


ГОД XI СТУДЗЕНЬ - СЪНЕЖАНЬ № 76-81
1957 г.

БОЖЫМ ШЛЯХАМ

Ks. Božek Łoziski

ДВУМЕСЯЧНЫ ЧАСАПІС БЕЛАРУСКАЕ РЭЛІГІЙНАЕ ДУМКІ



МАЛАМАЖАЙСКАЯ ЦАРКВА ЗБУДАВАНЯ
У 1407 Г.

• **BOŽYM ŠLACHAM**
(SUR LA VOIE DIVINE)

BULLETIN RELIGIEUX BIELORUSSIEN BIMESTRIEL

Année XI.

№ 76-81 Janvier-Decembre 1957

51, rue des Sts-Pères — PARIS · VI^e

Гэты нумар выходзіць як гадавік
і цана яго роўная падпісцы за
дэлы год — 350 фр.

Гроши слашь на адресы:

у ФРАНЦЫІ:

Chèque Postale : Paris c. 6287 44
R. P. Horosko Leo 95, rue de Sèvres,
PARIS VI^e.

у АНГЛІІ:

Rev. dr. C. Sipovic, Marian House, Holden
Avenue, LONDON N. 12.

у АРГЕНТЫНЕ:

Asociacion Bielorusa en la Argentina C. Co-
ronel Sayos 2877, Valentín Alsina, Buenos
Aires.

у НЯМЕЧЧЫНЕ:

Dechanit Michael Moskalik. Konto, № 135259,
P. Sch. A. Hannover.
in Goslar,

КНІЖКІ ДА НАБЫЦЬЦЯ.

У Беларускіх Каталіцкіх Місіях у Лёндане і
Парыжы можна купіць наступныя беларускія
кніжкі:

Друя В. — Ты і яна. 250 фр — 6 шыл.
а. Л. Гарошка — Душа 40 фр. — 1 шыл.
а. Л. Гарошка — Паходжанье чалавека 20 фр. —
10 пэн.

а. Л. Гарошка — Св. Еўфрасіня — Прадслава
Полацкая 150 фр. — 4 шыл.

Г-і Я. — Казкі № 2 — 30 фр. 15 пэн.

Г-і Я. — Казкі № 3 — 30 фр. 15 пэн.

Равенскі М. Арсеньева Н. — Магутны Божа. Пес-
ня з нотамі. — 5 фр. 3 пэн.

Народная казка — Музыка і чэрці 40 фр. 1 шыл.

Каваль П. — Беларусь у датах, ліках і фактах

(друг. выд.) 450 фр. — 13 шыл.

Змагар А. — Случчакі-Апавяданьне — 100 фр. 2 ш.

Змагар А. — Рэпка-казка — 30 фр. 15 пэн.

Малітаўнік «Божым шляхам» 80 фр. 2 шыл.

Малітаўнік «Holas Dušy» 200 фр. 5 шыл.

Камплект часопісу «Божым шляхам» за мінулыя га-
лы 2500 фр. — 2 ф. і 10 шыл.

Карта Беларусі — 40 фр. 1 шыл.

M. Bahdanovic — Weisseruthenischer Hei-
mat. Lyrik — 50 фр. 2 шыл.

Звязрташа на адресы: У Францыі:

R. P. Horosko Leo, 95, rue de Sèvres.
Paris VI.

У Англіі: Rev. dr. C. Sipovic, Marian
House. Holden Avenue, LONDON N. 12.

У Нямеччыне: Weissruthenischer Caritas-
dienst in Deutschland. (20b) Goslar/Harz,
Sommerwohlenstrasse 1 A.

З беларускае народнае мудрасьці

Бог захоча і з рук адыме.
Бог і то няпрыяцеляў мае.
Бог казаў і з грэшнікамі дзяліцца.
Бог лепшы за нас гаспадар.
Бог на ўсякага долю дае.
Бог не захоча, то як ня круціся, а нічога ня
зробіш.
Бог не такі, ня слухае сабакі.
Бог ня гуляе, а дабро перамярае, у аднаго возь-
ме, а другому дасць. Аб зъядненішых ба-
гацейх.
Бог ня слухае, як съвіня рухае. Ня слухае пра-
клёнаў.
Бог праўду бачыць, але ня скора скажа.

Бог раздаваў і нам казаў.
Бог старавы гаспадар — ведае, што робіць.
Бог усякага патрэбу бачыць.
Бог што абяцае, то й датрымае.
Божае волі не пераможаш.
Бойся каровы съпераду, каня — ззаду, а дур-
ня — з усіх бакоў.
Больш значыць сто сяброў, як сто рублёў.
Борздая работа — чорту карысьць.
Брахлівага сабаку здалёку пачуеш.
Бяда бяду вязе, а трэцяя паганяе; пабяжыш —
на бяду набяжыш, пастайш бяды нагоніць.
Бяды заўсёды ўпары ходзіць.

БОЖЫМ ШЛЯХАМ

Год XI.

СТУДЗЕНЬ-СЪНЕЖАНЬ 1957 г.

№ 76-81

ЖЫЦЬЦЁ ЦАРКВЫ

Царква, як згуртаванье людзей, якія вызнаюць адолькавыя праўды веры, прымаюць тყы самыя святыя Тайны і маюць адно кіраўніцтва пад галоўтсвам аднаго Намесніка Хрыста, ёсьць арганізацыю такою-ж жывою, як і тყы адзінкі, з якіх Яна складацца.

Больш таго: Яна яшчэ мае надпрыроднае духовае жыцьцё, данае Ёй на векі вечныя самым заснавальнікам Іусам Хрыстом. Затое ўсякія іншыя арганізацыі, якія стараюцца прыпадобніца вонкавым формамі да Царквы, але ня маюць самага істотнага — Божага пачатку — ня маюць паўнаты духовага жыцьця і tym самым выяўляюць сваё зманне ablічча.

На чым-ж палягае жыцьцё Христове Царквы? На tym, што Яна займаецца ўсімі актуальнымі пытаннямі і стараецца вырашыць іх у духу навукі Хрыста. Вось прыгляньямася да дзейнасці Каталіцкай Царквы за апошнія стагодзьдзе і перадусім у сучаснасці.

У дагматычнай галіне Каталіцкая Царква мае ад даўна абвешчаныя праўды веры, але акрамя таго Яна мае яшчэ скарбніцу веры ў Святым Аб'яўленьні і ў Святой Традыцыі, дзе месцяцца праўды веры яшчэ не паданыя да абавязковага вераванья. З гэтага скарбу Царква карыстае ў меру патрэбы. За апошнія стагодзьдзе Сусветныя Архірэі, карыстаючы з гэтага скарбу, абвесцілі дзве новыя праўды веры: у 1854 г. — аб непарочным пачацьці Багародзіцы, а ў 1950 г. — аб

унебаўязыці Багародзіцы. Тым самым Каталіцкая Царква выяўляе і заяўляе на ўесь съвет, што Яна сёньня такая-ж поўная надпрыроднага жыцьця, як і ў апостальскіх часох, калі праўды веры атрымоўвалі сваю першую фармуліроўку.

Ад пачатку свайго існавання і да нашых дзён у Каталіцкай Царкве няспынна расце лік .святых і .багаўслáуленых і tym самым выказвацца, што яна верна выконвае сваё найважнейшае пасланніцтва — мае ад Бога ўсе ласкі, каб прыводзіць людзей нават да вяршын съвятыні і умела карыстае з іх.

Каталіцкая Царква заўсёды паслушна выконвала наказ Хрыста: «Ідзече навучайце ўсе народы, хрысьцячы іх у Імя Айца, і Сына, і Святога Духа, навучаючи іх выконваць усё тое, што Я загадаў вам». (Мат. (XVII, 19-20). И выконвае яго цяпер праз свае *mісіі*, але цяпер адпаведна да духу часу ў дзейнасці місіянароў кладзеца асаблівы націск на узгадаваныне мійсцовага духавенства — чорныя і жоўтые біскупы і кардиналы занялі сваё мейсца ў царкоўнай епархii.

Ад пару дзесяткаў гадоў вельмі ажывіўся так званы літургічны рух, маючы на мэце пашырэнне між найшырэйшых кругоў вернікаў разуменне абрадавых пытанняў і заахвочанне да актыўнай ўдзелу ў абрадавых практиках. У звязку з гэтым рухам Апостальскі Пасад дазволіў ужываць жывыя мовы ў некаторых сакрамэнтальных абра-



дах, а так-же дазволіў некаторыя новыя культуры, як: Найсвяцейшага Сэрца, (1856 г. для ўсіх Царквы), Найсвяцейшашае Крыбі (1849 г.), Хрыста Валадара (1925 г.) і інш., але адначасна забаронена некаторыя спробы выкрыўлення рэлігійнага культу як: культ Хрыстовага абліча, культ Дзевы-Свяятаркі і інш.

Для нас асабліва годныя ўагі тых новауяўленыні, выкліканыя літургічным рухам, якія збліжаюць літургічныя практикі Усходняе і Заходняе Цэркве, напрыклад: гатычныя рызы, час адпраўлення багаслужэнняў у Вялікім Тыдні, дазвол прычасці вернікаў у любым абраадзе дзеля пабожнасці і інш.

У навучаныні рэлігіі ўсьцяж вядуцца спробы найболыш даступнага і ўспрымальнага паяснення праўдаў веры — гэта катэхізмы рух. Ён абумоўлены не толькі новымі пэдагагічнымі плынямі, але так-же і тымі абставінамі, у якіх знайходзіцца школьніцтва ў паасобных краінах. У тых краінах, дзе ў дзяржаўных школах не навучаюць рэлігіі, Царква стараецца арганізаваць **вольнае школьніцтва**, або прынамся дадатковыя лекцыі для навучання рэлігіі. Сёняня Каталіцкая Царква мае сотні тысяч пачатковых, сярэдніх і вышэйших школаў з університетамі ўключна. Гэта ёсьць бадай найболыш вымойны адказ усім тым бязбожным агітаторам, якія ўсіх веруючых людзей абызываюць цемрашаламі. У краінах, дзе ўладу захапілі бязбожнікі, навучаць рэлігію ў школах забаронена і вольнае школьніцтва забаронена — тым самым бязбожнікі выяўляюць, што яны ёсьць сапраудныя цемрашалы.

Падзел Хрыстовае Царквы бязумоўна супярэчыць навуцы Хрыста і Ягонаму выразнаму жаданню: «каб усе было адно» (Іван XVII, 21). Дзеля гэтага Каталіцкая Царква ніколі не спыняла стараньняў для **аб'еднання Цэркве**. Гэты рух узманиенца з году ў год. Для утварэння спрыяючы атмасфэры ладзяцца шматлікія сустрэчы, зvezды, канфэрэнцыі, выдаюцца шматлікія часопісы, якія займаюцца выключна пытаннямі аб'еднання. Пры тым доўгавяковая практика паказала, што важная справа аб'еднання Цэркве ёсьць справа Божаю і дзеля гэтага акрамя прыватных малітваў, якія ў гэтым намераныні ніколі не спыняліся, ладзяцца ўва ўсім каталіцкім сувесце пачынаючы ад 1909 г. штогод у месяцы студні Тыдні Малітваў за аб'еднанне Цэркве.

Для аблігчэння захавання эвангельскае наўку ў штодзенным жыцці ўжо аддаўна тварыліся ў Каталіцкай Царкве розныя **арганізацыі**, а ў наўежых часох арганізацыіне каталіцкае жыццё значна ўзмаглося. Такія арганізацыі, як: каталіцкая акцыя, каталіцкая арганізацыя моладзі, юнацкая арганізацыя, дэвашчынныя арганізацыі — існуюць амаль пры кожнай каталіцкай парахві ў вольным сувесце. Створана так-же цэлы рад фа-

ховых і прафсаюзных каталіцкіх арганізацыяў, як: **аб'еднанье каталіцкіх лекараў**, **аб'еднанье каталіцкіх інжынераў**, **журналістай**, **артыстай** і інш. На асаблівую ўагу заслугоўваюць арганізацыі, што маюць міжнародны характар, як: міжнародная арганізацыя каталіцкіх інтэлектуалістай **«Pax Romana»**, арганізацыя для садзеяння дабрасуседзкіх адносінай **«Pax Christi»**, міжнароднае аб'еднанье каталіцкіх журналістай, міжнародны цэнтр хрысьціянскіх сындыкатуў. Некалькі гадоў таму створана кафедральны цэнтр для ўсіх каталіцкіх міжнародных арганізацыяў.

Беларуское рэлігійнае арганізацыіне жыццё на бацькаўшчыне забаронена як найбольшы злоні — контэрревалюцыя, а на эміграцыі яно не мае ніякіх абмежаванняў, але нажаль утруднена вялікім расцеяньнем. Аднак не зважаючы на ніякія цяжкасці ў 1949 г. створана Беларуское Акадэмічнае Каталіцкае Аб'еднанье **«Рунь»**, якое ў 1951 г. сталася сябрам міжнароднае арганізацыі **«Pax Romana»** і тым самым вядучы сваю працу між эміграцыю, адначасна рэпрэзэнтуе Беларусь і ў міжнародным жыцці. Аб дзейнасці **«Руні»** няраз публіковаліся ў беларускай прэсе зацемкі і артыкулы з нагоды Тыдня ў студыяў.

Між ўсіх каталіцкіх арганізацыяў асабліва мейсца займаюць **дабрадзейныя арганізацыі**, якія ўтрымоўваюць сірацінцы, шпіталі, дамы для старых, успамагаюць убогіх — гэта найстарэйшыя арганізацыі Каталіцкае Царквы, утвораныя для выканання найбольш істотнага загаду Хрыста ў адносінах да бліжніх **«Што зрабілі аднаму з тых меншых братоў Maix, — Мне зрабілі»** (Мат. XXV, 40).

У сучасным сувесце цяжка нават знайці нейкую пазважнейшую грамадzkую арганізацыю без свайго друкаванага слова. З гэтага гледзішча Каталіцкая Царква займае далёка не апошнє мейсца. Каталіцкія газеты, часапісы, бюлетэні, зборнікі і папулярнага і навуковага характеру выдаюцца на ўсіх культурных мовах сувету. Існуюць так-же шматлікія выдавецтвы рэлігійнае літаратуры.

Беларуская эміграцыя, не зважаючы на вялікія матэрыйяльныя цяжкасці, увесь час выдае некалькі папулярных і навуковых рэлігійных часопісаў (Ад 1946 г. да сёняня з'явілася на эміграцыі 9 назоваў беларускіх каталіцкіх пэрыядыкаў, з іх 5 спынілі свой выхад, а 4 выходзяць далей).

У цесным звязку з пэрыядычным друкам працујуць каталіцкія **інфармацыйныя агэнцыі**. Яны ёсьць у кожнай вольнай дзяржаве, дзе паважныя працэкт насељніцтва складаюць каталікі. Найбольш ведамаю з іх лічыцца агэнцыя **«Фідэс»**.

У звязку з агульнымі грамадzkімі плынямі, якія нуртуюць у сучасным сувесце, на асаблівую ўагу заслугоўвае каталіцкі **сацыяльны рух**, за-

пачаткованы энцыклікаю папы Льва XIII «Regum Novarum» 15.V.1891 г. У далейшым яшчэ зявілася некалькі энцыклікаў, якія беспасрэдна, ці пасрэдна змаліся сацыяльнымі пытаннямі з гледзішча хрысьціянскае науки. Для практычнага ажыццяўлення каталіцкае науки адносна сацыяльнага пытання зявіліся адпаведныя арганізацыі і што найважнейшае — зявіліся каталіцкая работніцкая арганізацыя ў форме хрысьціянскіх сындыкату. Гэты рух спачатку вельмі кволы, згоду ў год мацнее і прыступае да канкрэтных вырашэнняў найбольш жыцьцёва важных пытанняў у духу каталіцкае сацыяльнае науки. У некаторых дзяржавах, як напрыклад у Францыі аддаўжэйшага часу ладзяцца Сацыяльныя Тыдні студыяў, дзе ўсебакова абгаворвающа найбольш актуальныя сацыяльныя праблемы.

Беларуская эміграцыя так-жа жыве цікавіцца сацыяльнымі пытаннямі і ўжо ад 1945 г. існуе ў Францыі Беларуская Сэкцыя Хрысьціянскага Сындыкату Работнікаў — яна гуртую ўесь актыў беларускіх работнікаў у Францыі.

Радыё, кіно, тэатр — так-жа не асталіся бяз увагі Кatalіцкае Царквы. У шматлікіх краінах вольнага сьвету каталіцкая перадачы ўключаны ў радыёграмму, а ў некаторых краінах ёсьць выключна каталіцкая радыёстанцыя. Найбольшая каталіцкая радыёстанцыя ёсьць у Ватыкане, якая надае свае радыёперадачы ў шматлікіх мовах, між імі так-жа і пабеларуску.

Справамі кіна займаецца спэцыяльная арганізацыя Цэнтр каталіцкага кіно, яна-ж вядзе маральную ацэнку ўсіх фільмаў. Шматлікія паражкі маюць свае радыёстанцыі і ладзяць рэгулярныя сіансы.

Тэатр у старых часох быў дапаўненым да багаслужэнняў і катэхізацыі, а сёньня Кatalіцкая Царква карыстаецца тэатрам для пропаганды добрых і маральна здаровых драмаў.

У некаторых з гэтых шматлікіх рухаў часам здараюцца выпадкі, што некаторыя адзінкі, ці групы робяць неадпаведныя крокі і тады вышэйшае кірауніцтва Кatalіцкае Царквы прыме адпаведныя заходы для належнае направы.

Гаворачы аб усіх гэтых рухах, ня трэба забывацца, што найбольш істотнаю працу Кatalіцкае Царквы ёсьць душпастырская праца: выконваньне сівятых Тайнаў, навучаньне праўдаў веры, аддаваньне найвышэйшага культу Богу ў багаслужэннях — і ўся гэтая праца вядзеца няспынна, як няспынна тліца ў кожнай царкве перад Найсьвя-

цейшымі Дарамі лямпадка з вечным агнём. Але і ў гэтай галіне ёсьць нямала новых рухаў, як рух сівятароў-работнікаў, аб якіх колькі гадоў таму широка гаварылася на старонках пэрыядычнага друку.

Гэты, хоць вельмі кароткі і няпоўны абрауз дзейнасці Кatalіцкае Царквы, уніты ў агульных словах і абмежаваны толькі да пералічэння найбольш актуальных рухаў, даволі вымоўна съведчыць, што Кatalіцкая Царква жыве поўным жыццём і адначасна з надпрыроднымі дарамі Божае ласкі выкарыстоўвае ўсе дачасныя асягненіні ўсіх галінах жыцця для выканання свайго апостальства. Яна перажывае ўсе болі і радасці, якія займаюць сэрца і разум чалавека, маючы заўсёды на ўсце сваё найбольшае заданне: давесці кожнага чалавека добрае волі да апошняе мэты людзкага жыцця, якою ёсьць — Бог і неба.

У падсавецкіх краінах царкоўнае жыццё дазваляецца толькі ў рамках выконвання культуры, а ўсякую іншую дзейнасць або моцна абмяжоўваецца, або проста строга забараняецца. Такія адносіны да рэлігіі ёсьць ня што іншае, як спавольненая прасльедаванье, якое спачатку ствараецца спаралікаваць духовое жыццё ўсіх Цэркви, каб потым іх зусім зыліквідаваць. Але за час свайго існавання Христовая Царква перажывала часта розныя прасльедаванні, з якіх заўсёды выходзіла адноўленая і ўмацаванаю. Ни інакш будзе і цяпер, бо ўжо ёсьць шмат азнакаў, што ўсіх падсавецкіх краінах рэлігійнае жыццё праяўляецца пры кожнай нагодзе з узрастуючою сілаю.

Затое сумна, што ў вольным съвеце сустракаецца шмат вернікаў, якія не праяўляюць ніякага духовага жыцця, ня ўдзельнічаюць у ніводнай галіне рэлігійнага руху. Такая пасыўнасць можа давесці да поўнае духоўнае смерці, да страты апошняе мэты жыцця. Каб пересыцерагчы перад гэтым страшным няшчасцем паклікана да працы съвецкае апостальства. У нас беларусаў тымчасам няма гэтае арганізацыі, але яе патрэба вельмі адчуваецца. Аднак пакуль яна будзе створана неабходна памятаць, што да апостальства забавязаны кожны вернік. На сумленні кожнага чалавека ляжыць ня толькі збаўленыне яго душы, але і збаўленыне душ нашых бліжніх. Не дапускайма-ж да таго, каб нашыя бліжнія сталіся духовымі пакойнікамі. У радох беларускае эміграцыі не павінна быць непрактикуючых вернікаў.

а. Леў.

Рэлігійны элемент у Беларускай народнай творчасці

У гісторыі беларускага культуры вусная народная творчасць займае адно з найбольш па-

чэсных мейсцаў і ўжо хоць-бы дзеля гэтага заслугоўвае на асаблівую ўвагу.

На працягу вякоў шматлікім народам вусная народная творчасць замянала сабою і літаратуру, і філязафічныя школы. Дакладней кажучы, яна была ўсенароднаю школаю, бо розныя систэмы паасобных філёзафаў звычайна мелі толькі невялікі гурт пасълядоўнікаў і то ўсяго на кароткі час, а філязафічныя пагляды, выказаныя ў народнай творчасці, былі школаю для ўсяго народу на працягу доўгіх вякоў. Так было і ў Беларусі. Нязылічаныя прыказкі, пагаворкі, загадкі, казкі, бытавыя і абрадавыя песні, прыпейкі, быліны, лягэнды, пераказы — перадаваліся з пакаленіня ў пакаленіне, вытвараючы съветапагляд, які найбольш адказваў душы беларускага народу.

За час свайго палітычнага паняволення беларускі народ страціў шмат сваіх скарбаў: шмат зруйнована памятак культуры, шмат пакрадзена гістарычных скарбаў, шмат іх зьнішчана зусім, зрабована бясцэнныя матэрыяльныя скарбы — але за гэтых час бязупынна развівалася беларуская вусная народная творчасць і сталася адною з бацаецшых у съвеце.

Няма дзіву, што сучасныя захопнікі Беларусі не прайшлі міма гэтага вялікага духовага скарбу беларускага народу. Яны рабілі і робяць шмат старанніяў, каб апаганіць гэты скарб. Сённяшнія бязбожныя валадары Беларусі добра ведаюць, што народная творчасць ёсьць голасам душы народу; ведаюць, што праз вусную творчасць народ выказвае свае найглыбейшыя перакананыні, свае пажаданыні, сваю веру. І ўсё тое, што выказала беларуская народная творчасць востра супрэчыла камуністычна-матэрыялістычнаму съветапагляду, які бязбожныя расейскія верхаводы стараюцца сіламоц накінцу беларускаму народу. Дзеля гэтага бальшавіцкае кіраўніцтва грубіянскім способам стараецца сфальшаваць ablічча беларускага народнае творчасці, уводзячы ў яе напісаныя па заказу розныя вытвары партыйных пісакаў, сапраўдную-ж народную творчасць імкнуцца гнобіць. Варта прыпомніць, што за час бальшавіцкага панавання на Беларусі было выдана ўсяго пару невялікіх зборнікаў беларускага народнае творчасці, пры тым нават гэтыя дробныя выданыні былі зьнішчаны разам з старымі дарэвалюцыйнымі выданынімі пад прэтэкстам ліквідацыі нацдэмакрэтычнай.

Апошнім часам (ад якіх трох гадоў) у Савецкай Беларусі адчуваецца нейкае ажыўленне ў адносінах да вуснае народнае творчасці, але зноў ўсяго на толькі, каб з яе зрабіць дымную заслону, праз якую выстаўляюць камуністычныя агітацыйныя клічы быццам народную творчасць. А таму што бязбожная пропаганда неразыдзельна звязана з камунізмам, дык робяцца ўсякія намаганыні, каб увесыці ў беларускую народную творчасць бязбожныя выдумкі агітатару.

Няма ніякае патрэбы ўвайходзіць у спрэчкі з

людзьмі, якія съведама перакручваюць няпрыемную для іх праўду, бо яны лепш чым хто іншы ведаюць, як яны фальшуюць факты. Дзеля гэтага можна было-б наагул не закранаць гэтае тэмы, але нажаль ёсьць шмат прычынаў дзеля якіх беларуская народная творчасць наагул была мала ведамая ў съвеце і нават шматлікія беларусы, якіх цяжкія жыццёвыя абставіны адварвалі ад роднага карэння, мала яе ведалі. Таму варта звярнуць увагу ўсяго беларускага грамадзтва на той вартасны духовы скарб, якім ёсьць вусная народная творчасць. Нас у першую чаргу будзе цікавіць найбольш істотны элемэнт гэтае творчасці — гэта рэлігійны элемэнт.

Кажучы, што найбольш істотным элемэнтам у беларускай народнай творчасці ёсьць рэлігійны элемэнт, мы быццам забягаем напярод, але гэта на толькі ведамы факт для ўсіх тых, хто ведае беларускую народную творчасць, што да нядаўна яго ніхто не аспрэчваў. Нават такі ваюочы бязбожнік, як К. Крапіва ў артыкуле аб беларускіх прыказках мусіў съцвердзіць: «Сярод прыказак, у якіх адбіліся вераваны народу, першае мейсца займаюць такія, дзе аб'ектам зъяўляецца Бог» (Кандрат Крапіва. Зборнік твораў. Том 2, стар. 391. Мінск 1956). Да гэтага сказу трэба дадаць, што такое-ж мейсца Бог займае наагул ува ўсей беларускай народнай творчасці, а напрыклад абрадавыя песні дык амаль усе ёсьць рэлігійныя, прызначаныя для апівання съвятаў, як: калядныя, шчадроўскія, валачоныя, сёмушныя, купальскія, пятраўскія. А колькі ёсьць глыбокарэлігійных беларускіх казак і лягэндаў! Некаторыя з іх глыбінёю сваіх ідэяў і мастацтвам формы дараўноўваюць клясычным творам сусветнае літаратуры. Напрыклад казка «Марка пякельны» гэта быццам кароценькая «Боская камэдыя» Алігіерэ Данте.

Характэрнаю азнакаю беларускага народнае творчасці ёсьць іронія — высьмейванье людзей з дрэйнімі нахіламі. У казках і прыказках востра бічуюцца ўсе заганы людзкога характару. Зразумела, што і заганы духавенства так-же не збыходзяцца моўчанкаю. Вось такія казкі і прыказкі, дзе дакараецца нягодных духоўных, камуністычных пісакі стараюцца прадставіць быццам выяў бязбожнага настрою. Хоць у сапраўднасці реч маецца зусім наадварот. У тых казках і прыказках беларускі народ выказвае сваю глыбокую пашану да ўсяго рэлігінага, да ўсяго съвятоага і таму шчыра абураецца супраць тых людзей, якія нагодныя, каб займаліся съвятымі речамі.

Пры гэтай нагодзе варта заўважыць разячую непасълядоўнасць бальшавіцкай пропаганды. Каля-б крытыка дрэйніх духоўных была нейкім доказам бязбожнасці народнае творчасці, дык тады бальшавіцкая крытыка розных недахопаў іхных кіраўнікоў (якіх яны зыліквідавалі цэлья сотні) была-б доказам, што ў камуністычнай партыі

наагул няма ані камуністаў, ані верных партыйцаў.

Трэба так-жа заўважыць, што Святое Пісанье — кніга напісаная пад натхненьнем Святога Духа, мае яшчэ больш вострыя дакоры супраць нягоднага духавенства чым беларуская народная творчасць. Напрыклад уся 23-я глава Эвангельля паводле Матэя пераказвае грозныя дакоры, якія выйшли з вуснаў самога Ісуса Хрыста: «Гора вам, кніжнікі і фарысы! — крывадушнікі, што зачыняеце Царства Небеснае перад людзьмі: бо і самі не ўвайходзіце і тых, што хочуць увайсці, ня пушчаецце...» Царква так-жа ня гладзіць па галоўцы нягодных духоўных. У калэксе кананічнага права ёсьць аж 202 каноны з азначэннем караў на не-захаваныне царкоўнае дысцыпліны. Аднак з гэтых фактаў яшчэ нікто, маючы здаровы разум, не зайдзе ніколі думкі гаварыць аб бязбожнасці Хрыста, ці Христовае Царквы. І толькі бязбожныя агітатары ў Савецкай Беларусі надумаліся здаровую крытку заганых людзей перакруціць на свой бязбожны капыл, прамоўчаваючы пры гэтым найбольш істотную частку народнае творчасці.

Свае філязафічныя і рэлігійныя перакананыні народ выказвае найбольш ясна ў прыказках. Не дарма іх называюць скарбам народнае мудрасці. Таму ў далейшым, разглядаючы рэлігійны элемэнт у беларускай народнай творчасці мы абмяжуемся перадусім спасылкамі на прыказкі і паговоркі.

Для беларускага народа праўда абыснаваныні Бога ёсьць бяспомніўна пэўнаю і дзеля гэтага для падцверджанья якоесь бяспомніўна пэўнае праўды ужываеца паговорка: «Як Бог на небе». Аб пазнаньні-ж Бога гаворыца коратка:

Бога ня бачыш, але чуеш.

Што да прыметаў Бога, дык народная мудрасць больш звязтарае ўвагу на тыя прыметы, якія выяўляюцца ў Божай дзейнасці. Перадусім Бог звязаеца **абсалютным** валадаром сусьвету:

Бяз божае волі нічога ня станеца.

Бог бярэ, Бог і дае.

Бог захоча, і з рук адыме.

Бог лесу не параўнаваў, дык і людзей не раўнуе.

Бог так дае, як сам знае.

Бог усё можа.

Бяз Божае волі нічога ня станеца.

З Богам кантрактаў ня робіш.

З Богам не спрачаца.

З Богам ні біца, ні судзіца.

З Богам таргаваша ня будзеш.

З Богам у суд ня пойдзеш.

І людзі не памогуць, калі Бог не паможа.

Каго Бог злучыць, нікто не разлучыць.

Тое будзе, што Бог дасьць.

У Бога нічога ня трудна.

Як Бог скажа, так і будзе.

Як Бог съвет тварыў, дык цябе разуму ня пытаў.

Як абсолютны Валадар сусьвету Бог ёсьць **усемагутным**. Але з гэтага гледзіща ў дачыненьні Бога да людзей беларуская народная мудрасць часам заходзіць задалёка і ня ўзгляднівае тae акалічнасці, што Бог адзін раз даўши чалавеку вольную волю, ніколі яе ня зынішчае, ня гледзячи на сваю ўсемагутнасць. А па-за тым выказаныне народнае мудрасці аб Божай ўсемагутнасці правільнае:

Бог захоча і съляпы ўбача.

Бог не захоча, то як ня круціся, а нічога ня будзе.

Божае волі не пераможаш.

Бог з людзей робіць ігрыско, аднаго ўгарту, а другога нізко.

Бяз Бога людзі не памога.

Бяз Бога ні да парога, а з Богам хоць за мора.

Над Бога няма нікога.

Ніхто ў Бога ня быў, з Богам не меркаваўся. Зн. Ніхто ня ведае Божых пляніў і не ўмаўляўся з Ім.

Сілаю ў Бога ня возьмеш.

У Бога ўсё напагатове.

Чалавек круціць, а Бог разкручвае.

Што Бог дасьць, тое і будзе.

Божая ўсемагутнасць прайяўляеца тя толькі ў пэўных дачыненьнях, але ўва ўсім і на кожным мейсцы, Ён **усюдыпрысутны**:

Ад Бога нідзе не скаваешся — усюды знойдзе.

Ад Бога нікуды не ўцячэш.

Зусім згодна з аб'яўленай багасловіяю беларуская народная мудрасць прымае як бяспрэчную праўду, што Бог ёсьць **усёзнающим**:

Бог бачыць з неба, чаго каму трэба.

Бог адзін ведае, а ня мы грэшныя.

Бог ведае, хто як абедае.

Бога ня думай амбмануць.

Бог найлепш ведае, хто чаго варт.

Бог усё бачыць, усё ведае; ад Яго нічога ня ўтойш.

Грэх не скаваеш у мех — Бог далёка бачыць.

Зайтра аднаму Богу ведама.

Ня строй жарцікаў, Бога не абланеш.

Перад Бога нілзе не скаваешся.

Неразлучна звязана з папярэднімі Божымі прыметамі Ягоная **мудрасць**. І так як Божыя прыметы твораць у сабе адну непадзельную суцэльнінасць, падобна і прыказкі часта выказываюць некалькі прыметаў адначасна, але дзеля эканоміі мейсца паўтараць іх ня будзем:

Бог ведае, што робіць.

Бог лепши за нас гаспадар.

Бог так дае, як сам знае.

Бог стари гаспадар — ведае, што робіць.
Ведаў Бог, што ня даў сьвіні рог, а то
үвесь съвет перавярнула-б.
Нам Бога ня вучыць, сам знае.
Так як ведаў Бог, чаму не парашуваў го-
раў і далінаў, так ведае, чаму людзей
не раўнует.

Калі Божая мудрасць часам можа выдаванца людзям вельмі строгаю, дык затое іншая азнака злагоднівае яе — гэта **доўгацерпялівасць**. Бог ніколі не съпяшаеца вымерваньцам людзям сваю нагороду, ці кару:

Бог доўга цярпіць.
Бог цярпеў і нам казаў.

Сабака і на Бога брэша, а Бог маўчыць.

Зразумела, што доўгацерпялівасць не абмяжоўвае свабоднае **Божае волі**, ад якое залежыць уесь сусьвет, а тым самым і чалавек:

Усе пад Богам жывём.

Чалавек жыве з Божае ласкі.

Чалавек працуе, а Бог ім кіруе.

Часам людзям злаеща, што Бог запавольна выказвае сваю волю і сваю кіруючу руку і тут беларуская народная мудрасць зусім згодная з багаслоўскаю навукаю, што для Бога часу няма, а ўсе свае **пляны і абязянкі** Ён выконвае непамылна ў найбольш адпаведны мамэнт:

Абяцаў Бог дань, але казаў пачакань.

Бог ня стучон, а лучон.

Бог праўду бачыць, але ня скора скажа.

Бог, што абяцае, тое й датрымае.

Найбольш істотныя Божыя абязянкі адносяцца да вечнага шчасця ў будучым жыцці, але ў дачасным жыцці кожнага чалавека Бог выстаўляе на **пробу**, дзеля гэтага і кажа:

Каго Бог любіць, таму крыжык дае,
бо ведама, што вечнае шчасце трэба заслужыць
і ў звязку з гэтым народная мудрасць добра
азначае сапраўдны **сэнс цярпення**:

За цярпенне дасыць Бог збаўленне.

На гэтым съвоне алпакутиеш, на тым ня будзеш.

Акрамя гэтага глыбокага сэнсу цярпення часта Бог яго пасылае як **перасыярогу** людзям, каб яны апамяталіся:

Бог пакарае, Бог і памілуе.

Бог засмуціць, Бог і пашешыць.

Ня Божае каранье, а сваё дураванье.

Як трывога, дык і да Бога.

Калі перасыярога не памагае, тады грэшнікам Бог пасылае больш **даймаючыя дачасныя кары**:

Бог за ліха ліхам плаціць.

Забыўся аб Богу, Бог ім забыўся.

З Богам жартую няма.

З Богам кепскія жарты.

Каго Бог хоча пакараць, таму перш разум
адыме.

Калі Бог разгневаеца, то няпрыяцеляў пашле.

Кары ёсьць розныя, за лёгкія правіны праз шыркую пакуту можна нават унікнучы кары, але за нявінна пралітую кроў пакаранье нямінучае, бо:

Нявінная кроў будзе плакаць перад Богам
аб помсту.

Дачасныя кары, хоць і нясуть з сабою цар-
чынне, але маюць на месце збаўленне чалавека.
Што-б з чалавекам ня сталася, але да апошняе хвіліны дачаснага жыцця Бог не пакідае чалавека:

Чалавек у няшчасці а Бог у парозе.

Наагул ува ўсёй дзеянасці, а парадусім у адносінах да людзей, Бог заўсёды выступае як найлепшы **нябесны Айцец**:

Бог бачыць сірочыя сълёзы.

Бог дае на ўсіх долю.

Кожны аб сабе, а Бог аб ўсіх.

На ўсяката Бог родзіць.

Пры тым нават і ў пакараньнях:

Бог ласкавей судзіць за людзей.

Каго Бог любіць, таго не загубіць.

А любіць Ён ўсіх людзей і алпаведна да патрэбы нікому не адмаўляе свае **помачы**, якая патрэбна ўсім:

Бяз Божае помачы нічога ня зробіш.

Дапамог Бог зрабіць, дапаможа і спажыць.

З адным Богам на сто ворагаў.

За сіратою Бог з калітою.

Калі-б ня Бог, хто-б нам дапамог.

Калі Бог ня дасыць, то і людзі не памогуць.

Калі будзем у Бога годны, ня будзем га-
лодны.

Над удавою Бог з калітою.

Удаеца, калі хто з Богам бярэцца.

Хто Богу, таму і Бог.

Хто-ж нам дапаможа, калі ня Ты, Божа!

Як Бог адбярэ, то і людзі добрыя не па-
могуць.

Як Бог адступіца, то і добрыя людзі не
памогуць.

Як Бог дапаможа, то усё пераможам.

Съведамасць таго, што Божая і караючая і мілуючая рука заўсёды кіруе чалавека да дабра, выклікае шыркую **ўдзячнасць**:

За ўсё Богу дзякуюма.

За ўсё хваліць Бога.

Характэрна, што беларуская народная мудрасць вельмі трапна азначае **способ Божае помачы**:

Калі Бог памілуе, то чалавека пашле.

Схоча Бог дань, то знайдзе кім паслаць.

Народная мудрасць строга асуджае тых, хто дрэнна разумее Божую помач і спасылаючыся на яе апраўдае сваё гультайства. Бяздзейнасць ёсьць грахом, бо-ж Бог дае чалавеку **сілы на тое**,

каб карыстаща імі, а не на тое, каб яны марнаваліся:

Адважнаму і Бог памагае.
Бог ды Бог, але і сам ня будзь плох.
За старанным Бог.
Калі хочаш, каб даў Бог, сам ня будзь плох.
На Бога надзейся, але і сам рук не апускай.
На Бога спадзявайся, але і сам, нябож, старайся.
«Памажы Божа!» да-й ты не ляжы, нябожа.
Працуй, нябожа, і Бог дапаможа.
Сыцеражонага і Бог сыцеражэ.
Хто позна ўстае, таму Бог не дае.
Хто стараеша, таго Бог ня цураеша.

Акрамя прыродных сілаў, якімі Бог абdziляе чалавека ад нараджэння, Ён укладае ў душу кожнага жаданье да духовага росту. У першую чаргу гэта павінна праявіцца ў набыцці багаслоўскіх і грамадзкіх цнотаў. Калі-ж замест цнотаў у душы чалавека закарэненіша заганы, гэткіх людзей народанія мудрасць асуджае вельмі востра.

Гордага Бог з неба скідае.
Хто без надзеі ў Бога, той плача многа.
Хто Бога не баіцца, той баіцца людзей.

Асуджаючы заганяе жыццё і ўсе дрэнныя нахілы, народная мудрасць прадстаўляе адначасна цноты ў іх сапраўдным съвяtle, каб ніхто ня думаў, што цнатліваму чалавеку жыццё будзе ісьці як па масльне, не: цнатлівае жыццё, гэта пабожнае жыццё. І цнатлівым людзям Бог часам можа пасылаць жыццёвы крыж пняжэшы, як ліхадзеям, але ўва ўсіх цярпенінях цнатлівым людзям Бог дае асаблівую ласку нясыці жыццёўы крыж з унутраным супакоем, бо:

Добраму Бог памагае.
Добрых людзей Бог не забывае, хлеб да хаты пасылае.
Госьць на дварэ і Бог на дварэ.
Каго Бог любіць, таго не загубіць.
У простых сэрцах Бог спачывае.
Хто для людзей добры, той і ў Бога шчаслівы.
Хто з Богам, з тым і Бог.
Хто знае Бога, той знае ўстыд.
Хто па праўдзе живе, таму Бог дае.
Шчырага Бог любіць, але долі не дае.
Шчыраму і Бог памагае.
Шчырая каянка Богу міла.

Цнатлівае жыццё вымагае ад чалавека нямала ахвяраў і вялікага гарту волі, але праз гэта чалавек збліжаецца да Бога, бо цнатлівае жыццё ёсьць праведным жыццём, а Бог любіць праўду і праўдамо́нісьць:

Адзін Бог праўду любіць.
Бог любіць праведніка, а чорт ябедніка.
Бог не такі, ня слухае сабакі.
Бога ня думай абмануць
Бог усякага праўду бачыць.
За праўду Бог стаіць.
За справядлівым Бог.
Праўда груба, але Богу люба.
У аднаго Бога праўда.

Затое крывадушных людзей Бог моцна нялюбіць і асабліва гідзіцца крывадушнаю пабожнасцю, ці як інакш называюць **фарысэйствам**:
Анёлам ляцеў, а чортам сей.
Абрыйд і Богу і людзям.
Калі трывога, тады да Бога, а як па трывозе, дык і па Бозе.
Людзей ашукаеш, а Бога не.
Махлярствам да Бога ня дойдзеш.
Набожны, як жыд падарожны.
Набожны, як конь съвятога Юр'я; съвяты Юры да касьцёла, а конь да кабылы.
Перад Богам кленчыць, а людзей мэнчыць.
Гэтак сама востра асуджаеща **грэх**, як вялікае зло, да якога нельга адносіцца абыякава:
Грэх не схаваеш у меж, Бог далёка бачыць.
Грэх ня съмех — не адстане, хіба папу (ксяндзу) аддасі.

Ня менш востра асуджаеща **нягодных духоўных**, што служыць:

Не для Ісуса, а для хлеба куса.
асабліва тады, калі яны на съвятарства глядзяць выключна, як крыніцу нажывы:
Каму мярцьвец, а каму таварэц.
Ксёндз кажа: «Падай, Божа, што высока,
а што нізка, дык я і сам вазьму».
Поп адно ўмее, як браць, а ня знае, як даваць.
Поп і за жывога і за мёртвага бярэ.
Поп людзей карае, а сам ліха мае.

Народ асуджае дрэнных духоўных перадусім лзеля таго, што высока цэніць съвятарскае становішча, якое павінны выконваць «залатыя людзі»:

Даўней былі чашы дзеравянныя, але папы залатыя, а сёньня чашы залатыя, але папы дзеравянныя.

Усё, што патрэбнае чалавеку для прыроднага і надпрыроднага жыцця, Бог дае ці то ў форме прыродных сілаў, ці ў форме надпрыроднае ласкі, аднак для ўтрымання, умацавання і пабольшання ласкі неабходная **малітва**, яна так-жэ патрэбная для ўсякае іншае надпрыроднае помочы і для падтрымання духовага жыцця наагул:

Бога ня купіш, Ён толькі па малітвам дае.
Богу маліся і надзею мей.
Ездеш у дарогу, памаліся Богу.

Не хваліся, упярод Богу памаліся.

Так нам Бог дае, як мы просім.

Хто Бога просісь, таму Бог дае.

Ведама, што малітва гэта зварот да Бога, каб Яго або славіць, або прасіць, або дзякаўцаць, але ўжо ад вякоў так вядзеца, што найчасцей да Бога звяртаюца з просьбамі ці то ў форме малітвы, ці ў форме кароткіх заклікаў, аднак **ня ўсе просьбы Бог выслушоўвае і ў гэтым народная мудрасць бачыць сапраўдную дабразычлівасць Бога да людзей і бесканечную Боскую мудрасць. Падумаць толькі, якое щасце для людзей, што Бог ня выслушоўвае праклёнай:**

Бог ня слухае, як съвіня рухае.

Дзе «бадай» умяшаеща, там Бог адсту-
паеща.

Калі-Бог слухаў пастуха, то з чарады ні
нагі не асталося-б.

Патуль Бог нам даваў, пакуль «бадай» не
умышалася.

Дзеля гэтага без дакораў, але з належнаю
павагаю выказваенца прызнаныне Богу нават та-
ды, калі Ён дзейнічае **зусім інакш**, як гэтага ха-
целі-б людзі:

Людзі так, а Бог інак.

Нечага на Бога грашыць.

Чалавек так думае, а Бог іначай.

Бо ў сваім кіраўніцтве сусьеветам і людзкою
долю Бог усё робіць паводля сваіх плянаў і най-
лепши чалавеку будзе тады, калі ён зможа ўця-
міць накіраваныне Божых плянаў:

Ні думаў ні гадаў, а так Бог даў.

Чалавек прануе, а Еог ім кіруе.

Чалавек страляе, а Бог қулі носіць.

Таму, калі Бог і пакрыжуе людзкія меркаваныні, дык Ён робіць гэта дзеля добра людзей,
бо як усюды, так і асабліва ў раздаваныні сваіх
ласкаў Бог добры для **ўсіх**:

У Бога няма ні багатых, ні бедных: усе
роўныя.

У Бога ўсе роўныя: няма горшых, ні леп-
ших.

А калі так, дык Божае кіраўніцтва і Божую
волю трэба ўспрымань з **надзеяй і даверам**, што
толькі ўзгодніўшы сваю дзейнасць з Божаю
воляю чалавек робіць найразумней:

Абы Бог і добрыя людзі, то ўсе добра
будзе.

Без надзеі на Бога людзі не падмога.

Дасыць Бог дзень, дасыць і дарогу.

Дасыць Бог дзеці, дасыць і на дзеці.

Няхай так Бог дае, як Сам знае.

Няхай так будзе, як Богу падабаецца.

Нажаль людзкая натура вельмі **прывярэдлівая**,
таму:

І Бог ўсім не дагодзіць.

Бог і то няпрыяцеляў мае.

З гэтага гледзішча ў адносінах людзей да Бо-

га вялікі ўплыў мае **матэрыяльнае становішча**
людзей:

Бедны Бога памятае, а багаты ўсіх забывае..

Сведамасць усяго вышэй сказанага ад вя-
коў дыктавала беларусу **практычныя рады** на
штодзень:

Ад Бога пачынайма.

Бога не забывай, чужых грахоў не пера-
суджвай.

З людзмі жыві, а з Богам памірай.

Не гані Бога ў лес, калі ў хату ўлез. Не
наракай.

Не гняві Бога.

Памажы чалавеку ў худабе, то дасыць Бог
і табе.

Гэтая рады беларускі народ ня толькі ведаў,
але іх практична выконваў, стараючыся быць у
заўсёднай лучнасці з Богам, як гэта ясна выяў-
лялася ў розных **пажаданьях**:

Барані, Божа, ад напасьці.

Дай, Божа, анельскую сыць, а мяձзвежу сілу.

Дай, Божа, даваць, а не прасіць.

Дай, Божа, замаладу косьці трывыці, каб
на старасць мякіш есьці.

Дай, Божа, заўсёды съмяяцца, а ніколі
плакашь.

Дай, Божа, і съмерць, абы не пад плотам.

Дай, Божа, каб было гожа.

Дай, Божа, на жыцыё, на быцыё, на доб-
рае здароўе і на доўгі век.

Дай, Божа, на сваёй лаўцы ўмерші.

Дай, Божа, памяць.

Дай, Божа, працаўца, абы ўлома нача-
ваць.

Дай, Божа, разам двое: і щасце, і зла-
роўе.

Дай, Божа, старым вочы, а маладым розум.

Дай, Божа, у добры час сказаць, а ў ліхі
памаўчыць.

Дай, Божа, ўсё ўменець, але ня ўсё рабіць.

Дай, Божа, чутае бачыць.

Каб тваё слова, ды Богу ў вуха.

Тую-ж самую глыбокую пабожнасць можна
бачыць у беларускіх прывітаньнях працуючым:
«Памажы, Божа!», «Прыспарай, Божа!», «Пры-
ступі, Божа, к нашаму пачатку!», «Радзі, Божа!»,
«Сыць, Божа!».

Усе вышэй сказанае ёсьць толькі дробнаю ча-
сткаю рэлігійнага элемэнту ў беларускай народ-
най вуснай творчасці. Тут няма прыкладаў з каз-
каў, лягэндаў, жартаў з заклікамі Бога, і як на
пачатку ўспаміналася — прыкладаў з абрадавых
песен, але і з таго, што вышэй сказана, відаць
аж лішне ясна, што рэлігійнасць беларускага
народу, выказаная ў вуснай творасці, ёсьць глы-
бокаю і шыраю. Між іншым у гэтай-же творчасці
ёсьць прыгожы адказ сучасным бязбожным
бальшавіцкім верхаводам, якія стараюцца сіламоц

залічыць у народную творчасць блузьнерскія выдумкі бязбожных пісакоў:

Можна сабацы і на Бога брахаць.

Ліхі ні Бога не байца, ні людзей ня слухае.

Ня конь вязе, а дарога; ня Бог паганяе, а пуга.

Хто Бога не байца, той і людзей не шануе.

Ужо ад даўна вядома, што «пабожнасць народных масаў ёсьць непарушная, як вада ў глыбінях мора; плыні марское паверхні яе ня могуць пачягнуць за сабою, ані агрэць» — як гэта трапна сказаў бэльгійскі вучоны Фр. Кюмон (1868-1947). Таму ўсе намаганыні жменькі бязбожнікаў засланіць сапраўднае ablіtcha духовага жыцця беларускага народу астанутця ня чым іншым, як намаганыні таго казачнага асла, які сваімі вушамі хацеў засланіць сонца.

На цяцягну свае доўгавяковое гісторыі беларускі народ няраз перажываў вельмі цяжкія пэрыяды. Аднак ніколі не зынверваўся ў тое, што пераможа ўсе цяжкасці жыцця і дачакаецца лепша будучыні. Беларусы з упэўненасцю казалі: «Перажылі канстытуцыю, перажывём і гэтую долю куцую». У падтрыманыні гэтае непахіснае веры і нязломнага духу змаганыня мела вялікі ўплыў вусная народная творчасць, прасякнутая глыбокаю рэлігійнасцю. Дзеля гэтага сёньня, падобна як гэта было заўсёды, беларускі народ, не зважаючы на ўсе цяжкасці, якія цяпер перажывае, верыць у лепшае заўтра. А зарукаю непахіснае веры ў перамогу ёсьць гарант волі, выраблены глыбокаю рэлігійнасцю, якое ня змогуць зынішчыць ніякія варожыя сілы.

а. Л. Гарошка.

Айцец Архімандрит Фабіян Абрантовіч

(1884—1940)

Айцец архімандрит Фабіян Абрантовіч ёсьць вялікім сынам беларускага народа. Ягонае імя ўпісана золатымі літарамі такожа ў гісторыю Каталіцкага Царквы наагул і Беларускага ў асаўлівасці, якой ён аддаў усе свае таленты і ўканцы — сваё жыццё.

Яго асаба і дзеянасць заслугоўваюць на больш абшырныя студыі, чымся гэты съцілы артыкул. Магчыма ў недалёкай будучыні, калі канчаткова зъбярущца і ўпараткуюцца ягоныя біяграфічныя матэрыялы, прыступім да выдання яго поўнага жыццяпісу.

У жыцці айца Фабіяна можна разрозніць два пэрыяды: першы — 1884—1926, гэта значыць ад нараджэння да ўступлення ў закон Айцеў Марыяны; другі — 1926-1940, ад уступлення ў закон Айцеў Марыяну да яго мучаніцкай смерці. Для янасці яшчэ ў гэтых пэрыядах паставаемся вызначыць алпаведныя падраздзяленія.



1. 1884—1926

Святарства, студыі

Фабіян Абрантовіч рагдзіўся ў старадаўным беларускім горадзе — Наваградку 14 верасня 1884 г. Тымчасам мы нічога больш не знайшли аб бацькох будучага святара, апрача таго, што яны ня былі заможнымі, але шчыра веруючымі, практыкуючымі каталікамі. У сям'і Фабіяна Абрантовіча было чацвяра дзяцей: Фабіян, яго брат Казімер і дзве сястры.

Скончыўшы пачатковую і сярэднюю школу на бацькаўшчыне і чуючы ў сабе пакліканне да духоўнага стану, Фабіян уступіў ў рыма-каталіцкую духоуную Сэмінарію ў Пецярбурзе. Там-же пасля ў Каталіцкай Духоўнай Акадэміі ён здабывае ступень магістра тэалёгіі. На святара Фабіян Абрантовіч быў высыячаны 9 лістапада 1908 г.

Як аднаго з найбольш выдатных вучняў у Акадэміі

міі паслалі яго царкоўныя ўлады на далейшыя студыі ў заходнюю Эўропу. Выбар выпаў на каталіцкі Універсітэт у Бэльгіі ў Лювэне, які славіўся тады асабліва высокім узроўнем навукі наагул і пашырэннем кірунку, ведамага ў філязофіі пад назовам нэо-схаластыкі. У Лювэне закончыў студыі а. Фабіян Абрантовіч са ступенем доктара філязофіі, пішучы навуковую працу на тэму філязафічных канцепцыяў Лоскага. Паколькі ведама, а. Фабіян быў першым беларусам, які кончыў вышэйшыя студыі ў Лювэнскім універсітэце з тытулам доктара.

Тымчасам не ўдалося ўстановіць дакланае даты, калі а. Фабіян уступіў у Лювэнскі Універсітэт і калі яго закончыў, бо дакументы адносна яго асобы і шматлікіх ягоных сяброў былі звязаны ў часе першае сусветнае вайны. Найбольш праудападобна, што Лювэн ён пакінуў у 1912 годзе і тады-ж вярнуўся назад у Пецярбург.

Прафэсурা ў Пецярбурзе

У царскай Рasei знайходзілася ў Пецярбурзе адзінай каталіцкай сэмінарыя на ўсю аграмадную Магілёўскую архідыяцію. Там-жа была адзінай Каталіцкай Акадэмія, куды ішлі здальнейшыя сэмінарысты і маглі там здабываць тытул кандыдата, або магістра.

Айцец Фабіян Абрантовіч быў пакліканы на прафэсара ў Пецярбурскай Каталіцкай Сэмінары. У той час было шмат выдатных адзінак сярод прафэсароў як у Сэмінарыі, так і ў Акадэміі — былі яны з розных нацыянальнасцяў. Успомнім тут сяброў а. Фабіяна беларусаў: а. д-ра праф. Белагалавага Язэпа, д-ра праф. Эпімаха-Шыпіллу Браніслава, а з палякаў: кс. д-ра праф. Сьвірскага, кс. д-ра праф. Фалькоўскага — якія сёньня ў Польшчы біскупамі; з летувісаў: кс. д-ра Рэклайтіса, кс. д-ра праф. Бучыса пазнейшага біскупа і генерала Айшоў Марыянаў, і інш.

У Пецярбурзе а. Фабіян належала да групы актыўных беларускіх сьвятароў, якія разам з беларускаю інтэлігэнцыяю імкнуліся стварыць моцны грунт для беларускага рэлігійнага адраджэння.

Пры гэтай нагодзе варта прыпомніць, што ўжо на пачатку ХХ-га стагодзьдзя ў Пецярбурзе была зарганізавана беларускімі студэнтамі: Вацлавам Іваноўскім і Алёізай Пашкевічанкай («Цёткай») першая беларуская арганізацыя «Беларуская Рэвалюцыйная Грамада», якая на першым сваім з'ездзе ў 1903 г. перайменавалася ў «Беларускую Сацыял-стыйчную Грамаду». І ў тым-же 1902 г. паўстаў у Пецярбурзе «Кружок Беларускага Народнае Прасветы і Культуры». З гэтага спачатку нелегальнага гуртка ў 1906 г., гэта значыць пасля выдання маніфэсту аб рэлігійнай і грамадской вольнасці, было створана пад кіраўніцтвам праф. Браніслава Эпімаха-Шыпіллы беларуская выдавецкая супалка

«Загляненіе сонца і ў наша ваконца». У 1912 г. пачаў выходзіць літаратурны навуковы часопіс «Маладая Беларусь», а ў 1914 г. выходзіць у Пецярбурзе студэнцкі часопіс «Раніца».

Больш менш у тым-же часе там паўсталі наступныя беларускія арганізацыі: Беларускі Навукова — літаратурны Кружок студэнтаў Пецярбургскага Універсітэту, Беларускі Студэнцкі Харус пры Сельска-гаспадарскім Інстытуце і арганізацыя Студэнтак Пецярбургскіх Жаночых курсаў. Побач гэтых арганізацыяў існаваў ад 1912 г. Беларускі Гурток у Каталіцкай Духоўнай Акадэміі, да якога належалі амаль усе беларускія каталіцкія сьвятары, якія часова ці стала знайходзіліся ў Пецярбурзе. У 1916 г. там пачалі выходзіць беларускі часопісы «Съветач», «Дзяньніца» і ад 8-Х-1917 г. «Крыніца».

Як бачым, беларусы ў царскай сталіцы над Нявою былі зарганізованы даволі добра і нямала рабілі для культурнага і рэлігійнага адраджэння свае бацькаўшчыны.

Айцец Фабіян быў адным з актыўных удзельнікаў таго руху і творча прычыняўся да яго развіцця. Разам з іншымі сьвятарамі ён арганізаваў Зыезд беларускага каталіцкага духавенства ў Менску, які адбыўся 24—25 траўня 1917 г. і на якім ён чытаў рефэрат «Акцыя прасветная». Ён такожа разам з а. Лук'янам Хвецкам запачаткаваў у траўні 1917 г. Беларускую Хрысьціянскую Злучнасць, якая пазней, змяніўшы назоў на Беларускую Хрысьціянскую Дэмакратию, пад кіраўніцтвам а. Адама Станкевіча праіснавала да другое сусветнае вайны.

Апрача прафэсарскіх заняткаў у Сэмінарыі і апрача розных справаў спалучаных з грамадзкаю і культурнаю дзеянасцю, а. Фабіян выкладаў так-же Закон Божы ў гімназіі пры касцёле сьв. Кацярыны. Якое ўражэнне рабіў тады на вучняў прафэсар настайнік, мы даведаемся з вуснаў си. Пятровіч, які знайшоўшыся ціпер на эміграцыі, апісаў свае ўражэнні ў польскім тыднёвіку «Жыце», што дагэтуль выходзіць у Лёндане.

Пятровіч між іншым піша: «Сярод прафэсароў, што вучылі ў нашай гімназії, апрача палякаў і расейцаў, ведамых прафэсароў і дацентаў Пецярбургскага Універсітэту, былі так-же прафэсары з Духоўнае Рымска-Каталіцкай Акадэміі, слáунае з падрыхтоўкі сьвятароў у Рasei.. Да групы прафэсароў належала тады яшчэ малады др. філязофіі кс. Ф. Абрантовіч. Ён заваяваў маю ўвагу прывабным удумлівым абліччам як і агульным выглядам. Сярэдняга росту, даволі танклявы, але з нахілам акругляцца на абліччы і ў фігуры, з пэнснё ў залатой тонкай аправе, рабіў ўражэнне чалавека вельмі ўдумлівага, жывучага інтэнзыўным інтэлектуальным жыццём. Яго навучаньне рэлігіі, нядзельныя казаныні, рэкалекцыі для вучняў вы-

значаліся заўсёды глыбінёю думкі, арыгінальным падыходам, нябудзённым красамоўствам, а што найважнейшае, цвёрдым перакананьнем, што паказвала ягоную пабожную рэлігійную натуру і гарачую думку аб Богу. Як школынае навучанье, так казаньні і прамовы адрозніваліся інтэнзыўнасцю дасьледаванае думкі і хаяя грутуваліся на здысыпленінованых пачуццях, выроўніваліся спэкулятыўным філязофічным тонам. Я, як гарачы ад маладосці гуманіст, быў заўсёды пад уражэннем, што малады і вучоны съятар даканаў адразу акт аўтадэтэрмізму, съведамы свае творчае асаблівасці, выбіраючы дабравольна дарогу свайго пакліканья і прызначэння ў съявіле тых тален-тай, дадзеных яму Богам, якія пабольшаша ў два, або і ў дзесяць разоў. Тым пакліканьнем была місійная дзейнасць з візіяй будачае царкоўнае еднасці Ўсходу і Захаду пад адным Хрыстовым Намеснікам» («*Zycie*», № 8. London 1952).

Дзейнасць у Менску

Рэвалюцыя ў Рәсей, і розныя звязаныя з ёю падзеі, стварылі пэўныя ўмовы, якія на першы пагляд маглі абнадзеіць шмат каго адносна магчымасці паўстання незалежнае Беларусі. Асабліва надзейным яно выглядала ў часе Усебеларускага Кангрэсу ў Менску і пазнейшая дзейнасць Выкананіца Рады Кангрэсу, якая 25 Сакавіка 1918 г. абвесціла незалежную Беларускую Народную Рэспубліку. Беларускія каталіцкія съятары, ідуучы ў нагу з палітычнымі і грамадзкімі падзеямі ў нашым краі, стараліся арганізація сваё рэлігійнае жыццё. Бяз сумніву найважнейшым у тым часе здарэннем царкоўнага паралку было зарганізація ў Менску беларускага Каталіцкага Духоўнае Сэмінарыі. На чале Менская дыяцэзіі быў тады нядыяўна назначаны біск. Лазінскі, які паходзячы з Беларусі, спачатку стараліся шчыра ўладзіць беларускія царкоўныя адносіны, прызнаючы права на беларускія казаньні ў съявітах і наагул на беларускую мову ў царкоўным жыцці, ён сам 6.XII.1918 г. сказаў казаньне пабеларуску ў менскай катэдры.

Як толькі была прынятая думка аб арганізацыі Сэмінарыі, яе першым рэктарам быў назначаны а. д-р праф. Фабіян Абрантовіч. Прыйехаў ён у Менск на пачатку лістапада 1918 г. Варта зацеміць, што адным з прафэсароў Сэмінарыі быў а. Андрэй Цікота, а сэмінаристамі між іншымі былі Казімер Смулька, Віталіс Хамёнак — усё яны потым зыйшліся ў Другі і стварылі беларускі манастыр Айцоў Марыянаў.

Зразумела, што беларусы каталікі пакладалі вялікую надзею на Сэмінарыю. Вось што пісала «*Крыніца*» № 12 ў 1919 г.: «Дужа цікавы і шмат значачы праяў у жыцці беларускага народа —

гэта клерыкі-беларусы. У тутэйшай Каталіцкай Сэмінарыі ўсіх 29 клерыкаў; з гэтых 25 асобаў — беларусы. Знача, творацца цэлья кадры, цэлья палкі беларускага маладога духавенства, якое з цэлай моцай выступае ў абароне свайго пакрыўданага народу. Ёсьць тут і касыцёлак (капліца) для беларусаў, дзе кожную нядзелю кс. праф. Абрантовіч адпраўляе съв. Імшу, гаворыць беларускія навукі, а хор пяе съвятыя беларускія песні». У тым-же нумары асобна гаворыцца аб айцу Фабіяне: «Дужа многа працуе тут (у Менску) на ніве роднай культуры, на ніве адраджэння беларускага народу кс. д-р праф. Ф. Абрантовіч, рэктар Менская Каталіцкая Духоўнае Сэмінарыі. Гэты чалавек з беларускую шчырасцю, з дзіўнаю съветласцю і шырокасцю разуму з нязвычайна людзою і добраю шляхотнаю душою, сапраўды можа быць названы першараднаю сілаю беларускага народу і правадыром ягоным, якога працу ацаніць патрапіць толькі гісторыя». І сапраўды а. Фабіян вёў у Менску нязвычайна ажыўленную дзейнасць: ён быў душою менскага гуртка Беларускага Хрысціянскага Дэмакратычнае Злучнасці, якая разъвівала ўсебаковую дзейнасць і яшчэ рабіў стараныні каб зарганізація беларускую Каталіцкую Духоўную Акадэмію ў Менску. Аднак далейшыя палітычныя падзеі разъвіваліся вельмі варожа для рэлігіі наагул, а для каталіцызму ў асаблівасці. Праўда, яшчэ на пачатку 1921 г. пісала «*Крыніца*» ў сваім першым віленскім нумары з 1-га студзеня 1921 г.: «Бяз сумніву асяродак беларускага рэлігійнага жыцця становіць наша сталіца — Менск. Там гэтае жыццё, ня маючы такіх перашкодаў як у Віленскай і Горадзенскай Беларусі, разъвілося буйна і надзейна. «Хрысціянская Дэмакратычнае Злучнасць» у ліку больш як 500 чалавек, на чале з праф. Абрантовічам, духоўная сэмінарыя, а ў ёй клерыкі беларусы і катэдра беларускага мовы, капліца для беларусаў каталікоў, дзе кожнае нядзелі і съвята беларускія казаньні і песні — вось прыгожая краска беларускага рэлігійнага жыцця ў Менску. Аб жыцці вёскі ўсходніяе Беларусі ў гэтай спрабе нам ня ведама». Варта зацеміць, што на беларускія багаслужэнні, дзе гаварыў свае глыбокія зъмістоўныя казаньні а. Фабіян, прыходзіў волат беларускага слова Янка Купала.

Нажаль надзеі аптымістычнага карэспандэнта «*Крыніцы*» (ды ці толькі яго?) ня спраўдзіліся. Варожае настаўленыне бальшавікоў да рэлігіі пепратварылася ў вострае прасльедаванье. У 1921 г. біскуп Лазінскі, ратуючыся ад арышту, пераапрануўшыся за селяніна, уцёк у Наваградак. Туды-ж афіцыяльна была перанесена Духоўная Сэмінарыя. У Наваградку яна аставалася нядоўга, ёю далей кіраваў а. Абрантовіч і там атрымаў годнасць пралата менская капітулы. Хутка біскуп Лазінскі пераехаў у Пінск, пераносячы туды-ж Сэмінарыю.

Дзейнасць і цяжкасці а. Абрантовіча ў Пінску

У Пінску а. пралат Фабіян Абрантовіч займаў розныя становішчы: праз некаторы час ён быў рэктэрам Сэмінарыі, паслья духоўным айцом і заўсёды прафэсарам у Сэмінарыі. Ён дапамагае біскупу Лазінскаму грашыма, будзе Сэмінарью. Усё гэта аднак не здавальняла яго, бо лятуцеў працаўцаў больш дзеяна для беларускага народу жаці і не ў беларускай дзяржаве. Праўда Пінск гэта старавінны беларускі горад, але паслья Рыскага загавору знайшоўшыся ў межах Польшчы пачаў ставанца маленъкім цэнтрам палянізацыінае палітыкі, якую праводзілі польскія насланыя ўрадоўцы, асаднікі і нарэшце польскае духавенства. Пінская Духоўная Сэмінарыя пачала польшчыца.

Айцец Абрантовіч шукаў для сябе выхаду, але нялёгка яго было знайсці. Ён, як кожны каталіцкі святар, быў залежны ад свайго біскупа. А біскуп Лазінскі за ўсякую цану жадаў яго затрымаць пры сабе, пры Сэмінары.

Тымчасам у Другі паўтаў дом беларускіх Марыянаў. Айцец Абрантовіч пастанаўляе паехаць туды і стацца законьнікам. На пачатку 1924 г. ён пісаў у гэтай справе ў Вільню да біскупа Матулевіча, генэрала Айцоу Марыянаў:

«Ваша Эксцепцыя, Ойчанка наймілейшы!

Я затрымаўся ў сваёй справе на мёртвым пункце — ні туды, ні сюды, ні для ног падпоры, ні для галавы выхаду — але мо Бог міленъні дасьць, што гэта зьменіцца. Наш біскуп (Лазінскі) бедны і сам мучыца і нас мучыць — ні працаўцаў, ні кідаць — такая ў нас мудрасць...»

Калі а. Фабіян пісаў, што «ні для ног падпоры, ні для галавы выхаду», ня цяжка было дагадацца, аб чым ён думаў. Будучы слабога здароўя, ён выдаваў усе свае гроши на пінскую Сэмінарью, а частка грошаў, аб якіх будзе мова далей, ляжалі навыкарыстанымі. З кожным годам ён вычываў, што ў Пінску ён нікому не патрэбны, ані яго здольнасці, ані навука. Сапраўды ня было для галавы выхаду!

Біскуп Матулевіч, добра ведаючы адносіны, у якіх знайходзіўся а. Абрантовіч, і ведаючы добра яго самога, у адказ на вышэй пададзены ліст пісаў: «Што латычыць дарагога ксяндза, спадзяюся, што Бог дапаможа яму адліхнуць, або лепш кажучы, паканаць цяжкасці. Шкода толькі часу. Дарагі ксёндз, на маю думку, ня шмат там (у Пінску) зробіць; намучыца, падарве нэрвы, страціць шмат часу, а скончыцца праўдападобна тым, што ўканцы будзе змушаны пакінучь тое становішча. Прашу прасіць Бога аб съявіло і сілу да перамагання перашкод...»

Падарак княгіні Магдалены Радзівіл для беларусаў

У 1916 г. княгіня Магдалена Радзівіл, ведамая

з дабрадзейных адносанаў да беларусаў, падарыла кс. Францішку Будзьку ў Менску дыямантавы нашынік, прызначаючы яго на беларуска-вуніяцкія мэты. Кс. Будзька перадаў гэты нашынік а. Абрантовічу, а гэты завёз яго ў Петраград і там разам з іншым беларускім каталіцкім съвятаром а. Лук'янам Хвецькам схавалі яго ў адным пакой, каб паслья, калі зьмененіца ўмовы жыцця, выкарыстаць дарагую ахвяру згодна з воляю ахвярадаўцы.

Аб падарку княгіні Радзівіл ведалі толькі трох асобы: съвятары Будзька, Абрантовіч і Хвецька. З іх а. Будзька памёр у 1920 г., а. Хвецьку арыштавалі бальшавікі ў звязку з працэсам архіб. Цепляка, астаўся толькі а. Абрантовіч. Ён ніяк ня мог знайсці адпаведнае нагоды, каб ратаваць той нашынік. Толькі ў 1924 г. ён змог атрымаць дакументы дыплёматычнага кур'ера і прыехаць ужо не ў Петраград а ў Ленінград і ашшукаць той дыямантавы нашынік, які ў тым часе апыніўся ў руках польскага эвакуацыйнае камісіі, куды здолеў яго перавесці а. Хвецька, перад сваім арыштам.

Падарак княгіні ў 1925 г. каштаваў 15.000 доляў. За гэтыя гроши а. Абрантовіч будаваў праз два гады сэмінарью ў Пінску. Калі аднак убачыў, што ўкладаныя ім гроши разьмінаючыся з тою мэтаю на якую іх прызначыла княгіня Радзівіл, інвеставаў часць грошаў, купляючы маемасць у Наваградку, а часць пазычыў біскупу Лазінскаму на процант. Паслья, калі а. Абрантовіч уступіў у закон Айцоу Марыянаў, маемасць у Наваградку і пазычаныя біскупу гроши, прынёс як пасаг і аддаў на Друйскі манастыр, які з волі яго закладчыкай: біскупу Матулевічу і а. Цікоты меў за мэту адраджэнне духовага жыцця сярод беларусаў і пашырэнне царкоўнае еднасці.

У 1927 г. а. Абрантовіч інфармаваў княгіню Радзівіл аб tym, як ён выкарыстаў яе падарак і пытаўся, ці мэта, на якую ён прызначыў, была такім чынам асягнута. Княгіня падцвердзіла, што падарак быў даны на карысць Беларусі і перададзім для грэка-каталіцкага Царквы, што яе лятуценнем было заснаванье вуніяцкага беларускага калегі ў Рыме. Яна была задаволена з інфармациёй айца Абрантовіча і ў далейшым усю справу паручала апесы съвятога Язэпа.

З вышэй расказанага відаць, з якімі людзьмі а. Абрантовіч меў справы і як іх съмела і сумленна абараняў. Гэтым так-жа выясняецца, адкуль Друйскі манастыр даставаў сродкі на сваё аднаўленне, пабудову навіцыяту, гімназіі і пад. Злыя языki рабілі закід друйскім Марыяnam, што яны атрымоўваюць гроши з БССР ад бальшавікоў, пашыралі гэту плётку асабліва тады, калі шукалі прычэпкі, каб хутчэй высяліць беларускіх айцоў Марыянаў з Другі.

Пратэст супраць канкардату Польшчы з Апостальскім Пасадам

У 1925 г. а. Абрантовіч, як пралат Менскае капітулы, разам з іншымі беларускімі съвятарамі: Яяэпам Рэшацем — прафесарам Віленскае Сэмінарыі, Вінцэсям Гадлеўскім — паraphам у Жодзішках, Адамам Станкевічам — паслом у польскі сойм, — падпісалі пратэстцыны мэмарыял супраць 12 і 19 параграфаў канкардату Польшчы з Апостальскім Пасадам. У сілу тых параграфаў канкардату ўва ўсёй Польшчы, а тым самым і ў Зах. Беларусі, ужыванье беларускае мовы ў наўчанью дзяцей катэхізму і ў дадатковых набажэствах узалежнівалася ад згоды польскага эпіскапату. Калі польскі сойм прыймаў канкардат, дык а. Адам Станкевіч умысна пакінуў Варшаву, за што меў паслья вострыя гутаркі і папскім нунцыем у Польшчы. Супраць канкардату пратэставаў такжа Вацлаў Ластоўскі ў імені экзыльнага ўраду Беларускае Народнае Рэспублікі.

Як беларускія дзеячы прадчуvalі, так потым і сталася; беларуская мова была выціснена са съвятыняй. Хаця ў тагачасных абставінах пратэст беларусаў ня мог мець пазытыўных вынікаў, аднак астаўся съвядоцтвам разумення беларусамі са прауднасці пад Польшчай і разумення патрэбы інфармаваныя і звязтаныя ўвагі Апостальскага Пасаду на ўсякія ненармальнасці і несправядлівасці ў Польшчы.

II. 1926—1940 (?)

Манастыр Марыянаў беларусаў у Друі

15 чэрвеня 1926 г. Пінскі біскуп Жыгімонт Лазінскі даў дазвол а. Фабіяну Абрантовічу пакінуць яго дыяцэзію і ўступіць у алроджаны закон Айцоў Марыянаў. Таго-ж самага году 2-га жніўня быўшы рэктар Сэмінарыі пралат Яго Святасці — быў прыняты ў навіцыят белых друйскіх Марыянаў і сеў за супольны стол разам з белымі сялянскімі хлапчукамі, якія былі прыняты ў манастыр і басанож хадзілі ў гімназію, каб пазней маглі «людзьмі звацца...» і выйсці на працу між сваіх братоў.

Тут варта зрабіць невялікае адступленыне і падтрымаваць чытачоў аб мінулым Друі.

У часы Вялікага Літоўскага Княства Друя належала да Сапегаў. Славілася яна з прыгожых касьцёлаў і дамініканскага ды францішканскага манастыроў, якія не заўсёды былі ў належнай згодзе з тамтэйшым вуніяцкім паraphам.

Паслья паўстання 1830 году францішкане, якіх тады называлі бернардынамі, былі змушаныя пакінуць Друю (у 1835 г.), а паслья другога паўстання 1863 г. былі выселеныя дамінікане. Землі

як адных, так і другіх перайшлі да друйскае паraphай як аўтарыя. Пафранцішканскі касьцёл съв. Трайцы стаўся паraphавільным. У сілу Рыскага даговору паслья першае сусветнае вайны Друя была разрэзана на дзіве часці: большая належала да Польшчы, а маншя — Прыдруйск — да Латвіі. Мяж між Польшчы і Латвіяю праходзіла Дзьвіна. Прыйгожы востраў на Дзьвіне, абшарам 10 гектараў зямлі і лесу належалі да друйскага манастыра. На адлегласці 19 кіляметраў на ўсход ад Друі пачыналася граніца з Савецкім Саюзам. Ня глядзячы на сваю старадаўнасць і прыгожае палажэнне, Друя падзеленая і загнаная ў клін, ня мела ніякае змогі росту і разьвіцця.

Замак над прытнім берагам Дзьвіны, калісці ўласнасць паноў Мілашай, а ў часы Польшчы сядзіба прыгранічнага войска (КОП); каталіцкі пафранцішканскі касьцёл, пабудаваны князем Казімерам Сапегаю, сынам Льва Сапегі ў 1644 г.; крыху далей ад яго над тою-ж Дзьвіною праваслаўная царква; за прытокам Дзьвіны Друйкаю старэнкай стараабрадзкая царкоўка, адна жыдоўская мураваная сынагога і адзін дзераўляны малітаўны дом — бось і ўсе знамяńіцасці Друі, якая мела калі 5.000 жыхароў. Усе пералічаныя гісторычныя і будаўнічыя помнікі мелі свою гісторыю і заслугоўвалі на пашану, аднак пакуль ня прышлі ў Друю Айцы Марыяне, усё даўнае і годнае пашаны аставалася бязуважным, быццам адъктым.

У 1918 г. на Віленскі пасад каталіцкага біскупа быў назначаны Юры Матулевіч, ён-жа аднавіцель і генэрал закону Айцоў Марыянаў. Будучы сам летувісам і трапіўшы ў асяроддзе розных нацыянальнасцяў, біскуп Матулевіч сустрэўся з беларусамі і з іхнімі рэлігійнымі і нацыянальнымі проблемамі. Як ён глядзеў на беларускае пытанье съведчыць між іншым тое, што ён пісаў у адным з лістоў да кардынала Гаспаррі: «Калі на мяне рабілі націск, каб я быў супраць беларусаў, тады я адкрыта заявіў: няхай ня вымагаюць ад мяне таго, каб прыцясьніць і прасьледаваў у съвятароў няпольскія нацыянальнасці тое, што бачу хвалёным і ўзнагароджванным у съвятароў палякаў; як пастыр я павінен быць аднолькава справядлівым для ўсіх, бо аднолькава я ёсьць вінаватым для ўсіх» (Ліст з дня 22-IV-1924).

У лютым 1919 г. біскуп Матулевіч меў доўгую гутарку з малальным, здольным і поўным апостальскага духу беларускім съвятаром Андрэям Цікотам. У сваім дзёньніку біскуп запісаў таго дня наступнае: «Я сказаў, што беларускага адраджэння я ня толькі што ня буду съцясьніць, але нават яму дапамагу, каб яно ня зышло з добрае дарогі... Я бачу, што беларускі народ ня мае дастатковае асьветы, ня знае катэхізму, ня ведае, як спавядзца — усё гэта ён найлепш вывучыць, калі будзе навучаны ў сваёй роднай мове...»

Палкасць души беларускага сьвятара знайшла поўнае водгульле і зразуменіе ў сэрцы сьвятога біскупа. Першага верасьня 1920 г. а. Андрэй Цікота ўступае ў навіцыят Айцу Марыянаў у Марыямполі ў Летуве, а 24 верасьня наступнага году складае першыя шлюбы. Паслья выезджае ў Амэрыку, дзе зъбірае гроши на плянаваны будучы беларускі дом Марыянаў. Тымчасам біскуп Матулеўіч заладжваў розныя фармацыйныя касыёлі з Рымам у справе перадачы друйскага касыёла і друйскае парахвіі сваім духоўным сынам Марыянам. Папа Пій XI дакумантам з дня 23 ліпеня 1923 г. перадае пафранцішканскі касыёл і парахвіяльную ўласнасць Айцом Марыянам, а 10 жніўня таго ж году дазваляе адчыніць законны дом і навіцыят. У паводле 1923 г. прыезджае ў Другу а. Андрэй Цікота, пакульшто назначаны на вікарата друйскому параху кс. Зенкевічу, а фактычна з мятаю пераняцца ад яго касыёлу, парахвіі і залажэнія беларускага дому Айцу Марыянаў. Кс. Зенкевіч шчыра дапамагаў а. Цікоце і сам праз неікі час думаў стацца марыянінам, паслья аднак пакінуў Другу і быў назначаны дзеканам у Глыбокае.

Манастыр Айца Марыянаў і навіцыят у Другі адразу пачаў напаўняцца. Ужо ў 1924 г. там было 9 юнакоў беларусаў, якія рыхтаваліся да сьвятарства.

Пачаткі для Айца Марыянаў у Другі былі вельмі цяжкія. Трэба было адбудаваць манастыр з руінай, аформіць гімназію, заняцца парахвіялем, якая налічвала каля 5.000 вернікаў. У айца Цікоты грошаў ня было, ваколічныя людзі паслья вайны былі бедныя, а ворагаў друйскага манастыра ад самага пачатку было шмат. Польская адміністрацыя, розныя падпанкі, асаднікі, а також польскія ксяндзы суседніх парахвіяў — быццам змоўленыя дзеялі супраць Марыянаў. Польскія газэты, асабліва эндацкія, не пераставалі абкідаць гразёю Друйскі манастыр і ягоных законынікаў.

Аднак Бог відавочна багаславіў ахварнасць і працу а. Цікоты. Да яго хутка далучылася некалькі беларускіх сьвятароў, а ў 1926 г. прыбыў у Другу а. пралат Фабіян Абрантовіч.

Айцец Фабіян Абрантовіч у Другі, 1926—1928

Айцец Андрэй Цікота — гэта чалавек быстрага разуму, нязломнае волі, гарачае ахварнасць і сьвятасць, парываючы прапаведнік. Айцец Фабіян Абрантовіч — гэта перадусім глыбіня і шырыня інтэлекту, а так-жэ здольны рэлігійны пісьменнік і нябудзённы красамоўца. Калі Божы правід злучыў іх у Другу разам, дык удзірванелая да гэтага часу друйская ніва зацьвіла.

Айцец Фабіян прынёс у Другу так-жэ немалы «пасаг», аб якім ужо ўспаміналася вышэй, а також шмат дарагіх кнігай пераважна ў беларускай мове.

Двухгадовае перарабываныне а. Фабіяна ў друйскім манастыры пакінула па сабе незацёрты сълед. Айцец Фабіян быў навіцыянтам, гэта значыць кандыдатам на законыніка, усе аднак ведалі, што з ім цяжка было зраўняцца так у веданыні духовага жыцця, як і ў практикаваныні яго. Калі Супэрыёр дому і настаўнік навіцыянтаў лічылі навіцыят а. Фабіяна больш за фармальную патрэбу, як за школу духовага жыцця, дык ён сам думаў і паступаў інакш. Ён сапраўды вёў сябе ўсюды як навіцыант: супольны скромны пасёлак, раныне ўставаныне (у манастыры ўставалі ў 4 гадз. раніцы), малітвы, фізычна і ўмысловая праца — вось заняткі кожнага дня а. Фабіяна. Друйскія мяшчане, настаўнікі і ўрадоўцы здалёк абходзілі а. Фабіяна, калі ён ля манастыра замятаў вуліцу, або сек дровы, даношуачы свае пралаткія фіялеты. Айцец Фабіян, як і ўсе іншыя законынікі ў Другі, працавалі фізычна дзеля дзвеёх прычынаў: дзеля здароўя і дзеля апостальства працы. Дзеля здароўя, бо сапраўды было добра зімою на марозе папрацаваць каля дроў, або летам каля сена. Пры тым і людзі маглі пераканацца, што фізычная праца ня ганьбіць чалавека. На Беларусі быў вельмі пашыраны фальшывы ўстыд фізычнае працы: калі хто ставаўся ўрадоўцам, сьвятаром, або нават і гімназістам — дык лічыў сябе «вучоным» і да фізычнае працы не дакранаўся Айцец Фабіян быў ворагам надзымутае «вучонасці» і фальшывага ўстыду.

Азначаўся а. Фабіян шмат чым: ён страшэнна ія любіў, калі на манастырскіх карыдорах ці ў заліх валялася съмецьце, або некія паперкі. Пры кожнай нагодзе ён сам зъбіраў гэтыя паперкі, даючы тым самым прыклад малодшым дбайлівых адносінаў да чысьціні. З прыроды а. Фабіян ня быў гаварлівы, але калі гаварыў, дык заўсёды з адценем гумару і сакавітасці. Яго некаторыя сказы на доўга перажывалі яго. Такія выразы, як «страшнае пракляцце», «варона ты», «ты маё дзіцяцтва» — бытавалі праз доўгія гады ў друйскім манастыры, а «варона» дык сталася вельмі дамашніюю і ўсе яе ведалі ад малога да старога.

У друйскай гімназіі, якою кіраваў а. Цікота, а. Фабіян вучыў рэлігіі і гісторыі, гаварыў казаныні да моладзі і да вернікаў у друйскім касыцеле, пісаў у беларускія часопісы пад псэўдонімам др. М. А. Вучань а. Фабіяна д-р Яз. Малецкі свае ўражэнні аб ім выказаў у сваім лісьце да ніжэйпадлісанга ў наступных словаҳ: «Вучонасць і рэлігійнасць кс. Абрантовіча была годная падзіву. Яго шырокая філязофічная веда ўзбуждала заўсёды падзіў у слухачоў. Ён умей прамаўляць да «вучоных» і да простых сялян і работнікаў» (Ліст з дня 19.I.1953 г.).

Тое, што кажа др. Малецкі я так-жэ магу пацвердзіць уласным дасьведчаннем. У той час, калі а. Фабіян быў у друйскім манастыры, я хадзіў у

дуройскую народную школу. Мы школьнікі кожную нядзелю павінны былі прысутнічаць на т. зв. вучнёўскай Імшы, каторая адпраўлялася для нас і для гімназістаў. Паслья трыццаці гадоў я яшчэ добра помнію адно параўнанне, якое а. Фабіян ужыў у часе свайго казання да вучняў, тлумачы тое, што чалавек не павінен быць пустым і заносылівым. Ён казаў:

— Чаму бочка гудзе?

— Бо пустая!

За час свайго побыту ў Друі а. Фабіян напісаў дэльве невялікія, але вельмі цікавыя і глыбокія зъвестам брашуры: «Бог» і «Чалавек». Абедзве яны перші друкаваліся на старонках віленскага «Хрысьціянскае думкі» (у гадах 1928/29), а паслья выданы былі асobнымі кніжкамі. Наступна ён маніўся апрацаўваць у беларускай мове агульную гісторыю Царквы, але далейшыя падзеі выбілі яму пяро з рук.

Выкліканье ў Харбін і туга за Другую

На вялікі жаль а. Фабіян Абрантовіч быў вельмі коратка ў Друі, бо ўсяго два гады. У 1928 г. ён быў пакліканы Апостольскім Пасадам у Харбін для кіравання, або лепш кажучы для арганізаціі новастворанае там епархіі для католікаў расейцаў у бізантыйска-славянскім абрадзе. Хто і чаму пастараўся пераканаць папу Пія XI, што а. Фабіян ёсьць неабходным для працы сярод расейцаў на Даўгім Усходзе ў Харбіне, а Друга і беларусы могуць абысьціся і без яго, дагэтуль нам ня ведама. Атрымаўшы ад генэрала Айцоў Марыянаў з Рыму і ад Апостольскага Нунцыя з Варшавы назначэнне ў Харбін, ён паміма свае волі і неахвоты шматлікіх беларусаў згадзіўся на той цярністы шлях, які закончыўся толькі разам з яго мучаніцкаю съмершчю. Нам ведама толькі, што 27 траўня 1927 г. ведамы ў сваім часе біскуп езуіт Д'Эрбіні, старшыня Папскага Камісіі для Расеі, звязаўніўся да айца Бучыса, Генэрала Айцоў Марыянаў, каб ён быў ласкаў выпаўніць аптыальнік адносна асобы айца Фабіяна Абрантовіча, які «запрапанаваны на кандыдата ў царкоўныя дастойнікі для расейцаў бізантыйскага абраду ў Харбіне». Айцец Генэрал выпаўніў аптыальнік і чакаў да 31 траўня 1928 г., калі тая самая Папская Камісія назначыла айца Абрантовіча Ардынарем (Кіраўніком Епархii) для каталікоў расейцаў, раскіданых па кітайскіх прасторах.

Назначэнне айца Абрантовіча ў царкоўныя дастойнікі было вялікім гонарам для яго асобы і для друйскага марыянскага дому, але гэты гонар прыйшоў вельмі няўчас і быў накінуты. Усе беларусы адчуваілі гэта вельмі моцна.

Айцец Андрэй Цікота, супэрыёр друйскага дома, адказваючы на ліст Генэрала айца Бучыса 27 чэрвеня 1928 г. між іншым пісаў: «Усё падрыхтоўваючы ў дарогу (для а. Фабіяна і а. Язэпа,

гэтага апошняга аднак удалося абараніць на некаторы час), паўтараю слова нашага Збавіцеля: «Ойча, калі магчыма, няхаў адойдзе ад мяне гэтая чаша, але не як Я хачу, але як Ты...» Страна айца Фабіяна Абрантовіча і нашаму дому і краіне нашай ёсьць найбалючэйшая».

І сам а. Фабіян не разумеў, хто і чаму пастараўся, каб забраць яго з Беларусі. Скрытыя сілы дзейнічалі і ён у чэрвені 1928 г. пакінуў родны край. Будучы ўжо ў Рыме, маючи адчыненыя свае разумныя вочы на красу Італіі, цярпеў ад тугі за Беларусь. У лісьце да а. Цікоты ён пісаў: «Я неяк так сабе! «Катцэн'ямэр» троха маю, але Бог бацька як ніхто. Краса Італіі і яе сонца ўсё-ж такі беларусу не заступаць нашых ніваў і сышожы, а яшчэ менш далёкі орыент!»

Аўдыенцыя ў папы Пія XI і туга за Бацькаўшчынаю

2-га жніўня 1928 г. акурат у дзень урачыстасці ці Маці Божая Анельскае, якую ўрачыста съвятавалася ў друйскім касцёле, а. Фабіян быў прыняты на спэцыяльнай аўдыенцыі папаю Піем XI. У лісьце да а. Цікоты ён аб гэтай аўдыенцыі кажа: «Быў з паўгадзіны. Съвяцейшы Айцец пытается, ці далёка Друя ад Дзівінска, як здароўе біскупа Лазінскага, як там ідуць справы. Прыйманаў свою бытнасць у Варшаве, успамінаў з найбольшым піетызмам нябошчыка айца Юрага (Матулевіча), пацяшаў мяне тым, што *necessitate est ut veniant difficultates* адносна да Вунії ў нас. Словам я забываўся, што ў Съвяцейшага Айца. Можна было многа чаго сказаць, але я быў вельмі *sobrius* — умысна. Трэба перш заслужыць на тое, каб маглі слухаць, а так толькі нараканыне я шмат паможа...»

Вось прынцып айца Фабіяна ў адносінах да вышэйших царкоўных уладаў: перш заслужыць на тое, каб нас слухалі, а не малоць пустасловіцу нараканыню і прэтэнзіяў. Такі прынцып мог сабе паставіць і кіравацца ім у сваім жыцці і дзейнасці толькі чалавек скромны і поўнасцю зраўнаважаны.

У тым самым лісьце, у якім апісваў аўдыенцыю ў папы, у далейшым чытаєм: «Страшна мне цяжка ўжо тут у Рыме, а што-ж будзе далей... Думаю, што я для Бога нічога больш не зраблю, як ахвяру з майго адзіноцтва і насталыгі за бедна бацькаўшчынаю, бо па людзку бяручы, на канвэрсіі лічыць нельга. Але чым хата багата, тым і рада... Хочацца прасіць, каб кс. Г. прыехаў на 24.VIII у Марсылію і разам далей, але гэта чуласці — я розум. Сядзеце ў Друі, як у гаросе і дышэнце патросе...»

Каб абараніцца ад усіх «чуласцяў» і каб ія браць з сабою з Друі яшчэ больш беларускіх съвятароў у Харбін, а. Фабіян перад сваім выездам з Рыму папрасіў кардынала Сінцэро, каб дай

яму ў дапамогу расейскага каталіцкага съятара графа Калпінскага, які калісці ў Пецярбурзе быў ягоным вучнем. Айцец Колпінскій, будучы карэнным расейцам, знаючы добра чужыя мовы, мог абуджаць надзеі будучага добраага працаўніка апостала. Нажаль, пасъля, калі ён прыехаў у Харбін, быў а. Фабіяну вякіла застрамка ў працы. Аднак думка а. Фабіана была вельмі здраўова. Ён шукаў памошніка расейца, бо ехаў працаўваць між расейцаў. Прыйтых ён мог спадзявацца, што расейскі съятар зможа пасъля яго наагул выручыць і тады ён зможа вярнуцца на бацькаўшчыну.

Перад выездам з Рыму ў Харбін а. Фабіян захварэў, тады прыкованы да ложка пісаў айцу Цікоце: «Дужа мне цяжка самому, а думаю яшчэ цяжкай будзе. Малеццеся, каб вытрываў, а вытрываць хіба трэба для справы Божае і нашае — друйскасе — беларускае. Але гэта ня значыць, каб вы мяне пасъля (за які год) не баранілі і не стараліся съязгнуць да хаты...» Гэты ліст канчаецца харектэрна «паабрантовічаўскаму». Ён ставіць некалькі пытанняў: «Як тынкі прыбудоўкі, вонкы, коміны і інш.?» Такія пытаньні съведчылі, што ён увесь час жыў Другую, думаў і лятуцеў аб ёй. У яго лістох няма нават цені ніякае асабістасе гордасці з таго, што ён назначаны на біскупскі пасад, што аб ім пішуць у газетах усяго съвету, што багаславіў на працу Вялікі Папа. Ён жыве тым, што ў даных абставінах для нас беларусаў і для ўсіх Царквы, ў пэўным сэнсе, ёсьць важным, а менавіта: як будуецца і разрастаетца першы беларускі манастыр над сінявокаю Дзьвіною? Як там кладуцца тынкі, строяцца прыбудоўкі і пад?

Айцец Абрантовіч навонках заўсёды паважна-суровы, задуманы, быццам на нішто не рэагуючы, а калі сеў у Марсыліі на карабель 24 жніўня 1928 г. і пасъля, калі нечакана атрымаў ад друйскіх айцоў і манахінія лісты, цешыўся з іх, як дзіця цешыцца з новае цацкі. «Варочаюся да сябе ў кабіну, — пісаў наступнага дня а. Цікоце, — і находжу вашыя лісты: Ваш і сясьцёр друйскіх. За 2—3 гадзіны па адыходзе параходу разабралі пошту і мне ўкінулі. Большае прыемнасці вы мне зрабіць не маглі: будучы на моры — быў дома — чытаў я іх і на усе бакі...»

Харбінскія злыбяды і пачаткі апостальскія дзейнасці а. Фабіяна

Сваё падарожжа ў Харбін а. Фабіян апісаў вельмі арыгінальна і цікава. Яно друкавалася ў «Хрысьціянскай думцы» ў 1929 г.

У Харбін прыехаў ён 6 лістапада 1928 г. і ў першым лісце з Харбіну да а. Цікоты вось як апісвае сваё першае ўражэнне:

«Вялікі Бог, але куды-ж я папаў! Roma vult

decep̄i vel potius decepta est! Харбін горад вялікі, З часы: 500.000 жыхароў, з каторых 150.000 рускіх разам з украінцамі, якіх калі 20.000 сем'яў, колькінашчыць цэркваў, 271 съяшчэннікаў, «один архиепіскоп, два епіскопа — зависят от Антонія». Быў у іх з візитам — «конечно смотрят волком». Уніяцкую царкоўку зладзілі на Крэшчэніе 1925 г. Наймаецца дом, да гэтага часу ўжо на 4-ым мейсцы, зараз будзе пятае. Першыя съяшчэннікі Кроніны — бацька з сынам, памерлі. Сына пахавалі праваслаўныя. Другі — Фомічев — быў болей году. Запасудзіўшы справу, выгнаны дэлегатам з Пэкіну, цяпер пяе ў Пэкіне ў кафэ-шантант. Пазнаў я яго — здольны, хворы, скандаліст. Трэці, што цяпер, Захар Кавалёў, 56 г. беларус з пад Магілёва, жаніўся з украінкаю, радзіў сямёра рускіх. Два старэйшыя сыны — праваслаўныя, бо незалежныя, але жывуць разам. «Будучи лишен должносты, воссоединился». Артымоўвае 135 р., амэрыканскія інтэнцы. Нас усіх разам уніятаў, разам са мною, з ім, яго сям'ёю, 7-ма вуніятамі з Галіччыны, з аднагоднім хлопчыкам — 18 — выразна васемнашцца чалавек. Каштуемо ўсе разам у месяц 800 рублёў, калі 30 ам. доляраў. Царкоўка ў адным, стораж у другім, псаломшык у трэцім, Кавалёў у чацвёртым, а я ў пятых мейсцы жывём... Ёсьць тут 3 каталіцкія параходы: адна для кітайцаў, польская — Остроўскі, то-ж польская (беларуск.) — Ляшчэвіч. Апрача таго ёсьць тры капліцы... На першай вячэрні ў нашай царкоўцы было 7 асобаў — а на Літургіі 9. Перад майм прыездам і якраз у дзень (11-XI) першае мае пропаведзі пачалі рабіца цуды ў цэрквах: «обновляться іконы...» Калі і рабіць што, то толькі з моладзьдзю...» Успомнены тут а. Ляшчэвіч уступіў пазней у закон Айцец Марыянаў і ў часе апошняе вайны разам з а. Кашыраў быў жыўцом спалены немцамі калі Дрыссы ў часе, калі спавядалі ў касьцеле народ.

Калі айцец архімандрит Абрантовіч пазваляе сабе на моцны сказ: *Roma vult deceper̄i, vel potius decepta est* (Рым жадае быць абманутым, або лепш сказаць, стаўся абманутым), дык гэта съведчыць толькі, што Рым быў вельмі дрэнна пайнфармаваны аб расейскім каталіцтве ў Харбіне. То, што там існавала, калі ўважаць за пачаткі каталіцтва, дык — як а. Фабіян кажа ў іншым лісце, лепш каб такіх пачаткаў зусім ня было. Тыя першыя съятары, як успомнены Фомічев, ды-й Кроніны, будучы дрэннымі съятарамі, толькі скампрамітавалі самі і скампрамітавалі Каталіцкую Царкву. Мала таго, што нічога ня было зроблена, але пасъля іх а. Фабіян сустрэўся са страшэннімі перашкодамі з усіх бакоў: ад палякаў, бо быў беларус; ад расейцаў, бо быў беларус і вуніят; ад кітайцаў, бо для іх тады наагул ня існавала ніякае права і таму нападалі на няйвінных людзей бяз дай прычыны.

— «Хай я адзін задыхаюся наразе ад гора з усіх бакоў. Ну-й давялося-ж!...» але «подумаешь — горе, раздумаешь — воля Господня!» — пісаў у лісьце да а. Цікоты 7.XII.1928 г.

«Мне тут, як вам ужо, здаецца, пісаў, судзячы пад кутом вечнасці, дужа добра, а пад кутом дачаснасці, вельмі пагана і цяжка. Але Вы, як законнікі, ведаецце, як трэба на рэчы глядзецы... Андрэй, ня ведаю чаму, напамінае мяне за настальгію. «Потерявшій голову, по волосам не плачет». Мне тут не да настальгій... Хунхузы (бандыты) нападаюць у белы дзень на памешканні; іх заўсёды трэба спадзявацца. Езуіты ў Шанхаю не пазваляюць (ня гледзячы на мае просьбы) майму архімандриту Мікалаю правіць імішы ў лацінскіх касцёлах. Рым грошай ня прысылае. Жулья кругом поўна. Кантакту навязаць не магу; у цэркаву ніхто ня ходзіць; словам, усё як трэба — труднасцяў вышэй галавы, а тымчасам я, нічога ня робячы, чую што марную гроши і «невольно» кампрамітую Рым... Калі можацце зразумець, зразумейце. Часамі баюся, каб з мяне ня зроблена съятога. Больш як месяц хварэю на бранхіт... Але дзякую Богу, што духам ня падаю «пакуль дыхаю — спадзяюся і веру любові, якая цярпела» (лацінскі сказ) і вашымі малітвамі жыву. Малецца болей і макней. Падзякуюце ўсім: сёстрам, парахвій, садаліскам, гімназій, сабе. Лісту з гімназіі не атрымаў. Ах, каб у Польшчы маглі і хацелі зразумець, якое там поле для Вунії.. Я тут *pastor sine gnege*, а там *greh sine pasto-ribus...* Я не наракаю — веру, што і тут Бог нешта зробіць. Хай я за гэтую справу ўмру, то за 20—50—100 гадоў будзе лепей, але канстатую факт, з каторага і вы рабецце выснайкі. За Другу трymайцеся і рукамі і нагамі... і зубамі» (Ліст да а. Цікоты за 16.I.1929).

Нираз у сваіх лістах а. Фабіян паўтарае: «Бог высока, Рым далёка, дык не магу дабіцца, што я буду мець, а чаго не».

Якія ў тым часе былі парадкі і правы ў Харбіне, съведчыць тэкі выпадак, апісаны айцом Фабіяном у лістах да кардынала Сінчэро і да айца Цікоты. Да гэтага апошняга пісаў 7.II.1929 г.:

«Вот і будзьце Вы хітра-мудры. 18 лютага цэлы дзень сядзеў арыштаваны. 70 чалавек у мален'кай каморцы. За што? Пашпарт не мэльдаваны, хоць ён замэльдаваны. Мала што сядзеў — судзілі мяне — 2 паліцыянты па бакох. Засудзілі 25 доляраў заплаціць. Словам усё як трэба... Вам гэта трудна зразумець, але аднак-жа ў Кітаі больш сабоды, як у іншых краінах...»

Добрыя вынікі працы а. Абрантовіча ў Харбіне

Паволі а. Фабіян перамог усе злыяды. На працягу 10 гадоў ён здолеў аформіць епархію, выбу-

даваць царкву, залажыць гімназію з інтэрнатам для хлапцоў, заапекавацца дзіцячым школамі для дзяўчат, якімі кіравалі польскія і французскія законніцы, выдаваць часопіс «Католіческій Вестнік» і ўрэшце аснаваць дом Марыяна расейцаў. Няма магчымасці затрымоўвача паасобна над кожным з вылічаных тут асягненняў, з якіх кожнае вымагала напружанае працы, інтэлігэнтнага падыходу, а так-же пабожнасці і адданасці справе. У Харбіне ён здабыў любоў у прайяцляў і пашану ў ворагаў.

У 1939 г. у гімназіі съв. Мікалая самых толькі настаўнікаў было 27 чалавек, а вычняў 160. Усіх іх утрымаць і пракарміць у тых цяжкіх абставінах, дашь ім высокі ўзровень у школе і ўзгадоўваць усіх у хрысціянскім духу — усё гэта вымагала гераізму з боку а. Фабіяна, які часта хварэў.

Адноса часапісу «Католіческій Вестнік» неабходна зазначыць, што ён пачаў выходзіць у 1931 г. як орган Расейская Епархія Бізантыйска-славянскага абрэду ў Кітаі. У першым нумары а. Фабіян вылічае мэты, якія ён прапанаваў асягнучы:

1) даваць арыгінальныя або запазычаныя творы хрысціянскага съветагляду, прыймаючы як аснову навучаньне старадаўнае Рымскае Царквы, Маці і Настаўніці ўсіх Цэрквяў;

2) знаёміць расейскае грамадзтва з падзеямі ў каталіцкім съвеце наагул;

3) унікаць усялякае палемікі, а звязтаць увагу на пазытыўныя факты, якія гавораць самі за сябе.

«Палітычна — пісаў а. Фабіян у тым-же пра-gramovym уступе — мы вышэй усялякае палітыкі; у значэнні нацыянальным, мы нацыяналісты ў хрыстовым духу, гэта значыць мы ня прызнаём ані шаўгіністичных, ані інтэрнацыянальных крайнасцяў».

«Католіческій Вестнік» апраўдаў узложаныя на яго надзеі, хадзіць, калі прышлі малодшыя съвятары на помач а. Фабіяну, ім нираз съвярбела рука і ў часапісе калі-не-калі зьяўляліся палемічныя артыкулы.

Да вынікаў працы ў Харбіне трэба залічыць і тое, што двух здольных расейскіх юнакоў, па сканчэнні гімназіі, уступілі ў закон Айцоў Марыяна і сталіся съвятарамі: айцы Андрэй Катков і Юры Бранчанінов, абодва плённа працуяць між сваіх расейскіх суродзічаў і абодвы ўспамінаюць а. Фабіяна з найбольшым пітэзмам.

Крыніцы апостальскае дзейнасці айца Фабіяна

Айцец Фабіян з прыроды быў здольным і меў шмат розных талентаў. Аб некаторых з іх гаварылася перш. Ён меў праніклівы розум і заўсёды знайходзіў у кожнай рэчы істотнае. Гэтым тлумачыцца, што ў драбніцах ён ня быў пэдантам. Навонак ён быў вельмі скромным. Яго інтэлігэнтнае аблічча і жывыя праймаючыя очі пры-

цягвалі да сябе ўвагу, і выклікалі павагу. Але належна яго пазнавалася і аценьвалася толькі тады, калі мелася нагоду гаварыць з ім, або слухаць. У гутарцы ён азначаўся сваесаблівым беларускім гумарам. Бог яму даў прыгожы голас, тэнар і музичныя здольнасці; граў ён на арганах і фортепіяне, аднак рэдка калі яго можна было «злавіць» граючым ці съпявачым. На пахаваныні кс. К. Свяяка ў Вільні ён адзін граў і съпеваў і хто чуў гэта, захаваў надзвычайнае ўражэнне на ўсё жыццё. Помніць так-жа людзі, як ён на Вялікдзень съпеваў «Хрыстос вакрэсе».

Апрача гэтых дараў ён яшчэ азначаўся глыбокім разуменнем Святога Пісання, багаслові і хрысьціянскае філязофіі. Прыйпадкам у рымскім доме Айцоў Марыянаў захавалася адна яго канфэрэнцыя, якую ён меў там у чэрвені 1939 г. для айцоў і братоў таго дома. Канфэрэнцыя была сказана палаціне на тэму «Аб місійным апостальскім духу». Хаця яна не апрацаваная, і ўсяго схематычна падана галоўныя пункты, але добра выказвае, як а. Фабіян глыбока браў праудзіве апостальства і як ён разумоў яго. Падамо тут прынамся некалькі пунктаў тae канфэрэнцыі:

Што такое — апостальскі місійны дух?

Руплівасць у пашырэнні Божага Валадарства.

Абавязак кожнага, тымбольш законніка да апостальскае місійнае працы вынікае:

- а) з прыказання любові Бога і бліжняга;
- б) з прыкладу Хрыста. Кожны хрысьціянін — паводля сьв. Васілія — ёсьць другім Хрыстом;
- в) кожны ахрышчаны і мірапамазаны ёсьць апосталам і рыцарам Хрыста, як кажа Тэртуліян;
- г) у Старым Запавете аў'яўлена: «І даў прыказ ім кожнаму адносна свайго бліжняга» (Эклез. XVII, 12) — гэта датычыць збаўлення душы бліжняга;

д) Царква апошнім часам вымагае, каб кожны вернік прыймаў удзел у епархічна зарганізаванай працы Царквы для пашырэння валадарства Хрыста (Каталіцкая акцыя).

Зразумела, што законнік згодна са сваім прызваннем забавязаны больш ведаць і працаўцаць у місійна-апостальскім духу.

А дзе сутнасць апостальска-місійнага духу кожнага законніка (тым самым і кожнага Марыянина)?

1) У шуканыні на першым мейсцы Божага валадарства (вера, пабожнасць).

2) У захоўваныні законнае дысцыпліны.

3) У хрысьціянскай мудрасці (веда і разважнасць).

Усё гэта выказана добра ў Марыянскіх констытуцыях.

Да 1-га: «Шукайце перш Божага Валадарства і Яго справядлівасці, а ўсё іншае будзе вам дадзенна».

«Шукайце» — трэба заўважыць, што Ісус ня

ўжыў іншага слова, прыкладам «пажадайце, страйцеся зразумець» ці пад, але шукайце, гэта значыць, накіроўвайце вашыя крокі, ілзеце ў дарогу, будзьце заўсёды дзейнымі, страйцеся, змагайцеся, так-жа ўжывайце вашых сілаў і здольнасці, будзьце гвалтоўнікамі, бо Валадарства Божае церпіць гвалт і гвалтоўнікі яго вырываюць; Божага Валадарства трэба патрабаваць, трэба браць яго з боем.

«Перш» — шмат рэчаў ёсьць добрых і чалавеку неабходных, як: супакой, радасць, хлеб і вонратка. Аднак хто шукае ў першую чаргу ўсяго гэтага, той, як кажа Господ, ахвяруе дзеля гэтага і супакой і радасць. Хто шукае перадусім Божага Валадарства, той імкнецца споўніць Божую волю, а не сваю.

«Усё будзе дадзенна. — Перадусім съятло: хто шукае прауды, ідзе да съятла.

Далей а. Фабіян гаворыць аб хрысьціянской мудрасці, якая ёсьць сарамязыліво, скромнаю; згодліво, цешыща з добра, хаця яго выканай і ная, а хто іншы, поўна міласэрнасці, не асуджаючаю, ная крывячы душою і ненавідзячаю крывия съцежкі, а выбіраючы заўсёды простую дарогу.

Апостальская праца а. Фабіяна між праваслаўных не апіралася на ніякіх зводных надзеях хуткага злучэння Цэрквай, або шматлікіх наверненняў. Ён уважаў, што першым прыйдзе сапраўднае злучэнне пад адным пастырам, трэба перажыць падрыхтоўчы пэрыяд, трэба цярпіва і з любою працаўцаць дзеля аў'янання Цэрквай. У лісьце да кард. Сінэро 6.XII.1928 г. ён пісаў: «Пропасць выклікае пропсыць. Пропасць упярэдженняў і няяўісці расейцаў да сьв. Царквы выклікае пропасць цярпівасці і любові з майго боку. Немагчыма вам паверыць, як мне цяжка, але няхай Ваша Эмінэнцыя ведае і, калі-б уважала за патрэбнае, няхай скажа Свяцейшаму Айцу, хаця-б я ў сапраўднасці і нічога не зрабіў, умерці за Хрыста і за Царкву з Божаю помаччу, я гатовы».

Так могуць гаварыць толькі людзі съвятыя. Мучаніцкая съмерць а. Фабіяна сапраўды прышла, толькі ная там, дзе яе можна было спадзівацца, не ў Харбіне, але дзесьці бліжэй, у Савецкім Саюзе.

Апошнє падарожжа ў Эропу, муکі ў турме

У 1938 г. а. архімандрит Фабіян пакінуў Харбін і выехаў у Рым, каб удзельнічаць у генэральнае капітуле Айцоў Марыянаў і каб здаць справаўдачу Свяцейшаму Айцу з дзейнасці ў Харбіне ды пры гэтай нагодзе, каб адведаць сваю дарагую Беларусь. З сабою ён прывёз у Рым на далейшыя студыі двух сваіх гадункоў.

Падчас прыбывання а. Фабіяна ў Рыме, я быў так-жа ў Рыме і не адзін раз меў гонар з ім спа-

тыкацца і гутарыць. Ён меў некалькі канфэрэнцыяў духовага зъвесту для сяброў Марыянскага дому ў Рыме, меў так-жэ даклад для студэнтаў «Руссікум».

Аднойчы, гэта было 29.V.1939, усе Марыяне рымскага дому выбраліся адумысловым аўтобусам адведаць славуты манастыр бэнедыктынаў у Субіачо. Разам з імі былі так-жэ а. Фабіян Абрантовіч і а. Цікота. Калі наш аўтобус мінаў прыгожыя італьянскія краявіды, хтосьці пачаў съпяваць. Пачуліся італьянскія, летувіскія і польскія песні. Помню, айцец Цікота пачаў: «Ой ляцелі гусі...» і мы гэтую песню праспявалі ўтраіх: а. Цікота і нас двух беларускіх студэнтаў. Айцец архім. Фабіян праз усю дарогу маўчалаў і, седзчы ля вакна кантэмпляваў красу Італіі. Іншым разам, помню, калі мы ішлі з ім па рымскіх вуліцах, гутарылі аб друйскім манастыры і аб высыленыні польскімі ўладамі беларускіх айцоў і студэнтаў Марыянаў; ён спакойна, але моцна зганіў палякаў.

У часе гэнэральнае капітулы Марыянаў, на якой адбыліся перавыбары айца гэнэрала закону, была так-жэ разгляданая г. зв. друйская справа. Некаторыя ўдзельнікі капітулы — палякі, жадалі, каб друйскі дом, у які паслья высыленыня Марыянаў беларусаў пераехалі Марыяне палякі, быў улучаны ў польскую правінцыю. Айцец Абрантовіч і айцец Цікота былі супраць гэтага, бо ўважалі, што несправядлівасць і гвалт з боку польскага ўраду быў-бы падвоены, калі-б друйскі дом зынік як незалежны нават на паперы. У выніку дыскусіі было пастаноўлена, што друйскі дом надалей астаецца пад апекай і наглядам гэнэральнае Марыянскае Ўправы.

З Рыму архім. Фабіян паехаў у Польшу. Там засыпела яго вайна. Калі бальшавікі занялі Зах. Беларусь і Украіну, архім. Фабіян быў акурат у бацькаўскім доме ў Наваградку.

З усяго таго, што да нас дайшло рознымі шляхамі аб апошнім пэрыядзе жыцця а. Фабіяна, можна як пэўнае ўважаць наступныя факты. Калі яшчэ была змога пераходу з-пад бальшавікоў на тэрыторыю Польшчы, у так званае Генэрал-Губэрнатарства, а. Фабіян паехаў да свайго прыяцеля мітр. Андрэя Шаптыцкага ў Львоў і там з некалькімі съвятарамі украінцамі плянаваў вырваша на Захад. Але якраз у часе намечанага пераходу ён быў слабы і хворы. Переходзіць трэба было ў брод праз рэчку ў ён давёрыў сябе жыду правадніку правезьці цягніком. Паводле пэўных меркаваній той жыд перавёў яго праз бальшавіцкую нямецкую граніцу, але потым немцы яго злавілі і выдалі бальшавікам.

У 1947 г. польскі афіцэр у Ангельшчыне Язэп Беляўскі, які быў у турме ў Львове разам з айцом Фабіянам расказвае наступнае: «Я быў арыштаваны 23 снежня 1939 г. Як прычына арышту — шпіянак на карысць Польшчы. У турме, у ад-

дзяленыні Нр. 83, куды мяне пасадзілі, знайходзіўся ўжо монсіньёр Абрантовіч, заступнік старшыні горада Львова М. Хаес — жыд і др. Абрагам Швадрон — сябра жыдоўскае агэнцтвы ў Жэнэве. Трэба зацеміць, што сп. Швадрон рабіў даносы савецкім уладам у турме, ён праўдападобна быў пасаджаны ў наш адзывіл у якасці абсэрватара».

«Монс. Абрантовіч амаль увесь час быў бяз съведамасці дзеля гвалтоўных катаўанняў у часе, съледзтва і калі прыходзіў да сябе з дапамогаю перадусім сп. Хайеса, дык блізу ўвесь час праvodzí u малітве, у чым усе іншыя вязыні нашага адэвізялення яго насыльдавалі, а былі там яшчэ сп. Кароль Чэрвінскі, які памёр ад зыдзекаў, сп. Бабіч польскі паліцыйны агент і інш.».

«Монс. Абрантовіч ня прымай амаль ніякае пажывы. Яму не дазвалялі спаць або аддыхаць днём, а начамі ад гадз. 9 вечара да 5 раніцы цяглі на дапросы. Ён штодня прыходзіў — лепш сказаць — яго ўносілі і кідалі як мяшок — зьбіты гумовымі палкамі. Ён увесь быў здэфармаваны, але пазнаць яго было лёгка, хаты за вірапатку меў парванае лахмоцце і яго прыгожая барада ўся была ў крыві. У часе съледзтва яму закідалася шпіянак на карысць Японіі, гэта ён расказваў др. Швадрону дастаткова выразным і зразумелым голасам, так што можна яго было пачуць. Др. Швадрон стараўся ціхім голасам его пераканаць, каб ён признаўся да робленых яму закідаў і гэтым самым ухіліўся ад дрэннага абходжання з ім. Ясна, што ён яго падбухторваў да зрады, пераконаючы, што ў такім выпадку яго перастануць біць. Монс. Абрантовіч гутарыў з др. Швадронам і таму гэты штодня меў магчымасць быць з ім і даваць яму сугэстый. Што др. Швадрон быў даношчыкам было ведама ня толькі дзеля таго, што ён жадаў з кожным гутарыць і здабыць давер вязыні, але і дзеля таго, што пры адным здарэнні з украінцам М. Лопачком яўна выкрылася ягоная даношчыцкая дзейнасць. Аднаго дня М. Лопачок расказаў яму зусім выдуманую гісторыю і паслья трох дзён гэтую самую гісторыю ён пачаў ад савецкага асочнага, які са злосцю пачаў яго біць і вымагаць, каб признаўся».

Сп. М. Беляўскі помніць тры выпадкі асабліва моцнага катаўання монс. Абрантовіча. Паслья трэцяга мучэння, калі М. Хаес, абліваючы яго вадою прывёў да прытомнасці, тады монс. Абрантовіч расказаў частку свае гутаркі з савецкім асочным. У часе дапытвання, калі а. Абрантовіч пачаў глуха стагнаць, тады асочны сказаў:

— Існуе-ж твой Бог, які робіць цуды, чаму-ж ты не напросіш Яго, каб ён зрабіў цуд і каб ты ня чуў болі ўдару?

— Гэта мой Бог памагае табе цяпер мяне біць, — адказаў а. Абрантовіч.

Сп. Беляўскі, съведак цярпення а. Фабіяна, быў з ім разам у Замарастынаўскай турме ў Льво-

ве больш трох тыдняў. Ён помніць, як яму а. Фабіян расказваў аб tym, што ён быў доўгі час місіянером у Харбіне і як яго арыштавалі, калі ён пераезджаў цягніком раку на граніцы Генэрал-Губэрнатарства і калі меў заплаціць пагранічнікам даляры, яны яго выдалі НКВД.

Потым у 1941 г. сп. Белявскі даведаўся ад іншых асобаў, што а. Фабіян быў перавезены ў Сібір і там дзесяці памёр. Трэба заўважыць, што сп. Белявскі быў і астаўся пад вялікім уражэннем маральнае сілы а. Фабіяна ў Львоўскай турме, хаяць фізычна ён быў зусім зьнішчаны. Ён кажа, што найцяжэй за ўсіх катаўлікі а. Фабіяна. Ягоны асочны называўся Голенко. Гаварыў ён толькі пасейску, як з выгляду так і з абыходжання з вязнямі, быў тып страшнага бандыта.

Аб зьдзеках і катаўнікі ў той самай турме знайходзіцца яшчэ болей дэталёў у артыкуле, які быў апубліканы бяз подпісу ў «Беларускай tryбуне» №р. 3, з 1950 г. Нажаль дагэтуль не ўдаўся ўстановіць аўтэнтычнасць пераказу, хаяць апрача некаторых нязгодных з праўдой дадзеных адносна асобы а. Фабіяна і яго выклікання ў Харбін, усё іншае не пярэчыць таму, што ёсьць ведама з іншых жаролаў. У tym артыкуле сказана: «Больш ён ня быў патрэбны савецкай уладзе і на палворку львоўскае турмы яго растралі каты НКВД». Такая съмерць была-б для а. Фабіяна лягчайшай ад далейшых мукаў у Сібіры, але гэта трэба было-б яшчэ сцьвердзіць.

Зусім нядайна адзін каталіцкі съятар, які пасыля доўгіх гадоў прафыянальна ў савецкіх турмах прыехаў у Зах. Эўропу, чуў, што а. Абрантовіч

1943 г. яшчэ жыў у паказовай Маскоўскай турме. Аднак зьняможаны папярэднім катаўніком, меў хутка памерці Нажаль дата съмерці і яму нявядамая.

Наш абаевязак

Уладыка айцец архімандрит др. Фабіян Абрантовіч выбраў цяжкі шлях съятарства, які годна праўшоў служачы верна Богу і людзям. Працаўаў ён даўгі час сярод беларусаў і для беларусаў. Пакліканы Апостальскім Пасадам да апостальскага працы сярод расейцаў, ён яе прыняў як горкую чашу і выпіў яе да дна. Каталіцка Царква і мы, беларусы, можам толькі ганырыцца нашым вялікім суродзічам, сынам нашае Наваградчыны.

Цяпер нам астаешца прасіць Бога, каб ён у сваёй неабмежаванай дабраце захацеў уславіць свайго слугу Фабіяна.

Пішучы гэты скромны артыкул аб айцу Фабіяне, я перакананы, што магчыма ў нядоўгім часе мы будзем маліща да Бога праз яго заступніцтва. Цяпер-ж абаевязкам кожнага з нас ёсьць пазнаць яго жыцьцё і вельч духа і там, дзе магчыма, ісьці за яго прыкладам.

а. Ч. Сіповіч М. Н. П.

(Матэрыял да гэтага жыцьцяпісу быў узяты з архіваў генэральнае управы Айцоў Марыянаў у Рыме, а так-жа з іншых кропніцаў, аб некаторых з іх успаміналася ў самым артыкуле).

СТАРАЯ БЕЛАРУСКАЯ КАЛЯДКА

Нова радасць съвету ся явіла,
Прачыстая Дзева Сына парадзіла. (2).
У Віфліеме месьце дужа рана,
Вітаці Хрыста пастырам сказана. (2).
Звязда ўслугу тую адпраўляла,
Цароў пярсцікіх к Яму прываджала. (2).
Прынясьлі Яму ліван, сымірну, злато,
Узялі заплату нябесную за то. (2).
Ірад зласылі з таго засмушіць,
Што Цар Прадвечны на съвет нарадзіўся. (2).
Вялеў воям паўсюды шукаці,

У пень атрачаты двулетны съцінаці. (2).
Іосіф старац Марью глашаецы,
І да Ягінта з Хрыстом убягаецы. (2).
Няхай-жа Ірад вечна пагібаецы,
Наш Цар раждзенны ўсіх нас уцішаецы. (2).
Мы ныня аб Ім вавесялімось,
Раждзяству Яго нізка пакланімось. (2).
Каб нам ізволіў шчасльвы век даци,
А па съмерці з Ім у небе царстваваці. (2).

(3 Багагласніка).

ІМКНЕНЬНЕ ДА БОГА

Колькі гадоў таму памёр у Вене мастак Глявацэк у веку 80 гадоў. Незадоўга перад съмерцю яго адведаў адзін з ягоных пасылядоўнікаў і зьвярнуў увагу на вялікі абраз, які быў выкананы вельмі акуратна ўва ўсіх драбніцах. Цэнтральнае мейсцо ў абразе зымала дарога абсаджаная

абапал кіпарысамі. На перадзе аброзу, дзе пачыналася дарога, усё было агорнута суценем і адтуль пачыналіся сходы, якія вялі з начное цемры да съвету. На сходах віделася постаць старога чалавека, які наважана накіроўваўся да съвету, што быццам залатое звязынне заліваў верхні ка-

неш сходаў. У хмараў над кругазорам зарысоўваўся вобраз Хрыста. На запытаньне адведальніка, што мастак хоча выказаць тэтым абразом, ён адказаў: «У гэтым вобразе я зъмясціў усю

маю тугу да вечнага Сатварыцеля; усю маю веру і спадзяваньні мае душы. Стары чалавек на вобразе, гэта я сам, я вечны шукальнік, які цяпер убычаў сваю мэту».

ЗАРА ХРЫСЬЦІЯНСТВА НА БЕЛАРУСІ

ДАГЭТУЛЕШНІЯ ДОСЪЛЕДЫ

Пытаньне пачаткаў хрысьціянства на Беларусі да гэтага часу ляжыць адлогам, хоць ужо зъявілася вельмі шмат досъледаў адносна пачаткаў хрысьціянства ў Кіеўскай Русі, дзе даўжэйшы час быў аседак адзінае мітраполіі для «ўсяе Русі», гэта значыць для усіх усходне-славянскіх народаў. Гэты факт мае сваё апраўданье ў tym сумным стане рэчаў, што адносна Кіеўскага цэнтру захавалася нямала дакументаў, але вельмі мала захавалася адносна Беларусі.

Калісці галоўна крыніцаю вестак аб хрысьціянізацыі Беларусі, Украіны і Расеі былі так званыя рускія летапісы пераважна кіеўскага пахождання. І паводле гэтых летапісаў выглядала быццам хрысьціянізацыя ўсіх усходне-славянскіх народаў была выключна дзелам кіеўскага князя Уладзімера. Аднак пачынаючы ад мінулага стагодзьдзя летапісныя весткі супастаўлена з хронікамі іншых народаў, з данымі археалёгіі і з рознымі іншымі дакументамі, Тады выявілася, што ў рускіх летапісах ёсьць шмат недагвораў, памылак, а нават съведамага фальшаванья фактаў. Асабліва дзіўна, што шмат няясных пытаньняў маюць летапісы адносна пачаткаў хрысьціянства ў Кіяве, у tym Кіяве, дзе быў напісаны першапачаткавы летапіс.

Выяўленыне недахопаў летапісных інфармацый і дапаўненіне іх з іншых крыніцаў, унясло шмат съвятаў ў пытаньне аб пачатку хрысьціянства на Русі, аднак яшчэ ня выясньнена ўсіх тых загадкаў, абы якіх маўчашь летапісы.

Калі так маеца справа з пачаткамі хрысьціянства ў Кіяве, пасъля таго, як шматлікія вучоныя гісторыкі прысьвяцілі гэтым досъледам найлепшыя гады свае творчыя працы, дык што пасъля гэтага казаць аб пачатках хрысьціянства на Беларусі; пытаньні, якім здзяйснілася толькі лічаныя адзінкі ды-т то толькі прынагадна. Старэйшыя гісторыкі ў гэтым дачыненьні звычайна абмяжоўваліся да паўтарэння вестак, зачэрпнутых з гісторыі хрысьціянізацыі Кіеўскай Русі, дадаючы да іх некалькі сваіх меркаваньняў⁽¹⁾. А хто з іх здзей-

думку выясняў дакладней шляхі хрысьціянізацыі Беларусі, дык становіўся перад непераможнымі цяжкасцямі. Напрыклад ведамы гісторык Данілевіч съцвярджаў, што «беднасць нашых крыніцаў не дае магчымасці дакладна прасачыць распаўсюджаныне хрысьціянства ў Полацкай зямлі»⁽²⁾. Нажаль і сёньня гэтыя слова ня стацілі свае праўдзівасці. Пакуль ня выяўлена новых дакументаў, для дасъледнікаў пачаткаў хрысьціянства на Беларусі, не аставалася нічога іншага, як абмяжоўвача агульнымі выснажкамі з гісторыі суседніх народаў. Так між іншым зрабіў успомнены вышэй Данілевіч і далей не пайшоў у сваіх досъледах кс. Ад. Станкевіч, хоць здзяйсніў гэтым пытаньнем 42 гады пасъля ўспомненага аўтара⁽³⁾.

Такія агульныя інфармацыі, хоць як яны кароткі і маламоўныя, прынамсі не пераступалі међаў гістарычнае праўды. Інакш выглядае справа, калі за гістарычную работу браліся людзі не абзанёмленыя з гісторыяю. Іхныя «працы» і «нарысы» пачынаючы і канчаючы на перапісваныні жыўцом вестак з тых папулярных кніжак і брашураў, якія ім трапіліся пад рукі; але і гэта было-б яшчэ паўбяды, нажаль гэткія аўтары звычайна прысьвячаюць шмат больш увагі фантастычным выдумкам чым гістарычным фактам.

Адным з такіх фантастычных фактав, які гісторыкі інакш не называюць, як лягэндаю, але якому прысьвячаюць шмат увагу ў розных «нарысах», ёсьць так званая Андрэйўская лягэнда, паводле якое ап. Андрэй быццам меў праходзіць праз Беларусь. Зъмест лягэнды вельмі кароткі. У ёй гаворыцца быццам ап. Андрэй аднойчы падарожнічаў з Сіонопы ў Рым водным шляхам «з Вараг у Грэк». Падарозе ён меў затрымаша на ўзгорку, дзе потым пабудована Кіеў і пабагаслаў гэты ўзорак. І далей гаворыцца, што ён за-

тебскъ 1888; П. Н. Батюшковъ. Бѣлоруссія и Литва. С.П.б. 1890; Stebelski Jgn. Dwa wielkie swiatla na horyzoncie polockim. Wilno, 1896. c. 238.

2. В. Е. Данилевічъ. Очерки истории Полоцкой земли до конца XIV ст. Кіевъ, 1896, с. 238.

3. Ад. Станкевіч. Хрысьціянства і беларускі народ. Вільня, 1939.

1. Такімі былі: Сапуновъ. А. Матеріалы для исторіі Полоцкай епархіі. «Вітебская старина». Т. У. Ви-

трымаўся аж у Ноўгарадзе, ды насыміхаўся з ноўгарадцаў, як яны параза ў лазнях.

Калісці і андрэяўская лягэнда была вельмі распаўсюджана ў Рasei і ўвайходзіла ў арсенал імпэрыялістычных імкненняў для падтрымання тэорыі аб «Маскве — трэцім Рыме», але ўжо даўно выясняна, што ў той лягэндзе няма ніводнага слова праўды. Паўстала яна ў палавіне XI ст. у Кіеве на аснове бізантыйскіх лягэндарных вестак аб ап. Андрэю і хутка была ўпісаная ў летапіс⁽⁴⁾. Самая лягэнда невялікая, але мае шмат супяречнасцяў. Яна робіць з апостала Андрэя нейкага дзівака і кіеўскага патрыёта, які прарочыць веліч Кіеву, багаславіць яго, а наўгародцаў высымейвае. У лягэндзе ня кажацца ні слова аб якой колечы апостольскай дзейнасці ап. Андрэя, ня кажацца так-жа, як ён пераехаў волакі. Дзеля гэтага ведамы гісторык Расейскае Царквы Салаўёт казаў з абурэннем, што тая лягэнда ёсьць толькі съведчаньнем ганарлівасці і марнасці старых расейцаў, якія выкарыстоўвалі свой літаратаурны твор — лягэнду — для лашчання свайго нацыянальнага пачуцця.

Калішня царская ўлада даўжэшы час забараняла ўсякія спробы крытычнае ацэнкі андрэяўскай лягэнды⁽⁵⁾. Аднак відавочныя супяречнасці змусілі признаць справядлівы прысуд гісторычнае науцкі, што лягэнда зусім непраўдзівая. Але нават і пасля таго, калі ўжо было ясна сказана слова праўды, яшчэ паасобныя расейскія даследнікі даўжэйши час пад рознымі прэтэкстамі стараліся вышыгнуць яе з забыцця. Ня так даўно Пагодзін прысьвяціў лягэндзе немалую манаграфію нібыта шукаючы даты і мейсца яе паўстання. Праўда ён нават і словам ня важыцца гаварыць аб яе праўдзівасці, называе яе толькі лягэндаю, і толькі стараеща даказаць, што яна паўстала ня ў Кіеве, а ў Тмутагакані каля 1051 г. і адтуль была перанесена ў Kieў⁽⁶⁾.

ШЛЯХІ І ЧАС ХРЫСЦІЯНІЗАЦІЇ БЕЛАРУСІ

Пакуль летапісныя весткі аб старадаўним гісторычным мінулым усходніх славянаў ня былі крытычна перагледжанымі, агульна прыймалася, што ўсе ўсходнія славянскія народы прынялі хрысціянства ў канцы X ст. выключна па загаду князёў бяз папярэдняе падрыхтоўкі.

Праўда, у тых-жэ летапісах ня раз успамінаецца аб існаванні хрысціян на гэтых абшарах

4. Повесть временных лет. Часть I. Москва-Ленинград. 1950, с. 12. Кароткая гісторыя паўстання лягэнды падана у Ч. II, с. 218.
5. Др. Степан Томашіўскій. Історія Церкви на Україні. Philadelphіa. с. 16. Пры гэтым аўтар падае дакладны разбор лягэнды.
6. Погодин А. Повесть о хождении апостола Андрея в Руси. «Buzantino-slavica». Том. VII. Praha 1937-38. st. 147.

Між іншым варта зацеміць, што андрэяўская лягэнда пярэчыць нават і таму летапісу, дзе запісана, бо-ж у летапісе кажацца адносна абшару ўсіх усходніх славянаў: «яко сдѣ не суть ученія апостольска»⁽⁷⁾.

Пры нагодзе андрэяўскае лягэнды само сабою напрошаеца вельмі цікаве пытанні: хто жыў на абшары сучаснае Беларусі ў апостальскіх часох?

Весткі адносна дагістарычных пляменьяў, якія засяялі абшар Беларусі, вельмі скруплююць. Некаторыя даследнікі лічаць, што найбольшым пляменнем на гэтым абшары ў пачатку нашае эры былі Карваны, ці Карбаны, якія потым мелі даць пачатак Крывічам⁽⁸⁾. Пражывалі так-жэ іншыя меншыя плямены, але мейсцы іхняга аседку азначаюцца па рознаму. У часе вялікага перасялення народаў этнічныя змены на абшары Беларусі былі вельмі нязначныя. На зары нашае гісторыі ў IX ст. тут пражывалі: Крывічы, Дрыгвічы, Радзімічы, Северане і Люцічы.

Дахрысціянская вера нашых продкаў ведала шмат большых і меншых бóstваў, абагаўляла сілы прыроды, але ня мела ані багаслужэння, ані зарганізаванага съвятарства. Акрамя некаторых бóstваў, прызнаваных усімі пляменнямі, як: Белбог, Пярун, Ярыла, Лада, Жыва, Грамавіца, Зюзя. Даждбог і інш., было шмат майсцовых бажкоў, багіняў, божычаў і багавічаў, шмат добрых і дрэных духаў. Вестак аб гэтых бóstвах і духах захавалася мала, бо праўдападобна ў IX ст. паганская вера нашых продкаў перажывала ўпадак^{(8) б.}, дзеля гэтага хрысціянства з'явілася вельмі ўчаст і акрамя свае істотнае місіі — збаўлення душ — мела так-жэ аграмаднае грамадзкае, культурнае і палітычнае значэнне для народу.

і ў ранейшых часох: былі ваякі хрысціяне ў дружыне кіеўскага князя Ігара ў 944 г., існавала царква сь. Ільлі ў Кіеве, княгіня Ольга ахрысцілася ў 955 г., у 983 г. замучана ў Кіеве двух хрысціян — але ўсе гэтыя і іншыя весткі паданыя ў летапісе бязвзвязна з выразнаю мэтаю прыдаць большае значэнне кіеўскаму князю Уладзімеру і хрышчэнню, якое ён даканаў у 988 г.

7. Повесть временных лет. Часть I. с. 81. Москва-Ленинград, 1950.
8. П. Н. Третяков. Восточнославянские племена. Изд. 2. Москва. 1953. с. 106
- 8 б. Аб гэтым гл. мой артыкул «Дахрысціянская вераваньні наших продкаў» у «Божым шляхам» №р. 70-75, с. 29-35. Парыж, 1956.

Толькі агульны ўздым гісторычнае навукі ў XIX ст. даў магчымасць гісторыкам больш свабодна і аб'ектуўна ацаніць летапісныя весткі, супаставіш іх з іншымі гісторычнымі крыніцамі і ў выніку гэтых спрыяючых для досыледаў зъменай зъявіліся паважныя працы аб пачатках хрысьціянства між усходніх славянаў⁽⁹⁾. Нажаль, як было зазначана перш, аграмадная большасць тых досьделаў амаль выключна прысьвечана Кіеўшчыне, адноса якое захавалася больш вестак у розных гісторычных крыніцах. Тымчасам і шляхі і спосабы пашырэння хрысьціянства ў кожнага з усходне-славянскіх народаў былі розныя і аб гэтым чамусыці дасыледнікі зусім нічога не гавораць.

Першыя съяды хрысьціянства на Беларусі паходзяць з VI ст. У мінулым стагодзьдзі быў знойдзены каля Драгічыны над Бугам нацельны кръжык у старым гарадзішчы, якое размыў Буг. Кръжык па сваёй форме і якасці зусім падобны да тых кръжыкаў, якія ў IV—VI в. в. сустракаліся ў Корсуні і на інакш, як быў прынесены адтуль⁽¹⁰⁾.

Той факт, што найстарэйшы съед хрысьціянства на абшары Беларусі знойдзены на беразе ракі съведчыць аб вялікім значэнні водных шляхоў у хрысьціянізацыі краю. Бязумоўна, што з гэтага гледзішча найбольшае значэнні меў водны шлях «з Вараг у Грэкі». На гэтым шляху недалёка ад Смаленску ў Гнёздаўскіх курганох знойдзена адну гліняную судзіну з надпісам кірылаўскім літарамі «г о р о у ш а» (гарчыца). Разам з судзінай знойдзена манэты з пачатку X ст., тым самым і першы кірылаўскі напіс на

абшары Беларусі мае азначаную дату⁽¹¹⁾. Няма сумніву, што гэты напіс съведчыць аб праніканні на Беларусь кірыла-мяфодыявага хрысьціянства ўжо на пачатку X ст.

На шляху «з Вараг у Грэкі» прайдападобна найстарэйшым горадам быў Полацк. Мяйсцовым пераказ ягонае заснаваныне прылісвае лягендарнаму князю Полтэсу. Ужо ў IX ст. Полацк быў шырокаведамы ў суседніх гандлёвых цэнтрах. Ягоныя купцы былі частымі госьцямі ў Бізантіі ўжо ў X ст. Напэўна некаторыя з іх былі хрысьціянамі і разам з аднаверцамі кіеўлянамі гуртаваліся каля царквы съв. Мамы ў Царгародзе⁽¹²⁾.

Недалёка ад воднага шляху дзесяці каля Полацку была пабудована найстарэйшая, хрысьціянская царква на Беларусі — гэта царква съв. Івана каля Полацку. Аб ёй успамінае Krisnasaga, у якой апавядыацца, як скандынаўцы Торвальд і Стэфэнэр рабілі паломніцтва ў Ерузалім і Канстантынопаль. Вяртаючыся адтуль назад па Дняпру і Зах. Дзвініе, Торвальд памёр каля Полацку і быў пахаваны ў царкве съв. Івана⁽¹³⁾. Нажаль з гэтае загі немагчыма азначыць даты для апісанага падзеі.

З Скандынавіі праз беларускія землі прайходзілі ня толькі паломнікі — гэтых магчымы было мала — але затое было шмат скандынаўскіх ваякаў-варагаў, якія наймаліся ў дружыны рускіх князёў. А ведама, што ўжо ў X ст. варагі былі хрысьціянамі лацінскага абраду і бязумоўна ў княжых дружынах сеялі хоць дробныя зерняткі хрысьціянскае навукі.

Апіраючыся хоць і на легендарных вестках аб жыцці съвятых Кірыла і Мяфода можна прыняць як лаволі верагодны факт, што прынасім час ад часу зъявляліся ў некаторых гарадох хрысьціянскія съвятары з Маравіі і Баўгарыі пасля таго, як там зъявіліся кадры хрысьціянскага духавенства.

Да X ст. праніканні хрысьціянства на абшар сучаснае Беларусі можна лічыць рэдкім зъявішчам, але ўжо на пачатку X ст. пашырэнне хрысьціянства на нашых землях значна ўзмацняецца, бо гэта быў час, калі хвала хрысьціянізациі Эўропы ахоплівала ўсё новыя і новыя народы, збліжаючыся да нашых продкаў з розных бакоў. У IX ст. прынялі хрысьціянства: Данія, Скандынавія, Маравія, Баўгарыя, а ў палавіне X ст. хрысьціянства стае дзяржалаю вераю ў Мадзяршчыне і Польшчы. Аднак летапісныя весткі з таго часу датычна хрысьціянства вельмі скупыя. Летапісы, відаць, съведама прамоўчвалі шматлікія факты, якія не супадалі з пазнейшага рэлігійнаю

9. Спамік шматлікіх прэцаў на гэту тэму на большую ўвагу заслугоўваюць: М. Макарій. О христіянстве на Русі до равноапостольного князя Владимира. СПб., 1864.
- E. Голубинскі. Христіянство на Русі до св. Владимира. «Ж. М. Н. П.», сентябрь, 1867 і яго-ж: Исторія Русской Церкви, том I, Москва, 1901.
- Н. И. Коробка. Къ вопросу объ источникахъ русского христіянства. «Изв. Отд. рус. яз. и слов. Им. Ак. Н.» Том XI, кн. 2, 1900.
- В. А. Пархоменко. Начало христіянства на Руси. Полтава, 1913.
- Н. Полонская. Къ вопросу о христіянстве на Русі до Владимира. «Ж. М. Н. Пр.», 1917.
- В. Зайкин. Христіянство на Україні за часів князя Ярополка I. (969-979). «Anal. Ord. S.B.M.». III-р. I. 1928.
- Bilsumowski K. Najdawniejsze pomniki chrzescianstwa na Rusi. «Pamietniki III Zjazdu historykow». Krakow, 1900.
- Michel de Taube. Rome et la Russie avant l'invasion des Tatars. Paris, 1947. «Istina.» Nr. 1 et 3, 1957.
- Zajikyn W. Chrescijanstwo w Europie wschodniej od czasow apostolskich do ksciencia Igora Starego. Warszawa, 1929.
10. Н. Леопардовъ. О значениі археологіі въ оцѣнкѣ историческихъ памятниковъ. «Труды Віленскага отдѣленія Моск. предв. коміт. по устройству въ Вільнѣ IX Археологіческаго съезда». Вільна. 1893, ст. 332.

11. А. В. Аршіховский. Основы археологии. Москва, 1954, ст. 207.
12. Ст. Томашівский. op. cit. p. 68.
13. С. В. Беренгтейн-Когае. Путь из варяг в греки. «Вопросы географии». Сб. 20. Москва, 1950, ст. 242.

палітыкаю «рускіх» князёў. Затое яны вельмі шырока распісвающа аб хрышчэнні кіеўскага князя Уладзімера, уплятаючы ў тое апавяданьне шматлікія лягэнды. Дату хрышчэння Уладзімера летапісы падаюць 988 г. і ў гэтым-жэ годзе Уладзімер меў сіламоц хрысьціць сваіх падуладных з помаччу бізантыйскага духавенства. Перадумоваю хрышчэння Уладзімера меў быць ягоны шлюб з сястрою бізантыйкага імп'ератара Аннаю, дзеля якое ён ішоў вайною на Корсунь. Дзіўна аднак, што акрамя рускіх летапісаў аб гэтых паззеях гаворыць некаторыя арабскія крыніцы, але маўчаць зусім бізантыйскія гісторыкі з X ст.⁽¹⁴⁾. Шматлікія лягэнты рускіх летапісаў датычна хрышчэння Уладзімера, як: пасыланье пасланцоў у розныя краіны для абзяямлення з рэлігіямі, дыспуты з прастаўнікамі паасобных рэлігіяў і інш., зусім неверагодныя факты далі падставу гісторыкам стварыць мноства розных дагадак мала верагодных і сабе супярэчных. І яшчэ да сёньня ў тых дагадках шмат чаго астaeцца навырашаным і дзеля гэтага яшчэ сёньня пытальне хрышчэння Русі астэцца «заблытаным» пытальнем, якога гісторыкі яшчэ ня выяснялі ўсіх падрабязнасцях»⁽¹⁵⁾.

Ня будзем пералічаць усіх тых дагадак адносна хрышчэння Русі. Хоць яны і маюць нямала арыгінальнасці, але нажаль маюць бадай што яшчэ больш палітычных ці нацыяналістычных тэндэнцыяў. Аднак бесъпярэчна заслугоў ўсіх тых крэтычных апэнак летапіснага алавядання аб хрышчэнні Русі ёсьць усуведамлен'не таго факту, што хрысьціянізацыя Русі была вынікам доўгага працэсу, у якім удзельнічала шмат дзейнікаў: Адзін з сучасных дасьледнікаў слушна ў гэтай справе кажа: «з аднаго боку йшлі старыя рэлігійныя ўплывы з Паўдня — грэцкія, гоцкія, баўгарскія; а з другога боку — скандынаўскія, мараўскія нямецкія»⁽¹⁶⁾. Але зразумела, што ня ўсе гэтые дзейнікі былі аднолькава важныя і трывалыя: адны з іх мелі меншы ўплыў, а другія большы.

Да найбольш важных дзейнікаў у хрысьціянізацыі ўсходніх, заходніх і часткава паўднёвых славянаў была дзейнасць святых братоў Кастуся (у манастве Кірыла) і Мяфода, празваных раўнаапостальнымі.

Браты Кастусь і Мяфод паходзілі з мешанае сям'і. Іхны бацька грэк быў высокім бізантыйскім урадоўцам у Салуні, а маці праўдападобна была славянка. У ваколіцах Салуня ад VII ст. жыло не-

14. М. В. Левченко. Взаимоотношения Византии и Руси при Владимире «Византийский временник». Том VII. Москва, 1953, ст. 200.

Гэтае маўчаныне бізантыйскіх гісторыкаў і

15. Б. Д. Греков. Киевская Русь. Изд. 2. Москва, 1953, ст. 475.

16. Michel de Taube. Rome et Russie avant l'invasion des Tatars. Paris, 1947, p. 100.

калькі невялікіх славянскіх племен'няў: Драговічы (пагрэцу — Другувіты), Люцічы і Бэлікі⁽¹⁷⁾. Паводле бізантыйскіх вестак Драговічы гэта адно з сэрбскіх племен'няў, але былі так-жэ выказаны дагадкі гісторыкаў, што гэта частка беларускага племені Дрыгвічоў, якія зайшлі туды ў часе вялікага перасялення народаў. Тады-б іхняя мова была падобна да мовы нашых продкаў. Але незалежна ад паходжання Драговічай і іншых племен'няў з ваколіц Салуня, Кастусь і Мяфод з маленства добра ведалі туго славянскую мову, якую чулі ў ваколіцах Салуня і магчыма ў самым Салуні.

Старэйшы брат Мяфод (радз. 815 г.) вучыўся перш у Салуні, потым у Канстантынопалі і быў назначаны адміністратарам аднае з правінцыяў у Македоніі. А малодшы брат Кастусь (радз. 826 г.) вучыўся толькі ў Канстантынопалі і атрымаў там найбольшую асьвету, якая ў тых часах была магчыма; ягоным школьнім сябрам быў будучы імп'ератар Міхаіл III. Чуючи пакліканье да духовага жыцця, Кастусь адмовіўся ад усякіх урадавых становішчаў і схаваўся ў манастыр. Праз паўгоду яго такі знайшлі ў манастыры і ўгаварылі выкладаць філізофію ў Канстантынопалі.

Калі 760 г. хазарскі хан звярнуўся да бізантыйскага імп'ератара Міхаіла III з просьбай прыслучаць яму хрысьціянскіх місіянароў. Імп'ератар выслаў братоў Кастуся і Мяфода. Яны праводзілі сваю місійную дзейнасць на ўзбярэжжы Азоўскага мора і магчыма, што тады сутэрніці з паўднёва-украінскімі племен'нямі⁽¹⁸⁾.

Місія Кастуся і Мяфода між хазараў трывала вельмі коратка. Ужо ў 862 г. іх зноў бачым у Канстантынопалі і ў тым часе мараўскі князь Расціслаў, жадаючы вызваліць сваю дзяржаву ад палітычнага ўплыву нямецкіх біскупаў і злабыць незалежную епархію для Маравіі, звярнуўся да бізантыйскага імп'ератара Міхаіла III, каб прыслучаць яму місіянароў, якія-б ведалі славянскую мову. Імп'ератар даручае місію братом Кастусю і Мяфоду. Гэтым разам яны першым выбрашаць да свае новае місіі. Кастусь (у манастве Кірыла) вынайшоў альфабэт адпаведны да тae славянскe мовы, якую ён ведаў з ваколіц Салуня і пералажыў на гэтую мову найбольш неабходныя багаслужэньні і часткі Святога Пісанья. Ці той першы альфабэт быў

17. Драговічы захаваліся калі Солуня даволі доўга, бо яшчэ ў XIV ст. Філіппальскі мітрапаліт меў тытул экзарха Драговічай. Гл. ab гчтым: F. Dvornik *Les Slaves. Byzance et Rome au IX siècle.* Paris, 1926, p. 236-237.

18. Апошнім часам некаторыя украінскія дасьледнікі выказваюць дагадкі, што ў тым часе Кастусь і Мяфод маглі заехаць глыбока ў украінскую землі. Гл.: о. Ізidor Нагаевскій. *Кирило-Методійскe хрысціянство в Русі-Украіні.* Рим, 1954, ст. 109-125.

глаголіца, ці кіриліца, яшчэ да гэтага часу вучоныя не дайшлі да адназгоднага выснаўку. У мінульм стагодзьдзі большасць вучоных лічыла, што тым альфабетам была глаголіца і сёняня яшчэ некаторыя тримаюцца гэтае думкі⁽¹⁹⁾. Аднак навейшыя знаходкі прыносяць доказы на тое, што старэйшым альфабетам ёсьць кірыліца⁽²⁰⁾. Але якім-бы той альфабэт ня быў, ён мае свой пачатак ад святога Кірыла. Праўда навейшыя знаходкі съведчаньць аб tym, што нейкая славенская пісьменнасць была і перад tym⁽²¹⁾, ды і съвятых браты падчас свае місіі між хазараў знайшлі ў Корсуні псалтыр, ператлумачаны на славянскую мову, але гэта былі часы, калі славянская пісьменнасць была рэдкім зъявішчам і дзеля гэтага яе значэнне да часу дзейнасці Кірыла і Мяфода было невялікае.

Па дарозе ў Маравію браты затрымаліся на кароткі час у Баўгары вядучы там плённую місійную дзейнасць.

Кірыла і Мяфод прыехалі ў Маравію летам 864 г. і разгарнулі адразу ажыўленую дзейнасць. Да гэтага часу там працавалі нямецкія съвятары, пашыраючы хрысьціянства ў лацінскім абраадзе, ня ведаючы зусім мовы народу. А Кірыла і Мяфод павялі сваю дзейнасць у зразумелай для насельніцтва мове і праз гэта мелі вялікі посыпех. Тады нямецкае духавенства з заздрасці і з палітычных меркаваньняў абвінаваціла іх у Рыме як гэрэтыкаў. На заклік папы Мікалая I браты мусілі ехаць у Рым выясняць правільнасць і прававернасць свае місіі. Новавыбранны папа Адрыян II у 867 г. адбрыў іхню дзейнасць, больш того, у паразуменіі з мараўскім і панонскім князямі ён заплянаваў арганізацыю нармальнае епархіі для Маравіі і Паноніі, высьвічаючы Мяфода на япіскапа. Усе гэтыя заходы і мерапрыемствы працягваліся даволі доўга і як на няшчасце яшчэ ў міжчасе паважна захварэў Кірыла. Прадчуваючы блізкую съмерць ён уступіў у манастыр і хутка памёр (14.II.869).

Пахаваўшы брата, Мяфод адзін вяртаўся ў Маравію з тытулам архібіскупа і папскага легата на славянскія краіны. Гэтым разам нямецкае духавенства ў Маравіі ўзыняло супраць Мяфода на дзвічайна варожую дзейнасць. Абвінаваючы яго зноў як злоснага гэрэтыка. Трох аўстрыйскіх біскупаў зрабілі над ім суд і замкнулі ў турму, не паведамляючы Рым ні адным словам аб сваёй дзейнасці. Толькі новавыбранны папа Іван VIII. даведаўшыся аб лёссе Мяфода, загадаў неадкладна

19. Е. Э. Гронгрэм. О происхождении глаголической азбуки. «Труды Отдела древнерусской литературы». Т. XI. Москва-Ленинград, 1955. с. 300-313.

20. Черепин Л. В. Русская палеография. Москва, 1956, с. 83-III.

21. Еміль Георгіев. Славянская пісьменнасць до Кірылла и Мэфодія. Софія, 1952.

вызваліць яго і засуспендаваў тых біскупаў, што яго судзілі. Аднак і пасля гэтых энэргічных заходаў папы, ня спыняліся даносы ў Рым на Мяфода. Ён яшчэ раз у 880/81 гадох мусіў ехаць у Рым. І гэтым разам атрымаў алабрэньне свае дзейнасці, а Маравія і Панонія прызнаны новаю царкоўнаю правінцыяю на чале з рхібіскупам Мяфодам.

У дзейнасці святога Мяфода важнае мейсцо займаля падрыхтоўка кадраў духавенства з майсцавага насельніцтва. Ягоны сапраўды апостальскі дух не абмяжоўваўся Маравію і Панонію. Ёсьць весткі, што ён з Маравіі высылаў сваіх вучняў у суседнія краіны і між імі так-жа «ў Русь»⁽²²⁾. Праўла гэтая вестка ўзятая з лягэнды і гістарычнай кропіны аб ёй маўчаньці, але факт высыланьня вучняў у іншыя краіны вельмі магчымы і адказвае харектару дзейнасці св. Мяфода.

Апошнія гады свайго жыцця Мяфод прысьвяціў падрыхтоўцы духавенства і перакладу Святога Пісання, хоць розныя інтрыгі нямецкага духавенства не давалі яму супакою да апошніх дзён жыцця. Памёр св. Мяфод 6.IV.885 г., вызнанычыўшы перад tym свайго вучня Гаразда на свайго наступніка⁽²³⁾.

Пасля съмерці св. Мяфода нямецкае духавенства змагло перацягнучы на свой бок мараўскага князя Святаполка (870—894) і ён уканы 886 г. выгнаў з Маравіі ўсіх мяфодавых духоўных. Яны ўцяклі ў Баўгарыю, дзе іх ахвотна прынялі. Ёсьць падставы дагадвацица, што некаторыя мяфодавы вучні накіраваліся на поўнач і дзейнічалі ў Галіці, а магчымы нават і над Дніпром⁽²⁴⁾.

У Баўгары мяфодавы вучні знайшлі вельмі ўраджайную ніву для свае дзейнасці. Яны заняліся падрыхтоўкою духавенства, катэхэтаў і пепрапісчыкаў. Адна з лягэндаў кажа што сам св. Клімэнт вучань св. Мяфода меў аж 3.000 вучняў. У выніку дзейнасці мяфодавых вучняў у Баўгары хутка ўзрасла колькасць асьвечаных людзей, зъявіліся баўгарскія рэлігійныя дзяячы і пісьменнікі. Баўгарыя хутка сталася незалежнаю і з рэлігійнага гледзішча — цар Сымон (893—927) змог вызваліца ад Бізантыйскага патрыярха, занесноўячы Баўгарскі патрыярхат у Ахрыдзе⁽²⁵⁾.

22. Захаваўся адзін чэскі пераказ у якім між іншым кажа, што на Русь быў высланы Наврок. Літаратуру адносна гэтае весткі падае Др П. Ісаів. Зідki Русь-Украіна прийняла хрысціянство? Філядельфія, 1952, ст. 37.

23. Аб жыцці і дзейнасці съвятых братоў Кірыла (Кастуся) і Мяфода, ёсьць аграмадная літаратура, але міма гэтага яшчэ шмат мамэнтаў з іхняго жыцця і дзейнасці астaeцца нявыйясленымі.

24. о. Ізidor Нагаевскій. Кирило-Методіўське хрысціянство в Русі-Украіні. Рим, 1954, с. 109-125.

25. F. Dvornik. Les Slaves, Byzance et Rome au IX siècle. Paris, 1927, у. 317.

БАЎГАРСКІ УДЗЕЛ У ПАШЫРЭНЬНІ ХРЫСЦІЯНСТВА МІЖ УСХОДНІХ СЛАВЯНАЎ

Дзякуючы спрыяючым умовам кірыла-мяфодавае хрысціянства ў Баўгарыі хутка разъвівалася і ўшыр, і ўглыб. Пад кіраўніцтвам цара Сымона Баўгарыя перажывала росквіт свае магутнасьці, а разам з тым разъвівалася і- мацнела рэлігійнае жыццё⁽²⁶⁾. Распачатыя ў 918 г. стараныні месьць свой патрыярхат, кончыліся тым, што Бізантыйскі патрыярх прызнаў у 927 г. Ахрыдскі патрыярхат.

Між Баўгарыяю і ўсходнімі славянамі, якія ў тых даўных часох называліся агульным іменем Русь, былі даволі ажыўленыя культурныя звязкі⁽²⁷⁾. У даным выпадку нас перадусім цікавіць рэлігійныя звязкі.

Ёсць весткі, што ўжо ў 886 г. выслана з Македоніі «на Русь» архірэя і двух людзей для прарапаведвання хрысціянства. Іхняя дзеянія мела быць плённаю⁽²⁸⁾. У далейшым падобныя высылкі паўтараліся няраз. Расейскі гістрык Татышев, які карыстаўся кропінкамі, што потым загінулі, кажа, што Сымон баўгарскі «выслаў на Русь іерэі учоны і книгі давольны»⁽²⁹⁾. Няма сумніву што гэтыя пасланцы дзеянічалі на абшары нашае бацькаўшчыны, бо-ж як успаміналася на пачатку, каля Смаленску ў Гняздове знайдзена гліняную судзіну з X ст. з надпісам кірылаўскім літаратамі.

Наагул баўгарскае хрысціянства вельмі актыўна ўдзельнічала ў хрысціянізацыі «старое Русі»⁽³⁰⁾. Найлепшым доказам гэтае дзеянія ёсць царкоўна-славянская мова ў багаслужэннях, у царкоўным жыцці наагул і нават у прыватным жыцці асьвечаных кругоў ужо ў X ст.⁽³¹⁾. Больш таго — няма нікіх гістарычных дадзеных аб існаванні грэцкае мовы ў багаслужэннях на Русі.

Ужо даўно вучоныя звязрнулі ўвагу, што багаслужэбныя книгі Русь атрымала не з Бізантый,

але з Баўгарыі⁽³²⁾, аднак дзеля розных палітычных меркаваньняў у Расейскай імперыі стараліся аб гэтых фактах прамоўчваць. Толькі перад самаю першаю сусьветнаю вайною Прысёлкаў апублікаў пазнажную працу⁽³³⁾, у якой пайшоў ажні задалёка, прыпісваючы баўгарам выключную ролю ў хрысціянізацыі старое Русі. Нічога дзіўнага, што царская расейская афішыяльная крытыка сустэла працу Прысёлкава вельмі няпрыхільна. Аднак навейшыя досьледы прыносяць усё больш доказаў, якія сьведчаць, што спаміж усіх дзеянікаў хрысціянізацыі Русі баўгарскае хрысціянства мела найбольшы ўплыв. Сучасны баўгарскі гісторык Ніколаеў спрабаваў аднавіць тэорыю Прысёлкава, вышукваючы доказы на падмацаванье слабых мейсцаў у ягонай тэорыі. Ніколаеў цвердзіць, што рускія летапісы маўчань аб дзеяніях баўгарскага духавенства на Русі таму, што прайшлі праз ачыстку пазнейшых грэцкіх мітрарапалітаў, якія звычайна ненавідзелі баўгараў⁽³⁴⁾.

Аднак з другога боку трэба сказаць, што ў тых-же летапісах, якія нічога не гавораць аб баўгарскім духавенстве, ёсць нямала съядоў баўгарскага ўплыву. Напрыклад лягэнда аб tym, што Уладзімер кіеўскі перад сваім хрышчэннем пасытаў пасольствы ў розныя краіны, каб «іспыталі веры», пераліцавана з баўгарскага апавядзяння. На гэты факт ужо даўно звязрнуў увагу Шахматав⁽³⁵⁾. А навейшыя досьледы летапісаў дадаюць, што агулам апавяданьне аб хрышчэнні Уладзімера створана на ўзор лягэнды аб хрышчэнні баўгарскага цара Барыса⁽³⁶⁾. Бязумоўна вялікую сілу для праменявання хрысціянства ў іншыя краіны даваў баўгарскі патрыярхат у Ахрыдзе⁽³⁷⁾.

Усе вышэйпералічаныя факты ўплыву баўгарскага хрысціянства на пашырэнне хрысціянства на Русі наагул, зразумела, адносяща да Беларусі, але ёсць яшчэ факты ў гэтым дачыненіні, якія адносяцца амаль выключна да Беларусі. Факты гэтыя вартасныя tym, што паходзяць не з якіх тэндэнцыйных кропінцаў, але з найбольш аб'ектыўнае археалёгії.

Ведама, што съвятыя браты Кірыла і Мяфод

26. Е. Georgiev Aufblühen des slavischen Schrifttums in Bulgarien im IX Jahrhundert. «Vorträge auf der berliner Slavistentagung 11-13. Nov. 1954» Berlin, 1956. S. 68-79.
27. Тихомиров М. Н. Исторические связи русского народа с южными славянами с древнейших времен до половины XVII в. «Славянский сборник», Москва, 1947. Гл. так-жэ: Снегаров Иван проф. Духовно-культурни врэзки между България и Русия през средните векове (X-XVI в.в.) София, 1950.
28. Иордан Иванов. Северна Македония. Исторически издирования. София, 1906, с. 68-69.
29. В. Н. Татышев. История Российской. Кн. I, ч. I. Москва, 1768, с. 18.
30. А. Шахматовъ. Замѣтки къ древнейшей исторіи русской церковной жизни. «Научно-исторический журналъ». СПб. 1914. Том II. Вып. I. №р. 4, ст. 52.
31. А. А. Шахматовъ. Введеніе въ курсъ исторіи русскаго языка. Часть I. Петроградъ, 1916, с. 81-82.

32. Е. Голубинский. Обращение всей Руси въ христианство Владимиромъ. «Ж. М. Н. Пр.» ч. 190, СПб 1877, с. 144.
33. Присёлковъ М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII в.в. СПб, 1913.
34. В. Николаев. Словяноўлагарский фактор в христианизация на Киевска Русия. София, 1949.
35. А. А. Шахматовъ. Одинъ изъ источниковъ лѣтописнага сказанія о крещеніи Владимира. «Сборникъ статей по славяновѣденію, посвящ. М. С. Дринову». Харьковъ, 1908, с. 74.
36. И. У. Будовниц. К вопросу о крещении Руси. «Вопросы истории, религии и атеизма». Сборникъ З. Москва, 1956, с. 493.
37. Н. Koch. Byzanz, Ochrid und Kiev (987-1037). «Kurios». Bd. IV, 1938. S. 253-292.

падчас свае місійнае дзейнасьці ўсюды везлі з сабою мошчы сьв. Клімента I папы рымскага, якія знайшлі ў Хазарыі, і часткі мошчаў іншых святых. Магчыма дзеля гэтага яны пераважна ўжывалі шасьціканечны крыж (з двумя перакладзінамі), які часта ўжывалі ў Бізантыі і ў Заходній Эўропе, як рэліквіяр. Гэткі-ж крыж сёньняшняя Славакія мае ў сваім нацыянальным гэрбе, называючы яго кірыла-мяфодавым крыжам. І вось гэткі кірыла-мяфодавы крыж быў калісь вельмі пашыраны на ўсім абшары Беларусі. Падчас раскопкаў гарадзішча Швэдская гора каля Ваўкавыску ў 1948 г. знайдзена невядомую печатку нейкага Сімеона з шасьціканцовым кірыла-мяфодавым крыжам. Нажаль печатка ня мае даты, а знайдзеная разам з ёю рэчы паходзяць з XI—XIII



Бізантыйская стаўратэка з XI ст. знайдзеная каля Ваўкавыску.

ст.⁽³⁸⁾. Гэткі-ж крыж бачымо на ўсіх так званых Барысавых камянёх і на Рагвалодавым камені з XII ст. ⁽³⁹⁾. Гэткі-ж ёсьць агульнаведамы крыж

38. В. Р. Тарасенка. Раскопки городища «Шведская гора» в Волковыске в 1954 г. «Материалы по археологии БССР». Том I. Минск, 1957, с. 271-272.

39. П. И. Батюшковъ. Бѣлорусія и Литва. С. Петербургъ, 1890, с. 15, 35.

съв. Еўфрасіні Полацкае. Наагул гэта была найбольш распаўсюджаная на Беларусі форма крыжа, якая рознілася ад расейскага васьміканцова формы крыжа з косаю перакладзінаю.

Папулярнасьць святых Кірыла і Мяфода на Беларусі была калісь даволі вялікая. Напрыклад у Тураўшчыне мяйсцовая традыцыя праз доўгія стагодзьдзі захавала пераказ аб пашырэнні на гэтых абшарах кірыла-мяфодавага хрысьціянства⁽⁴⁰⁾. Магчыма дзеля гэтага съв. Кірыла Тураўскі прыняў сабе манашае імя Кірыла.

Трэба яшчэ зазначыць, што разам з баўгарскім кірыла-мяфодавым духавенствам часам прыходзіла да нас баўгарская сьвецкая інтэлігэнцыя магчыма нават зусім недабравольна. Прычынаю гэтых вандровак былі зацягнія войны Баўгарыі з Бізантыйю. Напрыклад у 972 г. бізантыйскі імпэратар Іван Цімісхей зьнішчыў усходне-баўгарскае царства, скасаваў патрыярхат і хоць заставалася яшчэ незалежнаю заходнюю Баўгарыя, дык шмат баўгарскае інтэлігэнцыі падалося на поўнач. І ў далейшым няраз здараліся падобныя выпадкі. Зразумела, што пры такіх нагодах баўгарскія бежанцы забіралі з сабою найбольшыя каштоўнасьці, да якіх у тых часы належалі кнігі. Зразумела, што такія звязкі былі неафішыяль-



Печатка Сімеона, знайдзеная каля Ваўкавыску.


нымі⁽⁴¹⁾ і так-жэ зразумела, што яны для грэкаў былі вельмі няпрыемныя. Таму нічога дзіўнага, што потым грэцкае духавенства старанна згладжавала памянь аб tym найстарэйшым і найважнейшым шляху «распаўсюджання хрысьціянства на Русі»⁽⁴²⁾.

У сваёй супрацьбаўгарскай дзейнасьці грэкі выкарысталі асаблівую нагоду. У палове X ст. у Баўгарыі была зьявілася дуалістычна-гнастычная гэрэзія багамілай. Вось-жэ разам з усім tym добрым, што да нас ішло з Баўгарыі прыйшла сюлы так-жэ і багамільская гэрэзія. Сылем да ёю зьявіліся «спаученія», у якіх востра асуджалаася

40. Архим. Николай. Историко-статистическое описание Минской епархии. СПб, 1864, с. 34. Нажаль мне не удался знайсці гэтае кнігі.

41. М. В. Левченко. Очерки по истории русско-византийских отношений. Москва, 1956, с. 379.

42. В. В. Мордовин. Очерки истории СССР. Древнерусское государство. Москва, 1956, с. 140.



Крыж сьв. Еўфрасіні Полацкае з 1161 г.

двуверства, а багамільства часам называлася «праклятымі баўгарамі». Паслья такога натаўранання гэрэзіі нічога дзіўнага, што летапісцы і



Барысаў камень з 1171 г.

самі маглі наагул ўнікаць успамінаў аб баўгараах. Але зразумела, што ад гэтага нічуць не зъмяншашаенца значэнне іхняе дзейнасці.

ІНШЫЯ ДЗЕЙНІКІ ХРЫСЦІЯНІЗАЦІІ

З іншых дзейнікаў неабходна ўспомніць заходне-эўрапейскія краіны і дзяржавы. Ведема, што сувязь рускіх княстваў з Захадам ад найдаўнейшых часоў была даволі ажыўленая. Вось зусім нядавна паведамі савецкія газэты, што ў вёсцы Дзегцяны Капыльскага раёну знайдзена скарб 246 старых манетаў з X—XI ст. У скарбе пераважаюць чэскія манеты. Падобных скарбаў на абшары Беларусі знайдзена шмат. Зразумела, што купцы, якія іх прынеслі, разносілі так-жа хоць некаторыя весткі аб хрыстовай наўуцы.

Вельмі частымі былі сужэнскія зносіны рускіх князёў з Захадам⁽⁴³⁾. Німа дзіву, што беларускія князі з гэтага гледзішча дзякуючы свайму палажэнню былі «найболыш заходнімі».

Дзякуючы гэтым уплывам у старой так званай агульна-рускай літаратуры астаўся вельмі значны ўплыў заходніяе літаратуры. З лацінскіх мовы былі пераложаныя: лягэнда аб жыцці папы сьв. Клімента I, жыццё сьвятога Юрыя, жыццё

святога Віта, мучаніцтва папы сьв. Сыціана, гамілія сьв. Рыгора Вялікага, апокрыфічнае Эвангельле Нікадыма. Так-же некаторыя лацінскія магіліўцы былі ператлумачаны на царкоўна-славянскую мову. Большая частка гэтых перакладаў прыйшла да нас з Чэхіі ў гатовым перакладзе, які там зрабілі бэнэдыктынскія манахі, пасльядоўнікі сьвятых Кірыла і Мяфода. Тых манахаў выслілі з Чэхіі ў 1095 г.⁽⁴⁴⁾.

Да заходніх уплывau так-же адносіцца хрысціянскі ўплыў варагаў, бо яны былі хрысціянамі лацінскага абраду, нават калі асяляліся на Русі ці ў Бізантыі⁽⁴⁵⁾. Некаторыя гісторыкі стараліся прыпісаць варагам лэцыдующую ролю ў хрысціянізацыі Русі. Найдалей у гэтым кірунку пайшоў Баумгартен, прыпісваючы асаблівае значэнне прыязні Уладзімера кіеўскага з скандынаўскім князем Оляфам Трыгвэзонам⁽⁴⁶⁾. Падобныя пагляды

44. Fr. Dvornik. *Les benedictins et le christianisation de la Russie* «L' Eglise et les Eglises». 1054-1954' Tome I, p. 324-329. Chevetogne, 1954.

45. Др. Ст. Томашоўскій, op. cit. ст. 69.

46. N. de Baumgarten. *Saint Vladimir et la conversion de la Russie* Roma, 1932

43. N. de Baumgarten. *Généalogies et mariages occidentaux des Rurikids russes du X au XIII siècle*. Roma, 1927.

выказваў вядомы рэлігійны дасьледнік Жіжі⁽⁴⁷⁾ і інш. Ад іхных намаганьняў мала што асталося, бо яны празмерна разъдмухвалі значэнне дробных фактаў, зусім не ўзглядніваючы іншых фактаў. Аднак зусім адкідаць тыя факты, на якія гэтая дасьледнікі звярнулі ўвагу, як гэта робяць сучасныя савецкія гісторыкі, ёсць так-жэ памылкова, бо факт астаеша фактам, што з скандынаўі так-жэ йшоў немалы ўплыў на Русь⁽⁴⁸⁾. Варта зацеміць, што толькі на Беларусі ў Гняздове каля Смаленску знайдзена 250 скандынаўскіх магілаў⁽⁴⁹⁾.

У ліку іншых заходніх краіннў, з якімі старая

Русь мела зносіны, былі: Німеччына і Францыя⁽⁵⁰⁾. Каталіцкая місіянары, пераважна з Німеччыны няраз прынагадна траплялі ў рускія княствы⁽⁵¹⁾. У годах 961/962 прыезджаў у Кіеў біскуп Адальберт. Зьявіўся ён сюды не па сваёй ініцыятыве, але на просьбу кіеўскага княгіні Ольгі, якая высылала да німецкага імп'ератара Оттона I спэцыяльнае пасольства ў гэтай справе. Нажаль яе просьба была выканана з вялікім апазненнем, калі ўжо замест Ольгі княжыў у Кіяве яе неахрышчаны сын. У 977 г. прыезджалі ў Кіеў паслы ад папы Бэнэдыкта VII да князя Яраполка.

БІЗАНТЫЯ І РУСЬ

Аднак з усіх дзеянікаў хрысьціянізацыі ўсходнеславянскіх народаў па некаторым часе на першае мейсце выйшла Бізантыя, адсунуўшы ў цень усе іншыя дзеянікі і нават стараючыся прыпісаць сабе ўсе плады іхняе дзеянасьці.

Звязкі ўсходніх славянаў з Бізантыяю былі даволі старыя. З гэтага гледзішча найбольшыя значэнніне меў водны шлях «з Вараг у Грэкі». Таму што на гэтым шляху быццам цэнтральнае мейсца займалі волакі, якія знайходзіліся на аўшары Беларусі і на ім-жэ знайходзіліся такія старыя гандлёвые цэнтры, як Полацк і Смаленск, дзе грэцкія купцы мусілі абавязкова затрымлівацца, дык няма сумніву, што нашыя продкі спатыкаліся з прадстаўнікамі бізантыйскага хрысьціянства ад вельмі даўных часоў.

Для закраненася тут тэмы нас перадусім цікавіць адносіны з X ст. У гэтым часе Бізантыя была наймагутнейшым культурным цэнтрам у тагачасным культурным съвеце. Яе культура праменявалася на ўсю Эўропу⁽⁵²⁾. Бізантыйскае хрысьціянства так-жэ не аставалася пасыўным, маючи немалое поле да дзеянасьці нават у межах саме-ж Бізантыйскага імп'еріі. Яно вытварыла сваеасаблівія місійныя мэтады для народаў у межах свае імп'еріі і для народаў іншых дзяржаваў⁽⁵³⁾. Але для гэтих апошніх не заўсёды праяўлялася адольковая актыўнасць. Большае ажыўленыне місійнага духа Бізантыі назіраецца ў IX ст.⁽⁵⁴⁾. Але

у тым часе Русь была для Бізантыі далёкаю і дзікаю краінаю, якая ня прыцягвала асаблівае ўвагі.

Уканцы X ст. унутраны уклад палітычнага жыцця ўсходніх славянаў і судносіны з суседнімі народамі ўлажыліся так, што прызнаныне хрысьціянства дзяржалаў рэлігію сталася вельмі актуальна і жыцьцёвую справаю. Гэта было тады, калі паасобныя княствы Украіны, Беларусі і Рasei знайшліся ў некаторай залежнасці ад Кіеўскага князя Уладзімера. А ён з розных меркаваньняў як дзяржалаўную веру признаў бізантыйскае хрысьціянства ў 988 г.

Ужо ўспаміналася перш, што і да 988 г. кіеўская князі прымалі хрысьціянства: у 867 г. ахрысьціяліся Аскольд і Дір, у 955 г. ахрысьціліся княгіня Ольга — але яны не накідалі хрысьціянства ані сваім падуладным, ані іншым князём. Уладзімер-жэ адразу пасля свайго хрышчэння загадаў ахрысьціць кіеўлян, а наступна і жыхароў іншых гарадоў. У выпадку супраціўлення хрышчэнніне адбывалася сіламоц. Напрыклад у Ноўгародзе хрышчэнніне адбылося пасля крывавага бою, у якім уладзімерава дружына на чале з Дабрынёю і Пушытаю спрападаў на ўгародцам сапраўдную крывавую лазню⁽⁵⁵⁾. Гэткія паводзіны Уладзімера тлумачацца тым, што ён уводзіў новую хрысьціянскую веру з палітычных меркаваньняў, дзеля цэмэнтавання апанаваных перад тым народаў. З гэтаю мэтаю перад тым ён пробаваў стварыць нейкую сваеасаблівую пагансскую рэлігію, выбраўшы з кожнага падуладнага племені тое бóstва, якое было ў найбольшай пашане і пазыбі-

- 47. Jugie M. Les origines romaines de l'Eglise russe. «Echos d'Orient». XL, Paris 1937, p. 257-270.
- 48. Arne I. La Suède et l'Orient. Upsala 1914.
- 49. Max Vasmer. Wikingerspuren in Russland. «Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften» XXI, 1931, St. 650.
- 50. A. M. Ammann S. J. Untersuchungen zur Geschichte der kirchlichen Kultur und religiösen Lebens bei den Ostslawen. Würzburg, 1955. S. 14.
- 51. Fr. Dvornik. Les Slaves. Byzance et Rome au IX siècle. Paris, 1926, p. 63-106.
- 52. Louis Bréhier. Les Missions chrétiennes chez les Slaves aux IX siècle. «Le Monde Slave». Octobre, 1927, Paris, p. 40.

- 53. Ediger Th. Ruslands älteste Beziehungen zu Deutschland, Frankreich und der romische Kurie. Halle, 1911.
- 54. Пархоменко В. О латынских проповедниках на Руси Киевской в X и XI в.в. «Чтения». Киев, 1923; Латинские миссионеры в Киевской Руси в X-XI в.в. «Труды Истор. О-ва Нестора», III. СПб, 1879.
- 55. В. Н. Татищевъ. Исторія россійская съ самыхъ древнейшихъ временъ. Москва, 1768. Кн. I. ч. I. ст. 38-40.

раў гэтыя боствы ў агульную бажніцу — пантэон — у Кіеве⁽⁵⁶⁾). Але, відаць, хутка пераканаўся, што такое мерапрыемства было бясцельным, каб асягнуць узложанае на яго заданыне і таму мусіў разглянуцца за мачнейшымі сродкамі.

Зусім зразумела, што Уладзімер як паганін і як палітычны дзеяч глядзеў на рэлігію з свайго палітычнага гледзішча. Чаму ён, выбіраючы хрысціянства як новую рэлігію, выбраў хрысціянства з Бізантыі, а ня з Рыму? На гэтае пытаныне ведамы расейскі царкоўны гісторык Галубінскі дае такі адказ: Хрысціянская Царка ў тых часах яшчэ была непадзеленая і грэкі былі для Русі шмат бліжэйшымі, з імі былі частыя зносіны. А найважнейшаю прычынаю мела быць тое, што навакол папы быў шматлікі круг валадароў і між імі

Уладзімер быў-бы апошнім, а прыняўшы хрысціянства ад грэкаў ён астаўся сам сабою⁽⁵⁷⁾. Ці гэтыя меркаваныні гісторыка супадаюць з меркаваннем Уладзімера, можна адказаць і так, і не, але ад гэтага ў гісторыі нічога ня зменіцца. Факт астаецца фактам, што з пачыну Уладзімера на абшары Украіны, Беларусі і Расеі запанавала як дзяржаўная рэлігія хрысціянства бізантыйскага абраду.

Сучасныя савецкія гісторыкі прысьвячаюць нямала ўвагі звязкам старое Русі з Бізантыйю⁽⁵⁸⁾ з выразнаю мэтаю прыдаць ёй выключочную ролю ў дзеле хрысціянізацыі старое Русі — гэта значыць албануляюць афіцыйльныя пагляды царскае гісторыяграфіі.

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКИ ХРЫСЦІЯНСКІ КНЯЗЬ ІЗЯСЛАЎ

Прыняцце хрысціянства нашымі продкамі як дзяржаўнае рэлігіі супадае з крытычным перажываньнем долі князёў у найбольшых тагачасных цэнтрах: у Полацку і ў Тураве. Каля 980 г. іх заваяваў Уладзімер. Паводле летапісных вестак гэта сталася такім чынам.

Плянуючы вайну з сваім братам Яраполкам, які княжыў у Кіеве, Уладзімер як наўгародскі князь пасватаўся да Рагнеды — дачкі полацкага князя Рагвалода. У тым-же часе прыслаў сватоў і кіеўскі князь Яраполк. Тады Рогвалад аставіў выбор нарачонага самой Рагнедзе. Яна выбрала Яраполка, а Уладзімеравым сватом дала зньяважлівы адказ: «Не хачу раззуць рабыніча, пайду за Яраполком». У гэтым адказе намякаецца на тое, што Уладзімер быў незаконным сынам кіеўскага князя Святаполка і ягонае служанкі Малушки.

Уладзімер, разгневаны такім адказам і асабліва ягоны ваявода, брат Малушки, зрабіў раптоўны напад на Полацк, узялі ў палон Рагвалода з усёю сям'ёю. І ў знак помсты, на вачох Рагнеды забілі Рогвалада, ягоную жонку і двух сыноў, а самую Рагнеду, агідна зньяважыўшы, Уладзімер узяў сабе за жонку. Гэта мела здарыцца ў 980 г.

Далей летапісы гавораць, што ў Рагнеды ад Уладзімера мела быць чатыры сыны і дзьве дачкі: Ізяслáў, Мсціслаў, Яраслаў, Усевалад, а імён дачок не падаюць. Рагнеда жыла не ў самым Кіеве, але каля Кіева на рацэ Лебедзі. Відаць, што Рагнеда ніколі не забылася свае крыўды, а калі з часам Уладзімер набраў больш жонак і Рагнеду пачаў зусім легкаважыць, дык яна наважылася памсціцца. Аднойчы ў 987 г. Уладзімер прыйшоў да Рагнеды і заснúў. Яна ўзяла нож і хацела яго зарэзати, але выпадкова князь праснúўся і ўхапіў ея за руку. На запытаныне, што пабудзіла яе да

такога кроку, адказала: «Засумавала я, затужыла, бо ты забіў майго бацьку, паланіў яго зямлю дзеля мяне, а цяпер ўжо і ня любіш мяне за гэтым маладзенцам». Тады Уладзімер загадаў ёй убрацца ў царскую вопратку, як у дзень шлюбу і сесцыі на съвяточна ўбраны ложак, каб там забіць яе, а сам пайшоў па меч. Рагнеда зрабіла, як сказаў Уладзімер, але пры гэтым дала свайму сыну Ізяславу меч і сказала: «Як толькі увойдзе бацька, ты выступі на супраць і скажы: «Ойча, хіба ты думаеш адзін жыць?» Ізяслáў так і зрабіў. «А хто-ж ведаў, што ты тут?» — адказаў Ізяславу зъянтэжаны Уладзімер і, кінуўшы свой меч, склікаў баяраў і расказаў ім аб здарэньні. «Не забівай яе ўжо хоць-бы дзеля дзішні, але звязі яе на бацькаўшчыну і алдай яе ёй з сынам», — парайлі баяры. Уладзімер збудаваў горад і падарыў яго Рагнедзе з Ізяславам, назваўшы яго Ізяслáлем. Гэтае апавяданье падаюць толькі некаторыя летапісы і толькі пад 1128 годам⁽⁵⁹⁾ і закончаваюць яго сказам: «З тae пары ўнукі Рогвалада бяруць меч супраць Яраслававых унукáў»⁽⁶⁰⁾.

Далейшая гісторыя Рагнеды і Ізяслава паводле летапісаў выглядае так. У Ізяслáлі яны, відаць, жылі нядоўга і перанесціся ў Полацк. Там Ізяслáў

57. Е. Голубінскій. Исторія Русской Церкви. Томъ I. I-я пол. ст. 158. Москва, 1901.
58. Левченко М. В. Взаимоотношения Византии и Руси при Владимире. «Византійскій Временник». Том VII, стр. 194-233. Москва, 1953. И асобная публікацыя: Очерки по истории русско-византійских отношений. Москва, 1956. А так-жа: Греков Д. Киевская Русь. Москва, 1953.
59. Запісаныя гэта падзея аж пад 1128 г. у звязку з съмерцю полацкага князя Барыса, «Полн. Собр. Руск. Летапісей». Том I. Изд. 2-ое. Ленинград, 1926. Лаврентійская летопіс. Ст. 299-300.
60. Усе адмены тэксту летапісаў што да гэтае падзеі падае Д. С. Леонардовъ Полоцкій князь Всеславъ і его время. Полоцко-Віцебская старина». Вып. III, ст. 90. Віцебскъ, 1916.

56. Погодин А. Опыт языческой реставрации при Владимере. «Труды русских учёных заграницей». Том III, Берлин, 1923.

ажаніўся з якоюсь княжнаю і меў двух сыноў Усяслава і Брачыслава. Аб ягонай дзейнасці летапісы маўчаць. Памёр ён у 1001 г., а год перад тым памерла Рагнеда. Цела Ізяслава было перанесена ў царкву Багародзіцы ў 1007 г.

Асоба першага беларускага хрысьціянскага князя бязумоўна заслугоўвае на тое, каб яго пазнаць лепш, але няма іншых вестак, як дробныя і скупыя ўрыўкі з летапісаў, якія нажаль ня ўсе годзінца з праўдаю, не астаецца нічога іншага, як крытычна разглянуць іх. Ужо самая храналёгія падзеяў, звязаных з Ізяславам і Рагнедаю, аніяк не дазваляе прызнаць Ізяслава сынам Уладзімера. Бо паводля летапісу Ізяслава мог радзіцца толькі ў 981 г., а ў 987 г. ён ужо быў адасланы з маткаю ў Ізяславль і хутка стаўся Полацкім князем — гэта значыць самастойна кіраваў княствам. Гісторыя яшчэ ня ведае такіх выпадкаў, каб сямігадавое дзіця кіравала дзяржаваю. Памёр Ізяслав аж 14 гадоў перад Уладзімерам і ў веку ўсяго якіх 20 гадоў, але пакінүў двух дарослых сыноў. Старэйши з іх Усяслаў памёр у 1003 г., а малодшы Брачыслаў Ізяславіч зноў такі як маладзенец стаецца самастойным Полацкім князем. Так-же і адносна Рагнеды летапісныя даты вельмі сумніўныя, бо памерла яна ў 1000 г. напэўна немаладою, а паводля летапісу выглядала-б наадварот. Дзеля гэтага трэба думачь, што калі да яе сваталіся Яраслаў і Уладзімер, яна была немаладою дзяўчынаю, бо Рогвалад даручыў ёй самой зрабіць выбар. Таму што сваты прыйшли адначасна, можна дагадвача, што ў тым часе нешта мусіла стацца ў яе жыцьці, што такое сватаныне зрабіла магчымым.

Дзіўна так-же, калі летапісы гаворачь, што ў яе было больш дзядзей, а яна сама ў адказе Уладзімеру пасъля няўдалага замаху на жыцьцё, гаворыць толькі аб адным «маладзенцу» і Уладзімер яе адсылае толькі з Ізяславам, відаць іншых сыноў і дачок пакінүў пры сабе, значыць між імі і Ізяславам была нейка розніца.

Гэтыя супяречнасці гісторыкі заўважылі даўно. Напрыклад у «Біяграфічным Слоўніку» ка-жацца, што апавяданыне Лаўрэнційскага летапісу аб Рагнедзе і Ізяславе супяречнае само ў сабе і выклікае пытаныні, якія немагчыма ўзгодніць з сабою. «А заканчэнне апавяданьня, што ад таго часу Рагвалодавы ўнукі бяруць меч супраць Яраслававых унукіў, гучыць вельмі дзіўна, бо і Ізяслав і Яраслаў былі роднымі сынамі Рагнеды і Рогвалад быў іх супольным дзедам»⁽⁶¹⁾. Дзеля гэтае-ж прычыны вядомы украінскі гісторык Грушэўскі гэтае апавяданыне летапісу называе «пастычнаю апрацоўкаю»⁽⁶²⁾.

Да ўсіх гэтих сумніваў неабходна дадаць, што

61. Рускій біографіческій слоўнік. СПб. 1905, ст. 404.

62. Михайло Грушевскій. Історыя Украіны-Русі. Від. 2. Том I. ст. 429. Львов, 1904.

самыя-ж летапісы выразна падчыркваюць, што за-нятая змаганье полацкіх князей з кіеўскім мела нейкія глыбокія прычыны. На гэты факт ужо даўно гісторыкі звязрнулі ўвагу, але ў абставінах расейская царскае цэнзуры не маглі ясна выказаць свайго пагляду, абмяжоўваючыся толькі на-мёкамі. Напрыклад Данілевіч казаў: «Зразумела, што прычыны, якія выклікалі гэтае змаганыне, крыніца ня ў тых родавых пераказах, аб якіх кажа летапіс — змаганыне выцякала зусім з дру-гіх крыніцаў». Нажаль у летапісе няма нікіх па-казаныняў, чаму полацкія князі сталі ў такое вы-нятковое палажэнне адносна да іншых патомкаў Уладзімера, якое мы бачым на ўсім працягу гі-сторыі старое Русі. У тым часе, як кіеўскі пасад займаюць прадстаўнікі розных ліній патомства Уладзімера, дык Ізяславічы ўсё абмяжоўваюцца Полацкаю зямлёю, бытчам яны паходзілі з іншага роду, чым другія рускія князі»⁽⁶³⁾. Такі-ж пагляд выказаў Прэснякоў: «Для кіеўскіх князей, унукі Яраслава, патомкі Ізяслава — чужыя Рагвалодавы унукі»⁽⁶⁴⁾.

Апіраючыся на Пэснякова і іншых, М. Таубэ прызнае як пэўны факту, што Рагнеда перад су-жэнствам з Уладзімерам «была замужам за якімсь-ци швэдам і мела з ім сына Ізяслава. Гэтым вы-ясняеца факт, што ў 987 г. Ізяслав быў вялікім юнаком і змог абараніць маці супраць паднятага на яе мяча, яго прыпушчальнага бацькі»⁽⁶⁵⁾.

Вось-же з вялікаю праўдападобнасцю можна прыняць, што Ізяслав ня быў сынам Уладзімера, а летапісы яго залічаюць да Уладзімеравых сыноў толькі як пасынка. Зрэштаю на такой самай аснове яны залічаюць да Уладзімеравых сыноў і Святаполка сына Яраполка і грэкіні, бо пасъля съмерці Яраполка Уладзімер узяў сабе тую грэкіню за жонку⁽⁶⁶⁾.

Зразумела, што пакуль ня знайдуцца адпаведныя гістарычныя дакументы, пытаныне полацкага князёўскага роду Ізяславічаў вырашыць з усёю пэўнасцю немагчыма. Але паколькі да гэтага ча-су ўсе бяз вынятку гісторыкі адназгодна нара-каюць на страшэнную нястачу дакумантай адносна старое гісторыі ўсіх беларускіх княстваў, дык тымчасам не астаецца нічога іншага, як здаво-ліца вышэй выказану дагадкаю.

63. В. Е. Данилевіч. Очеркъ истории Полоцкой земли до конца XIV стол. с. 61. Кіевъ, 1896.

64. А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории. Том I. Киевская Русь. с. 94. Москва, 1938.

65. Dr. Michael Fr. de Taube. Russische und litauische Fürsten an der Dünne zur Zeit der deutschen Eroberung Livlands. «Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slawen», Band XI. Heft 3/4, S. 395. J. 1935. Breslau.

66. Перад хрышчэннем Уладзімер меў шмат жонак і меў ад іх шмат дзяцей. Усіх іх пералічавае N. de Baumgarten. Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes du X au XIII siècles, Roma, 1927, p. 7.

Пытанине родавае лініі Ізяславічаў тым важнае, што яно дае нейкі ключ да разумення сваесаблівых адносінаў між палачанамі і іхнімі князямі, якія хораша выказаў Янка Купала:

Слухалі князя, а князь што ня ўратзіў;
Слухаў, што веча казаў яму звон.

ПРЫЗНАНЬНЕ ХРЫСЬЦЯНСТВА ДЗЯРДЖАЎНАЮ РЭЛІГІЯЮ

Хрысціянізацыя Беларусі і признаньне хрысціянства дзярджаўнаю рэлігію адбывалася ня так як у Кіеўшчыне. Праўда летапісы аб гэтым гавораць наагул вельмі мала. Толькі ў Цьверскім летапісу адносна Рагнеды кажацца: «Уладзімер паслаў к сваёй жонцы Рагнедзе паслоў, кажучы: «Я ўжо ад цяпер ахрышчаны і прыняў веру і закон хрысціянскі; мне можна мець толькі адну жонку, якую я ѿзяў у хрысціянстве, а ты выбиры сабе каго хочаш з маіх вяльможаў і зъянчайся з ім». Яна-ж адказала яму: «Ці ты адзін хочаш атрыманы нябеснае і зямное валадарства, а мне ня хочаш даць гэтага дачаснага і будучага? Ты адступіўся ад іадальскага зману да Божага ўсынаўлення, а я-ж быўши князёўнаю, не хачу быць служанкаю ні зямному валадару, ні князю, але хачу зъянчанца Хрысту, каб успрыніць ангельскі вобраз»... Гэта сказаўши, Рагнеда пастрыглася ў манашы вобраз і назвалася Анастасіяю⁽⁶⁷⁾. Бачым, што пабожны летапісец-манах прыкрасіў мову гордае палачанкі Рагнеды так, быццам яна ўжо даўно ведала і хрысціянства і манашае жыцьцё.

З гэтае зацемкі летапісца выглядае, што ў Полаччыне да гэтага часу ўжо на толькі было пашырана хрысціянства, што існавалі нават манастыры, прынамся той, у які мела ўступіць Рагнеда.

Хоць летапіс нічога ня кажа, але прымаеца як зразумелы факт, што адначасна з Рагнедаю прыняў хрысціянства Ізяслав. Гэта мусіла стацца хутка пасля хрышчэння Уладзімера, магчыма ў 989 г., але не пазней 990 г. Мяйсцовая традыція ў Ізяславілі лічыць, што гэта мела быць у тым-же Ізяславілі, дзе з іменем Рагнеды звязваюць заснаванье парахвільнае Прэабражэнскае царквы і манастыра сьв. Анастасіі⁽⁶⁸⁾. Хрышчэнне Ізяслава і ёсць датаю признаньня хрысціянства дзярджаўнаю рэлігіяю на Беларусі.

Ані летапісы, ані мяйсцовая традыція не ўспінаюць аб насільным хрышчэнні ў беларускіх гародох, а з тae характарыстыкі Ізяслава, якую падае Ніканоўскі летапіс можна з пэўнасцю скаваць, што прымусовага і гвалтоўнага хрышчэння

67. Полн. Собр. Рус. Лѣт. Тверская лѣтопись. Том XV. СПб, 1863.

68. П. Н. Батюшковъ. Бѣлоруссія и Литва. СПб, 1890. с. 18.

Не дарма ўнук Ізяслава Усяслаў празваны чарадзеем так моцна любіў сваё княства, што нават пакліканы кіеўлянамі на князя, пакінуў кіеўскі пасад і ўцёк у Полацк, бо і ў далёкім залатоверхім Кіеве чуў, «як у Полацкай Сафіі зазвоніць званы на завутраню». Дзякуючы гэткім адносінам між князем і народам увядзенне хрысціянства на Беларусі адбывалася на свой лад,

на абшары Беларусі ня было нідзе. Аб Ізяславе кажацца, што ён быў пабожным і лагодным валадаром: «быў гэты князь ціхі, лагодны, пакорлівы, міласэрны і меў у вялікай пашане съятароў і манахаў, любіў чытаць Святое Пісаныне»⁽⁶⁹⁾.

Наагул княжанье Ізяслава прыйходзіла ў супакоі. Праўда адзін з гісторыкаў гэта тлумачыць тым, што ён ня меў магчымасці выявіць сваіх сапраўдных намераў адносна Кіева, бо памёр за чатыраццаць гадоў да Уладзімера⁽⁷⁰⁾.

Падобна як ува ўсёй Эўропе так і на Беларусі хрысціянства спачатку пашыралася ў гарадох і толькі потым пранікала ў вёскі. Пры тым кожны большы горад, меў свою гісторыю прыняція хрысціянства. Нажаль не захавалася ніякіх пісаных дакументаў адносна тых часоў. Затое мяйсцовая традыцыя пераказывае вельмі цікавыя факты. Напрыклад у Тураве пачатак хрысціянства звязваецца з іменем лягендарнага князя Тура, які меў ахрысцінца ў калодзеі, што потым доўгія стагодзідзі называўся Тур-калодзея⁽⁷¹⁾. Іншы пераказ гаворыць, што ў Тураве за часоў таго-ж Тура меў прапаведваць мучанік Дыянізі, якога потым забілі якісь пагане Міхнаўцы⁽⁷²⁾. А Даўыд-Гарадок і Петрыкаў нават свае назовы выводзяць ад князёў Давыда і Пятра, саюзнікаў Тура, якія мелі ахрысцінца разам з ім. Так-ж Тура меў пропаведваць мучанік Дыянізі, якога заснавала жаночы манастыр на мейсцы калішняе паганскае бажніцы⁽⁷³⁾.

У барацьбе за сваю незалежнасць Тур загінуў і ў Тураве на некаторы час звязліся пасаднікі кіеўскага князя Уладзімера, але хутка на іх мейсце Уладзімер прыслалі сюды князя Святаполка, які падобна як Ізяслав ня быў сынам Уладзімера, хоць і жыў разам з дзецьмі Уладзімера

69. Полн. Собр. Рус. Лѣт. Том IX. Никоновская лѣтопись, с. 68. СПб, 1862.

70. Д. С. Леонаровъ. Полоцкій князь Всеславъ и его время, с. 100. «Полоцко-Вітебская старина». Вып. III. Вітебскъ, 1916.

71. М. Садкович, Е. Львов, Георгий Скоріна. Минск, 1957. с. 186.

72. Архім. Анатолій. Воспомінанія о древнемъ православії Западной Русі. Древній городъ Туровъ. «Чтения въ Моск. О-ве любит. дух. просв.». Москва, 1865. Цытую паводле: Малышевскій И. Творенія отца нашаго Кірилла еп. Туровскаго. Кіевъ, 1880.

73. П. Н. Батюшковъ, оп. cit. с. 18.

у Кіяве. Таму што бацька Святаполка запінуў у вайне з Уладзімерам, дык ён захаваў няпрыязнь да Уладзімера і ягоных плянаў. Жонка Святаполка была дочка польскага караля Балеслава (992—1025). Яна была хрысціянка лацінскага абраду і ў сваёй сувіце мела лацінскага біскупа немца Райнбэрна. І вось насупраць плянаў Уладзімера Райнбэрн у паразумленыі з Святаполкам пачаў хрысціць тураўцаў у лацінскім абрадзе⁽⁷⁴⁾. Калі Уладзімер дачуўся аб гэтым, напаў на Тураў, увязніў Святаполка, ягоную жонку і біскупу. Біскуп у турме хутка памёр, а Святаполка і ягоную жонку вызваліў польскі кароль Балеслав⁽⁷⁵⁾.

Паўтара стагодзьдзя пазней падобны выпадак здарыўся ў Полацку, але цікава што аб ім, падобна як і аб вышэй апісаным здарэніні рускія летапісы не ўспамінаюць і словам. Аб гэтым апошнім здарэніні былі дакладныя весткі ў Полацкім летапісе, з якога яшчэ карыстаўся Татішчэв, першым чым той летапіс хтосьці зьнішчыў. Паколькі гэта адзіная вестка з Полацкага летапісу, якая прыпадкам захавалася, дык перакажам яе поўнасцю паводле таго, як яе падае Сапуноў.

«Полацкі князь Барыс Давыдавіч († 1195) ажаніўся другі раз з Святохна дачкою Памэранскага князя Казімера. Святохна хоць і прыняла грэчаскае веравызнаньне, але тайна трymалася каталіцызму і нават між яе дваран памаран

быў каталіцкі святар. У Барыса ад Святохны радзіўся сын, каторага бацька назваў Уладзімерам, а маці — Войцехам. Але ў Барыса было двух сыноў ад першага жонкі: Васілька і Вячка. Святохна іх вельмі нялюбіла і з яе подступу Барыс аддаліў іх ад сябе і даў ім у надзел Дзьвінскую вобласць. Пасля гэтага Святохна пачала старацца, каб яе сыну перайшла ўся бацькава спадчына. Але ў Васілька і Вячка было ў Полацку шмат прыхільнікаў між баяраў. Святохна пачала выгняць прыхільнікаў княжычаў і насаджваць ува ўсе чыны і ўстановы памаранцаў. Барыс глядзеў на ўсё вачыма Святохны. Уканцы палачане, бачачы як прышлія людзі нішчачы горад, грабяць народ, у дзень Спаса пад гукі вечавога звону зрабілі паўстаньне, Святохну пасадзілі пад мошнью старожу, усіх памаранцаў пабілі, а іншых выгналі, князю-ж не зрабілі ніякое шкоды. Неадкладна паслалі па Васілька знатных людзей»⁽⁷⁶⁾. З апавядання відаць, што каталіцкі святар у сувіце Святохны абмяжоўваў сваю дзейнасць толькі да памаран. Гэта значыць, што ў тым часе ў Полацку ўжо замацавалася хрысціянства бізантыйскага абраду.

Трэці важны палітычны і культурны беларускі цэнтр — Смаленск — прыняў хрысціянства толькі ў 1013 г.⁽⁷⁷⁾, але яно знайшло там вельмі спрыяючыя ўмовы і хутка духовасе жыцьцё ў Смаленску квітнела больш чым у іншыя цэнтрах.

Е П А Р Х I I

Ня толькі пачаткі хрысціянства на Беларусі маюць шмат навязаных мамэнтаў, але бадай яшчэ больш загадкаў маюць пачаткі беларускіх епархіяў. Дзеля гэтага і тут нельга абыйтися без дагадак.

Зразумела, што першыя святыя, якія зьявіліся на Беларусі, мусілі залежаць ад нейкага япіскапа. А таму што праўдападобна першыя святыя прыйшлі да нас з Баўгарыі, дык і залежалі яны хоць да некаторае ступені ад баўгарскіх япіскапаў, а потым ад патрыярха ў Ахрыдзе. Ужо перш успаміналася аб tym, што адзін чэскі пераказ гаворыць, што быццам сьв. Мяфод меў паслаць япіскапа на Русь⁽⁷⁸⁾, тады-б ужо быў тут япіскап нават перад прыходам баўгарскіх святыроў. Аднак незалежна ад таго, праўдзівай гэтая вестка, ці не, да часу афіцыяльнага прыняцця хрысціянства як дзяржаўнае рэлігіі, няма вестак аб tym, каб дзе на Русі былі епархії.

Першая епархія была ўтворана толькі пасля хросту кіеўскага князя Уладзімера і іншых кня-

74. Thitmarus, Chronicl libri.. «Monumenta Germaniae historicae scriptores». T. II, p. 859.

75. Bernard Leib. Rome Kiev et Byzance à la fin du IX siècle. p. 155. Paris, 1924.

76. В. Н. Татищевъ, оп. cit. III, c. 403-409. Цытую паводле А. П. Сапунова. Исторический очерк Витебской Белоруссии, с. 14. Витебскъ, 1911.

зёў. Але колькі было епархій за часоў Уладзімера На гэтае пытанье летапісы даюць няясны адказ. Кажацца, што япіскапы былі высланы з Кіева ў: Ноўгарад, Чарнігаў, Ростаў, Уладзімер і «ў іншыя многія гарады паслаў япіскапаў»⁽⁷⁹⁾. Аўтарытэтны расейскі царкоўны гісторык Галубінскі лічыць, што tymi «іншымі гарадамі» моглі быць толькі Полацк і Тураў — вельмі праўдападобна, што тут епархіі былі заснованы ў 992 г.⁽⁸⁰⁾. З гэтаю думкаю годзіща дасыеднік старое беларускае гісторыі Сапуноў⁽⁸¹⁾, а іншы дасыеднік міннлага Полаччыны, Беляеў адносіць дату заснавання Полацкае епархіі да 988 г.⁽⁸²⁾. Затое Несецкі

77. И. П. Виноградовъ. Исторический очерк города Вязьмы съ древнейшихъ временъ до XVII в. Москва 1890; М. Н. Тихомиров. Древнерусские города. Изд. 2. с. 355. Москва, 1956.

78. Глядзі ўвагу 22.

79. Выражэніе «многія горады» магчымы летапісець да даў для ўпрыгожання дзейнасці Уладзімера.

80. Е. Голубінскій. Исторія Русской Церкви. Том. I. I-я пол. с. 334-335. Москва, 1901.

81. А. П. Сапуновъ. Исторический очерк Витебской Белоруссии. «Полоцко-Витебская старина». Кн. I. Витебскъ, 1911. с. 17, а так-жэ ў «Витебская старина». Том V. Витебскъ, 1888.

82. Бѣляевъ Ив. Разсказы изъ русской исторіи. Кн. 4. Исторія Полоцка или Сѣверо-Западной Руси отъ древнейшихъ временъ до Любинской уніі. с. 194. Москва, 1872.

цьвердзіць, што гэтая епархія заснована ў часе пабудовы жаночага манастыра на верхнім замку — у 1000 г. Гэтую-ж дату з некаторымі засцярэгамі прыме Стэбэльскі⁽⁸³⁾. У жыцьцяпісе сьв. Леонція япіскопа ростаўскага гаворыцца, што Уладзімер Кіеўскі паслаў япіскапа між іншымі такожа і ў Полацк.

Пакуль будуць знайдзеныя якія больш пераконваючыя дакуманты, дата заснавання Полацкае епархіі астаецца няпэўнаю, аднак няма сумніву, што Полацк ёсьць найстарэйшым япіскапскім пасадам на Беларусі.

Летапісы ўспамінаюць аб полацкім япіскапе першы раз толькі ў 1105 г., калі кіеўскі мітрапаліт Нікіфар пасвяціў у Кіеве манаха Кіева-Пячэрскага манастыра Міну на полацкага япіскапа. Але як падае Татішчэў сам-жа мітр. Нікіфар быў перад тым япіскапам полацкім⁽⁸⁴⁾, і паставлены быў мітрапалітам у 1096 г. Нажаль Татішчэў ня кажа адкуль узяў гэтую вестку, дзеля гэтага гісторык Полаччыны Данілевіч, лічыць, што гэта выдумка самога Татішчэва⁽⁸⁵⁾.

У жыцьцяпісе сьв. Еўфрасіні Полацкае наступнік яп. Міны яп. Ільля казаў да съятое, што ў Сяльцы каля Полацку «пахаваныя яго папярэднікі» — значыць іх было больш, а не адзін толькі Міна.

Мала менш старая як Полацкая ёсьць Тураўская епархія. Як успаміналася перш, Галубінскі лічыць, што яны абедзве заснаваны адначасна ў 992 г. Але ёсьць даволі праўдападобныя весткі, што яе заснаваў Уладзімер у 1005 г. У рукапісным патэрыку Кіева-Пячэрскага манастыра тамтэйшы архімандрыт Іосіф Трызна (1647-1656) пад зацемкаю «Туровской епископии завѣть блаженного Владимира» між іншымі піша (падаю ў перакладзе): «Трэцюю япіскопію я паставіў у Тураве ў годзе 6513 (1005) і прыдаў к ёй гарады з погастамі ў послух і асьвячэнне і ў ба-гаслаўленыне дзяржаць сабе Тураўскай япіскопіі: Пінск, Наваградак, Горадзен, Берасіце, Ваўка-выск, Зыдзітаў, Дубровіца, Высокое, Случэск, Ко-пыль, Лахва, Неблясьцепень, Сымядынь — і паставіў першага япіскапа Томаша (Өому), і прыдаў сёлы, вінаграды, бортныя землі, вобласці з усімі прыдаткамі... съятуому Спасу і съятой Благодзіцы»⁽⁸⁶⁾. Таму што гэтая вестка знайдзена ў рукапісе з XVII ст. дык некаторыя гісторыкі лічаць яе «маланадзеяна», аднак няма ніякіх падставаў

яе адкідаць⁽⁸⁷⁾. Затое ёсьць падставы прыпушчаць, што пасля съмерці яп. Тамаша даўжэйшы час япіскапскі пасад быў неабсаджаны, бо ў 1010 г. калі пінскі князь Святаполк ажаніўся з дачкою польскага караля і разам з яе съвітаю прыехаў лацінскі біскуп Райнбэрн, дык не знайшоў у Турэве ніякага япіскапа, а майсцове духавенства не рабіла ніякіх перашкодаў, калі пачаў пашыраць хрысьціянства ў лацінскім абрарадзе.

Трэці з чаргі япіскапскі пасад заснаваўся ў Смаленску ў 1137 г. Праўда і адносна Смаленску былі дагадкі, што там япіскапскі пасад мог быць заснаваны значна раней — прынамсі ў 1101 г., калі пачалі будаваць сабор, а ў 1137 г. мела быць толькі аднаўленыне япіскапскага пасаду, аднак супраць гэтае дагадкі съведчыць тэкст устаноўчае граматы, якая на шчасьце захавалася. У грамаце смаленскі князь Расціслаў Міціславіч выразна кажа: «Яз грэшны сын Міціславль, надеялся на Матерь Божью, на святую Богородицу, уставляю сию епіскопію»⁽⁸⁸⁾. Паколькі гэты дакумант лічыцца бяспуміўна аўтэнтычным, дык дата заснавання Смаленскае епархіі — год 1137 г. ёсьць пэўнаю. Першым смаленскім япіскапам быў грэк Мануйл (1137—1169).

Непадзельна з датамі заснавання епархіяў у Полацку і Тураве стаіць пытаныне першых япіскапаў: хто яны былі. У Смаленску першым япіскапам быў грэк, у Тураве яп. Тамаш, паколькі можна дагадвацца з імені, ня быў грэкам, але хто і якія япіскапы былі ў Полацку да 1105 г. нічога ня ведама.

Наагул у летапісах адносна япіскапаў заўважваюцца дзіўныя адносіны: найбольш вестак падаецца аб япіскапах грэках і вельмі мала аб япіскапах майсцовага паходжання, ды і то толькі аб тых, што нечым асаблівым вызначаліся. Дзеля гэтага нават такі паважны гісторык як Галубінскі выказаў памылковую дагадку, што «самыя першыя япіскапы... усе або амаль усе былі грэкі»⁽⁸⁹⁾. У сапраўднасці гэтае цвердзяньне можа быць правільным толькі адносна тых япіскапаў, аб якіх успамінаюць летапісы.

Але з таго настаўленыня летапісаў да япіскапаў зусім лягічна можам дагадвацца, што сапраўды першыя япіскапы на Русі, аб якіх летапісы маўчаць, напэўна былі нягрэкі. А з таго, што перш гаварылася аб пачатках хрысьціянства між усходніх славянаў, можна дагадвацца, што пер-

83. Stebelski Ignat. Dwa wielkie światła na horyzoncie połockim... czyli żywoty sw. Panien i Materek Eufrozyny i Parascewii. Tom I. Wilno, 1787

84. Пераказае яе А. П. Сапуновъ «Вітебская Старина», Кн. V. Материалы для истории Полоцкой епархіі». Вітебскъ, 1888. с. VIII.

85. В. Е. Данилевічъ. op. cit. c. 233.

86. И. И. Малышевский. Творения с-таго отца нашего Кирилла еп. Туровского. с. XLIII, Кіевъ, 1880.

87. Аб. пачатках Тураўскай епархіі наагул аб пачатках хрысьціянства ў Тураўшчыне падае шмат цікавых вестак архім. Ніколай. Историческая сведенія о началѣ и судьбѣ православной Церкви въ нынѣшней Минской епархії. СПб. 1864. Нажаль мне не ўдалося знайсці гэтага твору.

88. Часцікі, што пасля съмерці яп. Тамаша даўжэйшы

89. Памятники русского права. Вып. 2. с. 39-42. Москва, 1953.

90. Е. Голубінскій. op. cit. c. 344.

шыя япіскапы на гэтых абшарах паходзілі з Баўгары.

Асобна ад пытаньня пачатку епархіяў стаіць пытанье утварэння мітраполіі для «ўсіе Русі» і пытанье першых мітрапалітаў, ня толькі таму, што яна ахоплівала даўжэйшы час усю Беларусь, усю Украіну і ўсю Расею, але і таму што гэтае пытанье ёсьць адначасна пытаньнем першапачаткавага кірунку рэлігійнага жыцця ў мітраполії.

Важнасць пытанья прыцягвала да сябе ўвагу шматлікіх гісторыкаў, але нажаль да гэтага часу хоць шмат уложенага працы ў досьледы гэтае спраўы, але яшчэ шмат чаго недаказана.

Найбольш лягічна шукаць паўстаньня мітраполіі ў рэлігійным кіраўніцтве тae краіны, адкуль ішла хвала хрысціянізациі — гэта значыць у Баўгары. І такога пагляду трymаўся ўспамінаны няраз Прыслекаў⁽⁹⁰⁾. Ягоную думку лічыць вельмі праўдападобнаю украінскі царкоўны гісторык Тамашіўскі⁽⁹¹⁾, а баўгарскі гісторык Нікалаеў, апіраючыся на Іоахімаўскі летапіс, даказаў што першы Кіеўскі мітрапаліт быў Міхаіл (988—992) і што ён быў родам баўгарын⁽⁹²⁾. Цяпер нават некаторыя савецкія гісторыкі скіляюцца да гэтага пагляду⁽⁹³⁾. Такі пагляд, хоць і вельмі няпэўны, мае сваё апраўданье ў пазнейшых падзеях. У гадох 1018—1025 кіеўскі пасад займаў «архіяпіскап» Іван і ён праўдападобна быў прысланы сюды баўгарскім патрыярхам з Ахрыды⁽⁹⁴⁾. Калі-бі сапраўды было так, дык тады зразумела, што спачатку Кіеўская мітраполія ня была прызначаная Бізантыйскім патрыярхам і таму яе не было ў съпіску епархіяў Бізантыйскага патрыярхата.

Калі-ж архіяпіскап Іван памёр, ужо патрыярхату ў Ахрыдзе ня было, яго зынішчыў бізантыйскі імпэратор Васіль II Баўгарабойнік. Для кіеўскага мітраполіту палажэнне было крытычным, трэба было шукаць нейкага выхаду. Паводле некаторых вестак кіеўскі князь Яраслав меў звязніцу да папы Бэнэдыкта VIII і ў Кіеў быў прысланы мітрапаліт Аляксей Баўгарын⁽⁹⁵⁾, і толькі пасля яго кіеўскі князь звязніцу да Бізантый-

скага патрыярха і ў 1039 г. прыехаў у Кіеў першы мітрапаліт грэк.

У расейскай царкоўнай гісторыі да апошніх часоў афіцыяльна трymаўца пагляду, што мітраполія ў Кіяве ўтворана Бізантыйскім патрыярхам Яшчэ за часоў Уладзімера і першым мітрапалітам меў быць грэк Міхаіл. Але іншыя трymаўца пагляду, што той першы мітрапаліт грэк называўся Леонцій. У летапісах першы раз гаворыцца аб кіеўскім мітрапаліце толькі ў 1039 г., калі быў прысланы з Константынопалія грэк Тэопэмпт; гэта значыць 24 гады пасля съмерці Уладзімера, калі ў Кіяве княжыў яго сын Яраслав. І ад таго часу ўжо Кіеўская мітраполія была назначаная ў съпісках епархай Бізантыйскага патрыярхату.

Але вось зусім нядайна савецкі бізантыналёг Леўченко⁽⁹⁶⁾ зрабіў спробу даказаць, што Кіеўская мітраполія магла быць заснована ў 988 г. Як падставу для свайго прыпушчэння ён бярэ адзін съпіс епархіяў з часоў імпэратора Аляксея Комнена (1081—1118), аднак ягоны доказ пабудованы на вельмі хісткіх меркаваньнях. І таму прыходзіцца згадзіцца з фактам, што «на аснове ведамых нам крэніць за часоў Уладзімера няма падставы гаварыць аб упарадкованні Кіраўніцтва Царквы на Русі»⁽⁹⁷⁾.

Заслуга упарадковання царкоўнага кіраўніцтва належыць наступніку Уладзімера на кіеўскім вялікакняжым пасадзе, яго сыну Яраславу. У выніку ягоных старанняў, як ужо гаварылася перш, быў звязліўся з Баўгарыі архіяпіскапы Іван і Аляксей, але нажаль быў недаўгавечны, толькі тады князь звязніцу да Константынопалія і ў 1039 г. звязніцу да Кіяве мітр. Тэопэмпта — грэка. І ад таго часу пачаўся новы кірунак ў рэлігійным жыцці Кіеўскага мітраполіі.

Съледам за мітрапалітам звязліўся шмат грэкаў на япіскапскіх пасадах. Ад тады распачалася тэндэнцыя ачышчэння летапісы ад усяго таго, што грэкам непадабалася, адначасна паволі распачынаецца прышэпліванье варожасці да ўсяго таго, да чаго варожа адносіліся грэки.

ЦАРКОЎНАЕ КІРАЎНІЦТВА МИТРАПАЛАТЫ

Мітрапаліта для «ўсіе Русі» назначаў Бізантыйскі імпэратор, а Бізантыйскі патрыярх яго толькі высьвячваў. Пры тым ані адзін, ані другі зусім ня пытаўся згоды ані кіеўскага, ані тымбольш іншых рускіх князёў. А мітрапаліт у сваю

чаргу стараўся, ня пытаючыся волі мяйсцовых князёў, назначаць і высьвячваць япіскапаў у падудадныя яму епархіі. Гэткім чынам пасля 1039 г.

90. М. Приселковъ, оп. cit. с. 23.
91. Др. Ст. Томашевский. оп. cit. с. 82. Гэты пагляд прыняў так-жа Ад. Станкевіч. Хрысціянства і Беларусі народ. Вільня, 1939.
92. В. Ніколаев. оп. cit.
93. В. В. Мавродин. Очерки по истории СССР. Древнерусское государство. с. 141. Москва, 1956.
94. Н. Koch. Byzanz, Ochrid und Kiew. «Kyrios». Bd. IV. S. 264, 1938.

95. Chr. G. Friese. De episcopatu kiovensi... eiusque praesulibus brevis commendatio. (Warszawa, 1763, p. 27-28. Цытую паводле іншых гісторыкаў).

96. Левченко М. В. Взаимоотношения Византии и Руси пры Владимире. «Византійский временник». Т. VII. с. 218. Москва, 1953. То-же пэўтарое ў книзе: Очерки по истории русско-византийских отношений. Москва, 1956.

97. Albert Amman S. J. Die Anfänge der Hierarchie in Kiever Rus'-Reich. «Ostkirchliche Studien». Bd. I. S. 64. Würzburg, 1952.

зъявіліся на Беларусі япіскапы грэкі. Прауда з часам такая незалежнасьць мітрапаліта ўсё больш і больш абмяжоўвалася і, як убачым далей, князі ніяраз адносіліся да япіскапаў вельмі самавольна.

Нажаль шмат мітрапалітаў грэкаў і аграмадная большасць япіскапаў грэкаў сваё душпастырскае становішча лічыла толькі капальняю золата, а навонках выказвала жаль, быццам яны на Русі цярпяць выгнанье ў барбарскую краіну. Нічога тады дзіўнага, што гэткімі адносінамі, яны выклікалі да сябе агульную няпрыхильнасць. Ужо пасля першага мітрапаліта Тэопэмпта кіеўскі князь Яраслаў, якога стараньнем заінавала ў Кіяве мітраполія, склікаў у 1051 г. япіскапаў і яны выбралі мітрапалітам Іларыёна, што быў святаром у Бярэстраве каля Кіева. Гэты выбар быў раўназначны з разрывам залежнасці мітраполіі ад Бізантый. Дзеля палітычных падзеяў Іларыён займаў мітрапалічны пасад усяго да 1054 г. — дата смерці князя Яраслава. А далейшыя падзеі ў Кіяве складаліся так, што наступнік Яраслава Ізяслав (1054—1078) годзіща з Бізантыйскім патрыярхам і прызнае назначаных ім мітрапалітаў, якія да 1147 г. былі грэкі. На добры лад для маладое царкоўнае правінцыі епархі з такое старое Царквы, як бізантыйская мусілі-б быць вельмі карысным зъявішчам, але нажаль было наадварот, бо сюды прысылаўся горшы элемэнт, якому зусім не ляжала на сэрцы дабро Царквы. Прасякнутыя духам бізантыйскага цэзарапапізму, мітрапаліты і япіскапы не праяўлялі свае ініцыятывы і тым самым стваралі грунт для разьвіцця т. зв. рускага цэзарапапізму. Прауда, калі вялікакняжы пасад дзеля ўзаемнага змаганья князёў часта пераходзіў з рук у рукі, дык яго ніяраз займалі недарослыя да свайго становішча людзі, якія ня мелі ўплыву на мітрапалітаў, і тады аб дзейнасці мітрапалітаў нічога ня чувашь, а грэкі на мітрапалічным пасадзе стаюцца традыцыйным зъявішчам, якое потым зъмяніць было цяжка.

Калі ў 1147 г. кіеўскі князь Ізяслав Мосьціславіч захацеў мець мітрапаліта нягрэка дык дайшло да канфлікту з Бізантыйскім патрыярхам. Князь склікаў у Кіеў усіх япіскапаў і зъвярнуўся да іх з запытаньнем, што Руская Царква мае права сама выбіраць мітрапаліта? Аб тым, што якраз гэтае пытанье мела быць вырашана на саборы, япіскапы ўжо ведалі і таму прыехалі ў Кіеў толькі

чарнігаўскі, пераяслаўскі, белгародзкі, юр'еўскі, тураўскі і ўладзімерскі япіскапы, а япіскапы грэкі: ноўгарадзкі, полацкі і смаленскі на сабор не зъявіліся.

Згодна з прапановаю чарнігаўскага яп. Андрэя сабор япіскапаў вырашыў, што паводле царкоўных канонаў яны маюць права выбіраць мітрапаліта і ніякіх цяжкасцяў з яго высьвячэннем, бо ў Грэцыі паставаўляюць мітрапаліта рукою св. Івана, а ў Кіяве ёсьць галава св. Клімента. На мітрапаліта выбраў ігумэна зарубскага манастыра Кліма Смаляціча, «кніжніка і філёзафа, якога яшчэ ня было ў рускай зямлі»⁽⁹⁸⁾. Пасля такіх выбараў, варожыя новаму мітрапаліту япіскапы грэкі Кузьма Полацкі і Мануїл Смаленскі ўцяклі ў Канстантынопаль.

Аднак мітрапаліт Клім нядоўга змог затрымаша на мітрапалічым пасадзе. У 1154 г. Ізяслав пад напорам Юрыя Манамахавіча пакінуў Кіеў, а Юрый, апанаваўшы Кіеў, як доўгагадовы саюзнік бізантыйскага імператара Мануїла Комнена, пастаўраўся мець мітрапаліта грэка.

Новы мітрапаліт Канстантын прыехаў у 1156 г., прывозячы з сабою япіскапаў Кузьму Полацкага і Мануїла Смаленскага. Сваю дзейнасць новы мітрапаліт пачаў ад таго, што выкліяў мітр. Кліма, выкліяў пакойнага князя Ізяслава Мосьціславіча, скасаваў багаслужэні заведзенія Клімам і ўняважніў ягоныя съвязаныні. — Так насаджваўся мітрапалітамі грэкамі дух бізантызму ў Царкве з падтрымкаю япіскапаў грэкаў.

Князі ў Кіяве мяняліся часам вельмі хутка і разам з імі мянялася палажэнне мітрапаліта. Так было і з ваяўнічым Канстантыном. Ужо ў 1158 г. кіеўскі вялікакняжы пасад заняў Ізяслав III, а ў наступным годзе выгняў яго Мосьціслав Ізяславіч — сын таго Ізяслава, якога выкліяў мітр. Канстантын. Зразумела, што перад гэтым князем мітрапаліт уцёк з Кіява. У справе абсады мітрапалічага пасаду распачаліся зацяжныя пераговоры з патрыярхам.

У далейшым аб дзейнасці мітрапалітаў летапісы падаюць вельмі мала вестак. Відаць, што іх дзейнасць бала нязначная.

У адносінах да япіскапаў звычайна мітрапаліты ня ўмешваліся ў іхнюю дзейнасць, але калі нехта з іх важкімі ўводзіць нейкія навіны, дык рэагавалі вельмі востра.

ЯПІСКАПСТВЫ

У наўстарэйшай устаўной грамаце кіеўскага князя Уладзімера, гэта значыць у грамаце, якою ўстанаўлялася япіскапства ў Кіяве, кідаенца ў

98. Асоба мітр. Кліма Смаляціча, дзяякуючы ягонай вучонасці і тым abstavінам, у якіх быў выбраны, прызначвала да сябе асаблівую ўвагу гісторыку: Н. Нікольскій. О литературных трудах мітраполита Клімента Смаляціча, пісателя XII вѣка. СПб., 1892.

вочы, што гэтае япіскапства арганізавалася не на бізантыйскі, а на заходне-еўрапейскі лад. На ўзор капітулаў пры лацінскіх біскупах тут устанаўляліся клірасы. Для утримання япіскапа і кліраша наў князь забавізваліся плаціць дзесяціну з сваіх

99. Н. С. Суворовъ. Следы западно-католического церковного права въ памятникахъ древнерусского права. «Софийская кормчая». Ярославъ, 1888.

даходаў, чаго ў Бізантый ў той час ня было⁽⁹⁹⁾. Нават бізантыйскі іномаканон быў пашыраны ў баўгарскай рэдакцыі, якая ня мела канонаў ія-прыхільных да Заходніх Царквы. Наагул у кіраўніцтве усходне-славянскае Царквы было шмат заходніх уплываў⁽¹⁰⁰⁾. Тым самым яшчэ раз пацвярджаецца перш выказаны пагляд, што першыя япіскапы на Беларусі падобна як на Украіне і ў Рasei напэўна былі нягрэкі. Калі-ж потым, пасылі зъмены царкоўнае палітыкі ў мітраполії, на япіскапскіх пасадах зъявіліся грэкі, дык ужо была за-карэнена на толькі моцная традыцыя сваесабліва-га кіраўніцтва, што яе грэкі ня важыліся пераінча-ваць. Наагул шмат япіскапаў грэкаў былі вельмі пасыўнымі дзеля, тае простае прычыны, што пераражна былі скапіямі.

Нажаль аб дзейнасці япіскапаў на Беларусі захавалася вельмі мала вестак. Аб большасці з іх няведама даслоўна нічога акрамя імёнаў. Ёсьць

ПАДЗЕЛ ЦЭРКВАЎ І ЯГО РЭХА НА БЕЛАРУСІ

Падзел Церкви на Каталіцкую і Праваслаўную стаўся ў 1054 г., а хрысціянства як дзяржаўная рэлігія ў Беларусі была прынята каля 990 г. Дзеля гэтага такія выславы, як: «Беларусь прыняла праваслаўнае хрысціянства», або «Беларусь прыняла каталіцкае хрысціянства» ёсьць анахраніз-мамі, бо ў 990 г. яшчэ была адна Праваслаўная Каталіцкая Царква і таму хрысціянства, якое прынялося ў нас было праваслаўным каталіцкім хрысціянствам. Гэта значыць, што на багаслу-жэньях успаміналіся і папа Рымскі і патрыярх Бізантыйскі, як гэта было і ў самой Бізантый. Розынцы ў багаслужэбных абрадах, у мове — зразумела былі і тады, але нашыя продкі лічылі гэта самазразумелым зъявішчам, бо-ж і самі маю-чи бізантыйскі абрад, гэта значыць такі абрад, які быў у Грэцыі, замест грэцкае мовы ў багаслу-жэньях — мелі царкоўна-славянскую мову.

Праўда спрэчкі між грэкамі і рымлянамі былі ўжо і тады, найчасцей за юрыдыкцыю ў некаторых краінах, але ў нас лічылі, што гэта іхныя партыкулярныя або палітычныя справы, якія да нашага рэлігійнага жыцця не адносяцца.

У няшчасны год падзелу Церкви — 1054 — Кіеўская мітраполія ня мела лучнасці з Бізантыйскім патрыярхам пасылі самавольнага выбару на кіеўскага мітрапаліта Іларыёна (1051—1055). Таму лічыла, што акт выклянцыя, які папскія ле-гаты кінулі на бізантыйскага патрыярха Керуля-рыя, зусім да нас не адносіўся і дзёля гэтага ле-тапісы аб ім нават не успамінаюць. Перажываючы самі непаразуменые з Бізантыйскім патрыярхам, напэўна не спагадалі яму ў ягоным канфлікце з Рымскую Церквой. А ў справаздачы рымскага дэ-

так-же нямала зусім няведамых япіскапаў. І толькі аб больш дзеяйных коратка ўспамінаеца ў лета-пісах, або ў жыццях святых; або іх будзе мова ў разьдзеле аб духовым жыцці.

Япіскапы сілаю свайго высокага становіща мусілі быць у блізкіх судносінах з князямі нават тады, калі былі пастаўлены мітрапалітам бяз згоды майсцовага князя, але найчасцей сам майсцо-ві князь выбіраў сабе кандыдата на япіскапа і пасылаў яго да мітрапаліта на съвячанье. Калі-ж у выніку міжусобных войнаў князёўскі пасад пераходзіў у іншыя рукі, тады часта япіскап уцікаў з свайго пасаду, бо былі выпадкі, што новы князь поміставаў дзеля нейкіх прычынаў. Так напрыклад здарылася ў Тураве, калі ў 1146 г. Ізяслав II за-вяваў Тураў, выгнаўшы адтуль тураўскага князя Вячэслава, дык увязніў яп. Іоахіма, як варожага да сябе, а на япіскапскі пасад выбраў прыхіль-нага да сябе яп. Івана.

ПАДЗЕЛ ЦЭРКВАЎ І ЯГО РЭХА НА БЕЛАРУСІ

легацыі з яе дзейнасці ў Канстантынопалі гаво-рыша, што рымскія паслы ў паваротнай дарозе былі ў «горадзе Русаў» і што адтуль выслалі ім-пэраратуру Канстантыну аўтэнтычны акт экскаму-нікі патр. Керулярыя⁽¹⁰¹⁾.

Калі пасылі мітр. Іларыёна ў 1055 г. кіеўскі мітрапалічы пасад зноў увайшоў у звязкі з Бі-зантыйскім патрыярхам і ў Кіеве зъявіўся спачат-ку пераяслаўскі яп. Ефрем, а потым прысыпаліся мітрапаліты з Бізантый, агульны настрой япіскапаў і князёў ува ўсёй Русі астaeцца такім-ж, як гэта было да 1054 г. Відаць дзеля гэтага мітр. Юры грэк (1072—1073) лічыў патрэбным напісаць твор «Стязаніе з Латінаю», быццам абвінавачаньне ўсёй Усходне-славянскай Царкве за яе прыхіль-насць да лацінскага Захалу. Але гэты-ж мітра-паліт за сваё настойлівае ўводжанье грэцкіх на-строяў і за супраціў прызнаць рускіх святых мусіў вельмі хутка пакінуць мітрапалічы пасад.

У Рыме так-же даўжэйшы час пасыль падзелу Церкви «мітраполію ўсіе Русі» хоць і лічылі залежнаю ад Бізантыйскага Патрыярха, аднак не варожаю да Рыму. Таму калі ў 1075 г. сын кіяў-скага князя Ізяслава Яраполк зъявірнуўся да папы Рыгора VII, каб той прыняць Кіеўскую Русь пад сваю апеку і ад сябе перадаў уладу кіеўскому князю, ахвотна выканаваў гэту просьбу і ў сваім лісце да князя Ізяслава (Дзімітрыя) з 17.IV. 1075 год. нават і не намякае на якое небудзь разьдзялэніе між Кіеўскай мітраполіяю і Рымскай Царквой.

Калі ў 1090 г. папа Урбан II установіў съвята перанясеньня мошчаў сцв. Мікалая (9.V) з Мір Лікійскіх у італьянскі горад Бары на памятку на-сильнага перавязеньня мошчаў, якое было дако-

100. Н. К. Нікольскій. Къ вопросу о западномъ влія-
ніи на древнерусское церковное право. «Бібліо-
графическая лѣтопись». Т. III. с. 110-127. 1917.

101. Др. Ст. Томашевский. op. cit. c. 121.

нана ў 1087 г., дык на Беларусі, Украіне і ў Рәсей гэтае сьвята прынялі насупрань варожага настрою грэкаў супраць гэтае падзеі.

Наагул аж да XIII ст. Усходне-славянская Царква трымалася традыцыі свае мацернае Баўгарскае Царквы, якая абрадова паходзіла з Бізантыі, а духовна была злучана з Апостальскім Пасадам. Дзеля гэтага нічога дзіўнага, калі наўежшыя досыледы выяўляюць, што на старую руску хрысціянскую літаратуру мела вялікі ўплыў заходне-эўрапейская хрысціянская літаратура. Жыццяцілі першых рускіх мучанікаў Барыса і Глеба былі напісаны па прыкладу чэскіх лягэндаў аб сьв. Вацлаве і аб сьв. Людміле⁽¹⁰²⁾. У XII ст. быў ведамы і распаўсяджаны на Русі «Рымскі патрык», зредагаваны на Захадзе⁽¹⁰³⁾. Былі так-жэ ўложены малітвы, у якіх успаміналіся заходнія сьвятыя⁽¹⁰⁴⁾.

Вельмі вымоўным ёсьць факт, што кіеўскія летапісы міма іх выразнае пазынейшае апрацоўкі пад націскам мітрапалітаў грэкаў захавалі весткі аб шматлікіх зносінах кіеўскіх князёў з Рымам, успамінаючы аб пасольствах з Рыму ў Кіеў і на-адварот⁽¹⁰⁵⁾. Акрамя афіцыяльных пасольстваў з Рыму прыходзілі і ня толькі ў Кіеў, але і на Беларусь рэлігійныя дзеячы, якія тут аставаліся на ўсё жыцьцё і плённа працавалі. Напрыклад сма-ленскі князь Раман Мосьцілавіч у сваёй школе, якую заснаваў у 1180 г. меў настаўнікаў і грэкаў і лацінян. А шырокаведамы на Беларусі сьв. Мэркуры Смаленскі († 1238) быў родам рымлянін. Так-жэ і ў суседнім Ноўгарадзе жыў і дзейнічаў сьв. Антоні, які паводле лягэнды прыехаў сюды «на камені» з паўднёвае Італіі. Бачым, што лягэнда выразна намякае на «каменя веры» — ап. Пятра.

102. Н. Н. Ильин. Летописная статья 6523 года // ее источник. с. 52-65, 209. Москва, 1957.

103. Ф. И. Буслаевъ. Исторія Русской литературы. Вып. 2. с. 26-41. Москва, 1905.

104. А. Соболевский. Русскія молітвы съ упомінаніемъ западніхъ святыхъ. «Сборникъ От-ла рус. яз. и слов. Им. Ак. Наукъ». Томъ 88. СПб, 1910.

105. М. А. Таубэ, проф. Рим у Русь в ломонгольскій період Х-XIII в.в. «Католіческій Временникъ». Вып. I. 1927.

Агулам беларускія князі ставіліся вельмі пры-хильна да заходніх лацінскіх сьвятароў. Калі ў 1186 г. нямецкі місіянар Майнгард з'явіўся да полацкага князя Уладзімера з просьбаю дазволіць яму на місійную працу між Лівой, якія залежалі ад Полацку, дык атрымаў гэты дазвол бяз ніякіх засыярогаў.

Такія судносіны Усходне-славянская Царквы да Рыму выклікалі ў некаторых мітрапалітаў і япіс-капаў грэкаў ваяўнічы настрой. Тады с-пад іхняга пяра з'явіліся розныя супрацьлацінскія «сло-вы», «пасланія» і пад. Гэтым пісаньням з пэўных мэтаў у мінулым стагодзьдзі Расейская Царква прысьвячала нямала ўвагі⁽¹⁰⁶⁾, дакладна разъбі-рала іх, але аднабока⁽¹⁰⁷⁾. Праўда гэная супраць-лацінская літаратура мае сваю вымову, але зусім ня ту ю, якую ёй прыпісалі рускія гісторыкі. Яна можа съведчыць толькі аб tym, што ўжо было зазначана вышэй, а менавіта, што ў старой Беларускай Царкве, падобна як і ў Цэрквях суседніх народоў, былі вельмі прыхильныя адносіны да Рыму. Уплыў супрацьлацінскае працаганды на вернікаў быў даслоўна ніякі, бо нічога і ніколі ня выконвалася з тых вымаганьняў супраць лаціні-кай. якіх дамагалася тая працаганды. На Беларусі ў большых гарадох лацінінкі мелі нават свае сьвятыні, напрыклад у Смаленску немцы гур-таваліся каля лацінскае царквы съвятое Багародзіцьці, аб якой успамінаеша ў Смаленскім догава-ры з Рыгаю з 1229 г.⁽¹⁰⁸⁾.

Але ў XIII ст. з'явіўся на паўночным заходзе Беларусі дзейнік, які паважна прычыніўся да таго, што беларускае рэлігійнае жыцьцё пайшло ў ін-шым кірунку, а на Усходзе з'явіліся татары, якія прычыніліся да таго, што і дзяржаўнае беларус-кае жыцьцё прыняло зусім новыя формы.

а. Л. Гарошка

106. А. Н. Поповъ. Историко-литературный обзоръ древне-русскихъ сочинений противъ латинянъ XI-XV ст. Москва, 1875.

107. А. Павловъ. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики противъ Лати-нянъ. СПб, 1878.

108. Памятники Русского права. Вып. 2. с. 67. Мос-ква, 1953.

НЕПАРОЧНАЕ ЗАЧАЦЬЦЕ ДЗЕВЫ МАРЬИ У ТРАДЫЦІІ УСХОДНЯЕ ЦАРКВЫ

У багаслужбовых кнігах бізантыйскага абраду ёсьць вельмі шмат прыгожых выславаў, якія ўслыўляюць Прэсвятыю Дзеву Марью. Гэтыя вы-славы ёсьць вынікам глыбокага разуменьня навы-моўна вялікае годнасці Багародзіцы. Лішнім бы-ло-б тлумачыць, што гэтае разуменьне не заўсё-ды было такім глыбокім. Яно выраблялася паволі ў меру таго, як Святая Царква перамагала і асу-

джала розныя гэрэзіі, якія выступалі супраць на-лежнае пашаны да Богамаці.

Між усіх годнасцяў Багародзіцы самаю пер-шу ёсьць Яе Непарочнае Зачацьце, якое сталася асноваю іншых годнасцяў.

Але перш-на-перш спытайма: што трэба разу-мень пад выславам Непарочнае Зачацьце?

Для яго разуменьня неабходна пазнаць хоць

у агульных рысах навуку багасловій аб пачацьці людзкое душы і аб першародным граху.

Пачацьце чалавека мае два асноўныя мамэнты. Актыўнае пачацьце, праз якое бацькі даюць пачатак змысловое часткі чалавека — тут разуме-еца пачатак людзкога цела з усімі ягонымі змысловымі сіламі. І другі мамэнт: пасыўнае зачашыцце — гэта злучэньне цела з душою, якую дае Бог новазачатаму чалавеку ў першым-жам мамэнце яго заінаваньня.

Пасыль ўпадку ў грэх нашых прабацькоў Адама і Эвы, яны страдлі асьвячаючу ласку і ад таго часу людзі родзяцца з першародным грахом. Гэта значыць, што ад тады Бог не абdziляе новаствораныя душы асьвячаючу ласкаю. І гэтая нястача асьвячаюча ласкі ў душы дзіцяці зьяўляецца найгоршым ліхам першароднага граху. Вось-жы прыналежнасць да першароднага граху палягае на tym, што чалавек зачаты ў лоне свае машеры пазбаўлены асьвячаюча Божае ласкі. І гэтая нястача ёсьць плямаю, якая пазбаўляе чалавека права быць дзецям Божым, пазбаўляе права быць у небе з Богам, а робіць чалавека дзецям пра-кляцця.

Ад гэтага пятна ў Новым Запавете мы ачышчаемся ў святой Тайне Хрышчэння, у якой атрымоўваём дзеля заслугаў Христа асьвячаючу ласку, стаемся дзецьмі Божымі.

Душа ахрышчанага дзіцяці становіцца чыстаю, святою, аднак гэтая чыстасць ня ёсьць спачатнаю, бо такая душа ёсьць ачышчана чыстаю.

У адрозненіне ад усіх людзей душа Марыі была заўёсды чыстаю, яна была сатворана Богам адразу ў стане асьвячаюча ласкі. Гэта значыць, што яна ад першага мамэнту свайго існаваньня і ад мамэнту злучэння з целам у лоне свае маші святое Ганны была ў такім-жы стане асьвячаюча ласкі, як душы нашых прабацькоў у раі да іх упадку ў грэх. Таму яе святыя Айцы часта называюць другою Эваю, лепшаю Эваю. Значыць яна ніводнага мамэнту ня была пад пракляццем, пад уладаю д'яблом; ні на мамэнт яна ня мела плямы першароднага граху. — Гэткае зачашыцце і называецца непарочным, беззаганным, нясплямленым.

Такое зачашыцце ня ёсьць бязмужным зачашыццем. Цела Багародзіцы мела такі-ж пачатак, як і ўсіх людзей, толькі душа мела іншы, святы пачатак; яна была адразу поўнаю ласкі. Толькі адзін Ісус Хрыстос быў зачаты бязмужна і бясь-семенна ад Духа Святога.

Праўду веры аб Непарочным Зачашыці абвесціў як логму папа Пій IX 8. XII. 1854 г., але яна з даўных давён была ведамая ў Святой Царкве.

Ужо ў Старым Запавете Госпад Бог, праклінаючы д'яблу, казаў: «І палажу варажнечу між табою і між жанчынаю, і між тваім насыннем і між яе насыннем: яна сатрэ тваю галаву, а ты будзеш жаліць яе ў пяту» (Быц. III, 15). Тою жан-

чынаю, якое насынне перамагло валадарства д'яблы, ёсьць ня хто іншы, як Найсвяцейшая Дзева Марыя — такая адназгодная думка святых Айцоў.

А на пачатку Новага Запавету анёл Гаўрыл, абвяшчаючы Марыі аб tym, што Яна мае стаща Маткаю Збавіцеля, звязртаеца да Яе такім словамі: «Радуйся, поўная ласкі, Госпад з Табою; багаславенна Ты між жанчынаў» (Лук. I, 28). Паўната ласкі, аб якой гаворыць анёл, неабходна мусіць уключыць заўсёднае праўбыванье ў стане ласкі — гэта значыць на працягу ўсяго існаваньня ад самага першага мамэнту Яе жыцця, ад мамэнту зачашыцця.

Калі-б Марыя была зачата з плямаю першароднага граху, як усе іншыя людзі, і толькі потым была ачышчана; дык яна нічым ня рознілася-б ад тых святых, якія былі ачышчаны ад першароднага граху ў лоне мацеры: ад прароку Ераміі і Івана Хрысціцеля. Але Святое Пісаныне выразна кажа, што Яна ёсьць больш чыстая і непарочная, чым хтонебудзь з людзей. Дзеля гэтага Святая Царква і называе Яе «адзінаю чыстаю і непарочную».

На аснове гэтых тэкстаў Святога Пісаныня і царкоўнае Традыцыі праўда аб Непарочным Зачашыці была ведамая ўжо ад даўных часоў. Гэта толькі пад уплывам пратэстанцкага пропаганды пашырылася думка нават між праваслаўнымі, быццам Непарочнае Зачашыцце ёсьць нейкім наватварам Каталіцкай Царкве. У спраўднасці справа маеца зусім наадварот. Гэта Усходняя Царква першая пачала пашыраць думку аб Непарочным Зачашыці Дзевы Марыі і ў звязку з гэтым устаноўлена ўжо ў VI ст. ува ўсёй Усходній Царкве свята «Зачашыця Прэсвятое Дзевы Марыі ад сьв. Ганны». А ў Заходній Царкве свята Непарочнага Зачашыці пачалі святаваць аж пяць стагодзідзяў пазней (у XI ст.).

Аб tym, якую думку мела Усходняя Царква адносна зачашыці Дзевы Марыі найлепш съведчаньце багаслужэбныя кнігі і наагул малітвы, з якімі Царква звязртаеца да Багародзіцы. Бо ж да ўсіх людзей адносіцца сказ: права маленьня ёсьць правам вераваньня. І вось у багаслужэбных кнігах бізантыйскага абраду знайходзяцца такія звароты да Божае Маці:

8-га верасьня. Раство Багародзіцы. На утрэні чытаем: «Прачыстая Уладычыцэ і ўсенепарочная» (Канон, песня 1). «Прэвысшая ангелаў на зямлі раждаеца» (Кан. п. 4). «Прачыстае Твае раждзество, Дзева непарочная, несказаннае і зачашыці неізглаголаннае» (Кан. п. 5). «Паем Твае Раждзество, чыці і НЕПАРОЧНАЕ ЗАЧАШИЕ ТВАЕ, нявеста богаванная і Дзева» (Кан. п. 6). «Благаславенна ўсечесная... Богамаці прачыстая» (Кан. п. 9). «Усемірная ат праведных вазсія нам ат Іакіма і Анны, усяпетая Дзева, якэ прэмногія радзі чыстаты храм Божыя адшэўленныі быва-

ет». (На съціх). «Прыілзіце ўсі верні к Дзеве прыцецэм... Васпеваем Дзевы ўсенепарочнае раждество» (На съціх).

9-га верасьня. Святых Праведных багаацец Іоакіма і Анны.

«Іоакім і Анна... прачыстую Багародзіцу раздіша прэбольшую ўсех твары съятасцю». «Спасенія ўсяго начальніцы, блажэннейшый Іоакім і Анна слáунай, чыстую і непарочную і прачыстую Багародзіцу раздіша» (Кан. п. 1). «К ней жа ўзываем, яко НЕСЬЦЬ НЕПАРОЧНЫ ПАЧЭ ЦЯБЕ УЛАДЫЧЫЦЭ» (п. 3).

13-га верасьня. Свята абаўленія сьв. храма Вакрасенія.

«Ты адзіна ва ўсех родах Дзева прачыстая, Маці Божая паказалася есі, Ты Бажэства была есі абітальшэ ўсенепарочная» (Кан. п. 8).

21-га лістапада. Увядзеніе ў храм Прэсвятое Багародзіцы.

«Ва съятая съятых, съятая і непарочная, Съятым Духам уводзіща» (Стіх. на Госп. ваз. 4). «Прыілзе верні, АДЗІНУ НЕПАРОЧНУЮ васхвалім» (Стіх. на літії 3). «ПРЭЖДЗЕ ЗАЧАЦІЯ ЧЫСТАЯ асьянілася есі Богу» (Сед. на 2 кат.). «Усенепарочная чыстая» (Кан. п. 3). «Страннае Твае зачашie, странно Твае і раждество... прачыстая» (Кан. п. 5). «Днесь у храм прыводзіца ўсенепарочная Дзева.. днесь чысьцейшая съятыня... той вазапім яко ангел: радуйся адзіна ў жэнах благаславенная» (На хвал.).

9-га сінегня. Зачашie съятыя Анны, егда зачат прэсвяту Багародзіцу.

«Сія убо да ублажым і вераю лікаўствуем у зачашii бажэственнé» (стіх. на Госп. ваз.). «Лік прароческій прапаведа дрэўле непарочную чыстую і богаатракавіцу... сію днесь сердца ублажым, спасшеся яе разді, яко ЕДЗІНУ НЕПАРОЧНУЮ» (Сед. па 2 кат.). «Ея-жэ СВЯТОЕ ПАЧЦІМ ЗАЧАЦІЕ» (Сед. па 3 к.). Яжэ па закону сканчаўшымі і Богу непарочна работайши чрэванасішы... Анно ўсечэсная» (Кан. п. 3). «Прэслаўнае зачашie Багародзіцы съветла празднуем» (Стіх. на хвал.).

1-га лютага. Прэдпраздзенство Срэценія Гасподня.

«Хрыстос адзін сый прачыст і прэнепарочэн і Ця адзіну чысьцейшую саблюдая і прэсвятую» (Кан. п. 8).

25-га ліпеня. Св. Анны.

«О прэслаўнага чудесе: істочнік жызньі прэслаўна раждша, адзіну ў жэнах благаславенную чыстую» (Стіхір.). «Тем-жэ ныні честна ублажаем Ця (Анно) АДЗІНАЙ ЧЭСТНОЙ і НЕПАРОЧНАЙ ваісьціну Багародзіце сушчу мацер» (Сед. па 2 кат.).

Наагул у багаслужэньях бізантыйскага абраду німа даслоўна ніводнае царкоўнае службы, дзе-б не ўслыўлялася найвышэйшая голнасьць між усіх людзей — Дзева Марыя Маці Божая.

Амаль кожная ектыня мае заклік: «Пресвятую, прачыстую, прэблагаславенную, слáуную Уладычыцу нашу Багародзіцу і прынадзеву Марью...». У нядзельных съціхірах Багародзіцы (твор Паўла Амарэйскага) пяеца: «...усенепарочная Дзева, спасі мя, малося». Нават і ў заупакойных трапарох на паніхідзе падчыркваета непарочнасць Багародзіцы: «Адзіна чистая і непарочная Дзева, Бога без семені раждшая...». А ўканцы шматлікіх багаслужэнняў на чэсьць Прачыстае пяеца цудоўная песня: «Дастойна есьць яка ваісьціну блажыці Ця Багародзіцу, прынадблаженню і ПРЭНЕПАРОЧНУЮ МАЦЕР БОГА НАШАГА. ЧАСТНЕЙШУЮ ХЕРУВІМ і слáунейшую без сраўненія серафім... Ця велічаем».

Акрамя гэтых тэкстаў, дзе з найбольшою яснасцю гаворыцца аб Непарочным Зачашыці Дзевы Марыі ёсьць яшчэ ў багаслужэбных кнігах мноствава тэкстаў з выславамі, якія вобразна ўслыўляюць Непарочнае Зачашыце.

Разуменіне Непарочнага Зачашыці ў літургічных тэкстах з багаслужэбскага гледзішча баззаганнае. Веліч годнасці залежыць ад паўнаты Божае ласкі, якую шчыра ўспрыняла Дзева Марыя і праз гэта Яна ўзынятая ня толькі вышэй усіх людзей, але нават вышэй анёлаў, якія ніколі ня мелі ніякага граху, ані ніяке плямы. Коратка кажучы, у літургічных кнігах бізантыйскага абраду вера ў непарочнае Зачашыце Дзевы Марыі выказваеца якнайбольш ясна і якнайбольш рашуча.

УСХОДНІЯ АЙЦЫ ЦАРКВЫ АБ НЕПАРОЧНЫМ ЗАЧАЦІЦІ

Як відаць з літургічных кнігаў, думка аб Непарочным Зачашыці Дзевы Марыі мусіла быць ува ўсёй Усходній Царкве паўсюднаю і з даўных часоў. І сапраўды, шматлікія Айцы Царквы, гаворачы аб Марыі, супастаўляюць Яе Эве, называюць Яе «другою», «лепшаю Эваю». Такія выславы, гэта толькі намяканыні на Непарочнае Зачашыце, але ў сувязі з агульным духам іхняе творчасці і духам Царквы, яны маюць сваю ясную вымову. Прыватым ёсьць нямала Айцоў Царквы, якія зусім ясна гаворачы аб tym, што Найсвяцейшая Дзева Марыя ніколі ня была пад уладаю першароднага граху.

Св. Амфілохій япіскап іканійскі (+395) кажа аб Марыі: «Той, што першую дзвезу (Эву) бяз змазы сатварыў. Той-жа сам і другую (Марыю) бяз нічога нічыстага і бяз граху сатварыў».

Св. Ефрем Сірыйскі (306-379) так апівае Прачыстту Багародзіцу: «Гаспаджа мая Прачыстая Багародзіца, Ты поўная ласкі, Ты ўся прыгожая, уся непарочная, уся прачыстая, уся беззаганная... без параўнання вышэйшая Ты за херубімай і серафімай і больш слáуная». (Or. ad Deiparag. Opp. gr. T. 3. p. 528). На іншым мейсыні ён піша: «Сапраўды Ты, Госпадзе, і Твяя Маті,

адзінныя маеце ўсю прыгажосьць, бо ў Табе, Госпадзе, німа ніякае заганы, ані ў Твае Маці — ніякае плямы» (Enchir. Patr. Ed. 67. р. 719).

Падобна вучаць аб Багародзіцы съв. Амброзі Мэдзыялінскі (333-397), съв. Прокл Канстантынопальскі (†446), съв. Андрэй Крыцкі (660-740). А съв. Іван Дамаскін (675-749) — стойп усходніе багасалоўскае навукі — называе Багародзіцу «новым раем», у які ня змог уступіць зъмей (Слова на Успенне Дз. М.). І далей у той-ж а гамілі на тое-ж съвята кажа: «Як сонца, ад мамэнту свайго сатварэння, бязутстанку асьвячае, так сама і душа Прачыстае Дзевы заўсёды зъяла бліскам ласкі». У слове на Раство Багародзішы ён гаворыць: «О съвяцайшая дочка Ioакіма і Ганны... Ты без парока захавалася, каб быць невестаю Бога і прыродным чынам — Маці Божаю».

Вышэй успомненая Айцы ўсе лічашца съвятымі у Усходній Царкве. Вось-ж а б іхній праввернасці ня можа быць ніякага сумніву. Але ўсе яны ані чуць ня сумніваліся, што навука аб Непарочным Зачацьці Багародзіцы ёсьць навукаю Праваслаўнае Царквы.

ПЕРАКАНАНЬНЕ АБ НЕПАРОЧНЫМ ЗАЧАЦЬЦІ МІЖ УСХОДНІХ СЛАВЯНАЎ

Прыняўшы хрысціянства ў бізантыйскім абраадзе, усходніе Славяне прынялі і ўесь духовы скарб гэтага абрааду. А з таго, што вышэй сказана, відаць ясна, што Бізантыйская Царква ўслыяла Багародзіцу як Непарочна Зачатую, дык і яе дочарная Царква прыняла гэтую навуку аб Багародзіцы, як праўду веры.

У кіяўскай Праваслаўнай Акадэмії, якая існавала ў XVII ст. прафэсары ў сваёй прысязе перад абняцьцем катэдры забавязваліся абараніць праўду аб Непарочным Зачацьці, а студэнты засноўвалі арганізацыі ў чэсьць Непарочна Зачатае Багародзіцы (Гл.: Вишневскій. Кіевская Академія. Kiev 1903. с. 227).

Падобна і беларуская праваслаўная моладзь у Полацку заснавала 2 лютага 1650 г. брацтва, статут якога вымагаў ад братчыкаў, каб яны пасвячалі сябе Непарочнаму Зачацьцю Найсвяцейшае Дзевы Марыі.

Рэктар Кіеўскас Акадэміі слáўны вучоны казальнік Іоанікі Галятоўскі († 1668) так разважае аб Багародзіцы: «Третья вещь великая, которую содѣлал Бог Пречистой Дѣвѣ, что Ее освободил от грѣха первороднаго, ибо Пречистая Дѣва без грѣха первороднага была зачата и родилась». (Ключ размѣнія. Кіев, 1638. с. 172).

Ведамы беларускі рэлігійны і асьветны дзеяч

Сымон Полацкі (1629-1680), выхадзец з Кіеўскас Акадэмії, у сваім творы «Вечеря душевная» між іншым пісаў: «Пречистая Дѣва Марія чиста есть... яко свободна есть от всякия вины грѣховныя, от всякого порока душевнаго, чиста от грѣха, иже волею Адамлею содѣяся, и в нас чрез рожденія приходит, и именується грѣх первородный. И того бо, по нѣким умствованію прежде зачатія си очистися». Падобна піша і ў іншым творы «Жезль правленія». Падчас свае доўгагадовае дзейнасці ў Маскве Сымон Полацкі вельмі актыўна пашыраў культ да Маці Божая Непарочна Зачатае.

Іншы выхадзец з Кіеўскас Акадэмії ведамы красамовец Лазар Барановіч († 1694) ў слове на съвята Зачацьця Багародзіцы кажа: «Како Ты ублажким, Пресвятая Дѣва, мы в беззаконіях зачатые, без грѣха зачатую? Ангелы дивяцца зачатію Твоему, Чистая, како Ты от съмени зачатая, грѣху бысть непричастная?» (Трубы словесъ. Кіев, 1684. с. 99).

Не ад рэчы будзе заўважыць, што съв. Дзімітры Растоўскі (1651-1709) у сваім першым выданыні Четы-Миней так-ж а апублікаваў некаторыя тэксты з услаўленынем Непарачнага Зачацьця. У наступных выданынях гэтая тэксты павыкідалі. Наагул калісь Праваслаўная Царква ў Беларусі, Украіне і Pacei прызнавала Непарочнае Зачацьце Дзевы Марыі як самую праваслаўную праўду веры. Дзеля гэтага расейскія стараверы, якія зъявіліся ў часе Ніканоўскую рэформы Расейскас Царквы ў XVII ст., захавалі гэтую праўду веры да сёняння.

Нажаль ад XVIII ст. Праваслаўная Царква падпала пад моцны ўплыў пратэстантызму, які зусім адкідае культу Багародзіцы. У некаторых галінах багаслоўскае навукі уплыў пратэстантызму пранік вельмі глыбока, хоць часам зусім прыпадкова. Так было якраз з навукаю аб Непарочным Зачацьці Дзевы Марыі. Калі ў 1854 г. папа Пій IX абвесціў гэтую праўду веры догмаю Каталіцкае Царквы, дык пратэстанты ўзнялі крык, што гэта ёсьць выдумкаю Каталіцкае Царквы і шматлікія праваслаўныя епархі, настроеныя варожа да каталіцызму, пайшлі на павадку пратэстантике прапаганды, уводзячы пратэстанцкі дух у афіцыяльную навуку Праваслаўнае Царквы адносна гэтае праўды веры.

Аднак на щасціе масы праваславных вернікаў яшчэ і сёняня верна захоўваюць векавыя традыцыі і Праваслаўнае і Каталіцкае Царквы і нароўні з каталікамі ўслыўляюць Маці Божую Непарочну Зачатую.

а. Кузьма

Святы мучанік Мэркуры Смаленскі

Асоба святога мучаніка Мэркурыя Смаленскага ёсьць найбольш загадковаю з усіх беларускіх і агулам усіх славянскіх святых. Справа ў тым, што не захавалася ягонага жыццяпісу, але ў Смаленску бытавалі аб ім вусныя пераказы, якія з цягам часу далаўняліся фантастычнымі ўпрыгожаннямі. І на аснове тых ужо далёкіх ад гісторычнае праўды пераказаў дзесь на пачатку XVI-га і ў XVII стагодзьдзях напісана дэльце лягэнды, якія ў далейшым атрымалі розныя перапрацоўкі і дайшлі да нашых часоў у пяці даволі розных рэдакцыях і ў 37 сьпісках. Гэта знак, што асоба святога была папулярнаю.

Сваю арыгінальнасць цю лягэнды зацікаўлі ў палавіне мінулага стагодзьдзя некаторых гісторыкаў і яны стараліся шляхам прыраўнаннія з іншымі дакументамі і рознымі дагадкамі ўстанавіць гісторычную аснову лягэнды. Пачын у гэтым кірунку даў Буслаев (Буслаев Ф. И. Смоленская легенда о св. Меркуріи. Москва, 1859), выклікаючы гэтаю працаю шырокі разголос у кругах дасьледнікаў старадаўнае гісторыі.

А на пачатку гэтага стагодзьдзя гісторыкі зноў загаварылі аб сув. Мэркурюю. Яму шмат увагі прысьвяціў у сваіх досьледах Калдубоўскі (А. Калдубовскій. Очерки по истории древне-русской литературы житій святыхъ. Варшава, 1902). Нажаль ён дайшоў да выснаўку, што «Мэркуры Смаленскі хутчэй зьяўляеца гэроем літаратурнае лягэнды, як гісторычную асобаю» (с. 74).

Такі вынавак адносна асобы, якое святыя астанкі захоўваліся ў Смаленску да 1611 г. і якая была ўпісана ў сьпіскі святых Праваслаўнае Царквы — быў паважным выклікам для царкоўных гісторыкаў. Аднак адказ на той выклік зьяўвіўся няскора і меў шмат слабых мейснаў. Гэта была спроба ачысыць гісторычную праўду адносна сув. Мэркурюя ад лягэндарных дадаткаў (П. Миндалевъ. Повесть о Меркуріи Смоленскомъ и былевой эпосъ. «Сборникъ статей Д. А. Корсакова». Казань, 1913). Нажаль гэтая спроба зроблена вельмі адвольна і часам зусім неабгрунтавана. Магчыма што якраз гэтая неабгрунтаванасць выклікала Беляева напісаць вялікую рэцензію, у якой падаў дакладную гісторыю ўсіх ведамых рэдакцыяў і сьпіскаў мэркурыяў лягэндаў (Бѣлешкій Л. Т. Къ литературной истории повести о Меркуріи Смоленскомъ. «Журн. Мин. Нар. Просв.». 1914. №р. 12). Пры гэтай нагодзе варта заўважыць, што ў савецкіх часох, у 1922 г., Бялешкі вярнуўся зноў да гэтае-ж тэмы.

І я будзем пералічаць далейшых дасьледных і дыскусійных артыкулаў на гэтую тэму, бо нажаль яны на ўнеслы амаль нічога новага адносна асобы Святога, а займаліся перадусім літаратурнымі крыніцамі лягэнды.

Вось-жа маючы перад сабю такія цяжкасці, якія да гэтага часу дарэмана стараліся развязаць дасьледнікі старадаўнага мінулага Царквы, цяжка напісаць больш-менш ясны жыццяпіс сув. Мэркурыя. Аднак паколькі ягоная асоба ёсьць такою вынятковай, варта з ёю зазнаёміцца бліжэй хоць-бы з тых лягэндаў, якія аб ёй створана. У асноўным будзем трymацца лягэнды запісаныя ў Чэты-Мінэях («Великія Минеи Четы, собраныя всерос. мітрап. Макаріем. Москва, 1910, Ноябрь. с. 3297-3306). *

**

Радзіўся Мэркуры ў Італіі прыблізна на пачатку XIII ст. праўдападобна ў самым Рыме. у сям'і блізкай да правячых кругою, зразумела — каталіцкай. У некаторых сьпісках выразна кажацца, што «родам быў рымлянін». Аб ягонай асобе гаворыцца ўсяго, што ён быў адважны і высокага росту. З невядомых прычынаў ён у юнацкім вежу прыйшоў у Смаленск і прыстаў да князя на жаўнерскую службу. Зусім магчыма, што ён ужо ў Рыме быў жаўнерам, бо-ж тады быў час крыжовых паходаў. На службе азначаўся акуратным выкананьнем усіх сваіх абавязкаў і шыраю пабожнасцю. Няраз ён маліўся да позніяе ночы. Захоўваў цялесную чыстасць. У ягонай пабожнасці паважнае мейсца займала Прэсвятая Дзева Марыя, Якое цудатворная ікона Смаленская Годзігітры (вельмі падобная да славутае рымскага іконы «Салюс Пополі Романі»), прыцягвала шматлікіх малельнікаў у катэдральны сабор.

Калі татарскі хан Батый, заняўшы і мочна спляжыўшы Кіеў і Маскву, накіраваўся на Смаленск — так кажацца ўва ўсіх лягэндах — плянуючы напасці на яго тайна, дык смаленцы зъяўрнуліся з малітвамі да свае нябеснае заступніцы. Мэркурыя ня менш за смаленцаў перажывалі долю краю і шырая маліўся да Гаспадняга крыжа за мір.

Бог выслушай шырыя малітвы і паслаў збаўленыне для гораду праз заступніцтва Багародзіцы. Яна прамовіла ў саборы ад свае цудатворнае іконы да панамара, ці інакш кажучы да царкоўнага старасты: «Ідзі хутка на Падольле да майго раба Мэркурыя — і двор сказала яму — ды перакажы яму, што яго кілча Гаспажа ўва ўсім ваенным азбраеніні». Хоць гэта была позніяя нач, царкоўны стараста зара-жа пайшоў у азначаную Багародзіцу часць гораду, знаюшоў Мэркурыя; ён укленчыўшы на двары маліўся з узянутымі да неба рукамі, і пераказаў яму загад Багародзіцы. У гэтым мейсцы лягэнды маюць паважныя разбежнасці, бо ў адных гаворыцца, так як пераказана тут, а ў іншых дадаецца, што Мэркурыю быў аб'яўлены загад Багародзіцы ўжо перад тым, як

прыйшоў да яго царкоўны стараста, таму стараста засыпеў яго ўва ўсім ваенным аэбраені. Але ў такім выпадку невядома нашто было патрэбнае тое пасольства царкоўнага старасты.

Далей гаворыцца ўва ўсіх лягэндах, што яны абодва прыйшлі ў царкву і там убачылі перад іконаю запаленую съвечку. Мэркурыя кінуўся на калені і маліўся перад іконаю шчыра да сълёз. Праз колькі хвілін пачуўся голас Багародзіцы ад съвятое іконы. Яна пасылала Мэркурыя супраць татараў, дакладна азначала мейсца куды ён павінен ісьці — Доўгі Мост (сёньня вёска Доўгамосьце), абыцала яму сваю дапамогу і ўканцы мучаніцкую карону. Наагул у гэтым мейсцы лягэнды робяць з Багародзіцы вельмі-ж гаваркую кабету і адносна татараў даволі сварлівую.

Мэркурыя ваконвае загад Багародзіцы. Ён адразу выбіраецца ў дарогу. Паводле адных лягэндаў ён ідзе, паводля другіх едзе да Доўгамосьці (гэта якіх 20 км, ад Смаленску), там яшчэ раз звярнуўся да Багародзіцы з кароткаю малітвой і накіраваўся ў татарскі лягэр. Незаўважана прайшоў вайсковыя старожы, забіў вялікана, што наўдоў на ўсіх страх сваю сілою і жарстокасцю, забіў так-же шмат татарскіх начальнікаў і вярнуўся назад да Доўгамосьці, каб вымаліць сабе мучаніцкі вянок.

Калі на золку зары прачнуліся татары і ўбачылі забітага вялікана і шматлікіх сваіх начальнікаў, кінуліся ў пагоню за няведамым ваякам. Мэркурыя стрэнуў іх адважна ды так пасек, што яны ў перапалоху кінуліся наўпёкі. Толькі якісьці адзін люты татарын, а ў некаторых лягэндах сын забітага вялікана, у іншых дык гэта сам анёл — адсек голаву Мэркурыю.

Батый, убачыўши вялікія страты ў сваім войску, ня меў адварі наступаць на Смаленск і падаўся назад.

Мэркурыя-ж, узяўшы сваю адсечаную голаву ў рукі, прыйшоў у горад. На такое дзіва назьбягалася шмат людзей. Адсечаная голава ім абвесьціла, што горад вызвалены ад небяспекі.

Тут зноў лягэнды на розны лад гавораць аб ролі царкоўнага старасты ў абвешчані перамогі.

Мэркурыя ўрачыста пахавалі ў саборнай царкве. Некаторыя лягэнды дадаюць, што ён яшчэ цудоўным спосабам пераказў праз царкоўнага старасту, каб над ягоным гробам павесілі ягонае аружжа, бо яно будзе на прышласць служыць Смаленску цудоўнаю агароду ад ворагаў.

Ува ўсіх мэркурыяў лягэндах ёсьць шмат пэтычных дадаткаў і разьвіта вельмі моцна нацыянальнае самапачуцьцё.

Год съмерці сьв. Мэркурыя прымеца 1238, відаць, узяты з летапісу, як час нападу Батыя на Кіеў. А дзень съмерці прымеца той самы, у якім

съяткуеца памяць вялікамучаніка Мэркурыя Кесарыйскага (з III ст.) — 24-га лістапада.

Акрамя тых супярэчнасціў у лягэндах, аб якіх ужо ўспаміналася прынагадна, яшчэ неабходна заўважыць, што ў іх ёсьць паважная супярэчнасць гістарычным фактам. Гісторыя ня ведае паходу Батыя на Смаленск. Летапісы вельмі дакладна апісваюць паход Батыя, але зусім не ўспамінаюць аб tym, каб ён падыходзіў да Смаленску.

Мэркурыяў лягэнды створаны аж 300 гадоў пасля съмерці съятога, дык ня дзіва, што яны маюць шмат фантастычных дадаткаў. Асноваю да ўтварэння лягэндаў бязумоўна мусіў служыць мейсцовым вусны пераказ аб Мэркурыю, які меў зерне гістарычнае праўды, бо-ж доўгія стагодзьдзі былі ў вялікай пашане ягоныя мошчы ў Смаленску і яшчэ ў XVI ст. смаленцы ведалі «мейсца крыві», дзе быў забіты Мэркурыя .

Фармаваліся ягоныя лягэнды на аснове заходніх упłyvaў аб съвятых, якія несылі сваю адсечаную голаву (съв. Дзяніс Парыскі і інш), запазычаючы некаторыя падзеі з «жыцця Аляксея чалавека Божага», лягэнды аб Дзянізію Арэопагіце, а так-же бяручы шмат з усходніх лягэндаў: аб жыцці і съмерці вялікамучаніка Мэркурыя Кесарыйскага, які меў забіць Юліана Адступніка і з лягэнды аб забойстве Батыя — паколькі ўсе гэтыя лягэнды былі ведамыя ў Смаленску.

Ад калі пачалі Мэркурыя лічыць съвятым, няма ніякіх вестак, бо не захавалася ніякага акту ў гэтай справе, ані нават ніякага ўспаміну, калі гэта адбылося. Саборы Праваслаўнае Царквы, якія займаліся справамі кананізациі «рускіх съвятых», аб съвятым Мэркурию не ўспамінаюць. У съвятах ягонае імя з'яўляецца ўканцы XV ст.

Служба съв. Мэркурыю мае аж 7 розных съпіскіў. Найстарэйшая служба напісана ў часе, калі смаленскім япіскапам быў Варсофоній (1509-1514) і вельмі праўдападобна, што гэта сам Варсофоній напісаў ту ю службу на аснове першых лягэндаў аб съвятым.

Съвятыя астанкі Мэркурыя мелі пераходзіць у смаленскім Аўраамавым манастыры, дзе ў ягонае імя была асьвячана царква. Праўда часам ягоныя съвятыя астанкі блыталі з астанкамі прэпадобнага Мэркурыя так-же смаленскага съвятоў і з таго-ж XIII ст., якія пераходзілі ў Кіеве. Жалезны шалом і абутик съв. Мэркурыя да першага сусьветнае вайны пераходзілі ў саборнай ризыні.

Вялікія колькасць лягэндаў аб съвятым мучаніку Мэркурыю вымоўна съведчыць аб яго наўважлівых студыяў, каб асаба гэтага мучаніка зазвязала ў поўным съвяtle Богу на славу і людзству на карысць.

а. Л. Гарошкі

Лекары аб рэлігіі і Богу

Спаміж усіх людзей, з якімі чалавек спатыкаеца ў хвілінах гора і радасьці, лекары амаль на роўні з съвтармі займаюць асаблівае мейсца. Дзеля гэтага адносіны лекараў да рэлігіі маюць вельмі вялікі ўплыў на рэлігійны стан таго асяродзьдзя, у якім яны выконваюць свой занятак.

Лекараў на съвеце было ёсьць і будзе вельмі многа. Цяпер іх налічаеца бадай калі сотні тысяч. Аднак як у кожнай галіне людзкое веды, так і ў мэдыцыне, тыя людзі якія ёю займаюцца, ня ўсе стаяць на адным узроўні. У мэдыцыне больш чым дзе заўважваеца аграмадная розніца між вядучымі лекарамі-вучонымі і звычайнімі лекарамі практикантамі.

Лекары-вучоныя гэта тыя лекары, якія пасоўваюць упярод мэдыцынскую навуку і практику. І нас у даным выпадку будуць цікавіць якраз гэтыя людзі; якія іх адносіны да Бога і да рэлігіі агулам?

Зразумела, што адносіны кожнага лекара да Бога маюць вялікае значэнне ня толькі для яго самога, для забуйлення яго душы, але і для ягонага асяродзьдзя. У якім заўсёды цікавяцца ягоным съветапаглядам. Аднак паколькі ведама, што ў аграмаднай лекарскай сям'і побач сапраўдных лекараў сустракаюцца так-жа і бяздушныя п'яўкі, якія толькі жыруюць на людзкой бядзе і цярпеньні, дык німа нічога дзіўнага, што ў гэткім асяродзьдзі можа трапіцца бязбожнік. Аднак пераглядаючы імёны вызначных лекараў-вучоных, з прыемнасцю можна съцвердзіць факт, што між імі бязбожнікі ёсьць рэдкім зьявішчам. Больш таго — ад пачатку гэтага стагодзьдзя ў вялікай лекарскай сям'і адчуваеца выразнае ўзмацненне духу рэлігінасці. Напрыклад у Францыі заснована Таварыства Каталіцкіх Практикуючых Лекараў ім. сьв. Лукі — колькасць сяброў Таварыства з году ў год пабольшваеца. У Італіі так-жа паўстала Асоцыяцыя Каталіцкіх Мэдыкаў. Павялічваючы так-жа рады лекараў-місіянароў, якія нароўні з съвтармі аддаюць усе свае здольнасці для пашырэння хрысціянства.

Ніжэй падаём думкі тых вызначных вучоных лекараў з двух апошніх стагодзьдзяў, аб якіх аўтару гэтых радкоў удалося прынагадна знайсці весткі ў кнігах і часапісах. Гэтую акалічнасць лічу неабходным падчыркнуць з асаблівым націкам, што тут будуць успомнены далёка ня ўсё вызначыныя веруючыя лекары-вучоныя, а толькі тыя, якіх імёны трапілі ў даступную мне прэсу.

Бартэз (Barthez) Павал-Язэп (1734 - 1806). Французскі лекар і біялёт, увёў індукцыйны мэтад ў мэдыцыну. Быў веруючым і абрэзіўся, калі Лялянд зацічыў яго да бязбожнікаў, бо ўважаў, што «пасыль съмерці людзкое цела раскладаеца

на складовыя элемэнты, а прынцып жыцця лу-чыца з сусьеветам; душа-ж вяртаеца да Бога, які яе яму даў і забясьпечыў ёй трыванье і несъмяротнасць».

Леэнэк (Laënnec) Юльян-Францішак (1748-1822) Слаўны французскі лекар у Нансі, дзядзька і першы настаўнік вялікага Леэннека. У адной з інаўгуратычных лекцыяў казаў: «О Божа маіх продкаў! Калі-б студыі майго фаху мелі вясыці мяне не да чаго іншага, як толькі да таго, каб сумніваючы аб Тваёй магутнасці, калі-б праз іх я ў гэтym немачным целе не знайходзіў прылады мае думкі — гэтае несъмяротнае і вольнае душы, якую я маю з Твае дабраты; калі-б я меў прыпадобніца да неразумнае жывёлы, здэгравадаць усю маю істоту... о, тады лепш вярні мне маё нязнайства! Не дазволь, каб я зневажаў Тваё Iмя. Тады-б я лепш ня студыяваў!»

Зоммэринг (von Sommerring) Самуіл Тамаш (1755-1830). Выдатны вучоны анатом-паталёг, шмат прыслужыўся ў досьледах паталёгіі органаў зmyslu. Верыў у Бога і прызнаваў існаванье душы.

Ганэман (Hahnemann) Самуіл Фрыдрых (1755-1843). Адзін з асновапаложнікаў гомэопатыі. Яго выхадным пунктом было: Ёсьць адзін Бог, Які адначасна ёсьць самою дабратою і мудрасцю; Ён мусіў стварыць сродкі, каб пэўна лячыць хваробы.

Кабані (Cabanis) Пятро, Ян, Жорж (1757-1808). Французскі вучоны лекар, які запачаткаваў псыхрафізіялётгію. У сваёй пачатковай кар'еры быў бязбожнікам, але потым прыйшоў да прызнаньня Бога і несъмяротнасці душы.

Гуфэлянд (Hufeland) Хрыстафор, Вільгельм (1762-1836). Выдатны німецкі лекар. У жыцці і дзейнасці прайяўляў сваю шчырую веру.

Лярэй (Lagrey) Дамінік-Ян (1766-1842). Слаўны хірург наполеонаўскую армію, званы «Правід для жаўнероў». Ён шмат прычыніўся да развіцця захаваўчай хірургіі. Быў глыбока веруючым.

Рошлянд (Roschland) Й. А. (1768-1835). У сваім часе быў выдатным і шырокаведамым лекаром і так-жа ведамым з свае шчырае веры.

Біша (Bichat) Марыян Францішак (1771-1802). Вельмі здолны і выдатны французскі мэдыканатом, творца агульнае навучнае анатоміі, не зважаючы на сваю маладосць. Заўсёды захаваў сваю веру і практикаваў яе.

Эсквіроль (Esquivel) Ян Сыцяпан Дамінік (1772-1840). Французскі мэдык, стварыў так званую мэнтальную паталёгію. У маладосці меў нахіл да съвтарства, а стаўшы лекарам захаваў сваю шчырую веру.

Байль (Bayle) Гаспард Лайрэнт (1774-1816). Выдатны францускі лекар у хваробах лёгкіх. Быў шчыра і глыбока веруючым.

Бэль (Bell) Шарль (1774-1812). Славуты хірург і фізыялёт, першы разрозніў матарычныя і чуцьцёвые нэрвы. Глыбока веруючы, на выкладах часам казаў: «Лекцыі анатоміі, якія я вам чытаю, гэта ўласціцца мусіць быць гым для ўслышення Стварыцеля». Паводле пратэстанцкага звычаю перад смерцю казаў сабе чытаць псальмы і малітвы.

Бюісон (Buisson) Матэй Францішак (1776-1805). Вызначны францускі лекар, быў першым старшинёю Кангрэгациі Дзеўзы Марыі.

Фізо (Fizau) Людовік (1776-1865). Выдатны францускі лекар, сябра Кангрэгациі Дзеўзы Марыі.

Дюпітэрэн (Dupuytren) Вільгельм (1777-1855). Адзін з найбольших хірургаў XIX веку. Меў вельмі сварлівы і няўступчывы характар, але як хірург быў беззаганны. Быў веруючым і паколкі дазваляў час — практыкующим.

Леэннек (Laënnec) Рэн Хедар (1781-1826). Свайго часу быў найбольшим лекарам у Францыі, асновапаложнік аскультацыі і пэркусіі. На тле бязбожнага і абыякавага асяродзьдзя, яго пабожнасць зьвяртала на сябе агульную ўвагу. Аднойчы падчас падарожжа з Брэста ў Парыж, зударыліся вагоны, ён упарадковаўшы свае рэчы, адазваўся да свае жонкі: «Мы ў чотках спыніліся...» І далей маліміся быццам нічога ня сталася.

Рекам'е (Recamier) Язэп Клэд (1784-1852). Выдатны хірург, увёў шмат новых метадаў аперацый і новых інструментаў, мае так-жа нямала заслугаў у гінекалёгіі. Быў глыбока веруючым і выступаў у абароне Царквы.

Прішар (Prichard) Жэмс (1786-1848). Выдатны мэдык і анрапалёт, быў веруючым.

Сэр (Sertes) Антон Сыцялан Рэно (1787-1868). Выдатны вучоны ў галіне эмбрыялётгі і па-раўнаўчае анатоміі. Хоць з сваею вераю ня надта маніфэставаўся, але і не хаваўся. У сваіх творах прынагадна гаварыць аб: «прадбачлівай інтэлігэнцыі творання», аб «Правідзе, які выціскае сваё таўро».

Бэрар (Berard) Язэп Фрыдрых (1789-1828). Выдатны францускі лекар, адзін з асновапаложнікаў мадэрнае псыхафізіялётгі. Актыўна выступаў супраць бязбожжа: «Гісторыя рэлігійных ідэяў съведчыць аб тым, што яны нясуть з сабою ўласканаленне, а так-жа і прагрэс у навуцы. Найбольшая фізыкі былі людзьмі рэлігійнымі. А ўсё тыя фізыкі і астрономы, якія не ўзыняліся да Бога, ёсьць людзьмі з аблежаваным духам, які быў усяго на толькі здольным, каб успрыніць толькі мэханічную частку іхняе навукі, але ня змог узыняцца па-над матэматычныя формулы».

Карус (Carius) Карл Густаў (1789-1869). Вя-

лікі вучоны анатом; быў веруючым, аб чым ясна выказваўся ў сваіх творах.

Ростан (Rostan) Людовік Лявон (1791-1866). У сваім часе шырокаведамы францускі лекар, арганізатар т. зв. арганіцызму, які сёньня адживі свой век. Міма матэрыялістычнае рэпутацыі веры ў Бога і прызнаваў несъмяротнасць душы.

Крувэйе (Crivelliher) Ян (1791-1874). Выдатны францускі лекар, які ўнёс шмат новага ў анатома-паталягічную веду. Ягоная нязвычайная інтэлігэнцыя зрабіла яго ведамым ужо з-замаладу. Быў глыбока веруючым і перш нават думаў стацца съятаром.

Шэнляйн (Chönlein) Людовік (1793-1864). Выдатны лекар — быў веруючым.

Флюрэнс (Flourens) Мар'ян Ян Пястро (1794-1867). Вялікі і плодны францускі фізыялёт, асновапаложнік эксперыментальнай фізіялётгі. Асабліва ведамым яго працы ў галіне фізіялётгі мозгу. Спачатку быў вольнадумцам, але потым супраціўляўся матэрыялістам, прызнаваў існаванье Бога і душы.

Буйод (Bouillaud) Ян (1796-1881). Выдатны францускі лекар клініст. Спачатку быў пад уплывам матэрыялістаў, але ў меру сваіх студыяў здаўшы веру, быў практыкующим хрысьціянінам і прызнаваў эвангельскія цуды.

Дужэ (Dugès) Антон Людовік (1797-1838). Францускі мэдык-фізіялёт. У сваіх выкладах казаў, што «фізіялётгі хутчэй прыводзіць людзкі дух да асноўных прынцыпаў рэлігіі, як аддаляе ад іх».

Андраль (Andral) Гаўрыл (1797-1840). Выдатны францускі лекар. Ягоная досьледы крыві і залозкую яшчэ і да сёньня ня стравілі свае вартасці. Быў веруючым і практыкующим.

Эшрыхт (Eschricht) Даніла Фрыдрых (1798-1863). Выдатны нямецкі вучоны анатом, вызначаўся сваімі назіранынямі развою істотаў і генетычнае марфалётгі. Быў веруючым і пабожным, выступаў супраць матэрыялізму.

Бойль (Bayle) Антон (1799-1858). Выдатны францускі лекар, напісаў некалькі паважных твораў з галіны мэдыцыны. Быў глыбока веруючым і належаў да марыйскага кангрэгациі.

Трусско (Trousseau) Арино (1801-1867). Выдатны францускі лекар клініст і сябра Акадэміі. Сваю веру выказаў нават у акадэмічных прамо-вах.

Волькман (Volkmann) Альфрэд Вільгельм (1801-1877). Вельмі плодны фізіялёт. У адным з сваіх твораў кажа: «Мы ня можам бачыць і намацваць сілай, якія дзейнічаюць паводле пляну, але мы можам рабіць выснаваўкі аб іх існаванні па выніках іхнях працы... Калі-б у пустыні, дзе паводле нашае думкі, ня ступала людзкая нога, мы наткнуліся на будову з чесаных каменяў і склееных вапнаю, дык нам будзе зусім ясна, что гэтую будову рабіў нехта з нейкаю мэтаю і паводля раней абдуманага

плян... Але-ж арганічныя цэлы куды больш плянамерныя, чым такія будынкі. Галоўнаю прычынаю кожнага арганічнага развіцьця ёсьць вала-дараныне аднае разумнае сілы, якая дзейнічае паводле азначанага пляну і выбірае неабходныя для ўзынікнення ўмовы».

Боннэ (Bonnat) Андрэй (1802-1858). Выдатны французскі хірург; быў веруючым і практикуючым.

Вагнер (Wagner) Рудольф (1805-1864). Ведамы нямецкі прафэсар фізіялёгі ў Гэттінген. Шмат пісаў аб духовасці душы. Свабоду волі і несъмяротнасць прызнаваў як неаспречныя праўды. Публічна выступаў супраць матэрыялістычнае дактрыны Фогта, цівердзячы, што філязафічныя праўды і багаслоўскія догмы веры ня ёсьць зьбітыя прагрэсам прыродазнаўчае науки.

Кост (Coste) Жан-Жак (1807-1873). Ведамы французскі лекар і вучоны эмбрыялёг. Прынагадна казаў: «Навука, такая як мы яе разумеем, выяўляе законы ў сусьвеце: адны ніжэйшыя, неарганічныя, якія ня могуць абысьці фатальнасці ухілу, калі так можна сказаць; другія вышэйшыя, духовыя, актыўныя, якія падпарадкоўваюць тыя першыя законы, авалодваюць іх, каб паслугоўвацца імі для сваіх плянаў, для Божага права і для прагрэсу. Адны слухающа, другія загадваюць. Такім чынам Бог, як пачатковая сіла, ўпараткаваў, што жывёла ёсьць матэрыяльнымі сродкамі, а чалавек — мэтаю. Такая ёсьць формула, якая выплывае з науки і паводле мае думкі ёсьць рэгабілітацыяю духа, прычынаю прагрэсу. Адгэтуль науку можна здэфініяваць так: гісторыя сьвету, якая вучыць аб Богу».

Нэлятон (Nelaton) Аўгуст (1807-1873). Выдатны французскі хірург, вынайшаў шмат прыладаў і вынайшаў новыя способы апэрацыяў — быў веруючым.

Пірогов Мікола Іванавіч (1810-1881). Выдатны расейскі хірург і псыхалёг, сябра Акадэміі Навук, вынайшаў шмат новых мэтадаў у апэраваныні косяціяў. Выступаў востра супраць бязбожжа, называючы яго «вераю ў нішто». Аб Богу пісаў: «Існаваныне Найвышэйшага Розуму, а значыць і найвышэйшае Творчае Сілы, я лічу неабходным і нямінучым вымаганьнем майго разуму, так што, каб я і хацеў няпрызнаваць існаваныня Бога, дык ня мог-бы гэтага зрабіць, не звар'яцеўшы».

Лянгэнбэк (Langenbeck) Бэрнард (1810-1887). Выдатны нямецкі хірург, які ўславіўся сваімі плястычнымі апэрацыямі; быў веруючым.

Гіртль (Hürtl) Язэп (1811-1894). Выдатны аўстрыйскі анатом і фізіялёг. Калі быў рэктарам універсytetu ў Вене (1864 г.), якраз выпалі сочыя ўгодкі заснаваныя універсytetu. На урачыстасці з гэтае нагоды ён востра асудзіў матэрыялізм, які там раней сустракаўся.

Саймпсон (Simpson) Джэмс Юнг (1811-

1870). Выдатны ангельскі хірург у Эдинбургу. Першы прымініў мэтадычна і рашуча анэстэзію ў вялікіх апэрацыях. Быў веруючым.

Лёнжэ (Longet) Францішак Ахіл (1811-1871). Выдатны лекар, канзультант імператара, азначаўся досьледамі ў фізіялёгіі нэрвовае систэмы. Быў практикуючым католікам.

Майер (Mayer) Робэрт (1814-1878). Нямецкі лекар і фізык. Быў пратэстантам, але глыбокаверуючым. У ягоных творах часта сустракаюцца прыгожыя рэлігійныя думкі. Дзейнасць мозгу ён прыраўноўваў да дзейнасці тэлеграфу, і падобна як зъмест дэпэшы нельга выясняць тэхнічна, так і зъмест думкі. У сваіх творах выразна зачнаны, што стаіць на антыматэрыялістычным становішчы.

Ван Віерорд (van Vierordt) Карл (1818-1884). Выдатны прафэссар анатоміі. Казаў да сваіх студэнтаў: «У чаканыні, пакуль вашая інтэлігэнцыя будзе даволі сыпелая, каб ясна ўстановіць рэлігійныя пагляды, верце майму запэўненіню, якое вам даю па прыяцельску Вера ў боскасць рэлігіі Ісуса Хрыста паручаеца нам не бяз прычыны; сапраўдная пабожнасць ёсьць так-жа далёкая ад сумна замкнёнага пітэзму, як і павярхоўны дух, які хвастаецца, што ўсё выясняйць. Яна пакідае разуму ўсе яго правы, як адносна сумненія ў нашае надпрыроднае прызнанчыне, так і адносна даверу ў Божы правід».

Бушю (Bouchot) Аўгень (1818-1891). Выдатны лекар інэуралёг, які першы выдзяліў «нэрвізмы» з нэуро-паталігічных замішаньняў. Быў веруючым.

Гэўкton (Haughton) Самуіл (1821-1897). Ведамы ангельскі лекар. Нямала пісаў на розныя тэмы. Быў веруючым.

Вірхоў (Virchow) Рудальф (1821-1902). Нямецкі лекар і паталёг. Спачатку быў матэрыялістам, але пасля 28 г. заняў зусім супрацьлеглае становішча і аб tym пэрыядзе свайго жыцця казаў: «Нажаль маё ранейшае перакананыне было цяжкаю памылкаю».

Шофар (Chauffard) Паўло Эміль (1823-1879). Выдатны прафэсар мэдыцыны, быў шчыра веруючым і ў сваіх творах выступаў у абароне рэлігіі.

Дэ Верней (de Verneuil) Арыстыд Аўгуст (1823-1896). Выдатны французскі хірург, які шмат прычыніўся да распрацавання мэтаду затрымання крываі пры апэрацыях, а так-жа паглыбіў веды лячэння сухотаў і слутніку. Быў веруючым.

Потэн (Potain) Пятро Карл (1825-1901). Вучоны лекар клініст, ведамыя ягоныя досьледы паталёгіі сэрца. Быў веруючым, але непрактикуючым.

Фон .Грэфэ (von Gräfe) Альберт (1828-1870). Вызначны нямецкі лекар акуліст. Быў веруючым.

Нусбаум (Nussbaum) Й. М. (1829-1890). Выдатны нямецкі хірург. Быў веруючым і памёр са славамі на вуснах: «Слава Ісусу Хрысту!»

Більрот (Billroth) Тэодар (1829-1894). Адзін з вызначнейшых хірургаў свайго часу, быў веруючым.

Фолькман (Volkmann) Рышард (1830-1889). Аб ім свайго часу гаварылі: «Слаўны нямецкі хірург і вялікі хрысьціянін».

Пэан (Péan) Юлі Эміль (1830-1898). Выдатны французскі хірург, які адначасна з Кебэрлі пачаў ужываць падчас апэрацыі гэмастатычныя сродкі. За жыццяю хоць быў веруючым, але не-практыкующим. Калі-ж атчую надыходзячу съмерць, кричаў: «Хутчэй паклічце мене съвятара» і памёр хрысьціянскаю съмерцю.

Фон Графэ (von Grafe) Альфрэд Карл (1830-1899). Выдатны нямецкі лекар, быў веруючым.

Оліе (Ollier) Людовік Эдвард (1830-1900). Выдатны французскі хірург з Ліёну. Уславіўся рэзанацыйнымі апэрацыямі косыцяю і нават суставаў. Быў веруючым, але не-практыкующим.

Фабр (Fabre) Аўгуст (1836-1884). Выдатны французскі лекар. Аб ягонай глыбокай веры найлепш съведчыць тое, што народ яго ўважаў за съвятога.

Бэрґман (Bergmann) Эрнэст (1836-1906). Выдатны нямецкі хірург, які першы ў Нямеччыне ўвёў асэптыку пры апэрацыях. Быў глыбока веруючым і калі сам мусіў легчы на апэрацыйны стол, дык прасплюваў перш пабожную песьню.

Тэр'е (Terrier) Людовік Фэлікс (1837-1908). Выдатны французскі хірург, які першы ўвёў асэптыку ў Францыі. За жыццяю быў вольнадумцам, але падчас сваёй 6-ці месячнае хваробы навярнуўся і памёр выспавядаўшыся ў запрычашаўшыся.

Готье (Gautier) Арман (1837-1920). Французскі лекар і хэмік, прафэсар мэдыцынскага факультэту. Вызначыўся сваімі студыямі лячобных уласцівасцяў аршэніка. Быў «вялікім хрысьціянінам».

Кох (Koch) Робэрт (1843-1910). Славуты нямецкі лекар і бактэрыялёт, адкрыў бактэрыі сухотаў, віброн халеры інш. Удасканаліў лекарскую тэхніку. Быў веруючым.

Люкас Шампіённер (Lucas Championnière) Юст Мар'ян (1843-1913). Выдатны французскі хірург, які шмат прычыніўся да пашырэння ў хірургічнай практицы антысэптыкі. Калі аднойчы яму гратулявалі за добрыя вынікі апэрацыяў, адказаў: «Магчыма што мой асабісты спрыт тут да чагосьці прыдаеща, але ў добрых выніках ёсьць іншая прычына: Я ніколі не запускаю скальпеля ў цела, не згаварыўшы перш «Ойча наш» і «Прывітана будз».

Рено (Renaut) Язэп Людовік (1844-1917). Шыракаведамы французскі лекар і вучоны гіста-

лёт. Зрабіў шмат адкрыццяў. Быў вельмі глыбока рэлігійным і аб сваіх рэлігійных перакананнях казаў: «Я ня веру, што ёсьць Бог, я знаю што Ён ёсьць. І ня пытайце мяне: чаму? Бо я вам адкажу, што гэтая ідэя сама кладзеца ў мой дух зусім незалежна ад якога небудзь доказу». Памёр, прыняўшы ўсе Святыя Тайніцы.

Грассэ (Grasset) Язэп (1849-1918). Шырокаведамы французскі лекар нэўралёт, унёс шмат новага сваімі нэўралягічнымі студыямі. Уважаў, што навука і вера «не супрацьставяцца сабе, ані яны супярэчаць сабе, але далаўняюцца».

Рішэ (Richet) Карль (1859-1935). Французскі лекар фізіялёт, выкрыў зъявішча анафіляксі і сфармуляваў права сэратэрапіі. Ляўрэат ноблеўская нагорода ў 1913 г. У часапісе *Revue scientifique* 2. VII. 1899 г. пісаў: «Адаптация органаў да тae дзейнасці, якую яны выконваюць, ёсьць на толькі дасканалаю, што змушае зрабіць такі выснавак: адаптация ня ёсьць прыпадковаю, але намеранаю».

Ван Гэхуктэн (Van Gehuchten) Артур (1861-1914). Выдатны бэльгійскі лекар нэўралёт, зрабіў шмат вартасных выясьненняў адносна нэрвовасці. Быў глыбокаверуючым і практикующим католікам, які ня стыдаўся голасна ў лябораторыі заявіць: «Сёняня я мушу хутчэй выйсці, бо йду спавядатца, каб заўтра разам з ўсёю сям'ёю прыступіць да съвятога Прычасція».

Дэлянглад (Delanglade) Эдвард (1868-1917). Выдатны французскі ваенны хірург. Памёр на фронце з словамі на вуснах: «Цяпер я належу толькі да Бога». Штодзенна прычашчаўся нават на фронце. Аб ягонай пабожнасці пісаў капэлян да ягонае ўдавы: «Мадам, вы можаце сказаць вашым любым дзесяцям,... што іхны бацька быў съвятым чалавекам, прынамся я яго лічу такім».

Адлер (Adler) Альфрэд (1870-1937). Аўстрыйскі лекар нэрвовых хваробаў і асновапаложнік індывідуальнае псыхалёгіі. Ягоныя маральнія вымогі зусім адказваюць каталіцкай этицы: «Суб'ектыўнае паддаваньне сябе сексуальным гонам і няпрыстасаваньне сябе да грамадзкага рэальнасці зъяўляеца прычынаю нэрвіцаў, а давольнае прыстасаваньне да грамадzkіх і этичных нормаў ёсьць умоваю здароўя і харектару».

Карэль (Cattel) Аляксей (1873-1944). Выдатны французскі лекар фізыялёт, адкрыў спосаб прышчаплення скуры, закон біялягічнага веку і інш. У пачатковай лекарскай кар'еры быў няверуючы, навярнуўся пасля падарожжа ў Людзі і напісаў некалькі глыбокарэлігійных твораў, якія атрымалі сусветны розгалас. Атрымаў нагороду Нобля ў 1913 г. У сваіх творах даказваў неабходнасць захавання каталіцкага маральнасці, бо «чалавек выраднене, калі поўнасцю заспакойвае ўрэжаныя фізіялігічныя схільнасці». А на ін-

шым мейсцы кажа: «Атрофія сэнсу съвятасьці і маральнасьці ёсьць аднолькава шкодныя, як і атрофія інтэлігэнцыі». «Простыя души могуць адчываць Бога так-жа лёгка, як яны адчуваюць сонечнае цяпло, ці дабрату прыяцялёў».

Москатті (Moscattti) Язэп (1880-1927). Выдатны італьянскі лекар, прафэсар мэдыцыны ў Нэапалю і хірург сусветнае славы. Напісаў 32 навуковыя працы. Быў шчыра і глыбока веруючым. Для яго «пад постасцю хворых знайходзіўся цярпячы Хрыстос». Аб крыніцы свае ахварянае працы пісаў у сваім дзёньніку: «Ісусе, Твая любоў падымае мяне ўвысь, асьвячае мяне і схіляе ня толькі да аднаго сатварэння, але да ўсіх, да бесканснага прыгаства ўсяго таго, што мае Твой абраз ў падабенства». Народ яго лічыў за съвятуога і ад 1949 г. вядзеца ягоны бэатыфікацыіны працэс.

Дікінсон (Dickinson) Робэрт. Вызначны амэрыканскі лекар гінэкалёг, які нядаўна памёр у глыбокай старасьці. Быў глыбока веруючым і сам укладаў малітвы. Вось адна з іх: «Дзякую Табе, Стварыцелю і даўцу ўсіх рэчаў за прыгаство і велічнасьць гэтага съвету; за цудоўнасьць неба і мора; за прасцяглыя і квяцістыя нівы; за хвалюочыя палі... Памажы нам, о Божа, каб ніколі не забыліся аб пачатку гэтых дараў! Вучы нас дзякаўаць Табе ня толькі ад шчырага сэрца, але ўсімі ўчынкамі нашага жыцця. Каб тая падзяка была такая вялікая, як Тваё мора; адкрытая і чыстая, як Тваё неба; і каб ставалася ўсё большаю і прыгажэшай! Аман».

Мэнар (Menard). Французскі лекар дасьледнік, памёр як ахваря сваіх досьледаў, не пакідаючы іх да апошняе хвіліны свайго жыцця. Быў практикуючым католікам і памёр пабожнаю съмерцю.

Баўэр (Bawer) К. Н. Прафэсар мэдыцыны і рэктар універсітету ў Гайдэльбургу. Падчас адкрыцця 1945/46 акад. навучальнага году казаў: «Для універсітэтаў цяпер найбольш актуальным ёсьць кліч: «Назад да рэлігіі!» Сапраўды цяпер у Універсітэтах мусіць дзейнічаць божая мудрасьць... Вялікія лекары заўсёды былі толькі тыя, якіх прыродазнаўчая наука і веда моцна стаялі на фундамэнце рэлігіінае асьветы і глыбокое ёсьці».

Мак Кармік (McCormick) Эдвард. Шырокаведамы амэрыканскі лекар і старшыня Амерыканскага Лекарскага Таварыства. Аднойчы заявіў студэнтам мэдыцыны: «У мэдыцыне няма мейсца бязбожнікам і матэрыялістам. У мэдыцынскім пакліканні маецца дачыненьне з «съвятарскім заданнем». І калі хто йдзе за голасам гэтага паклікання, Той мусіць тым самым дбаць так сама аб людзкой души, як і аб людzkім целе. Кодэкс мэдыцынскае ёсьці мае сваю аснову на дзесяці Божых прыказаньнях. А чиста рамесленіцкае ўзгадаванье лекараў, якое можа прывесці да за-

пярэчанья і снаваньня вышэйшае Істоты, на ўзор і падабенства якое сатвораны чалавек, ёсьць бессансовасцю».

Франкл (Frankl) Віктар. Ведамы сучасны аўстрыйскі лекар, прафэсар інўралёгіі і псыхіяtryі ў Вене і старшыня Аўстрыйскага Таварыства Псыхіяtryі. У звязку з ягонаю тэорыяю аб рэлігійнай псыхалёгіі вучоныя загаварылі, што «псыхіяtryя адкрыла Бога», бо др. Франкл цвердзіць, што «людзі маюць непераможнае жаданье Бога». «Рэлігія ёсьць чымсьці, што мы хаваем у сабе, ёсьць жыццёвым вымаганнем. Мы можам затаіць перад іншымі людзьмі нашыя найглыбейшыя пачуцці адносна Бога, але калі мы іх утіваем перад нашаю ўласнаю съведамасцю, тады выклікаем у сабе страшныя канфлікты».

Гаўзэр (Hauser) Густаў. Нямецкі лекар і прафэсар анатоміі ў Эрлінгэн. У сваёй аўтабіографіі піша: «Народ, які ў сваёй большай часці страціў веру ў Бога і ў духовы съвет, ёсьць прыгавораны на найгоршы матэрыялізм, а tym самым і на загубу. Ня признаючы асабовага Бога, увесь сусвет, чалавек і людзкое жыццё — ня маюць ніякага сэнсу».

Мак Крэкен (McGregor) Ведамы сучасны амэрыканскі лекар. Прамаўляючы аднойчы ў Нью Ёрку аб значэнні малітвы для здароўя між іншымі сказаў: «Каб увесь чалавек быў здаровы, ён мусіць дбаць і аб здароўі цела, і аб здароўі душы. Мусіць дбаць і пра дзейнасьць цела і пра дзейнасьць душы. Съветам для духовага дзейнасьці ёсьць рэлігія, а ў ёй важнае мейсца займае малітва. Яна падносяць чалавека па-над будзёншчыну; машуе яго сілы; прыводзіць да раўнавагі; раскрывае перад чалавекам вышэйшы съвет — ідальны. Малітва лечыць духовыя немачы, якіх нішто іншае ня можа вылечыць. Яна ёсьць жыватворча сіла для ўсяго чалавека...»

Кілліян (Killian). Сучасны ведамы як і ягоны бацька, нямецкі прафэсар хірургіі ў Франкфурце. Нядаўна апублікаваў книгу аб сваёй лекарскай практицы. У книзе нічога аб Богу не гаворыць, але загаловак книгі: «За намі стаіць толькі Бог» кажа вымоўна, аб рэлігійных перакананьнях аўтара.

Вайт (Whit) Павал Дудлей. Выдатны сучасны амэрыканскі лекар, спэцыяліст хваробаў сэрца. Лячыў презыдэнта Айзэнгаўера. У сваім артыкуле для Асошэйтэд Прэс між іншымі пісаў: «На гэтым мейсцы хачу падчыркнуць сціверджданы факт, што рэлігіяне разважаныне, адправы багаслужэння і малітва — часта прыносяць ня толькі ўздым духа, але так-жа супакой розуму і фізычныя адпачынок».

**

Да гэтага съпісу яшчэ трэба было-б залічыць так-жа тых вучоных з блізкіх да мэдыцыны галінаў науکі, якія сваімі працамі шмат прычыніліся

да поступу мэдыцыны. Напрыклад гэніяльны французскі біялёг, фізіялёг і хімік **Пастор** Людовік (1822-1895) сваім вынахадам іммунітэтнага шчэплення зрабіў аграмадны крок операд у лячэнні шматлікіх хваробаў. І гэты гэніяльны вынаходнік быў агулна ведамы з свае глыбокас пабожнасці. Калі яго аднойчы спыталіся, як ён такі вялікі вучоны і верыць у Бога, адказаў: «Якраз дзеля таго, што я шмат перадумаў і шмат студыяваў, я стаўся веруючым, як брэтонец (Брэтонія — найбольш пабожная правінцыя Францыі). А калі-б я больш разважаў і больш студыяваў, дык-бы стаў-

ся веруючым як брэтонка». Ён востра выступаў і словам і на пісьме супраць моднага ў тым часе пазытыўізму. Памёр ён з крыжам у руках і вызнанынем веры і надзеі на вуснах. І такіх вучоных ёсьць нямала.

Нажаль рамкі артыкулу змушаюць сцісла трывмацца тэмы. Но як ужо было ўспомнена перш, нават і гэты немалы сьпіс ёсьць толькі дробнаю часткаю ўсіх тых выдатных вучоных лекараў, якія ня толькі верылі ў Бога, але і выконвалі практикі свае рэлігіі.

Сабраў а. Л. Гарошка

Вучоны аб сваім навернені да Бога

Адзін з шырокаведамых вучоных у Злучаных Штатах Паўн. Амэрыкі Н. Я. Ставэл, які разам з экіпаю вучоных супрацоўнікаў працаўаў ў галіне атамнае энергіі, быў зачтутым атэістам. Але падчас сваіх досьледаў, робячы нямала вялікіх адкрыццяў, ён зрабіў і такія, якія змусілі яго паважна задумашца над сваім съветаглядам. Гэтыя разважаныні давялі вучонага 12 чэрвеня 1952 г. да Бога. Вось, як піша аб гэтым сам Н. Я. Ставэл:

«Я быў перакананым атэістам і лічыў, што Бог ёсьць прадметам фантазіі веруючых энтузіястаў. Але ў нашай навуковай працы мы зрабілі дзіўнае адкрыццё з дзейнасці людзкіх мазгоў. Мы знайшлі, што мазгі зьяўляюцца свайго роду надаўчаю радыёстанцыяю. Хутка пасля гэтага нам удалося знайсці даўжыню яе хваляў і выявіць цэлую скалю тых хваляў. Даўжыня гэтых хваляў рэзка адрознівалася ад другое.

Мы былі зацікаўлены ў тым, каб зрабіць такі эксперымент, які-б выяўляў, што дзеецца ў мазгох, калі чалавек памірае. Нам трапіўся выпадак, што мы мелі магчымасць назіраць съмерць аднае веруючага жанчыны. Яна нават не дагадвалася, што ў суседнім пакоі мы расставілі інструменты і аппараты неабходныя для досьледу. Нас было пяцёх ведамых вучоных і ўсе мы з нецярпеннем чакалі вынікаў нашага досьледу. Усе мы былі атэістамі, але я быў найбольшим спаміж іх. Між нашымі аппаратамі быў адзін, што вымяраў сілу думкі. Гэты апарат меў шкало з падзелкаю: на сярэдзіне быў нуль, а ў адзін і ў другі бок па 500 ступеняў. Сыпраша гэтым апаратам мы вымералі сілу электрамагнэтычных хваляў аднае з наймагутнейшых радыёстанцыяў ЗША — стрэлка нашага апарату паказвала 9 ступеняў.

Калі збліжаўся час съмерці тae кабеты, яна пачала дзякаваць Богу і ўслыўляць Яго. Яна прасіла ў Бога ласкі і дараваньня ўсіх сваіх правінай; выказвала свою веру ў дараваньне грахоў праз крыжовую съмерць Ісуса Хрыста. Яна цешылася, што хутка пераселіцца ў іншы свет. Мы, вучоныя, седзечы ў суседнім пакоі, былі так

узрушены яе шчыраю малітваю, што забыліся аб нашых інструментах. Я мушу прызнацца, што ў нас на вачох былі сълёзы. Нас нрапрудзіў званок апарату. Калі мы глянулі на шкалю, дык не хадзелі верыць сваім вачом. Стрэлка стаяла на плюс 500 ступеняў і намагалася падняцца яшчэ вышэй, але канструкцыя апарату яе далей ня пускала. Мы, неімаверна зьдэўленыя, паглядалі адзін на другога; першы раз у гісторыі чалавецтва была зъмерана сіла малітвы веруючага чалавека. Яна была ў 55 разоў большая за наймагутнейшую радыёстанцыю ў ЗША. Гэта разваліла ўсе мае атэістычныя перакананыні.

Праз некаторы час мы вырашылі падзяліцца гэтым досьледом над другім уміраючым чалавекам, які быў заўзятым бязбожнікам. Мы зноў паставілі апараты ў суседнім пакоі і папрасілі мэдыцынскую сястру пагаварыць з уміраючым. Ён расказаў сястры, што расчараўваўся ў Бога і людзях. Стрэлка нашага апарату пачала пасоўвацца ў ад'емны бок, а калі ўміраючы пачаў пракліаць ўсіх і ўсё — тады зазваніў званок апарату; стрэлка паказвала мінус 500 ступеняў. Гэткім спосабам была зъмерана так-же і сіла злых думак, праклёнай. Тут я паважна задумаўся: калі мы, вучоныя, можам зъмераць сілу электрамагнэтычных хваляў веры, малітвы добра, а так сама і сілу зла, што паходзіць з нашае істоты, дык чаму-ж тады ня можа Бог чытаць нашых думак і адначасна прымаць съведчаньня нашых мазгоў, якое выказваеща ў малітве?! Гэтае пытанье паставіла мяне тварам у твар перад усебачучым і ўсёзнающим Богам. Уесь мой дагэтулешні атэістычны съветагляд разъляцеўся ў друзы. Як чесны даследнік, я ня мог запярэчыць прауды. Цяцер я щасцілівы хрысьціянін і верую ў Хрыста, як майго Збавіцеля».

Паводле часапісу

«Духоўнае прабуджэнне».

АБ СЯМЕЙНЫМ ВОГНІШЧЫ

МЭТА СУЖЭНСТВА

Аб тым, якая ёсьць мэта сужэнства і аб тым, чаго можна і трэба шукаць у сужэнстве, магчыма даведацца не з нашых людзіх меркаваньняў, але перадусім з волі Валадара сусвету. Першыя жывыя істоты зьявіліся на зямлі з волі Бога; іхніе далейшае існаваньне Бог унармаваў законамі, якія звычайна называюцца прыроднымі законамі. Паводля гэтых законаў для далейшага разьвіцця людзкога рода Бог установіў сужэнства, багаславіў яго як асаблівае сужыццё мужчыны і жанчыны: «Пакіне чалавек бацьку сваіго і маші сваю і прыстане да жонкі свае, і будунь двое ў адным целе» (Быц. 2, 24), «Дык ужо іх ня дvoe, але адно цела. Вось-жа што Бог злучыў, чалавек няхай не разлучае» (Мар. Х, 8-9).

Вось-жа мэтаю сужэнства ёсьць найшчырэйшая лучнасць людзей рознае плоці для прадоўжаньня людзкога рода і для ўзаемнае помочы. Значыць у першую чаргу — роджанье і ўзгадаваньне даяцей, а далей узаемная дапамога на жыццёвым шляху, ўзаемнае падтрыманье. Дзеля гэтага Бог даў мужчыне і жанчыне розныя характеристы, якія ў сужэнстве сябе дапаўняюць. Энергія, адвага, здабычыасць — у мужчыны і ласка, дбайлівасць, чуласць ды гаспадарнасць — у жанчыны. Заўсёднае змаганье за жыццёвым шляхом — зламала-б хутка жанчыну без дапаможнае рукі мужчыны; а без жаночае ласкі і сэрца счарствела-б адвага і выгасла-б дамашнє вогнішча. Творчая і дзейная сіла жанчын значна меншая чым у мужчын, але затое цярплюасці і вытрываласці жанчын маюць куды больш чым мужчыны. У супольным спалучэнні з шырае любові гэтых адменных натураў ствараецца нявычарпалыні чарсамейнага жыцця. У прыпадковых злучэннях такога чару ніколі ня бывае; наадварот, яны выклікаюць сум, расчараванье і нясупакой.

Вышэй азначаныя рысы характеристаў мужчыны і жанчыны ўнятая ў вельмі агульных сказах, да якіх неабходна дадаць, што кожны мужчына і кожная жанчына маюць шмат сваесаблівых рысаў характеристу, якія рэдка спатыкаюцца ў іншых. Дзеля гэтага чалавек і называецца асабою. Дзеля гэтага сустракаюцца такія характеристы, якія з сабою могуць жыць у найбольшай згодзе, і сустракаюцца такія, што сябе цярпець ня могуць. Калі маладыя людзі сходзяцца з сабою і ня могуць сабе з пэўнасцю сказаць, што іхнія характеристы сабе ўзаемна адказваюць, дык тады лепш нейкі час пачакаць, каб пазнаць сябе лепш, бо аб гэтых нязгодных характеристарах сёняня гаворыцца аж за шмат і часта нават надужываеца.

Звычайна калі маладым людзям звязратаць увагу на закраненую тут тэму, дык яны ўсміхаюцца,

думаючы сабе: «Гавары, гавары, а я маю свой розум». На гэту заўвагу, а яна найчасцей выходзіць з вуснаў моладзі, я хацеў-бы адказаць перш, чым гаварыць далей.

— Мой дарагі, нязнаны чытачу! Магчыма, што я цябе ніколі ня ўбачу і адносна цябе ня маю нікага іншага зацікаўлення, як толькі жаданьне добра. Так, як ты думаў адносна навучаньня ѿ святыароў, думалі вельмі і вельмі многія, але глянь навокал сябе, на жанатых людзей і пасправай знайдзі між імі шчаслівых. Сумняваюся, што знайдзеш такіх. І вось што вартае асаблівае ўвагі: найбóльш нешчаслівия ў сужэнстве тыя, што шукаюць у ім зусім не таго, да чаго Бог прызначыў сужэнства. І ў гэткім палажэнні адзінм жаданьнем святыара, які піша гэты артыкул, ёсьць памагчы табе хоць добрымі радамі, якія зможаш выкарыстаць, каб лепш уладзіць сваю будучыню.

Нараканы пачасе ніколі нічога добрага не прынясьлі, таму неаблодна напярод заставаўца ўважней і глыбей над тым важным крокам, якім ёсьць сужэнства, каб ня толькі пазнаць выкананьня. Перадусім неабходна з усёю шчырасцю пераканацца, што ў сужэнстве нельга шукаць таго, да чаго яно ня прызначана, ані ня яго мэту, але і належна падрыхтавацца да яе выкарыстоўвания яго да іншых мэтай ад тых, якія намецці сам Бог. Асабліва тыя, якія глядзяць на сужэнства выключна толькі як на нейкую крыніцу зmyslovaе наслады, а ўсё іншае адкідаюць — балюча на гэтым ашукваюцца. Нязылчаныя выпадкі сужэнскага нявернасці рэакрутуюцца якраз з гэткіх сужэнстваў, а колькі гэта за сабою нясе няшчасціця, дык гаварыць было-б лішнім. Жанчыны ў такіх сужэнствах раней ці пазней мусяць запазнацца з лекарамі, бальніцамі; стаюцца хваравекі і часта ў маладым веку сходзяць у магілу. Варта хоць адзін раз заглянуць у жаночы алэздзел любое бальніцы, каб аб гэтым вачывідкі пераканацца. Часам там здраюцца такія выпадкі, што ўзрушаюць да глыбіні душы ня толькі кожнага прыпадковага прысутнага, але і прывычных да ўсякіх жудасных сцэнаў лекараў. На гэтым мейсцы як жывыя прыпамінаюцца слова, аднае маладое жанчыны, якая ў цвіце сіл умірала ў адной палескай бальніцы і, сабраўшы апошнюю сілы, галасіла: «Усе, што чуецце мяне акаянную і выйдзеце жывымі з гэтага мейсца мукаў, перакажэце ўсім кабетам мае апошнія слова, хай стаўшы маткамі, ня ганьбяць сябе забойствамі сваіх дзяцей...» А далейшыя слова не надаюцца да таго, каб іх паўтараць на гэтым мейсцы.

Адпаведна да асноўнае мэты сужэнства Бог даў жанчыне жаданьне мацярынства. Не дарма

дзяўчатаў ўжо з маленства забаўляюцца лялькамі і памацярынску апякуюцца сваімі малодшымі братамі і сёстрамі. Колькі ёсьць чароўнага прыгаства ў гэтым імкнені, хораша выказаў паэт Максім Багдановіч, апісваючы маленькую вясковую дзяўчынку, што туліла свайго браціка, якога спалохала чужынец:

«Можа не краса была ў дзяўчынцы той,—
Дзяўчынцы ўпэцканай і хілай, і худой,—
А штось вышэйшае, што Рафаэль вялікі
Стараўся выявіць праз Маці Божай лікі»
(У вёсцы).

Гэтае жаданьне стацца маткаю ўложана жанчыне Богам і ніякая сіла ня можа выдзерці яго з жаночых трудаў. Штосьці хвараблівае і нясуразнае маюць у сабе тыя вечна ялавыя кабеты, якіх можна сустрэць на вуліцах вялікіх гарадоў. Якія-ж яны жалогодныя! Пазбавіць сябе магчымасці стацца маткаю, акалечыць сябе — вельмі лёгка. Але гэтае калецтва не пазбаўляе жанчыну мачярынскага гону. І вось такія акалечаныя кабеты на ганьбу для сябе і на съмех для людзкасці песьняць сучанят ці іншых жывёлаў замест родных дзяцей; хочучы надаць сабе больш ханабэрый звіжаюцца да вельмі непачэснае ролі.

Неразьдзельна з народжаньнем дзяцей звязана і права і абязязак іхняга выхаваньня. Дзеля гэтага розныя таталітарныя намаганьні некаторых партыяў, якія пазбаўляюць бацькоў магчымасці ўзгадоўваць дзяцей і накідаюць усім партыйную навуку — ёсьць праціўнае Божым законам; але і другая крайнасць — калі бацькі зусім ня дбаяюць аб узгадаваньні сваіх дзяцей, ёсьць грахом.

Так асноўная мэта сужэнства, як і другародныя мэты вымагаюць неразрывнасці сужэнства. — Любоў, якая адзінна бывае вырашальным дзеянікам у выбары сяброў жыцця, вымagaе вечнае вернасці. Зрэштаю ўжо такая прырода інтymных пачуццяў чалавека, што першая любоў наймацнейшая і звычайна яна ў большай або ў меншай ступені астаеца назаўсёды і вымagaе сужэнства, што трывае аж да съмерці. Так-жа і ўзгадаваньне дзяцей дамагаеца неразрывных сужэнскіх звязкоў.

Ёсьць людзі, якім здаецца, што такія вымогі вельмі строгія. На гэта трэба адказаць: усе вышэй пералічаныя вымогі падыкставаны жыццём і Божымі законамі і яны яшчэ можа менш строгія, як самое жыццё. Але усе гэтыя і іншыя ўмовы прамаўляюць за тым, каб першым уступіць у сужэнства, паважна перадумаш, чаго ты спадзяешся ад сужэнства і што будзеш мець у сапраўднасці, каб потым ня трэба было жалаваць пачасе і не калечыць жыцця сабе і іншаму. Ведай, што як ты ня ў сілах заставіць зямлю круціцца ў іншы бок, так ня ў сілах зъмяніць правоў, устаноўленых Богам.

Кожны, уступаючы ў сужэнства, ужо напярод мусіць быць прыгатаваны да таго, што ў гэтым жыцці яго спаткаюць розныя прыкрасы і расчараўаныні, а часам і паважныя неспадзеўкі і непаразуменіні, якія трэба будзе перамагчы і перажыць, ші проста перацярпець. Падобна як на небе не заўсёды съвеціць яснае сонца, але няраз яго закрываюць чорныя хмары, прайходзяць страшэнныя навальніцы, так здаряеца і ў сужэнскім жыцці. Але пасля навальніцай неба зноў прајасніеца і зноў звязе яснае сонца, так прамінаюць і сямейныя непаразуменіні, калі сямейнае вогнішча мае пад сабою моцныя асновы.

АСНОУНАЯ УМОВЫ СЯМЕЙНАЕ ЗГОДЫ — АХВЯРНАСЦЬ

Найбольш нармальным сужэнствам ёсьць тое, да якога вядзе шырая любоў і гэткія сужэнствы найбольш трывалыя; у іх калі і здаряеца непаразуменіні, дык мінаюць хутка, не пакідаючы глыбокага съледу. Сакрэтам такога сужэнскае згоды ёсьць дух ахвярнасці, які выплывае з любові як нешта самазразумелая. Апостол Павал так гаворыць аб любові: «Любоў доўга цярпіць, яна міласэрная, любоў не завіде, яна вывышаеца, не надзімаеца, яна буйніца, яна шукае свайго, не гняўлівая, яна думае блага, яна радуеца з крыўды, але радуеца з прауды. Усё пакрывае, усюму верыць, усяго спадзяеца, усё цярпіць» (І. Кар. ХІІІ, 4-7). Дзеля гэтага там, дзе пануе сапраўдная любоў, яна будзе найлепшою дарадніцою ўсіх жыццёвых цяжкасцяў.

Аднак у штодзennым жыцці ўсё траціць свой чар, усё будзяньне і нават моцная любоў мусіць няраз пераходзіць паважныя пробы. Народны жарт вельмі яскрава характэрizuе гэтае звязішча такім прыкладам. Маладыя сужонкі, калі ў першым годзе па шлюбе йдуць у госьці і падарозе мусяць абыходзіць лужыну, дык ён перасыцерагае яе:

— Уважай, галубка, бо ножку памочыш!

У другім годзе на тым самым мейсцы і ў тых самых абставінах, ён ужо кажа:

— Глядзі, бо ў лужыну ўступіш.

А ў трэцім годзе ў тых-же абставінах ужо так адзываеца:

— Куды лезеш, няздара! (або нават і «падла»).

Калі так маеца справа між тымі, што сапраўды любяцца, дык пэўна шмат горш будзе там, дзе да шлюбу давяла ня любоў, але нейкія іншыя меркаваныні. Там жыццёчаста псуеца ўжо пасля першых тыдняў супольнага сужыцця. Адна народная казка апавядае, як аднойчы нейкі празорлівы чалавек, вандруючы па съвеце, зайдшоў у адну вёску, дзе нядайна ажаніліся два браты. Прайходзчы ўначы каля іхніх хаты, ён убачыў,

што каля аднага акна сядзіць салавейка і прыгожа пяе; каля гэтага акна спалі абняўшыся маладыя сужонкі, а з другога акна чулася нейкае шыпеньне; заглянуўшы праз ако падарожны ўбачыў іншых маладых сужонкаў — між імі на ложку ляжала гадзіна-мядзянка. На заўтра падарожны пабачыў, што адзін брат жыве з свае жонкаю так, што люба глянуць, а другі з сваею жонкаю за чубы дзяруцца, бо кожны хоча сваё права праўніць.

Якое можа быць жыцьцё там, дзе зыйдуща адзін залірака і другі наступак, кожнаму ясна. І калі-б у вас, маладыя людзі, былі такія нязгодныя харктары, такія рагатыя души, што вам ад першага знаёмства пры вырашэнні нейкіх спраўай цяжка даходзіць да згоды, дык для вашага-ж добра лепш з сабою ня сходзьцеся. Лепш абыйдзеце сябе за сотні кіляметраў, чым-бы вы па часе мелі сябе вечна праклінаць і атравляць сабе наўзаем жыцьцё. Аб гэткіх сужонках народная мудрасць кажа: «Як ня бачу — душа мрэць, як убачу — з души прэць».

Сямейная згода або нязгода залежыць ад абодвух сужонкаў, але дух утульнасці ў сямейным вогнішчы большаю часткаю вытварае жанчына. Трапна выказаў гэта Вінцук Дунін-Марцінкевіч:

Добра жонка — дома рай.

Злая — з хаты цягу дай!

Што можа быць больш сумнейшым, калі сужонкі замест узаемнае помачы стаюцца для сябе цяжкім крыжам. У 1931 г. адбывался місяць ў аднёй з наших вёсак. Людзі праз цэлы тыдзень уважна слухалі навукаў прыезнага айца місіянара, а ўканцы місіі адбывалася пасъвячаныне мэдалікаў і крыжыкаў. Людзі пасталі вялікім паўкругам на царкоўным пагосціце, тримаючи ў руках рэчы да пасъвячаныня. Толькі адзін дзяబёлы мужчына, які стаяў з сваею невялічкаю жонкаю на востраныні, нічога ня меў у руках. Калі місіянар з крапілам падыйшоў да яго, дык ён раптам ухапіў у свае магутныя рукі сваю жонку, падняў яе і сказаў: «Ойча, пасъвяці мой крыж!»

Бываюць і адваротныя зьявішчы, такім крыжам для жанчын стаецца муж, калі ён тыранізуе ўсю сям'ю, калі дамоў зьяўляеца п'яны, паводзіцца як разбойнік.

Усе гэткія і яшчэ горшыя выпадкі звычайна маюць мейсца там, дзе любові або ня было ніколі, або дзеля нейкіх прычынаў выгасла. У такіх выпадках гнеў, нараканыні, сваркі — ня толькі нічога не памагаюць, але яшчэ пагоршваюць сужыцьцё, быццам даліваюць алівы ў агонь. І вось калі як калі, але ў такіх выпадках трэба ведаць, што з Божае волі ёсьць асаблівы сродак, каб наладзіць сужэнскае жыцьцё — tym сродкам ёсьць ахвярнасць. Дзеля агульнага добра нехта мусіць цярпець, хтосьці мусіць ахвяравацца. Дзеля збаў-

леньня ўсяго людзтва Хрыстос ахвяраваў самога Сябе — Ён перацярпей страшныя муکі, зьдзекі, і ўканцы жудасную съмерць на крыжы, але праз гэта адчыніў дзіверы да вечнага шчасця. Для добра сям'і так-жа патрэбна ахвярнасць з боку абодвух сужонкаў, але ў некаторых выпадках жанчына мусіць мець большую гатоўнасць да ахвярнасці. Аб гэтым і ў народных песнях плецца:

Замуж выйсьці, трэба знаць,
Позна легчы, рана ўсташь...

Ня трэба думаць, што гэта нейкае ўпакоранье жанчыны. Калі хто так думae, дык не разумее сужэнства, бо пасля сужэнства муж і жонка твораць нешта суцэльнае і адзінае, таму і ўсякія ўпакораныні і вывышэнні ёсьць супольнымі. А таму што жанчына мае з прыроды такую натуру, што лягчэй можа прыстасавацца да абставін і да харктару іншых, дык у першую чаргу гэтую стаю здольнасць мусіць прайвіць у сямейным сужыцьці. Агульна ведамая жаночая зъменьлівасць і часта мужчыны насыміхаюца з гэтае рысы жаночага харктару. Такія насымешкі ёсьць сапраўдным пракляццем, бо не насыміхацца, але трэба дзякаўваць Богу за тое, што даў такі харктар жанчыне.

Сторажам сямейнага вогніча ёсьць жанчына, уся хатная работа ляжыць ня яе пляхох, але хоць гэтая работа вельмі крапатлівая, яна не пакідае па сабе бачнага съледу. Штодзеннае гатаваныне ежы, прыбраныне і ўсякія дробныя паслугі, а так-жа абавязкі жанчыны-маці, хоць як яны займаюць шмат часу і вымагаюць шмат цярплівасці — усе яны не разрахованы на розгалас. І ўсё гэта, як нешта самазразумелае выконвае жанчына штодзенна, толькі муж павінен ведаць належна апаніць гэта і ня вымагаць парзымерна, бо тады пэўна-ж жонка пярайдзе да самаабароны, а гэта ня выйдзе на дабро ніводнаму.

Дзякуючы ахвярнасці нават і няшчасці пераносіцца ў сям'ю значна лягчэй, як у адзіночтве. Спагаднае слова шырага спачуцця сужонкаў лагодзіць боль, быццам дзеліць яго і адначасна збліжае сужонкаў да сябе. З гісторыі ведама, якое вялікае ўражэнне ўва ўсім съвеце выклікаў факт, калі пасля так званага бунту дзекабрыстаў, цар іх усіх засудзіў на катаргу ў Сібір і пасля гэтага балшыня іх жонак дабравольна згадзілася ѹсьці за сваімі мужамі на засланыне, пэўна-ж не сварыцца і лаяцца з імі, але ахвярна памагаць ім нясыці цяжар катаржных ланцугоў.

Імёнаў вялікіх жанчынай гісторыя нам пераказвае парадыальна няшмат, але трэба памятаць, што кожны вялікі чалавек меў свою маму, якая ўзгадоўвала яго, даглядала і гадавала, гледзіла яго галоўку прыгаворваючы: «Сынок мой родны!». І дзякуючы сваім турботам узвяла яго на высокі самастойны шлях жыцця, на якім ён пры-

служыўся ўсюму людству. Але да гэтага жанчына мусіць штодзенна верна і ахвярна выконваць акуратна ўсе свае абавязкі. У гэтым ляжыць вялікая мэта туземнага жыцця жанчыны. Кажу вялікая — бо што можа быць большым за штодзенну ахвярнасць?! Аднаразова зрабіць вялікі ўчынак, на гэта ў пэўных абставінах можа назыбіраць сілы бадай што кожны чалавек, але штодзенна праз усё жыццё выконваць акуратна свае абавязкі без ніякага розгаласу — гэта больш чым гэроіства.

Вялікі настаўнік Пэсталоці ў адным з сваіх твораў вельмі прыгожа прыраўноўвае жанчыну маші да сонца: «Калі вечарам заходзіць сонца, мы ведаем, што заўтра рана яно зноў узыдзе і будзе зноў асьвячача і аграваць усю зямлю. Калі змучаная цэладзеннаю працаю і турботамі маші, апошняя ў хаце йдзе на спачынак позна вечарам, дык яна заўтра рана ўстане першая і зноў сваім сардэчным цяплом і ласкавым словам ажывіць усю сям'ю».

Не дарма ў нас на Беларусі мацадая на вясельні мела на галаве вянок з вечна зялёнага зелейка — руты, што і зімою і летам ня трашыць свайго зялёнага колеру, як сымбаль вечнае вернасці жанчыны. Калі жанчына не зразумее гэтага свайго пасланніцтва, дык можа стацца сапраўдным крыжам для свайго акуружэння. Магчыма тут і ёсьць адказ на тое ўсім ведамае каверзнае пытаньне: «Усе дзяўчата добрыя, але адкуль бяруцца ліхія жонкі?» Хіба алтуль, што забываюцца аб сваіх абавязках.

Веліч штодзеннае ахвяры амаль немагчыма ацаніць у дачасным жыцці, асабліва тae ціхае акуратнае ахвяры, зроблене не для славы, а для вернасці. Толькі ў іншым жыцці мы зможем убачыць усю іхнюю веліч, калі будзем годнымі пачуць за іх ацэнку з вуснаў самога Бога перад абліччам усіх святыx.

Але ўжо і ў дачасным жыцці людзі на ўсім сьвеце ня могуць быць абыякавымі супраць штодзеннае безінтэрсоўнае ахвярнасці, незалежна ад того, хто яе выконвае. У 1933 г. газэты апубліковалі сэнсацыйную вестку, што ў Токіё буддыйскія духоўныя ў ліку аж 16 чалавек урачыста вялі хайтурную працэсію праз горад аднаго сабакі. Чым-жа той сабака так уславіўся? Недалёка ад Токіё ў Шібуня жыў лекар Гідэсабуро Уено. Ён штодзенна цягніком прыязджай у горад, дзе працеваў у шпіталі. Гэты лекар меў вернага сабаку Гашіко. Калі лекар сядзіўся ў вагон, дык сабака, ня маючи права ўступу ў вагон, бег за цягніком у горад, там на станцыі спатыкаў свайго лекара. Далей са станцыі яны разам ішлі ў шпіталь. Там зноў разлучаліся аж да папалудня. калі лекар вяртаўся дамоў. Ізноў яны разам ішлі алваротнаю дарогаю, ізноў Гашіко бег да станцыі Шібуня і там радасна лізаў на прывітаньне руку свайго гаспадара і суправаджай яго дамоў. Лекар

быў слайны і сабака яго быў ведамы. Так яны хадзілі і ездзілі шмат гадоў. Але аднаго дня лекар не вярнуўся папалудні з шпітала. Ён лёг разам з сваімі пацьютамі. Папалудні дарэмна чакаў Гашіко свайго гаспадара. Ён жаласна завыў, пачаў бегаць па пляцы, але дарэмна. Лекар спачыў навекі, а верны сабака ў звычайнай гадзіне прыбягаў на плошчу і чакаў яго. Калі Гашіко з голаду ледва трymаўся на ногах, сябры лекара хапелі яго ўзяць да сябе, але ён да нікога не пайшоў, тады яго кarmілі на месцы чакання. І так верны сабака аж 10 гадоў чакаў свайго гаспадара. Калі нарэшце са старасці сканаў, дык за вернасць яму ў Токіё справілі такія хайтуры, якіх рэдка хто меў з людзей, а потым на станцыі Шібуня паставілі яму помнік.

Гэты прыклад з жыцця неразумнае істоты вельмі яскрава сведчыць аб tym, што людзі, якія-б яны ня былі, ці інтэлігэнцыя, ці проста людзі; ува ўсіх краёх на съвеце патрапяць ацаñіць вернасць і вартасць ахвярнасці. І ня толькі ацаніць!

Ціхая, бескарысная ахвярнасць можа ўтрыманы згоду, лад і парадак у кожнай сям'і. Нават надломанае сужэнскае жыццё яна можа нанава прывесці да нормальнага стану. У адным з наших гарадоў маладое сужэнства паслья некалькі гадоўага судлнага жыцця пачало разваливацца. Жонка з жахам глядзела, што яе чалавек стаў да яе зусім абыякавы, ды каб-жа толькі гэта.. Яна алчула, што сварыца на яго, ні хоць-бы дакараны, азначала-б — дарэшты разарваць з ім начасць і навекі абяздоліць дзяцей і сябе. Тады, нічога ня кажучы нікому, стала моўчкам пераносіць усе няпрыемнасці, якія вынікалі з іхняга палажэння. Прыйтим, захоўваючы сваю годнасць, з усіх сілай старалася дагадзіць свайму чалавеку так, каб ён ня меў ніякое прычыны наракаць на яе. Яна старалася напярол угадаць ягоныя жаданні і выканань іх. І гэтаю свае дабратою яна яго ня толькі абязбройла, але нанова заваладала ягоным сэрцам.

Вышэй асабліва падчырковалася неабходнасць ахвярнасці з боку жанчын, але калі-б з гэтага нехта зрабіў такі выснавак, што мужчынаў у сямейным жыцці забиязывае меншая ахвярнасць, дык зрабіў-бы зусім памылковы выснавак. Толькі тады магчыма сапраўдная ахвярнасць у сямейным жыцці, калі абое сужонкі ў аднолькавай ступені гатовыя да ахвярнасці. Калі-ж нехта ўжо перад сужэнствам спадзяеца толькі на тое, што будзе вымагаць ад іншага ахвярнасці, а сам толькі з гэтага карыстаць, дык такі няхай лепши зусім ня думае аб сужэнстве.

Вялікаю крываваю ахвяраю на Крыжы адкупіў нас Хрыстос ад няволі граху; праз цярпеньні матеры зьяўліся мы на съвет; праз ахвярную працу бацькоў узгалаваліся мы, а дробнымі ахвярамі ў

штодзенным жыцьці трэба будаваць сваё сямейнае сужыцьцё. Такая Божая воля, такія жыцьцёвія правы; і вы маладыя людзі, рыхтуючыся да

сужэнства прымене глыбока да сэрца гэтую прауду.

а, Л. Гарошка

Старая песнья об Лясьнянскай Іконе Багародзіцы

Съпявайце людзі, хто жыве на съвеце,
Дзева Марыя ёсьць ў Бельскім павеце.
У Лясьнянску абіцель там ся аблівалась,
Каб усе хрысьціяне да яе маліліс.
Хто веру мае ў Бога і застаўся хрышчоны,
Няхай пасьпяшае да тae іконы.
Нех моліца шчыра, дзяцінна, пакорна;
Парадзіць, прыгорне яго Чудатворна.
Маці усеблагая памілуе грэшных,
Заступніца перед Сынам, Господам Усівышнім.
І Гасподзь уважыць і падасьць надзею,
Хто сэрца прыклоніць прад стопы Марыі.
І як-ж шчасльва та старонка Лесьна;
Там ўдрэўле явілася ікона нябесна!
Сваім ліцом ясным храм увесь асьвяціла,
Няраз помач людзям съмірэнна явіла.
Прыйдзеце хрышчены ў Лясьнянскі храм Божы,

Царыца нябесна ўсім вам дапаможа.
Прыйдзеце ўдавіцы, прыйдзеце храмыя,
Прыйдзеце калекі і дзеці малыя!
Усіх заспакоіць Маці Усеблагая,
Усё падасьць людзям ікона съвятая.
Дзева Марыя, міласэрна Маці!
Дай лёгку гадзіну, як будзем ўміраці.
Перад Сынам у небе за нас заступіся,
А пакуль жавемо, за нас маліс.
К Табе прыпадаем, съмірэнна ўзыываем,
Ад бяды ізбаў нас, на Ця упаваем.
Заступніца ўсердная і сірат і ўдоваў!
Выбаў нас па съмерці ад цяжкіх аковаў!
На сім съвеце научы нас,
Як ся нам тут жыці.
Цябе просім прэкланіўшысь
Мы, пакорны дзеці.

(3 Багагласыніка)

Малітва і здароўе

За апошняе стагодзьдзе мэдыцынская наука пайшла ўпярод сапрауды мілёвымі крокамі. Выпадкі заразных хваробаў усьцяж зъменшваючы, апэрацыі сэрца і мазгой ужо пересталі быць сэнсацыямі; шматлікія захворванні, якія калісь лічыліся амаль навылячальнымі, сённяня вылечваючыца лёгка і пэўна. Такі поступ мэдыцыны ў шматкаго выклікае неімаверныя ружовыя пэрспэктывы адносна здароўя і съмерці людзей.

Сапрауды, атіраючыся на дасюлешнія асягненьні можна з усёю пэўнасцю спадзявацца, што мэдыцина і далей будзе рабіць паважны поступ у лячэнні хваробаў і ў перамаганні іх, аднак няма ніякага сумніву, што старасьць і съмерць назаўсёды астануцца непераможанымі.

Ува ўсім поступе сучаснае мэдыцыны назіраецца вельмі характэрная плынь, якую чамусыці вельмі неахвотна папулярызуюць, але якая заслухоўвае на асаблівую ўвагу. Характэрнаю азнакою сучаснае мэдыцыны ёсьць тое, што яна вымагае ад лекара, каб ён не здавальняўся толькі съцверджаньнем, што той ці іншы мае запаленіе мігдальных залозкаў, а таму далягае печань — для гэтых недамаганніяў прыпісаў адпаведныя лякарствы і на гэтым кончаў займацца хворымі. Не! Гэтага замала: ён павінен даведацца, кім ёсьць ягоны пацьціент; калі і як ён захварэў. Мусіць так-жа ведаць: якое было мінулае жыцьцё хворага і ягоныя спадзіванні ў будучыні; што значыць для яго

тая хвароба? Сучасная мэдыцина лічыць, што цела чалавека можа захварэць праз памылкове дзеяньне; праз неадпаведныя судансіны да асяродзьдзя; праз звіхненны ў сваім способе думаньня, любові і веры. Дзякуючы такому ўніццю справы мэдыцина стала сапрауды людзкою. Перад тым яна была мэханічнаю, або часам біялягічнаю. Сапрауды гэты факт ёсьць годны асаблівае ўвагі, бо-ж гэтая гуманізацыя мэдыцины адбываецца якраз цяпер у наш тэхнічны век.

СУПРАЦЬ СТРАХУ І НЕПАКОЮ

Сучасная мэдыцина съведамая таго, што яна можа сказаць вельмі мала адносна магчымых захворанняў у будучыні. Можна спадзявацца, што з часам мэдыцина зможа перамагчы вірусны і плеснёвы хваробы, а так-жа зможа значна абмежаваць перашкоды, якія абумоўліваюць агульчае развязанні чалавека. І тады людзтво зможа прыйсці да веку, у якім ворагам чалавека будзе толькі сам чалавек. Гэта значыць, калі іншы чалавек, які жыве каля нас, або і сам чалавек можа стацца ворагам супраць самога сябе; калі ён ня будзе ведаць як апанаваць, або ведаючы як, не хацець апанаваць разбуральныя сілы, якія бытуюць у чалавеку.

З лекарскага дасьведчання вынікае, што ў будучыні людзі пярэсячна будуть жыць даўжэй, але

яны будуць больш хваравітымі, бо ўзрастеае страх і непакой. Траціца раўнавага нэрвовага систэмы, якая кіруе асноўнымі жыццёвымі актамі. Утрачанне гэтага паардку, які дзейнічае ў найвышэйших пластах, ёсьць істотнае аснова для хістанняу у тых прыемных пачуццях, якія дае чалавеку съведамасць, што ён здаровы і гэта стаенца далейшаю прычынаю для арганічных захворванняў. Мэлыцына ўпэўнена, што чалавек заўсёды будзе съмяротнаю істотаю і хворыя людзі ніколі не будуць нейкім выняткам між людзьмі — яны заўсёды былі і заўсёды будуть у большай ці меншай колькасці, толькі час на іх клаў і будзе класіци сваё адменнае гістарычнае таўро.

А цяпер, усьведаміўши сабе магчымыя перспектывы развязыцца мэдыцыны ў яе намаганнях, захаваць здароўе чалавека, можам ёй паставіць пытанье: якія існуюць дачыненіні між малітваю і здароўем?

Малітва мае паважныя дачыненіні адносна здароўя, бо-ж ёсьць паважным людзкім актам. Мэлыцынская навука аб здаровым і хворым чалавеку дае нам шмат цікавага матэрыялу для выясненія гэтага пытанья.

Малітва стварае спакойную съведамасць. У малітве чалавек пазнае лепш самога сябе. Непакоючыя пытаныні «адкуль?» і «куды?» уступаюць перад духовым малітаўным супакоем, у якім чалавек усьведамляе сэнс і мету свайго жыцця і стаўіць сябе пад Божую ахарону. Гэткі супакой мае дабрадзейны ўплыў на цела, бо-ж кожная каморачка людзкога цела звязана праз нэрвовую систэму з мазгамі, ад якіх залежыць наш настрой. Чалавек, які моліцца, укладае ў сваю малітву сваё быццё, сваю радасць, свае цярпеньні, сваю хваробу, усе свае немачы. Праз гэта ён набірае бадзёрасці, звязтарае ўвагу на сваю съведамасць.

УЗГАДАВАЎЧАЕ ДУХОВАЕ ПРАСЬВЕЧАНЬНЕ

Маленые вучыць праўдзіва глядзецы на сябе, а гэта заўсёды было важным для людзей. Сёныя-ж гэтая магчымасць мае асабліве значэніне. Ведама, што ўсе съведамыя жыццёвые працэсы папераджаюцца асноўнымі жыццёвымі звязкамі, аб якіх мы ня маём съведамасці. Пры tym, калі напрыклад звязтараць увагу на сэрца, каб мець пэўнасць што да яго спраўнасці, дык гэта стаенца перашкодаю ў ягонай дзейнасці. Цікавасць і кантроль, выкліканы страхам, шкодзяць. Гэтая фальшивая съведамасць, якая цяпер нам вельмі блізкая, перамагаеца праз малітаўную бадзёрасць, бо-ж малітва з аднаго боку абымае ўсю нашу асабовасць, а з другога боку адначасна вызначае граніцы для бесканечнае рэфлексы. У часе малітвы мы становімся перад абліччам Таго, Хто ведае нас лепш, чым мы ведаем самі сябе. Глыбокая пашана Бога ёсьць умова адваведнае пашаны да самога сябе. Богапашана дае нашай съведамасці цалюшчую меру, а съведамасць Бо-

жае ахароны адганяе страх. Гэткім чынам малітва стаенца ўзгадаваўчаю школаю духовага прасьвеченія.

Далей: Выяўлена, што для належнага развязыння людзтва неабходна паступова збольшаваць самасъведамасць. Праз гэта звязаўлююща паважныя духовыя напружаныні дзеля супярэчнасці з духам часу, з агульным кірункам духовага руху, які прыходзіць да нас праз усякія іўфармацыйныя крыніцы, праз сустрэчных людзей і змушае нас заніць адносна іх нейкае становішча. Калі людзі трапляюць у фальшивыя супярэчнасці — звязаўлююща масавыя нэўрозы. Яскраваю формаю гэтых нэўратычных праяваў ёсьць выбухі грубіянства ў моладзі падчас канцэртаў так званае мадэрнае музыкі. А як прыклад лёгкае формы нэрвазаў можна назаць загляданыне ў гараскопы, съследам за чым ідзе часта прынараўленыне свае дзейнасці. Асабістая практикаваныне сапраўднае самасъведамасці ў малітве падблягчае нам уліца ў аб'ектыўны працэс развязыцца людзтва. У самапазнанні мы ўбіраем у сябе з аднаго боку сапраўднасць і робім з яе нашую духовую ўласнасць, а з другога боку крыху адступаем ад яе. Но калі мы гаворым аб пазнанай сапраўднасці, называем славамі нашы паняцці, дык даконваеща афармленыне і прысваеныне тае сапраўднасці, як і нас самых. То-ж ёсьць і з нашаю хваробаю.

Усё вышэй сказанае адносіца наагул да кожнае мовы, але асабліва — да мовы малітвы. Але як далёка? Кожная мова звязтаеца да некага — значыць прыпушчае існаваныне слухача. Падчас маналёгаў слухачом ёсьць той-ж, што таворыць. Гутарка з іншым ёсьць вышэйшаю формою мовы, бо яна ёсьць звязаныне чалавека, паколькі тады размаўляючыя ўзьдзейнічаюць на сябе ўзаемна. Дзеля гэтага няма асобы, якая-б запаковалася сваім маналёгам. Апошніе замацаваныне гэтае прауды бачым у хрысціянскай навуцы аб трывалінім Богу.

У малітве мы ня толькі выказываем нейкія думкі і робім з гэтага адпаведныя заключэніні, задобна, як гэта чыняць дасылднікі, якія пазнаўшы напрыклад хэмічны склад нейкага матэрыялу, пішуць для яго формулу — у малітве мы йдзём значна далей. Мы так-жа ў часе малітвы не астаёмся на ўзроўні гутаркі з іншым, які нам можа шмат памагчы; у такой гутарцы наш субяседнік можа слухаць нас спагадна, падзяляць нашы пагляды, можа ўзбагаціць сваімі думкамі нашую веду і нас або ўспамагчы, або адкінуць. У гутарцы мы карыстаємся словамі, а слова ў сваім звязаныце маюць ня толькі прауду і пачуцці, але так-жа звязаўлююща носьбітамі, праз якіх мы пасылаем сябе іншым і даём сябе пазнаць ім. Чым больш ажыўлена будзе гутарка, tym больш выяўляеща шчасцьце звязаныні нашую натуру, якая мае ўроджаны нахіл да дыялёгаў, — але адначасна

вяйляеща, што гаворачыя астаюца адзін для другога нейкаю тайнаю і ўзаемна бясьсельнымі. Ео мова ня мае даволі сілы, каб выказаць веліч чалавечага нахілу да пазнаваньня і да любові. Мы маєм духовы скарб, які нельга выказаць словамі, ані перадаць яго іншым. Адгэтуль вынікае, што людзкая гутарка ёсьць пакажыкам па-за сябе самую. Значыць людзкая мова можа атрымаць паўнату толькі ў малітве да Таго, Які ёсьць усім і ўсё знае, Які ведае нас з па-за гарніцаў нашае мовы і прымае нас.

Мова належыць да істоты чалавека — гэта выключна людзкая магчымасць. А ведама, што кожнае завяршэнне прыродных магчымасцяў і здольнасцяў развязвае цялесныя і духовыя сілы ды цешыць нас. Гэта адносіца так-жа і да завяршэння мовы ў малітве. Да гэтага прыемнага пачуцця дзейнасці згоднае з людзкою натураю даходзіць яшчэ глыбоке шчасціце праз цалюшчы зъмест самога факту маленъя. У малітве чалавек адчувае і зьдзейснівае ту ю праўду, што ён ня ёсьць дробнаю пылінку, загублену ў бязъмежным сусьвешце, бясьсельнаю супраць стыхіяў; ён адчувае, што заўсёды мае каля сябе Бога, свайго Сатварыцеля. Да таго яшчэ ў часе малітвы чалавек усьведамляе дачыненьні свайго Я да іншых людзей. Малітва вядзе нас па-за нашу асабовасць і пры tym уводзіць нас назад глыбока ў нас самых. Хто моліцца, той не адзін. Ён хутка можа адчуць, што стаіць у хоры іншых малельнікаў і зьдзейснівае радасную і просячую дапамогі людзкую супольнасць. Тут спаўняецца развязваюча і вызвольная дзейнасць апанованага гаворання. Нявымоўным зъместам шчырае малітвы стаеща перамога свае зъянтэжанасці, якая зяйляеце падчас адвароту ад сябе і павароту да Бога і бліжняга. Гэткім чынам разрываецца ліхое кола эгаістычнае съведамасці, якая заўсёды кружиць толькі навокал сябе. Нашае Я перастае быць адзіным і выключным зъместам наша жыцця.

Шматлікія нэўрозы выклікаюцца фальшываю павагаю адносна самых сябе. Чалавек можа быць зусім здаровым толькі тады, калі ён цвёрда наважаны не глядзець выключна толькі на сябе, але калі так-жа звяртаецца з актам глыбоке пашаны і любові да найбольш праўдзівага Быцця. І гэты так адпаведны і ашчасліўлюючы акт заўсёды магчымы, пакуль мы можам думашць. Гэта вельмі важна, бо-ж у кожным чалавеку захоўваецца дзесьці ў глыбіні душы страх, каб ня ўласці ўстан бясьсельля. Такі прыхаваны страх няраз стаенца галоўнаю прычыну суму і зыняверу. Адгэтуль так-жа зароджваецца страх перад магчымасцю стаенца нічым, бо-ж і паговорка кажа, што сапраўды існуе той, хто дзейнічае. Тому кожны чалавек байца так захварэць, што будзе для іншых толькі цяжарам; што з яго ўжо ня будзе ніякае карысці. Аб гэтым вымоўна съведчань нараканы цяжка хво-

рых. Нават калі мы будучы ў найлепшым здароўі чуемо, што недзе ў шахтах засыпала людзей, або недзе ў акіян зваліўся самалёт, ці-ж нас тады не апаноўвае боль дзеля нашага бясьсельля адносна тых ахвяраў? Калі-ж чалавек дзеля якіх колечы прычынаў ня можа памагчы іншым, дык пакуль мае съведамасць, ён можа маліцца і праз гэта дзейніцаць.

У так важнай дзейнасці, якою ёсьць малітва, неабходна каб удзельнічай увесь чалавек, выяўляючы парадак свайго цела і душы. Толькі такая малітва ёсьць здароваю і дапамагае нашаму здароўю, а інакш яна будзе хвораю і будзе перашкаджаць нашаму здароўю.

А цяпер спытайма: што кажа мэдыцынскай наука аб людзкім целе і аб ягоных функцыях адпаведна да здаровае малітвы? Тут трэба звярнуць увагу на трывартасці: якасць скуплення падчас малітвы; адзінства ўсяго чалавека праз мову малітвы і дамагальнне цела як сымбаль. На пачатку малітвы патрэбны нейкі час дзеля скуплення. Гэта можа заняць некалькі мінут, або ўсяго некалькі сэкунды. Потым мы стараемся заняць такую паставу, каб можна было быць спакойным і пры tym адлашыць на той час усю вонкавую і ўнутраную заблытанасць. Пасля гэтага мы ўжо ані ў воку, ані ў вуху, ані звернены навонках. Съследам за tym ідзе ўнутранае маўчанье. Гэты адыхад ад усяго вонкавага ня ёсьць самамёто, ня мае так-жа на мэце, каб з чалавека зрабіць нейкага віртуоза, які выстарчае сам сабе — але гэтае адварванье неабходна на тое, каб малельніка не ўзрушалі ні радасць, ні бяды ў ім самым і навакол яго. Малітаўнае засяроджанье адчыняе сэрца і мае ўжо зерне судносін да Іншага, а так-жа стварае гатоўнасць да шчырага ўспрыніцця сапраўднае вартасці. Гэта ў сваю чаргу адпаведна дзейнічае на цела, на яго нэрвы, якія вытвораюць агульнае суладнае ўпрадкаванье. Гэткім чынам нашае цела стаенца жывою сущэльнасцю, падпрадкаванаю ўнутранаму голасу.

Зразумела, што да малітвы належыць здыцы-плінаваная мова, якая вымагае ня толькі гаворання, але і ўважна слухаючага маўчанья. Мова дзейнічае на вышэйшыя цэнтры, якія фармуюць людзкое адзінства. Зъмест сказаў вымагае дзейнасці кары вялікага мозгу, а пачуцці, з якімі выказваю сказы, вымагаюць дзейнасці чалавеа часці мозгу; дыханье адбываецца пад уздзеяннем асноўных цэнтраў, якія кіруюць мовою. Значыць у мове ўдзельнічае ўвесь чалавек у сугучным адзінстве.

Уключэнне музычнае сферы і аддыханье адбываецца пад рытм съпеву духоўных песень, тады той хто съпявае — моліца падвойна. У шчырай малітве ўдзельнічае ўсё цела. Духовае значэнне жэстаў спануквае малельніка да адпаведнае паставы цела. Рух з нутра на вонкавых адпавядзе ру-

ху з вонку ў нутро — адзін садзеяйчы а другому. Стаяць праста, ці ляжаць крыжам; сядзець, ці стаяць на каленях; глядзець увесь, ці мець заплюшчаныя вочы; толькі крыху скіліш голаву, ці зусім нахліца ў глыбокай пашане; распасыцерці рукі, ці сашчаміць іх, ці злажыць іх на грудзіне як на цэнтры нашага Я; спакойна стаяць, ці засяроджана хадзіш; пабожна ўважаць навонках і прыслухоўвацца, ці маўчаць, ці гаварыць — усё гэта ёсьць выяўленынем духовага зъместу і адначасна ўцелайленынем яго, завяршэннем'цела ў ягонай най-

вышэйшай дзейнасці і сымбалем уздыму душы да надпрыроднае Істоты.

Здароўе ня ёсьць нейкім станам, які выстарчае сам для сябе. Яно мае напружанье, намеранье, накіраванье да чагосці ўнутранага, а іменна: каб выконваць такую дзейнасць, якія займае здрадоўе да найглыбейшых ягоных заложанняў. Яго сэнс напаўняе чалавека, які моліца і душою і целам у дзейным выконваньні культуры.

Паводле Юрага Фолька.

ЦІКАВЫ ПАЧЫН

У Нямеччыне з нагоды некаторых пабожных урачыстасцяў выдаецца для ўспаміну «Білет на падарожжа ў рай», які мае такі зъмест:

БІЛЕТ НА ПАДАРОЖЖА У РАЙ

На ўспамін з
Ад'езд: У кожнай гадзіне.

Прыезд: Калі Бог захоча.

Цэны мейсцоў

1. Кляса. (Пасьпешны цягнік). Нявіннасць або мучаніцтва, або захаваныне эвангельскіх радиў. (Убоства, чыстасці, послуху).
2. Кляса. (Беспасрэдны цягнік). Пакута. Надзея на Бога і вернае выконваныне добрых учынкаў. (Малітва, пост, дарэньне убогіх).
3. Кляса. (Звычайны цягнік). Захаваныне Божых і царкоўных прыказанняў і сумленнае выконваныне абавязкаў свайго стану.
4. Кляса. (Ад'язлжае вельмі рэдка). Наверененне на ложу съмерці.

З а ў в а г і

1. Зваротныя білеты не выдаюцца.
2. Турыстычных цягнікоў няма.
3. Малая дзеці, якія яшчэ не дайшлі да ўжывання разуму, ня плацяць нічога, калі яны толькі знайходзяцца ў лоне свае Мацеры — Каталіцкай Царквы.
4. Просіща пасажыраў, ня браць з сабою ніякіх пақункаў, акрамя добрых учынкаў, каб ня страціць цягніка, або каб ня трапіць на перадапошнюю станцыю — Чысьцілічча — дзе будуць мець няпрыемную затрымку і страціць усе тыя пақункі.
5. Падарожныя прыймаюцца на кожнай станцыі і на працягу ўсяго шляху.
6. Кожны білет мусіць мець пячаць асьвячаючай ласкі.
7. Падчас падарожжа кожны падарожны можа перасесьці з ніжэйшае клясы да вышэйшае, але спускацца з вышэйшае клясы да ніжэйшае забаронена дзеля съмяротнае небясьпекі для вечнага жыцця.

Б А Й К І

ХТО ЛЕПШЫ?

Падзеяў нейкіх сплётам
Цягнік спаткаўся з самалётам. —
Тут гутаркі, тут жарты
І спрэчкі: хто чаго быў варты?
Абодвых горка служба...
Нязгода тут і дружба.
— Я разъіваюся штогод, —
Хваліўся самалёт —
А хмары штораз ніжэй,
А зоркі штораз бліжэй!
Як мухаў у паветры,
Глытаю кілямэтры;
А вёрсты, мілі — гэтым знакам —
Як-бы хто сеяў макам!
— Калі-ж узношуся над морам,
Паміж зямлём і неба хорам,

Плыбу як рыба ў акіяне,
Арол свабодны — у Божым пляне!..
— А ты, цягнік, той самы:
Замурзаны, зашмальцаваны.
І лёс твой манатонны;
Вугля зъядаш тоны;
Дрыжаць застаўкі ўсе,
Вада у трывусе,
У грудзях — агонь
І каштыляеш ты, як дыхавічны конь;
Прышпілены да шынаў —
Дык што-ж ты за машына?!

— Стаяу на грунце цвёрда, —
Цягнік адкажа горда —
— Людзей і лес, і збожжа
Міг-мігам перавожу.
Як кроў цячэ па жылах,
Плыве дабро па шынах,

Багацьце, праца, шчасьце...
Што чалавек ускласці
На мой хрыбет захоча,
Мой воз вязе, валоча.
Працую за мільёны. — —
— А ты, ха-ха, шалёны,
Куды ця' ліха прэ?
Як лопнеш,
чорт касьцей не пабярэ!

Спрачайшеся, браты: ці позна, ці рана,
Ці шчыра, ці шыбка вазіць будзеш пана.

Ж А Б Ы

1-ая. — Кума, чаго так горла
Ты цэлу ночку дзёрла?
2-ая (Скромна). — Пияла я,
Так, як магла,
Аж салаўя перамагла!
Паслухай: Менск, Варшава і Масква:
Ква-ква, ква-ква!

На спэне іншы так равесь,
Куды табе, мяdzьведзь?!

ПЕВЕНЬ І АРГАНІСТЫ

Чырвоны певень залаштісты
Убачыў раз, як арганісты
Заўзята школій хор касьцельны;
Стаяў гармідар там пякельны,
Цягнуў бо кожны трудну ноту
Ледзь не да сльлёзаў, аж да поту!
Сам арганісты бяз прыпынку,
Ня дасьць палёгкі, адпачынку.
Ня прыступіша, ані зблізу!
Толькі махае пугавіскам;
Тут гукне-стукне, там падцягне,
Ажно захрыпне, аж засымянгне!
І вось даехаў — працы годзе!
І ўся гармонія ў згодзе,
І нотка ў нотку, як патрэба,
Імкнецца песьня проста ў неба...
Аж певень крыкнуў: — Вось лык крама!
Зраблю я рыхтык гэтак сама.
Скарэй курэй і цэлы двор
Сабраў і склаў «мяшаны хор»!
Казёл, баран
Рагамі б'юць як ў барабан.
Цялё rave,
Хоць стань на галаве!
Гусак галосіць штосьці паруску,
Індык балбоча пафранцуску.
— Загінем мы, загінем! —
Бядуюць, плачуць съвінны.
А нашы куры, народ слабы,
Сакочуць штосьці як бабы.

Дык песьня пустапасам ходзіць,
Бо кожны звер свой плот гародзіць.
Крычыць ім певень: — Кут-куды?
Ці вы касьцельныя дзяды? —
Аж злосьць і съмех мне чисты,
Што скажа нам пан арганісты?

Вучыў п'яны крывога танцеваць,
Бязрукага на скрыпцы граць,
Сыляпога ў цэль страліць.
Аркестру давялося разагнаць,
А дырыгэнта за каўнер узялі
І кудысьці павялі.

З Я З Ю Л Ь К А

Пяюць ўсе птушкі так прыгожа;
Зязулька долю нам варожа:
— Ку-ку, ку-ку!
Каму на шчасьце, на руку;
Каму на гора, на бяду:
— Ці скора замуж я пайду?
— Мець буду гроши я, ці не?
— І колькі жыць прыдзеца мне?
— Калі-ж то будзе (Божа дай)
Наш родны-мілы волны край?
Зязулька скажа: — Будзь гатоў,
За столькі-гэтулькі гадоў!

Мо' хто разумны нам рассудзе,
Ці лёс спрыяць бяз працы будзе?

Х Т О С А Б А К А ?

Рабы сабака, сучка бела —
(Каму да іх якое дзела?)
Усю ноч брэшуща, як здурнеўшы,
Ці выюць, як тры лні ня еўшы.
А суседзям толькі мука.
Ня ішла прафэсару навука;
А гаротна, квола маці
Не задрамала пры дзіцяці.
Артыстка зблытала свой танец;
Змыліла бабка свой ражанец;
Карцёжнік не з «свае» пайшоў,
Законынік псьальму не знайшоў.
Дзяўчынка, хвора на сухоты,
Згубіла сон ад тэй турботы.
А трэцяклясьнік проста плача,
Ніяк ня склеіць ён задачы...
Сабакі-ж то катоў ганяюць,
А то собак суседніх лаюць,
На месяц выюць нач-у-ноч — —
А сон, малітва, праца — проч!
Хто тут сабака — чорны, белы, рудзька,
Ці гаспадар там — добры цюцька?

На сон ёсьць спосаб ўсякі:
І радыё — ня горш сабакі.

ЗЬВЯРЫНАЕ «CREDO»

Шпак ў дзень зъяде колькі важыць —
Сыре ёсьць — ня смажыць:
Дае тым прыклад нам,
Людзям.
Сьпяшыць-бяжыць, лятае ды клапоча —
Так воўк галодны ёсьці хоча.
І ты жывеш для хлеба,
Не для неба!
Прырода ўся цудоўна расьцвіла
І птушка вунь гняздо зъвіла;
А ты, байбак, як палец той, як цвек
Ты — пустацьвет — не чалавек!
Прырода любіць, свой бароніць род,
І дрэвы — глянь! — жывы народ;
Ты сам сабе — людзям ня вер —
Ты — Гітлер — зъвер!
А птушкі дружна так пяюць вясной —
Ах, Божа-ж мой!
А ты дзяры-бяры, дык будзе толк;
Бязбожнік ты, ці воўк?
Гдзе сіла, шчасце там гдзе сала;
Нам усяго на съвеце мала!
Мой бог — то я!
Тут падпісалася: «Сьвіння».
Прырода нас і жывіць і галубіць,
Як маці любіць
А вы прыдумалі атом — навукі цьвет —
Браты, нашто?... каб згубіць съвет?...

ДЗЯЦЕЛ І ВЯВЁРКА

I. Вясельле

Уздумаў неяк дзяцел раз
З вяўркай жаніцца:
— Будзе, кажа, пара з нас,
Трэба падзвіща!
— У нас падобна рамясло —
І мы дэмакраты
Лесу досьць нарасло —
Скрозь пустыя хаты.
Стань вяўрка варажыць.
Так і гэтак мроіць:
— ... і адной ня лёгка жыць.
Дай вясельле строіць!
Шлюб даваў ім сам арол,
А воўк паліў съвечкі,
Арганістым быў асёл,
А дружкі — авечкі.
Стук і грук! Кругом пяюць —
Кожны хоча бачыць;
Дрэвы ўсе ў далоні б'юць,
А бярозы плачуть.
Эх, пусьцілісь танцеваць!...
Дуб сасыне гавора:

— Пойдуць дурні жабраваць,
Як скаштуюць гора.
Зразу строілі банкет —
Усе вастрылі зубы:
Прыглядаўся цэлы съвет —
Цякла сылінка з губы.
Там каршун гасцей сабраў,
Тут варылі піва;
Бусел з жабаў скуро драў —
Хор быў — проста дзіва!
Нанёс дзяцел рабакоў,
Вяўрка — гарэхаў:
Тут-жа крый у іх пайшоў —
Было многа грэху...
Дзяцел жонку біў дзюбой,
Вяўрка кусалась;
Быў такі страшэнны бой —
Сонца аж схавалась!
Разъляцеліся уміг,
Куды вецер бродзіць —
Бо то кажуць: — Лёс благі
Людзей бедных зводзіць.

II. Дзе згода?

Увесь лес ажно гудзіць:
— Ах, якая школа! —
Трэба-ж дурняў пагадзіць —
— Згода, дзе ты, згода?
Людзі парамі жывуць,
Бо інакш ня можна:
Разам сеюць, разам жнуць —
Зъвер і птушка кожна.
А маланка чах і мах!
Разгулялася бура:
Пяруны — і трэск і страх —
Дрыжыць ўся натура.
Птушкі ўсе і ўсе зъявяры
Скrozь шукаюць згоду:
Так прапала — ночкі тры —
Проста — камень ў воду! —
Так працуе гаспадар:
Пот цячэ па съпіне, —
А тут злодзей, ці пажар —
І ўсё ў момант гіне. —
Дзецел вельмі стаў тужыць,
А вяўрка плача:
Як бяз згоды будзеш жыць?
То-ж жыцыё «сабача»...

III. Развод

— Стук-стук! — Дзяцел на машыне,
Да лісіцы носіць
На вяўрку — можа прыйме? —
Скаргу — вельмі просіць.
Кажа: — Каб афіцыяльны
Развод, проста-з-мосту,
Ну, бо шлюб быў не фармальны —
У палаціне посту.

— Няхай баба сядзіць дома —
Ёсьць на то прычына, —
Бо я — птушка, як вядома,
А яна — скацина.
Напісала і вяявёру
Дзьве, ці тры паперы,
І на дзяцла плача горка
Бяз ніякай меры!
— Хацеў, шэльма, на вясельлі
Мяне з съвету зъвесці:
Рабакоў мне на пахмельлі
Маніў-радзіў есьці.
— Лжэ яна, судзьдзя, ня слухай!
Што датычыць ежы... —
— Баба, ты мяне ня рухай!
Рабак быў там съвежы.
— Шлюб-ня-шлюб: я памылілась!
Вунь якое дзела,
Бо я неяк з толку зъблілася,
На дразда глядзела.
... і асёл там крываў дужа,
... і здароўе мне ня служа;
... ия люблю чамусьці мужа,
... і баялася жаніца
... і другі мне сыніца.
— Ці-ж вы перш не меркавалі? —
Ліса гаманіла:
— Як зъяры асьцерагалі,
Мой ты, мая міла!

IV. Судзьдзя

А лісу судзьдзей назначыў
Певень з цэлым домам:
Людзі кажуць (я ня бачыў),
Што яна з дыплёмам.
Вочкі у лісы праворны,
Сама як съятая;
Языком закруіць жорны,
Хвастом сълед зъмітае.
Судзіць воўк грахі авечы,
Шчупак-быстру рыбку,
Агонь судзіць дровы ў печы,
Павук — муху шыбку.
У Сібір ідуць мільёны,
А судзьдзя парадзіць:
Ён, як чарадзей натхнёны, —
Гладзіць, посьле... садзіць.
Ані съведкаў, аднаката
Не патрэба зроду!
Дасыць на двадцаць пяць на брата
Вольнаму народу.
Загранічнік зара крыйкне:
— Гэта лішне многа! —
Дэмакрат наш, як прывыкне,
Дык яно — нічога...

V. Дзіўны канец

— Справа кончана і годзе!
Ліса кажа тое:

— Дурань дзъмухае па шкодзе —
Салзіць разам двое!
— А пакуль рабіца будзе
Разрахунак з вамі,
Дзеткі, вы аб мілай згодзе
Пагукайце самі.
Яны сталі ўспамінаці
Шчасце залатое:
«Жышцё ў хаце — то багацьце —
Лепш як што якое!»
Стала згода — ясна сонца
Выглядаць з-за хмараў,
Як дзяўчынка праз ваконца
Засмыялася зара.
Пасьля так даўгой разлукі
Паглядаюць ў вочкі;
Падаюць ўзаемне руки
Мілы галубочки. —
Аж лісіца закружылася,
Штось сказаць хацела,
После... мусіць памылілася?
Узяла іх... ды зъела...

VI. Думка

Ах, як міла ў згодзе жыць,
Дзе земля сумежна!
Ды лепш з шлюбам не съпяшыць —
Так жыць — незалежна.

ЛАСТАЎКІ І ВЕРАБЕЙ

Была радасыць у мястэчку
Ластаўкі вярнулісь:
Людзі спалі ў запечку,
А тут — гоп! — прачнулісь.
Ой, дазвалі птушкі гора! —
Чужы край — ня хата:
Доля там, за сінім морам,
Ведзьма, хоць багата.
Вельмі ластаўкі любілісь,
Шлюб у парах бралі;
Як на сем'і падзялілісь,
Грамадою сталі.
Пачалі фундамант класыці:
Строіць гнёзды дзесяцям.
Вось дык будзе радасыць, шчасыце
У сама серадлецце!
Хоць у школу не хадзілі
Нашы інжынеры,
Гнёзды ластаўкі рабілі
Усе пад адну меру.
І бяз рук, бяз інструментай —
Самых толькі двое,
Строяць хату ў трох мамэнтах
Так — адной дзюбою.

II. В е р а б ' i

Калі ластаўкі працуць —
Згода ў іх нядрэнна,
Вераб'і кругом шальмуюць,
Сварацца страшэнна.

Хоць і дзэрліся, пішчэлі,
Гнёзды так схавалі,
У такія нетры селі,
Што хлопцы ня зналі.

Верабей і з вераб'іхай
Шэпчуць штось набожна:
Сядзяць ціха — будзе ліха!
Верышь ім ня можна...

А тут ластаўкі снуюцца:
Маладая пара
Аж з апошніх сілаў б'юнца —
Гняздо скончашь зара.

Верабей цвірчыць-съмлецца,
Сакрэт кажа звонка:
— У чужым гняздзе нясецца
Мая міла жонка!

Вераб'іха — каб ты счэзла! —
У гняздо чужое,
Як сівіння ў гарох залезла,
Як-бы што якое!

Сталі ластаўкі ганяці
Вераб'я-бандыта, —
Ён дзяўбе ўсіх ў чужой хаце,
Сядзіць, кажа: — Квіта!

III. П е р ш а я р а д а

Бедны ластаўкі галосаць —
Б'е у неба лямант:
Сабрашь Раду дужа просяць,
Сойм або парлямант.

Старшыня на тыя весткі
Сабраў ўсіх на плоце:
Паслья тых, хто меў павесткі, —
Між слупоў на дроце.

Муж із жонкай расказалі
Сваё сълёзна дзела
Вераб'я тут пракліналі,
Аж зямля гудзела!

Пастанова: — Згодным шыкам
Чарадой лятаем —
Зычным, страшным, вострым крыкам
Вераб'я спужаем.

Добра! Кожна рэзва звонка
Ластаўка прыскоча —
Крыкне!... Верабей, як шпонка,
Рушыща ня хоча.

Усе ахрыплі, зьнемагліся —
Ажно сэрца б'еца! —
Але выгнаць не ўдалося —
Верабей съмлецца...

Ці у будні, ці ў нядзелю,
Часта так бывае:
Куска хлеба не падзелім —
Чужы карыстае.

IV. Д р у г а я р а д а

Рана перад сонцем ўсходам,
Ластаўкі ў разльёце —
Аж з усім сваім народам
Селі ўміг на дроце.

Адна кажа: — Зыдзек мы зносім!
Як ня зможам самі,
У хайрус варон папросім
Біцца з вераб'ямі.

Другі кажа: — Як так біцца?
Ды-ж тых злыдняў многа!
І кот часам нас баіцца —
Верабей — нікога!

Трэці кажа: — Развялеща,
Трэба ў съмелым бою —
Ён няхай-жа пасмлецца,
А ты дзюб — здюбою!

Памяць нат' аб ім загіне —
І на векі вечны
Мы праславім сваё імя —
Будзем жыць бязъпечны.

Птушкі б'юць таго зладзея —
Кожны яго длубаў —
Ды дарэмна іх надзея —
Ён усіх надзюбаў!

«Гоп!» кажы, як пераскочыш:
Здарыцца часамі,
Напярод хваліца хочаш,
Ажно сядзеш ў яме...

V. Т р э ц я я р а д а — а по ш н я я

Рана-рана у клапоце
Ластаўкі ляталі:
Як учора, зноў на дроце
Ціха пасядалі.

І перш-на-перш к таму слову
Ластаўка старая
Кажа: — Думку дам здарову, —
Паслья гэтак рае:

— Я ў Эгіпце была тройчы,
Разы два ў Судане;
Каб яшчэ зълятаць аднойчы,
Ох, ці сілы стане?

З вераб'ямі, мае дзеци,
Крык-стук не паможа;
То-ж вядома на ўсім сівеце,
Што-й клясьці ня гожа.

— Як галоўкаю пакруціш —
Грамада — то сіла;
А як справу збаламуціш —
Тут табе магіла!

— Вы так дружна ваявалі —
Сэрца аж палала:
Ён алзін — вы уцякалі,
Сонцу стыдна стала.

— Вераб'я ў гняздзе шануйце,
Хай дзяцей там родзіць:
Дзірку толькі замуруйце,
Хай і ня выходзіці!..

VI. Думка

Ня крычалі больш, ня білі —
Пайшла справа гладка;
Але як яны зрабілі?
Вось для нас загадка.

Казаў Ганді, што «Свабода
Любіць Праўду, Згоду,
Працу шчыру для народу
І ў душы пагоду».

ЯКІ ЁН ЧАЛАВЕК?

Жыў-быў Тамаш; яго як зналі,
Па-суседзку заўважалі:
«Ён такі дзіўны удаўся» —
На ўсім знаўся, за усё браўся.

Сваю працу ён адложа —
Таму-гэтаму паможа;
Часта дома не начуе,
Таго-іншага ратуе.
Сей-той кажа: — Ён цікавы,
Садзіць нос не ў свае справы.
Тыя кажуць: — Між людзей
Тамаш першы фарызэй;
Ці што зробіць, ці што скажа,
Сваю цноту — тыц! — пакажа.

Іншы кажа, што ў сакрэце
Мае ён карысьць на мэце;
Удаве, што памагае —
«Хто іх знае — што бывае?...»
Тыя-ж кажуць: — Не, ня тое!
Ён, Тамаш, цялё дурное.
Крычыць жонка: — Ты лятаеш,
А пра хату і ня дбаеш.
Там карысьці — ані згрывці!» —
Адазьвеца нам калісьці...
— Тамаш — кажуць зноў другія —
Так жыве, як усе сьвятыя. —

Скажу праўду вам пра тое:
Варажылі вы на двое.
У тамашовым дзіўным сэрцы
Адчынялі розны дзъверцы. —
Ды якраз з свае вантробы
Бралі ўласны хваробы
І, як церпячы іх далей,
На яго перакладалі. —
— А Тамаш быў цэлы век
Проста — добры чалавек!
— А вы самі
Тымчасамі —
Га?...

МАЙСТАР

Андрэй — добры майстар, але ходзіць босы:
Робіць к лету санкі, а к зіме калёсы.

СПРЕЧКА

Конь гаворыць да ваза:
— Эх, трашчыш ты як каза!
Знаць, людзі дарма кажуць,
Што цябе мажуць.
А воз адкажа: — Я маўчаў,
Але раз ты ужо пачаў,
Скажу тебе: «Акыш!»
Ты горш трашчыш.
Парфумай чадзіш неаптэчнай,
І слова цэдзіш недарэчны,
Прытым мяне паганіш,
А другіх ганіш.

У СУСЕДЗТВЕ

Якуб — добры чалавек,
Каб не яго сьвіньні!
Людзей мучыць цэлы век
І сам праз іх гіне.
Ну, і як з ім жыць у згодзе?
Чуць зара — сьвіньня ў школзе:
Крадзе ў сенях, ў бульбе рые, —
А скажы што — хай Бог крье!
Будзеш вораг.
Супакой мне болей дораг,
Як там школа —
Нявыгода...
І праклён, і нэрви, злосць:
Сьвіньня — горш як ў горле косьць!
Воўк яе — ёй мала днія —
Лезе ўночы як... сьвіньня.
Гаспадар і гаспадыня
Мусіць яшчэ большы сьвіньні...

КВАХТУХІ

— Як ня люба, дык ня слухай!
Маіх дзетак ты ня рухай:
Іх нікому не аддам, —
Бо як дам, дык ужо дам!
Дам-дам-дам!...
— Я васпані не баюся;
Захачу — адбаранюся!
Мае курачкі прыгожы:
Чорна з белым — дзеткі божы.
На съмерць буду бараніць —
Буду біць, буду біць,
Біць-біць-біць!...
Так кудахкалі, квакталі,
Пад апеку сваіх бралі,
Чужых жорстка далоў гнالі
Дзьве квахтухі...
— Клоп! — Як скочуць,
У злосці вочы дзерні хочуць:
Як счапілісь,
Білісь, білісь!..

Як няшчасная асіна
Двор дрыжэў і ўся скашіна. —
Каб ня певень, мусіць ведзьмам
Съмерць была-бы тут абедзьвем!
Аж індык з такой нагоды —
(Ён філёзаф ад прыроды) —
Думаў, думаў, пасыля кажа:
— Дурань розум свой пакажа,
Як сабака, калі ў злосыці
З родным братам дзеліць косьці.
— Мы, звяяры, а вунь як людзі
Зубы б'ём, ці рвём за грудзі...
А вот мудрая задача:
Згодных бабаў ці хто бачыў?

Д З І В А

Асёл убачыў вярблюда,
Каню гаворыць: — Вот брыда!
Патароча: няма складу
Ані съпераду, ні э-заду,
Ані зверху, ні са-споду.
Каб я жыў! — такога зроду
Я ня бачыў...
Шмат чаго асёл сабачыў. —
Аж конь кажа: — Мы ня знаем,
Каго лаем.
А ён можа быць ярказ
Лепши сто разоў за нас. —
Вярблюд быў-бы прыгажэйши,
Каб чучь вуши меў даўжэйши;
Бо з кароткім вушамі
Мы ня можам быць асламі.

САНІ ВОЗ

Хваліца сані сталі
Перад вазом: — Эх мы ляталі!
Пушкиць дарожка як масльянка,
Ляцішь як куля, як маланка:
Пярун ня будзе такі быстры —
На сонцы крэсім іскры...
— Ты, воз, тырчыш тут як ражон,
Канісіе вон! —
Была зіма, трашчаў мароз.
У пуні мёрз, дрыжаў той воз.
Воз успамінамі багаты,
Быў вельмі думкамі заняты:
Ён мроў аб грунтоўнай працы —
Ня то, што сані — цацы-цацы!
І кажа: — Бліскуча дзела, ды пустое:
Вот прыйдзе лета залатое,
Тады пабачым, хто заскача,
А хто заплача!

РАБІН

Вучноны рабін новы
Навукі клаў асновы. —

— Такія, кажа, ідуць слухі,
Што людзі так жывуць як мухі:
Адна з іх — праста, шэра;
А дзе яе кватэра?
Хоць гоніш вон, а лезе ў хату —
Ці ў бедну, ці ў багату,
І есьць з стала людзкое
Усякае — такое.
— Ну, а другая?
— Другая муха залатая!
Уй, можна пабажыцца,
Яна прыгожа як царыца!
— Аднак... (мне гэта слова ня выходзіц) —
Што есьць яна? Дзе ходзіць?
Так людзі: той вунь —пан «вяльможны» —
З ім будзьце асцяярожны.
А другі —шэры... Ну, што дальш казаць?
Ці вы ня можаце згадаць?

З У Б Р Ы

Вайной чамусь ў чужыя межы
Зубры ўступалі з Белавежы. —
Аж ўсяму съвету было дзіва:
Магутны карк і гірб, і грыва,
І голас звонкі, быстры ногі,
А над усё дык востры рогі,
Ды позірк зоркі, самаўладны! —
Па съвоне гоман йшоў няскладны:
— Адкуль народ шаноўны гэты?
Ці мо' з якой-такой пляеэты
Ідуць да нас, каб што-якое
Задумаць проціў нас ліхое?...
Ды не! Зубры ад мамы й таты
Былі ціхія моў цяляты;
А толькі, толькі між сабой
Увайшлі ў страшны, крывавы бой!
Дык яшчэ больша съвету дзіва:
Ці месяц кружицца фальшыва?
Ці мо' ў сусьветным самавары
Ня стала ні вады, ні пары?
Ці Нёман з дуру, або з гора
Паплыў чамусьці ў Чорна мора?
Ці то зубры ў души і ў целе
На чужыне так пачмуцелі?

Уся прырода пасумнела,
І сонца яснае сацьмела,
І паўцякалі з неба зоры,
І род людзкі зрабіўся хворы —
Съвет ўесь гатоў быў з глузду зьбіцца —
Зубры-ж не перасталі біцца!
Няма больш сілы, ні красы:
Пахрыплі звонкі галасы,
Падблісія, крываваць ногі,
Зламаліся іх востры рогі
І аслабеў іх карк грубы —
Трымаюцца аднак гарбы...

Здалёку шчасьце к нам прыходзе —
Яго здабудзем у братнай згодзе.

Я бачыў раз такіх сывіней —
Яны ўсё елі, спалі —
(Ня буду раўнаваць іх да людзей):
Нічога больш ня зналі.
Любілі бульбу, зельле, брагу;
Да працы — ні ахвоты, ні пацягу!
Так дзень пачаўшы, елі-елі,

І спалі ад нядзелі да нядзелі.

А елі смачна, ласа,
Бо... гадаваліся на мяса.

А людзі як? Казаць было-б абрыйла,
Бо людзі — то ня быдла!

В. А.

Няведамыя шляхі

(Заканчэнне)

СУЦЯШАЛЬНАЕ АДКРЫЦЬЦЁ

Першы год універсітэцкае навукі прайшоў для Андрэя шчасльіва. Працярпейшы звесені розныя нястачы, ён перад Калядамі атрымаў невялікую стыпэндыю і быў вельмі задаволены, што больш ня трэба галадаваць і з усім сваім юнацкім захапленнем налёг на студыі. А таму, што адразу запісаўся на два факультэты, дык працы хапала аж па самыя вушы так што мусіў адмовіцца ад лекцыяў, якія даваў сыну аднаго з шэфаў Міністэрства земляробства. Аднак у віры працы ён умеў знайходзіць час, каб сяды-тагды павесяліца з сябрамі, а сяброў за пару месяцаў ён меў ужо многа. Вядома маладосьць і супольныя студыі да знаёмства і да спрэчак могуць давесці як бачыш.

На летнія канікулы Андрэй прыехаў дамоў з гонарам маладога студэнта. Праўда ён не ганарыўся сабою; ня меў гэтае пыганае заганы, але яго ўсе аднавіскоўцы называлі няйначай, як маладым адвакатам і часта звязрталіся з рознымі просьбамі. Такія адносіны сваіх бліzkіх суродзічаў змушалі яго ставіцца паважна да свае будучае прафесіі і высока цаніць яе.

Перад касавіцю надвічоркамі каля хаты ўдавы Зосі няраз адбываліся сапраўдныя нарады — пасядзенікі, у якіх дзядзька Сыцяпан звычайна быў галоўным завадатаем. Падчас такіх пасядзенікаў закраналася толькі розных пытаньняў, што Андрэй не заўсёды мог даць на іх патрэбнае выясняньне. Дзеля гэтага ён нават пробаваў унікаць пасядзенікаў, ўбо зводзіць гутарку на звычайнія падзеі дня, але калі прыслухоўваўся ўважна да таго, што цікавіць людзей, дык усьведамляў сабе штораз больш, як паважна трэба студыяваць, каб належна выкананы сваё прызваньне.

На адным з такіх пасядзенікаў Андрэю прыгадалі, што на святога Яна мае быць вялікі фэст у Глінінскай царкве, гэта якіх 12 кілямэтраў ад Старброва. А таму, што каля Глініна, у Падлесьсі

было аж двух быўших гімназійных сяброў, дык рашыў пайсці на фэст, каб пры гэтай нагодзе адведаць старых знаёмых. У сваіх меркаваньнях не памыліўся. На дзядзінцу каля царквы Андрэй сустрэў Аркадзя Краўцэвіча і Міколу Берага, хадзілі яны з нейкім незнаёмым. Аркадзь зауважыў Андрэя першы і кричаў яму на сустрэчу:

— О, глядзене, варшавяк прэцца.

— Прывітанье засцяянкоўцам! — у тон Аркадзя адказаў Анрэй.

— Ня быў-бы то адвакат, ня дасцьце сабе напляваць у кашу, — зауважыў Мікола вітаючыся.

— А куды-ж цябе нялёгкае загнала? — запытай Міколу, бо ня ведаў, што ён студыое.

— Ці-ж ты ня бачыши, што ён нават і на фэст прышоў са скальпелем? — жартаваў Аркадзь, выцягваючы з Міколавае кішэні нейкія прылады, — бачыши у хірургіі накіраваўся.

А трэці студэнт прадставіўся аграномам і быў сынам аднаго з ваколічных панкоў, але відаць больш цікавіўся дзяўчатамі чым сваімі студыямі. Пакуль сябры абменьваліся сваімі першымі ўражэннямі са студыяй, ён паспяшыў адлучыцца «на хвілінку» і больш да іх не звязвіўся.

Пакуль сябры дзяяліся сваімі ўспамінамі, пакуль расказвалі, што ведалі аў старых знаёмых і аў тым, як дзе хто з іх уладзіўся, дык і багаслужэньне даходзіла да канца. А пасля багаслужэньня, калі ўжо народ пачаў расходзіцца, яны яшчэ шмат аў чым хацелі пагутарыць. Так іх і засыпей стары Краўцэвіч.

— Аркадзь, дзе-ж ты забавіўся, ужо ўсе едуць дамоў, а яго ўсё няма... А выбачайце, — панізіўшы голас прадаўжаў ён — я ня гляджу, што тут сабраліся старыя знаёмія. Як-же маецца, хлопцы!

— А вось, дзядзька, жывём пакрыху. Даўно ня бачыліся і няма ведама, ці зноў хутка стрэнемся, дык забарыліся крыху, — казаў вітаючыся Андрэй.

— Э, дык на гэта ёсьць рада. Гайды да нас на абед, гэта недалёка.

— Шчыра дзякую, але гэта мне зусім непадарозе, бо ад Глініна да вашага Падлесься яшчэ здаецца пару кілямэтраў ды зусім у праціўны бок ад Старабродаў, — спрабаваў адмаўляцца Андрэй, а Мікола маўчаў.

— Што значыць «непадарозе», для маладых ног дзесятак кілямэтраў не ў наклад. І во нядаўна з ваших Старабродаў паехаў у Падлесьсе зяць тae цёткі Палагеі, аб якой калісам нямала апавядаваў у бурсе, дык падпільнуем яго і алправім цябе дамоў з почасцямі.

Далей адмаўляцца ня было як і яны ўсе гуртам праз якое паўгадзіны ўваліся ў хату Краўцэвіча.

— Вось добра, што толькі госьцяў назьбіралася! — цешылася старая Краўцэвічыха — цяпер дык будзе сьвята, як мае быць. Пайдзі, Янка, яшчэ пакліч сястру. — зъявірнулася яна да старога.

— Дык вы, дзядзька, называецеся Янкам, я і ня ведаў, — падхапіў Андрэй — гэта-ж вы сёньня імяніннік Дазвольце вас павіншаваць.

— Павіншаваць, то павіншаваць, але гэта баштку на суха не абыдзеца, — захапіўся Аркадзь.

— А ўжо-ж трэба гэты дзень азначыць як належыць.

Абед у Краўцэвічаў ператварыўся ў невялікі банкет і зацягнуўся даволі доўга. Па абедзе ўсе грамадою выйшлі ў поле на прагулку. Недалёка за вёскаю нівы збожжа сутыкаліся з прыгожым лугам. У адным канцы лугу былі ніцыя хмызьнякі, а між імі быццам скавалася невялікае азярцо. Вось туды ўсе і накіраваліся.

Насядзеўшыся за столом ніхто не съпяшаўся садзіца, але прыбярэжны мурог аж сам прасіўся, каб расцягнуцца на ім, дык сёй той лёг, а Мікола Бераг падышоў да вады і пачаў узірацца.

— Ты што там цікуеш? — заўважыў Аркадзь, які з маленства любіў назіраць за прыроднымі зъявамі, а цяпер яшчэ да звычайнага зацікаўлення даходзіў фаховы нахіл, ён студыяваў прыродазнаўства.

— А вось гляджу, што тут круцяцца нейкія рыбкі, адкуль яны маглі ўзяцца? Гэта-ж азярцо ў сухія гады зусім высыхае.

— Ці дасьцё веры, — загаварыў стары Краўцэвіч. — я ўжо няраз дзіўіся з гэтага азярца. Іншы год у съпякотнае лета яно бывае высахне зусім і ўсе водныя жывёлы ці самі пагінуць, ці вароны іх падзюбаюць, а прыйдзе восень, пачнуща дажджы, глядзіш, зноў азярцо ажывае, а вясною і рыбкі зъяўляюцца. І адкуль яно ўсё бярэцца?

— Гэта ўжо ня так і цяжка сказаць, — загаварыў паважна Аркадзь.

— Ну, во ты гаворыш ня цяжка. Хаця, ты-ж вывучаеш прыродазнаўства, дык павінен крыху кумекань у такіх праявах.

— А хіба-ж вы ня чулі, што нашыя ўёны і вугры могуць перапаўязаць па роснай траве па некалькі кілямэтраў, пакуль ня трапяць у якую рэчку ці возера, а некаторыя дробныя рыбкі могуць перажываць у гразі даўжэйшы час?

— Аб гэтым то крыху чуў.

— Але вось ёсьць яшчэ ў прыродзе вельмі цікае зъявішча, — гаварыў Аркадзь штораз больш захапляючыся — аб якім магчымы і ня чулі, што дробныя аднакаморкавыя жывёліны, якія жывуць у лужынах і невялікіх вадаёмах, як гэтае возера, калі тыя вадаёмы высыхаюць, дык яны акручваючыца спэцыяльнаю плёнкаю, усе іхныя жынчэвёлыя працэсы спавольніваюцца, быццам заміраюць і жывёлінкі ператвараюцца ў дробныя пылінкі. Гэтае зъявішча пагрэцку называецца анабіёз. У стане анабіёзу іх разам з пылам вечер носіць па съвеце, аж пакуль не занясе ў якую лужыну ці возера. Там растае іхняя плёнка і яны ажываюць, адгэтуль і назоў самога зъявішча анабіёз, што пагрэцку значыць ажыванье. У вышэйшых жывёлаў ёсьць іншыя зъявішчы, падобныя да анабіёзу, дзякуючы якім яны перажываюць пяспрыяючыя ўмовы. Розныя кузурукі, муҳі, рыбы, жабы, смаўжы, яшчаркі, вужакі, чарапахі — дранцьеюць на зіму. А яшчэ вышэйшыя жывёлы, як: суслікі, вожыкі, кажаны, барсуکі, вяяўркі, мялдзьведзі — на час зімовых халадоў залягаюць у съпячку, каб перажыць люты час бесхарчоўя. А прыйдзе вясна — прабуджающа да нармальнага жыцця.

— Вось Боская прамудрасць — загаварыў быццам да сябе стары Краўцэвіч. — Як гэта на съвеце разумна ўладжана, каб захаваць безбаронныя істоты ад вынішчэння. І ведаеце, хлопцы, што мне прыйшло на думку, слухаючы вось гэтую гутарку аб анабіёзе і зімовой съпячцы?

— Ну што?! — спыталіся юнакі быццам па камандзе.

— А вось што. Некаторыя нашыя паэты і дзеячы горка наракалі на беларускі народ за тое, што ён яшчэ быццам съпіць і ня хоча прачынца. А мне здаецца, што гэта наш народ перажывае люты час у зімовым здраницвенні. Як настаў час паняволення, гноблення і нялюдзкага зыдзеку пераважаючыя сілы, дык народ запаў у нейкую сваеаслівую съпячку. Няхай чужынец папробуе дапытацца ў першага стрэчнага беларуса, хто ён такі, дык усяго і даведаецца, што ён нейкі «тутэйшы», або і зусім ні то, ні сё. Праўда, дзякаваць Богу, ня ўсе здраницвелі...

— Бацька, дык мялдзьведзі ня ўсю зіму съпяць, часам іх абуджаюць, і яны выходзяць з бярлогаў на страх для паляўнічых, — заўважыў Аркадзь.

— Дык тое-ж дзеецца і ў нас, на страх для наших ворагаў зъяўляліся на адраджэнскай ніве

такія «мядзьведзі», што аж люба паглядзець. А цяпер дык ужо і зусім шмат народу абудзілася і здаецца наагул хутка прыйдзе канец таму здрэнцывеньню. Па ўсіх прыметах можна меркаваць, што хутка Бог пашле вясну і закрасуе нашае жыцьцё. Ці я стары дачакаюся тae шчасльвае хвіліны, ня ведаю, але вы дык напэўна дачакаецеся.

— Дзядзька, вось гэта дык сапраўдане адкрыцьцё, — ня выцярпей Андрэй — але скажэце, няўко бязьдзейня чакаючы можна дачакаша абуджэння народу?

— Што табе сказаць на гэта? Вясна штогод прыходзішь у сваю пору і людзі яе ня могуць ні прысьпяшыць, ні апазыніць, але вясну народнага жыцьця, мне здаецца, прысьпяшыць можна. У прыродзе вясну нясуть з сабою прамені сонца, а вясну народнага жыцьця ствараюць вялікія сілы шчырае любові народу і бескарыснае ахвярнасці, і тут кожны можа што колечы дакінць.

— Як вы, дзядзька, трапна заўважылі і хораша выказалі.

— Хораша, ня хораша, але мне здаецца, што яно так ёсьць. Але мы загаварыліся, а ўжо недалёка і вечар, ідзем ламоў, — і стары Краўцэвіч па старой настаўніцкай прывычкы энэргічна павярнуўся ў кірунку да свае вёскі, за ім паспышылі юнакі.

ВЫПАДАК НА СТАНЦЫ

Падарожжа і прыгоды — гэта быццам нерадучныя сябры. Часам яны пацешныя, часам нудныя, часам няшчасныя, часам павучаючыя, а часам і няпрыемныя — але заўсёды доўга памятныя. І Андрэй у часе сваіх падарожжаў меў нямала розных прыгодаў. Адна з іх вельмі-ж глыбока ўрэзалася яму ў памяць.

Гэта было пасля трэцяга курсу студыяў. Ехаў ён дамоў у таварыстве старэйшага сябры Лысінскага — паляка, які толькі што кончыў юрыдычны факультэт і ехаў у Вільню адбываць аплікантуру ў акруговы судзе. Там дзядзька Лысінскага — прафэсар юрыдычнага факультету Віленскага університету — меў моцныя плечы і ўладзіў плямінніка на найбольш выгаднае месца.

Лысінскі жыцьцярадасны і энэргічны чалавек, чуючы за сабою моцныя плечы, тримаў сябе самаўпэўнена, а пават крыху ганарліва і спачатку глядзеў на Андрэя згары. У часе студыяў яны толькі некалькі разоў спатыкаліся ў выкладовых салах університету, значыць ведалі сябе, але гэтае знаёмства абмяжоўвалася тым, што зналі сябе з твару. Цяпер-же ў вагоне, седзячы побач, яны разгаварыліся аб розных штодзеных жыцьцёвых і юрыдычных пытаннях, знайшлі шмат супольнага ў сваіх паглядах і хутка перайшлі на прыязны тон.

— Ведаеш, Андрэй, шчыра кажучы, я ня зусім ясна ўяўляю, як будзе выглядаць мая юрыдычнае праца на гэтых абшарах, — зусім шчыра прызнаўся Лысінскі.

— Я думаю, што табе прыдзецца перавучвацца амаль што наанава ўсё адміністратыўнае права.

— Ну, не жартуй, я гавару зусім паважна.

— Дык і я гавару паважна, — спакойна, але пераканаўча цвярдзіў Андрэй. — Ты-ж добра ведаеш, што для вышэйшае адміністрацыі і правы тут маюць іншы сэнс і нават сама краіна мае асобны назоў: Крэсы Ўсходне, на якіх законы і права аплікуюцца сваяродным спосабам, а ўсе адміністратаўныя распарадкі выконваюцца паводле самаволі майсцовых урадоўцаў і ўплывовых магнатаў.

— А ты часам не ўагульніваеш паадзіночных выпадкаў?

— Вось пажывеш, пабачыш і ўспомніш тады маё слова.

— Знаеш, з майм характарам цяжка будзе вытрымаць такія выбрыкі.

— Ня вытрымаеш, дык адправяць назад і будуть задаволеныя, што пазбліліся непажаданага чалавека.

— Мушу табе сказаць, што я ўжо крыху чую аб Крэсах, аб розных выбрыках усякае прыезжaje драбязы, што ўсюды хоча паказаць сваю важнасць, абы іх мне гаварыў мой дзядзька, і мне дзіўна, як іх могуць талераваць адказныя дзейнікі, бо-ж такі элемэнт прыносіць ганьбу народу.

— Вось ты папрабуй пераканаць каго трэба, што гэтаю навалач трэба моцна ўзушь за грыву.

Закрануўшы такія балочыя пытаныя сябры і незаўважылі, як хутка прайшоў час. Цягнік спыніўся на вузлавой станцыі, дзе Андрэй мусіў перасядаць, а Лысінскі чакаць больш як паўгадзіны, калі ягоны вагон пойдзе далей. Каб правесыці вольны час, яны накіраваліся ў буфэт, зусім не спадзеючыся, што там іх чакае «крэса-вае» здарэннне.

Сябры занялі стол калі ўваходных дзвіярэй, а крыху далей была пачакальнай салія першое клясы. Рантам адтуль выйшаў размашыстым крокам тоўсты панок і накіраваўся да выходу. Але яму насустроч увайходзіла двое людзей: худы і бледны селянін, яго моцна падтрымоўвала кабета, відаць яго жонка. Панок, не звяртаючы ўвагі на сялян, ішоў да дзвіярэй, моцна размахваючы сваім расхрыстаным плашчам. Параўняўшыся з сялянамі, панскі плашч пятліцоў ўчапіўся за гузік у сьвітцы селяніна. Пан замест адчапіць плашч, тузануў яго з ўсіх сіл і селянін, хваравіта заенчыўшы, упаў на падлогу.

— Ах Божа-ж мой, а ратуйце, людзі добрыя! — заламэнтавала кабета.

Андрэй і Лысінскі кінуліся падымашь хворага, а пан мітусіўся з сваім плашчам і кричаў:

— Якое хамства, валочацца пад нагамі, дзе на сълед...

— Што, пан жывёліна, ці чалавек? — ускіпей Лысінскі. — Перакінуў чалавека і замест таго, каб перапрасіць, дык яшчэ лаенца!

— А гэта што за адвакат знайшоўся? — вызываўся пан.

— А людчыкі, а добранькія, а што-ж мне, белнай, рабінь — прычытала кабета — гэта-ж ён ледва жывы, да дохтара ў Вільню выбралася, дык ужо мусіць і ехань ня будзе пашто...

Тымчасам селяніна паднялі, у яго з локня капала кроў на падлогу. Навокал назьбіраўся на таўп цікавых, зъявіўся паліцыант.

— Пане пастарунковы, вось гэтыя хамы мне тут цэлую гісторию зрабілі... — зачай панок.

— Пане пастарунковы! — перабіў яго Лысінскі — зрабецце парадак з гэтым грубіянам, вы ба-ныце, пакалечу хворага чалавека і яшчэ лаенца.

Паліцыант глядзеў разгубленая, то на пана, то на Лысінскага, то на селяніна.

— Пане пастарунковы, хворы ўпаў сам, а гэты малады чалавек мяне абрэзіў.

— Што? — закрычаў Лысінскі. — Як ты съмееш так бязылічна лгаць?! — і тут ужо не пашкадаваў слоў з «варшаўскаю красамоўнасьцю» накідаючыся на панка.

Каля хворага селяніна зъявілася дыжурная з чырвонага крыжа, паліцыант тымчасам зажадаў дакумантаў ад Лысінскага і Андрэя Протаса:

— Калі ласка, пакажэце вашыя асабіствія дакуманты, я мушу напісаць пратакол.

— Вось вам мая карта з Варшаўскага Університету, — перадаваў свае дакуманты Андрэй.

— Маеце і мае дакуманты, — падышаным тонам гаварыў Лысінскі, — гэта накіраваныне асыстэнта Лысінскага на працу ў Віленскі акруговы суд; маю і яшчэ сякія такія дакуманты.

У паліцыяната задрыжалі рукі, а панок зъблей.

— Дык пішыце пратакол, чаго глядзіце? — ня супакойваўся Лысінскі — і пішыце дакладна, бо мой сябра так-жэ варшаўскі адвакат і мы на судзе з гэтым панам паговорым як трэба.

— Панове, тут-жэ няма як пісаць, ідзем у мой вартавы пакой, — лагодна загаварыў паліцыант і накіраваўся да дэзвярэй.

А ў пакой, перш чым началі пісаць пратакол, панок лісіцаю рассыпаўся:

— Панове, нашто нам суд, ці-ж ня можна палагодзіць гэтае дробнае справы мірна?

— Як палагодзіць? Вы пакалечылі хворага чалавека, абраўші яго і нас ды хочаце, каб нам гэта ўсё абышлося на суха?! — гаварылі наперабой Лысінскі і Протас.

Паліцыант бачыў, што панку выкруціцца на суха ад маладых кандыдатаў на адвакатаў немагчыма, панку так-жэ было ясьней сонца, што ад гэтых гарачых галаваў можна моцна папячыся, таму стараючыся быць як найбольш лагодным зъяўляўся то да аднаго, то да другога:

— Добра, панове, я не адмаўляюся, што сталася нядобра, але хіба-ж пры добрай волі нельга патагодзіць гэтыя няпрыемны выпадак?

— Пэўна што можна, але мусіце перапрасіць хворага і заплаціць яму адшкадаваныне.. — Дык таваў умовы Лысінскі.

— Добра, панове, я не адмаўляюся...

І вось пасьля кароткае гутарка прапація з паліцыянтам на чале накіравалася ў пачакальную салю, дзе быў хворы селянін. Панок, заікаючыся і апраўдаючыся нібы перапрошаваў селяніна і соваў яму ў руку жмутак польскіх злотых «на лекара»:

— ... Гэта здралася праз пасльех. Ну ведаецце, зусім ня хочучы зачапіць вас... Дык ня будзем за гэта сварыцца.

— Ох, пэўна-ж усяк яно здараецца, — цяжка дыхаючы павольна гаварыў хворы, — а сварыцца я не могу, мне ўжо, пане, не да сваркі...

— Значыць добра. Я моцна съляшаюся. Жадаю вам хутка паправіцца. — І панок накіраваўся да выходу, за ім пасльышыў паліцыант.

— Я так-жэ мушу съляшацца, — развязіваючыся з Андрэям гаварыў Лысінскі і зъяўляўся да хворага — а вам жадаю хутка ачуяць. — Пры тым далікатна пачінушы яму і ягонай жонцы руку, пасльышыў да свайго вагона.

— Дзякую вам, паночку! — казала яму наўзлагон жанчына, — і вам, пане, дзякую, што заступіліся за нас, — казала зъяўляючыся да Андрэя.

— Цётка, я не «панок», а так-ж беларус, як і вы.

— Ах мая! — усклінула яна і глядзела на Андрэя, быццам сваім вачом ня верачы. Хворы так-жэ павярнуў галаву да яго. — Але-ж вы казалі, што з Варшавы...

— Мы казалі праўду, бо мы там разам вучыліся і той мой сябра палік, а я беларус.

— Ну, хто-б гэта падумаў, Божа мой міласэрны, як-жэ табе, сынку дзякаваць...

Кантралёр які сядзеў пры выхадных дэзверах і ўважна назіраў за ўсім, што сталася ў пачакальні, раптам падышоў да Андрэя і бяз прывітанья,

быццам стары знаёмы, ціха загаварыў: пабеларуску:

— Добра вы правучылі таго пыхлівага панка, вельмі добра.

— Дык і вы, пане... і жанчына не дагаварыла, у яе на вачох зъявіліся буйныя сълёзы. На хвіліну запанавала напружанае маўчаньне.

— Вы гэта на які цягнік зъбіраешся? — Каб перабіць маўчанку, загаварыў кантралёр.

— Або вы думаеце я ведаю, — усхліпваючы адказала жанчына. — Нам трэба ў Вільню...

— Вось што цётка, ты ня плач, хутчэй зъбірайся ды йдзі за мною, бо ўжо няма калі і білету купляць, у цягніку ўжо табе дасцік кандуктар... Я яму скажу, хто вы.

Калі нарэшце з помаччу кантралёра і Андрэя хворы з жонкаю ўжо былі ў адпаведным вагоне, дык на разьвітаньне, хворы трymаючы за руку Андрэя казаў:

— Гляжу я на цябе, сынку, і мне лягчэй на сэрцы робіцца, нібы вось удыхнуў нейкага памагушчага леку. Мне на апэрацыю трэба ехаць і праўду кажучы, я не хацеў нават ехаць, гэта яна во намаглася, бо думаў, што ня выживу, а цяпер вось здаеща, што выживу, і яшчэ ня гэта выживу, о, мы беларусы, живущыя!

Жонка хворага аж зъязла ад радасці і на разьвітаньне добрым пажаданьнем, здавалася, і канша ня будзе.

Калі ўжо Андрэй сядзеў у сваім вагоне, у яго доўга стаялі перад вачымі хворы селянін са сваю жонкаю, абое ўзрадаваныя быццам з памаладзеўшымі абліччамі, а ў вачох съвяцілася непахісная вера ў лепшую будучыню.

— І гэтае веры ўжо нікто ня здушыць, — думаў ён. — Гэтага абуджанага съведамага жыцця не параможа ніякая ліхая сіла, бо яны цяпер будуть абуджаць усіх сваіх бліжніх, павялічваць рады съведамых людзей.

І Андрэй не памыліўся. Селянін вярнуўся з даровым з апэрацыі. Аб выпадку на станцыі шырокі і далёка расказвалі шмат больш, як было ў сапраўднасці. Людзі расказвалі і самі сябе падбадзёрвалі да актыўнага змаганьня за лепшую будучыню.

ЖЫЦЦЮ НАСУСТРАЧ

Безнастанныя турботы зрабілі Андрэя ста-старэйшым над ягоны век, а становіща, да яко-га рыхтаваўся, спанукалі яго быць паважным, калі адчуваў на сабе дапытлівия погляды сваіх аднавяскоўцаў. Але дзеля гэтага няраз сумаваў за якою нагодую, каб даць поўную волю парыву маладосці. Таму Андрэй ахвотна прыняў запросіны

свайго найлепшага прыяцеля з дзяцінства, Барыса Хадуна, быць кумам ягонаму першаму сыну.

Як звычайна, хрэсцінны банкет папярэдзіў абраад хросту ў царкве. Хрост даваў старэнкі съвятар. Ён ведамы быў з таго, што акуратна захоўваў усе старыя беларускія абраадавыя асаблівасці. Даючы съвечку ў рукі Андрэю, ён ча-мусці з прыцікам выразна гаварыў:

— Прыўмі гэтую запаленую съвечку і паставайся праз усё жыццё тваё прасвячаша съветам добрых учынкаў...

Андрэю ўрэзаліся ў памяць гэтыя слова і ён, уважна сочачы за далейшым абраадам, углядайся на съвечку і думаў:

— Як праста, але як ясна выказана высокая і зъмястоўная мэта жыцця: «Прасвячай тваё жыццё добрымі учынкамі і праз гэта станешся годным найбольшаем нагароды: вечнага шчаслівага жыцця ў нябеснай славе з Госпадам». Дзіўна, што даўно абвешчана гэтую мэту людзкага жыцця ўсяму съвету, але яшчэ многа было і ёсьць людзей, якія ня хочуць зрабіць найменшага ста-рання, каб зъдзейсніць яе. Ёсьць і такія, што трацяць дарма свае ўмысловыя і фізычныя сілы, каб выдумаць нешта іншае, лепшае. І ўжо нямала такіх «лепшых» выдумкаў спрычынілі жахлівия няшчасці для мільёнаў людзей. Мучаць сябе, а да памылак ня прызнаюцца. Ёсьць ча-му дзівіца. А між тым, што можа быць лепшым і больш узънёслым, як гэтая простая філязофія: Сам будзь добры і абуджай у іншых усё тоё доб-рае, на што толькі здольная натура чалавека!

Андрэй адчуваў нябудзённую радасць, выя-віўши такую съветлую думку і нават у часе хрэс-ціннага банкету некалькі разоў вяртаўся да яе, паддаючыся задуменінаму настрою. Дзеля гэтага спачатку ў яго ня вельмі ладзілася гутарка з ку-мою і субяседнікамі за столом. Праўда у хаце быў тлум, як звычайна на хрэсцінах, дык нікто не зъвярнуў увагу на задуменнасць Андрэя, а ён сам неяк міжвольна пачаў уважней прыглядзацца да дзяцей, якія кружыліся каля мамакаў і бабкаў. І вось што яму кінулася ў очы: На хрэсці-нах была сварлівая цётка Палагея, яна за нешта са злосцю накінулася на свайго старога, лятаю асою лезла яму да вачэй і пры тым выглядала якраз як ведзьма, хоць ты садзі яе на памяло і адпраўляй на Лысую Гару. Раптам прыбег да яе ўнук з ра-даснаю ўсьмешкаю на абліччы, учапіўся за яе руку і ляпеча:

— Баба, баба, паглядзі, якую мне цапку даў дзядзька Барыс!

Палагея павярнулася да малога і ў адзін мамэнт сталася быццам ня тая, усыміхнулася і зазъяля

анельська дабратою, здавалася: прышый крыльлі, дык да неба палаціць.

Магчымасьць такое раптоўнае і такое вялікае зъмены ў настрою і ablіччу чалавека моцна ўразіла Андрэя. Яму прыгадался дзесьці чутае апавяданье, як аднойчы ў Інды маладыя сужонкі разам з сваім аднагодным дзецим працавалі на полі, пасадзішы дзіця недалёка ад сябе ў трапеве. Раптам пачулі, што дзіця да кагосьці ляпеча, аглянуліся і з жахам убачылі, што перад дзіцем узынімаецца страхотная галава надзвичайна атрутнае гадзюкі кобры, а дзіця працягвае сваю ручку, каб пагладзіць тулу галаву, усміхненца да яе і штосьці ляпеча. Башкі замерлі ад страху, ведаючы, што кобра не дзе дае нікому спуску ад свайго сымяротнага ўкусу. Але тут сталася інчай: кобра, ачарованая нявінна дзіцяча дабратою, спакойна аднаўзла ў трапеву, не крануўшы малога. Відаць, што шчырая дабрата можа дзейніцаць нават і на лютая жывёлы.

На вытрымаў Андрэй, каб не расказаць такога здарэння сваёй куме, але ня ўспеў яго закончыць, як залуналі хрэсцінныя песні, на зъмену зъявілася музыка — радзінны банкет радаснаю бурапеннаю плынню захапіў усіх прысутных; мусіць гэтая радасьць адсвяжала сілы да цяжкае штодзеннай працы і да настойлівага змаганья з перашкодамі. Але аб гэтым ужо Андрэй ня думаў, ня было калі, вір радасьці захапіў яго.

Колькі дзён пасля радзіннага банкету Андрэй зноў вярнуўся да сваіх паважных думак, а сталася гэта зусім неспадзевана. Аднойчы ён ішоў з Старабродлай у Замчышчы і падарозе стрэнуў свайго калішняга старога настаўніка. Стаяў ён ля прыдарожнага куста і ўважна да нечага прыглядзеўся. Андрэй, прайходзячы каля яго, даў дабры дзень і, не затрымаўваючыся, крочыў далей, але настаўнік аклікаў яго:

— Пачакай, здаеща Андрэй Протас?

— Так, ён самы, ваш калішні вучань.

— Глядзі ты яго, як вырас, ледва пазнаў. Якожа йдзе навука?

— Добра, ужо пакрыху да канца збліжаюся.

— За гэта малайчына. А я вось тут стаю і гляжу, — мяняючы раптам гутарку, быццам апраўдаючыся, гаварыў настаўнік і паказаў на высокі куст: — Бачыш, вунь там гніздо сініцы!

— Яго цяжка даглянуць у густым гальлі, — сказаў Андрэй, каб толькі нешта сказаць.

— Дзіўна, што за рухавыя, што за непаседлівія птушкі гэтыя сініцы; ні табе аднае хвіліны відзе не затрымающа, здаеща, што ўжо больш трапяткіх штушак цяжка ўяўіць, але вось калі гэ-

тая вяртлявая птушка прыляціць да гнізда і пачне піск сваіх жаўтадзюбых дзетак, дык здаеща, што становіца яшчэ жывейшаю, быццам нейкая нябачная сіла падхоплівае іх і нясе на пошуку пажывы. І ведаеш, што мяне так зацікавіла?

— Гэтага то ніяк не дагадаюся.

— А вось што. Прывраўнаваў я гніздо да школынае салі. Там, калі настаўнік добра выкладае, дык вучні слухаюць нават разявіўшы рот, нібы тыя жаўтадзюбія птушаняты, а чыстыя дапытлівыя іх очы так і съвецяць просьбаю: «дай, дай! Дай асьвету, дай пазнаць праўду!» Але да чаго я гэта кажу. Ты магчыма ўжо чуў, што я зьбіраўся йсьці на эмэртытуру, бо ўжо і старасьць налбіжаецца і злароўе слабое. Ніраз вечарам, як прыйду дамоў са школы, дык нічога не наўме, але калі прыгодаю сваіх белагаловых вучняў, іхныя по-зіркі, дык адкладаю сваю просьбу на эмэртытуру.

— Калі-б вы пайшлі, дык-бы ўсе вельмі шкадавалі, бо вы выкладаецце цікава.

— Пэўна-ж такіх жывадёраў, як сам быў, інакш і не навучыў-бы нічога, каб не зацікавіцым.

— Але затое вам усе былі і будуть вельмі ўздзячныя, я асабліва, — тут Андрэй прыкусіў язык, прыпомніўшы свае юнацкія кепствы ў школе.

— Уздзячныя? Усяк яно здараенца. Але мы загаварыліся, а ты магчыма съпяшаёшся, ды і я мушу яшчэ сюды-туды заглянуць.

Развітаўшыся Андрэй сапраўды зас্পяшаўся ў недалёкія Замчышчы і падарозе ўспамінаў падзеі, звязаныя з сваім старым настаўнікам:

— Добры ён чалавек і заражай ніраз сваю дабратою вучняў. Ці раз надужывалі ягоную дабрату, але ён гэтага быццам і не зауважваў. Сапраўды стараўся прасвяціць съветам добрых учынкаў усіх, але... нажаль былі і такія спаміж ягоных вучняў, што не адклікаліся на дабрату. Няўжо сэрца чалавека можа быць больш лютася, як гадзіны-кобры?

Такое вострае пытанье вырынула перад Андрэем неспадзевана і асталося без адказу.

— Трэба лепш пазнаць жыцьцё і людзей, каб адказаць на такое важнае патаныне, — сказаў ён сабе, але магчыма, што ўстрымала яго ад далейшага разважанья падсвядамасьць, баючыся атрымаць сцывярджальны адказ і не занесці да свайго папярэдняга «адкрыцця» ўсякіх выняткаў у асобах закамяnelых злосынікаў, для якіх нават і бесканечна добры Бог прызначае пекла.

ЗАМЕСТ ЭПІЛЁГУ

Калі Андрэй кончыў універсітэцкія студыі, над съветам зьбіраліся страшныя цёмныя хмари і заутрашні дзень ставаўся вельмі няпэўным. Ку-

дэю накіруеца ягоны жыцьёвы шлях, нельга было прадбачыць. Ды хто агулам з людзей мае такі празорлівы змысл? Але затое Андрэй добра ведаў, чаго будзе шукаць на сваім жыцьёвым шляху: кудэю ня йшоў-бы той шлях, усюды паводле сваіх сілаў разъвіваць у себе і абуджаць у іншых усё тое лепшае, што Бог улажыў у

людzkую душу і з грамадою такіх людзей супольна йсьці да апошляе мэты людzkога жыція. Ня ведамае заўтра, няведамы жыцьёвы шлях павінен быць заўтра менш цярністы і больш сьветазарны як сёння.

А. Жменя.



Беларускі Краявід.

НА РЭЛІГІЙНАЙ НІВЕ

ЭНЦЫКЛІКА АБ РЭЛІГІЙНАЙ МУЗЫЦЫ

Ведама, якое важнае мейсца займае музыка ў багаслужэньях лацінскага абраду. А таму, што рэлігійнае жыцьё не стаіць на мейсцы і пад уплывам літургічнага руху ставіць рэлігійную музыку перад новымі проблемамі, дык Свяцейшы Айцец Пій XII апублікаваў 1-га студзеня спэциальную энцыкліку, у якой падае агульныя прынцыпы рэлігійнае музыкі і выясняе, што сапраўды рэлігійную кампазіцыю можа стварыць толькі той музык, які чэрпае натхненьне з глыбокага рэлігійнае веры.

СВЯЦЕЙШЫ АЙЦЕЦ АДОБРЫЎ НОВУЮ ТЭХНІКУ РАДЖЭНЬНЯ БЯЗ БОЛЯЎ

Вялікае ўражэнье выклікала ўва ўсім сьвеце прамова папы Пія XII 8-га студзеня да 700 гінекалёгаў з усяго сьвету, у якой Ён сказаў, што штучныя сродкі для зъменшаньня болю парадзіхія ёсьць маральні, але прыродны псыхо-профіляктычны мэтад зъменшаньня болю, які «ашчаджае цярпеніе парадзіхі, або пранамся яго злагоднівае, можа быць прыняты кожнаю маткаю бяз ніякіх скрупулаў». Бо калісці народжаныні адбываўся з меншым болем. Да павялічэння болю парадзіхі значна прычыніўся сучасны комплекс цывілізацыі і розныя псыхічныя камплексы. Дык зъменшанье дзеяньня гэтых камплексаў і наагул зъменшанье болю прыроднымі сродкамі «ня мае нічога годнага крытыкі з маральнага гледзішча».

ЭНЦЫКЛІКА АДНОСНА РАДЫЁ, ТЭЛЕВІЗІІ КІНО

У жыцьці сучаснага чалавека радыё, тэлевізія і кіно займаюць вельмі значнае мейсца. Нажаль вельмі часта і ў кіно, і ў тэлевізіі, і праз радыё пропагандуць дрэнныя, а часам і зусім агідныя, раскладовыя відовішчы і аудыцыі. У абліччы гэтых жалогодных фактаў Свяцейшы Айцец Пій XII выдаў 13. IX. энцыкліку, у якой зъвяртаецца да адказных у гэтай галіне людзей і да шырокага грамадзтва з адпаведнымі радамі і дамаганьня-

мі, каб радыё, кіно і тэлевізія служылі для агульнага добра, а не на агульную школу. З гэтага гледзішча асаблівая адказніць ляжыць на працукцыйных фірмах і на дырэкцыях кінотэатраў. Уканцы Сусьветны Архірэй зъвяртаеца да біскупу і сіяятароў, каб пазнаёміцца лепш з проблемамі кіна, радыя і тэлевізіі, паколькі яны маюць вялікае значэнне ў душпастырстве і каб пазналі тыя нормы, якімі ў гэтых справах неабходна кіравацца.

ХРЫСЦЯНСКАЯ ПРЫНЦЫПЫ МОДЫ

Прымаючы на спэцияльнай аўдыцыі 8-га лістапада сяброў аў'яднання так званае Вялікае Моды Свяцейшы Айцец Пій XII, зъвярнуўся да іх з прамоваю, у якой выказаў асноўныя хрысьцянскія прынцыпы адносна моды:

Вопратка служыць чалавеку для патройнае мэты: для гігіены, для закрыцця сораму і для ўпрыгожаньня. Усе гэтыя тры вымогі закарэнены ў людзкай натуры і ўзаемна пераплятаюцца, хоць і маюць розны пачатак. Ніякая спанука эстэтычнага парадку, ані гігіены ня можа апраудаць тых, што закрываюць цела або залішне, або замала. Скромнасць ёсьць інстынктыўнаю цнотаю, якую трэба паважаць. Але жанчына мае тажа ўроджанае жаданье паказаць сваю красу і годнасць свае асобы, захоўваючы аднак пры гэтым вымогі гігіены і сарамязылівасці. Гэтыя асьпірацыі жанчыны зусім прыродныя і апрауданыя.

Аднак мода ёсьць вельмі зъмененнаю. Калі яна зъмяненіца дзеля нейкіх новых фактав, ці дзеля апрауданых вымогаў, дык гэта плягічная. Але на жаль гэтая зъмененілівасць часта залежыць ад прывярэдлівасці і снабізму эліты, ад пажаданьня люксусу і ад дрэнна панятае дэмакратызацыі.

Тварцы моды зъяўляюцца душою гэтае зъмененія дзейнасці, але яны самі падлягаюць уплыву шматлікіх тэхнічных работнікаў. Вось-ж азеля агульнага добра яны ўсе мусіць пазнаць хрысьцянскую навуку. Для развязаньня маральнае проблемы моды неабходна кіравацца такімі прын-

цытымі: сыцерагчыся дрэнных намераў; не легка- важыць уплыву моды для агульнага добра або зла; здysыплінаваць зъмену моды, замест пакідаць гэтую зъмену на прыпадковыя і прывярэдлівія настроі; мода ўва ўсім мусіць захаваць змыслы.

МІЖНАРОДНАЯ РАДА КАТАЛІЦКАЕ ПРАЦОУНАЕ МОЛАДЗІ

Між 25-27 жніўня адбыўся ў Рыме міжнародны зъезд Каталіцкае Працоунае Моладзі, на якім удзельнічала больш 30.000 дэлегатаў ад 80 народаў. Побач шматлікіх урачыстасцяў, якія адбываюцца ў звязку з гэтаю падзеяю, найбольшым практичным асягненнем Зъезду было ўтварэнне першас міжнароднае Рады Каталіцкае Працоунае Моладзі, якая апрацавала статут і выбрала сталае кіраўніцтва, ды намесіла плян працы.

ПРОШЧА ЦЫГАНОЎ

Люрд — мейсца цудаў сусьветнае славы прыцягвае да сябе людзей бяз розніцы нацыі і кольеру. Сёлета між 31 жніўня і 3 верасня зъехаліся на прошчу ў Люрд цыганы з усіх Францыі і суседніх краінай. Гэтае паломніцтва выклікала вялікае зацікаўленыне ў паломнікаў іншых народаў, бо цыганы ўслыўлялі Багародзіцу на свой лад, адпаведна да свайго харектару.

«РАСІСТЫ ЁСЬЦЬ ЗЛАЧЫНЦАМІ»

Пад такім загалоўкам Ватыканская газета «Оссэрваторэ Романо» апубліковала 6 верасня вялікі артыкул, у якім востра асуджае расізм. У артыкуле між іншым кажацца: «Адзіная развязка расавага пытання... забараніць займаць дзяржаву і грамадзкія адказныя становішчы ўсім тым, хто вызнае расавыя прынцыпы і хто гэтыя прынцыпы абараняе з якіх колечы матываў. Но няма больш цяжкага злочыну, як расізм, праціўны прыродным правам і правам З.Ш.А., у якіх асноўная карта правоў чалавека ня толькі прызнае і асьвячае роўнасць усіх людзей, але також лічыць гэтае права цэнтрамі аб'еднання і роўнасці».

ЗАГАДКАВАЕ ЗЬЯВІШЧА

Сёлета на пачатку лютага езьдзіла з Захоўнія Украіны праваслаўная дэлегацыя да Маскоўскага Патрыярха. Ачоліваў дэлегацыю яп. Антон Пэльвэцкі — быўшы гр. кат. сьвятар. Але як толькі дэлегацыя выбралася ў дарогу, памёр адзін з сьвятароў дэлегатаў, а 3-га лютага памёр у Кіеве і галава дэлегацыі яп. Антон наглаю смерцю. Аднак рэшта дэлегацыі такі да Масквы даехала.

МЕРАПРЫЕМСТВЫ МАСКОЎСКАЕ ПАТРЫЯРХІІ

Сёлета Маскоўская Патрыярхія зрабіла далейшыя крокі ў пабольшваньні колькасці Права-

слайных Цэрквай залежных ад Масквы. Скасавана экзархат Маскоўская Патрыярхіі ў Кітаі на яго мейсца ўтворана Аўтаномную Праваслаўную Кітайскую Царкву. Створана і епархія для ей; 30 траўня адбылася ў Маскве хіратонія новага кітайскага япіскапа Васілія Шуан з Пэкіну. Гэткім чынам кітайская Праваслаўная Царква, да таго належыць усяго пару тысяч вернікаў, мае цяпер трох япіскапаў: двух кітайцоў і алінага расейца.

Амаль адначасна, бо 7. V. адбылося аднаўленыне малітаўнага паеднання Маскоўская Патрыярхія з Фінляндзкаю Праваслаўную Царкву, што было перарвана аж 30 гадоў таму.

Для інфармацыі варты ладаць, што ў Кітаі да 1948 г. было 150 праваслаўных паraphвій і юля 150.000 вернікаў, але ў аграмаднай большасці расейцаў, якія паўнікалі з Кітаю перад прыходам камуністычнага арміі. А праваслаўных кітайцаў ёсьць вельмі мала. У Фінляндыі цяпер нарахоўваецца 76.000 праваслаўных, якія маюць 25 паraphвій.

АДСАВЕТЫЗАВАНЬНЕ ЦАРКОЎНАГА КАЛЕНДАРА МАСКОЎСКАЕ ПАТРЫЯРХІІ

Праваслаўная Царкоўная Календары, якія ад 1946 г. штогод выдае Маскоўская Патрыярхія, мелі ў сваіх сьвятыцах так-жа і важнейшыя «святы» з бальшавіцкага камуністычнага жыцця. У адмену ад тых календароў выданы на 1957 г. календар, мае савецкія важнейшыя даты не ў сьвятыцах, але на асобнай старонцы, як грамадзкія памятныя даты.

РЭЛІГІЙНАЕ ЖЫЦЬЦЁ Ў ЛЕТУВЕ

З усіх краінай у Савецкім Саюзе Летуву ёсьць найбольш каталіцкім краем і там пасля заўзятага змагання з каталіцкім рэлігійным жыцьцём съледныя ад мінулага году нейкія спробы стабілізацыі. Спробы ўтварэння незалежнае аль Рыму нацыянальнае Каталіцкае Царквы кончыліся поўнаю няўдачаю. Дык сёлета на пачатку году дазволена выдаць першы пасыль апанаваньня бальшавікамі Летувы малітаўнік для летувісаў. У сакавіку вярнуўся неспадзевана з канцэнтрацыйнага лягера Я. Э. Тэафіль Матуленіс, аль якім ад 1945 г. ня было ніякіх вестак і агульна думалі, што ён загінуў. Нават сёлета, відаць для прапаганды, адчынена адну паraphвію, што была зачынена 12 гадоў. Аднак каталіцкая пэрыядычная прэса, каталіцкія арганізацыі і каталіцкія дабрачынныя ўстановы і далей забаронены.

ПРАВАЛ КАМУНІСТЫЧНАЕ ПРАПАГАНДЫ У ФАЦІМЕ

Мейсца прошчу ѿсьветнае славы Фаціма ў Партугаліі моина інервuje камуністай. Вось-жо цэнтральны камітэт кампартыі выслаў туды сёлета адну спэцыяльную вышканеную актывістку, каб вяла там падрыўную агітацыю паводле да-

кладна азначеных інструкцыяў. Аднак яна ў Фашіме навярнулася і ўступіла ў навіцьці аднаго з жаночых манастыроў.

ВЕК ЗЯМЛІ

Геафізыкі з 50 краінаў на з'ездзе, які адбыўся ў Торонто між іншымі пытаннямі прыйшлі да адназгоднага выснажуку, што век нашае Зямлі ёсьць: 4 мільярды 500 мільёнаў годаў. Асноваю да ўстанаўлення гэтага веку былі студыі аб складзе Зямлі і асабліва студыі аб складзе скалаў. Значыць Зямля бяз сумніву мае свой пачатак у часе і то ў часе шмат карацейшым ад таго, як гэта ста-

раліся даказваць некаторыя прыродаведы. Тым самым і эвалюцыя жывых істотаў мусіла адбыцца хутчэй, а тым самым і абумоўлівалася зусім іншымі дзейнікамі ад тых, аб якіх гаворыць бязбожныя прыродаведы.

СУСТРЭЧА ПРЫРОДАЗНАЎСТВА І ВЕРЫ

Съвецкія навукоўцы і багасловы з Нямеччыны, Аўстріі, Бельгіі, Галандыі і Францыі нідаўна заснавалі ў Мюнхэнэ Інстытут для Сустрэчы Прывядзенства і Веры. — Сам назоў Інстытуту вымоўна гаворыць аб ягонаі мэце і зьяўлеяцца вельмі суцішчающим знакам часу.



НА МІЖНАРОДНАЙ НІВЕ.

- На адзіннадцатым Кангрэсе Міжнароднае Каталіцкае Арганізацыі Інтэлектуалістаў і студэнтаў «Pax Romana», які адбыўся ў Рыме між 23-28 красавіка, удзельнічала беларуская дэлегацыя ад імені Беларускага Акадэмічнага Каталіцкага Аб'еднання «Рунь».
- На канфэрэнцыі Інстытуту па Вывучэнню Гісторыі і Культуры СССР у Мюнхэне акрамя стаўных беларускіх супрацоўнікаў Інстытуту ўдзельнічалі так-жэ ў працах Канфэрэнцыі беларускія навукоўцы з Англіі, Нямеччыны, Францыі і З.Ш.А.
- Міжнародная Фэдэрацыя Хрысьціянскіх Работнікаў Уцекачоў і Эмігрантаў (ФІТКРЭ) ладзіла сёлета свой трэці з чарагі кангрэс. Адбыўся ён у Люксэмбургу. У працах Кангрэсу удзельнічалі дэлегацыі ад 13 нароадаў з Сярэдняе і Усходніяе Эўропы. Беларуская дэлегацыя ад імя Аб'еднання Беларускіх Работнікаў у Францыі прымала актыўны ўздел у працах Кангрэсу і двох беларусаў увайшло ў склад управы ФІТКРЭ.

ЗАХОДНЕЭУРАПЭЙСКАЯ ПРЭСА АБ БЕЛАРУСКІМ РЭЛІГІЙНЫМ ЖЫЦЬЦІ.

Французскі часапіс *L'avenir Catholique dans le Monde*, які выхадзіць у Вэрсалі, ў № 20 на с. 12-14 апублікаваў ілюстраваны артыкул а. Льва Гарошка: «Le culte de Notre Dame en Biélorussie».

У кнізе *Maria e la Chiesa del Silenzio*, Roma 1957, на с. 21-27 ёсьць артыкул а. д-ра П. Татары-

ночіца: *La Chiesa del Silenzio nel Biancorutenia e il culto Mariano*.

Нямецкі часапіс *EXPULSUS*, №р. 11-12, які выходитць у Кёнігштайні апублікаваў вялікі артыкул: «Die jetzige kirchliche Lage in Weissruthenien».

БАЦЫКАЎШЧЫНА.

Савецкая прэса аб беларускіх партызанах.

Даўжэйшы час пасля вайны савецкая прэса старанна адмоўчвалася аб існаванні беларускіх нацыянальных партызанаў. Але ад 1951 г. часам зусім прыпадкова пачалі зьяўляцца ўспаміны ў кнігах і ў перыядычнай прэсе аб іхнія дзеянасці. У кнізе «У Забалацьці днене» Менск 1951, Янка Брыль ад іх успамінае некалькі разоў і пераказвае быццам няўдалы напад партызанаў на аднаго з старшиныя калгасу. У часапісе «Советская Отчизна» №р. 3 с. 9 Д. Уксусов у апавяданні «Раний ветерок» ўспамінае старшину калгаса, якога забілі беларускія партызаны. А Макар Пасльядович апублікаваў у «Звязыдзе» цэлую аповесць «На воўчых сцежках», прысьвечаную выключна дзеянасці беларускіх партызанаў.

БЯЗБОЖНАЯ ПРАПАГАДА.

Бальшавізм з свае прыроды бязбожны і таму ніяк ня можа прымірыцца з існаваннем рэлігіі. Хоцы бясьцільны каб яе перамагчы, ніколі ня спыніе змагашча з ею. Але як змагаецца? Аб гэтым хай гаворыць сама савецкая прэса: «Сям там у

нашай рэспубліцы... дапускаюцца абразылівя і нават хуліганскія выпады супраць духавенства і вернікаў. Для прыкладу можна паказаць на такі выпадак. Падчас багаслужэння ў касьцеле, які знайходзіцца на абшары калгаса ім. Хрушчова ў Берастовіцкім раёне, каля самых дзвінірэй касьцёла духовая аркестра грала голасна маршы і танцаваныя мэлёды. Гэта было зроблена на працянову камсамольцаў і работнікаў адзінку культуры. Вернікі справядліва расццанілі гэтага як абразу і абурыліся» (Д. Бальшов. Научно-атеістической пропаганде комсомольское внимание. «Молодой коммунист», № 2, 1957, с. 28). Наагул бязбожная прапаганда цяпер рэдка хваліцца сваім асянгненіямі — найчасцей наракае. Вось для прыкладу нейкі агітатар наракае на Быхаўскім раёном партыі за тое, што «ён нездавальніча арганізує навукова-атэістычную прапаганду» «Комуnist Беларусі» № 4, 1957, с. 79). А ў № 6 гэтага-ж часопісу с. 74 гаворыцца аб tym, адкуль уласціва йдзе нагонка бязбожнае прапаганды: «Цэнтральны Камітэт ЦК Беларусі, амберкаваўшы пытаныне аб стане навукова-атэістычнае прапаганды сярод насельніцтва Магілёўскае вобл., адзначыў, што партыйныя арганізацыі вобласці ня прыймаюць неабходных мераў па ўзмацненню навукова-атэістычнае і прыродазнаўча-навуковай прапаганды сярод насельніцтва. У апошні час лекцыяў на навукова-атэістычныя тэмы чытаеца значна менш чым у папярэднія гады».

Насупраць усякіх тэарэтычных цверджаńняў камуністычнае прапаганды, быццам рэлігія мае нейкія сацыяльныя карэны, якія яны ўжо нібыта зьнішчылі і tym самым пазбавілі рэлігію грунту да існаванья, бязбожныя агітатары мусіць прызнацца: «Было-б няправільным думачы, што рэлігійная вера і забабоны зьнікнуць у нашым працягненні самы сабою, самапёкам» (Советская Беларуссия» 18.VII.57, № 168 — перадавіца).

Каб падбалзёрыць бязбожных агітатарапічных расхваливающих бязбожных калгасынікаў і калгасыніцаў — так робіць між іншым супрацоўнік Ак. навук БССР А. Залескі ў газэце «Чырвоная змена», № 141, 18.VII. Яшчэ больш расхваливаюць кіраунікоў клубаў за іхнюю бязбожную агітацию. Такім мае быць клуб у Галоўчыцах Антопальскага раёну («Комуnist Беларусі» № 7, с 88, 1957).

Аднак праз усю бязбожную прапаганду працягіць, як шыло з мяшкі, што ўсе камуністычныя рацэпты змаганьня хоць ужо выкарыстаны даўно, а рэлігія як існавала ў душы народу, так і далей існуе. Дзеля гэтага часта ў бязбожных артыкулах паўтараюцца нязылічаныя разы пераказваныя дырэктывы партыі. Цэнтральныя газэты звычайна першыя паказаюць такую дарогу. Так робіць «Звязда» 31.VII.57. № 179 у перадавіцы «За дзейную навукова-атэістычную прапаганду». Але паўтараць да нудоты тое самае, таўчы ваду ў

ступе, апрыкryвае нават найбольш заўзятym агітатарам. І тады зноў бязбожныя верховоды наракаюць, што пратаганда слабее. Вось Агафонов піша нават артыкул пад такім загалоўкам: Одна лекция в год» («Советская Белоруссия» 31.VII. 1957, № 179). У гэтым артыкуле ён між іншым наракае, што ў вёсцы Лебедзева людзі съяткуюць съявы і нават камсамольцы ўдзельнічаюць у багаслужэннях. Гэткія-ж нараканыні вызывае і ЦК на сваім пленуме 24.VII.1957 г. Сакратар ЦК Ц. С. Гарбуноў між іншым казаў: «У лекцыйнай работе найбольш адстающим участкам з'яўляецца навукова-атэістычнае прапаганда. Праўда агульная колькасць лекцый на гэтыя тэмы павялічылася, крыху павысіўся навуковы ўзровень, але ня ўсёды яшчэ навукова-атэістычнае прапаганізм з'яўляецца належная ўвага» («Звязда» і «Советская Белоруссия» 26.VII.1957, № 175). Відаць з нараканыні, што і колькасць і ўзровень лекцый павялічыўся мусіць у адваротны бок.

Найбольш пратагуеща бязбожжа між моладзізю. Камсамольская газэта «Чырвоная змена» № 160 з 14.VIII дамагаеца ў перадавіцы: «Выхоўцаў моладзь у духу атэізму». А сакратар камсамолу Д. Бальшоў падае да гэтага інструкцыі «Аб формах і мэтадах навукова-атэістычнае прапаганды» («Маладосць» № 9 с 109-120). У гэтым артыкуле між іншым кажацца: «З усіх рэлігійных арганізаціяў асабліва рэакцыйную ролю адыгрывае Ватыкан і каталіцкая царква». Далей ён папракае пісьменьнікай: «сур'ёзны папрок трэба кінуць у гэтих адносінах беларускім пісьменьнікам. Нельга сказаць, што ў іх творах не закрануты атэістычныя тэмы. Яны закрануты ў шмат якіх кнігах, але амаль ўсёды яны з'яўлююцца ў мінулае» (с. 119).

Хоць уся навука ў савецкіх школах вядзенча ў бязбожным духу, але гэта далёка ня выстарчае для зьнішчэння рэлігіі ў душах моладзі. Дык вось выкладчык біялётгіі ў Полацку Азурнікаў дамагаеца яшчэ: «Узмоцнім антырэлігійную работу» («Настаўніцкая газэта» 26.IX. № 39).

Насупраць бязбожной прапагандзе расце колькасць вернікаў у радох сектаў, бо дзеля падатковых цяжкасцяў і адміністратyных фармальнасцяў колькасць праваслаўных і каталіцкіх параходзяць у Савецкай Беларусі вельмі невялікая. Цяпер бязбожныя агітатары прысьвячаюць шмат увагі сектам. Артыкул В. Быстрова «Аб рэлігійным сектантстве» апублікавалі адначасна і «Звязда» і «Советская Белоруссия» 28.VI № 151. З сектаў вельмі пашыраны эвангельскіх хрысьціяне-балтысты. Ёсьць так-же нямала егавісташ, пішцізесятнікаў і суботнікаў. Аб іх гаворыць Алексютовіч у артыкуле «Рэакцыйная роля сучаснага сектантства» «Звязда» 8.X. № 238). У працягненні супраць сектаў выкарыстоўваюць цяпер быўшых сектантаў. «Мінская праўда» апублікавала артыкул Капіяка «Чаму я пакінуў аблічыну

хрысьціян-баптыстаў». Відаць артыкул быў вельмі актуальны, бо яго перадрукавала «Звязда» 18.XII, Нр. 295.

Для ўзмацнення бязбожнае пропаганды зарганіздана ў Менску двухтыднёвыя курсы для бязбожных агітатараў, на якіх удзельнічала 250 чалавек. Курсы закончыліся 26 кастрычніка. Лектары былі з Масквы і Менску. Падобныя курсы зарганіздана так-жа ў Горадні і Маладэчне ды намечана зарганізація ў іншых абласных цэнтрах БССР, а пры гаркомах заплянована шасцімесячныя курсы бязбожных агітатараў. Да гэтага дзеянія насыці запрэжана так-жа Менскі універсітэт. Там на гістарычным факультэце ўведзена 40-гадзінны курс атэізму. Падобны курс заплянована ў баўхіх пэдістытутах. («Звязда» і «Советская Белоруссия» 27.X.57. Нр. 255).

Пры ўсім гэтым кідаецца ў вочы, што бязбожная пропаганда мае падчыркнена расейскі харгатар. Арыгінальныя артыкулы з матэрыялам для бязбожнае пропаганды ў савецкай беларускай прэсе ёсьць рэдкім зъявішчам. За 1957 г. зъявілася ўсяго некалькі такіх артыкулаў: «Паходжанье і сутнасць Вялікадня» («Звязда» 20.IV, Нр. 94), «Пытаныне царквы і рэлігіі ў трылёгіі Я. Коласа «На ростанях» («Настаўніцкая газета» 28.XI, Нр. 48), «Марксізм — съвято, рэлігія — цемра» («Чырвоная змена» 18.VIII, 163), «Аб рэакцыі на сутнасць Ватыкану і каталіцызму» («Звязда» 28.XII, Нр. 304). Але адносна іхняга зъвесту, як і агулам ўсяе бязбожнае пропаганды вельмі трапна сказаў І. Садоўскі ў гумарэсцы «Пустамеля», што яны ёсьць ні больш і ні менш як пустамельствам («Чырвоная змена», 8.XII, Нр. 241).

РЭЛІГІЙНАЕ ЖЫЩЦЁ.

З прынагадных сказаў і нараканняў бязбожнае пропаганды ў БССР даведваемся аб сучасным рэлігійным жыцці. І вось пасля 40 гадоў змагання з рэлігіяй і бязбожнае пропаганды рэлігійнасць усьцяж астaeцца ня толькі ў сэрцах людзей старэйшага пакаленія, але нават і ў моладзі. Вось сакратар менскага райкома съцвярджае: «Некаторыя, хоць і невялікая частка студэнтаў ня вызвалілася ад розных забабонаў, рэлігійных паглядаў» (С. Соломаха. Идейное воспитание студентов; «Советская Белоруссия», 10.I. Нр. 8).

Іконы ў хатах яшчэ даволі часта займаюць сваё пачаснае мейсца на покуці. З імі часам здараюцца дзіўныя зъявы. Толькі сёлета павядомлена, што ў 1950/51 гадох дзеяліся нейкія «цуды» з іконамі ў Смаленскай вобласці (Д. Сидоров. О хрысціянскіх праздніках. Москва, 1957 г., с. 95). Гэты-ж аўтар кажа (на с. 96), што «да цудатворнае іконы ў Аглонскім касцёле (Латвія) прыязджаюць паломніцтвы з Беларусі, Летувы, Пскова і іншых мест».

Як калісьці за часоў панічыны нашыя дзяды

і прадзеды съяткавалі нават самыя малыя съяты, каб мець магчымасць крыху адпачыць ад народзенія, падобна і сёньня ў Савецкай Беларусі народ стараецца праз захаваныне съятаў аблягчыць жудаснае калгаснае ярмо, выклікаючы праз гэта ў бальшавіцкіх верхаводаў запяція атакі на съяткаваныне быццам на нейкі страшэнны злочын: «Сярод насельніцтва Сырскага раёну ўсё яшчэ вельмі жывучыя рэлігійныя забабоны. У дні рэлійных съятаў у калгасах нават спыняюцца палявія работы, што наносіць значную шкоду эканоміцы сельгасарцелей. Вялікая частка моладзі знаходзіцца пад уплывам каталіцкай царквы. Нарэдкія выпадкі, калі рэлігійныя абрады выконваюць нават камсамольцы. Вяначайся ў касцёле былы член райкома камсамола і сакратар камсамольскага арганізацыі калгаса ім. Маленкова Куркуль, а таксама камсамольцы: бухгалтер кагаса «Радзіма» Ракіцкі, член сельгасарцелі «І-га мая» Салавей і іація. Многія камсамольцы наведваюць касцёлы» (Д. Мацяс. На паперы і ў сапраўднасці. «Чырвоная змена», 8.I. 1958, Нр. 5). Цэнтральны орган кампартыі БССР «Комуніст Беларусі» Нр. 8, с. 48 признае, як агульнае зъявішча, што: «у рэлігійных съятах калгасынікі ня хочаць працаваць».

Дзеля гэтага прычыны бальшавіцкія верхаводы вельмі злуяцца на цэркви і асабліва на касцёлы ў Беларусі, хоць гэтых апошніх адчынена цяпер ня больш як 30. Сакратар камсамолу кажа: «У нашай рэспубліцы, асабліва гэта адносіца да яе заходніх вобласціяў — Берасцейскае, Гомельскіе і Маладэчынскіе — частка моладзі яшчэ знаходзіцца ў палоне рэлігійных перажыткаў. У гэтых вобласціях, якія пазней за іншыя сталі на шляху сацыялістычнага разьвіцця, яшчэ дзейнічае шмат праваслаўных цэркваў, а так-жа значная сетка каталіцкіх цэркваў-касцёлаў. Тут можна нават стрэнуть вандруйных ксяндзоў місіянароў. Так званыя фэсты — рэлігійныя съявы Каталіцкай Царквы — звычайна суправаджаюцца масавым п'янствам, парушэннем працоўнае дысципліны» (Д. Большов. Научно-атеистической пропаганде — комсомольское внимание. «Молодой коммунист», Москва, 1957. Нр. 2, с. 27). І далей у тым-же артыкуле вельмі наракае на каталіцкое духавенства, бо: «Здаралася так, што пад уплывам ксяндзоў асобныя вучні малодшых клясаў пераставалі насыць піянерскія гальштукі».

Ужо ад некалькі гадоў бязбожная пропаганда наракае на тое, што рэлігійнасць у народзе не зъмяншаецца, але яшчэ ўзрастаете: «Факты паказваюць, што аслабленыя барацьбы з забабонамі, нямінуча прыводзіць да росту уплыву рэлігіі сярод адсталых людзей. Аб гэтым указвалася на партыйных канфэрэнцыях Варашылаўскага раёну Менску, Жлобіна, Бабруйска і інш.» («Комуніст Беларусі» 1957, Нр. 2, с. 32). А хто ёсьць тымі «адсталымі», што ня толькі вераць у Бога, але

так-жа выконваюць рэлігійныя практыкі, даведваемся з іншых артыкулаў. Вось «Комсомольская правда» з 31.III.1957 пафедамляе, што ў 1954 г. было выключана з камсамолу ў Берасцейскай вобласці 40 юнакоў за выкананне рэлігійных абрадаў, а ў 1956 г. — аж 138. Звычайна камсамольцы гэта вучні сярэдніх і вышэйшых школаў і залічаны іх да адсталых зусім на да твару большавіцкай пропагандзе, якая заўсёды выхваляе ёмі, што ў рады камсамолу прыцягвае перадавую моладзь.

У некаторых раёнах дык камсамольцы самі зраокаюцца сваіх білетаў: «У Зэльвянскім раёне на глядаліся выпадкі, калі паасобным маладыя людзі, падпаўшыя пад уплыў царкоўнікаў, адмаўляліся ад сваіх камсамольскіх білетаў» (А. Тоўсыцкі. Не па традыцыі. «Чырвоная змена» 18.IV.57, №р. 77). Гэтая-ж газета 14.VIII. №р 160 у перадавіцы падае выпадкі і называе імёны камсамолак, якія адведваюць цэркви і касьцёлы.

Трэба думаць, што ў большавіцкай прэсе падаюцца імёны толькі тых юнакоў, на якіх большавіцкія галаварэзы думаюць спагнаць злосць, бо ў той-жа савецкай прэсе признаецца, што рэлігінасьць ёсьць масавым зъявішчам. «Сярод часткі насельніцтва ўжэ моцныя рэлігійныя забабонны» кажа «Комуніст Беларусі» №р. 9, с. 59-60. А якая гэта частка можна дагадацца з того, што ў Дукштах адчынена каталіцкую паraphвію, якая была зачынена 12 гадоў і на адкрыццё прыйшло 10.000 вернікаў («Christliche Sonntag» 3.III. 1957).

Рэлігінасьць беларусаў заўсёды была ахвярнаю. Дык і цяпер, ня гледзячы на бядовае калгаснае жыццё, яны за дарагую цену купляюць сабе прадметы культуры ў спэкулянтаў: «Ёсьць і гэткая частка спэкулянтаў, якія зусім ня цікавіцца ежаю. Іх барыш — «духовая страва»! Яны ў сваю чаргу дзелянча на «свяценьнік», «съвецкіх» і тых, што даюць чалавеку щасцце». Першыя суляць купіць ікону, лампадку, крыжык...» (Фэльетон «Трутні на рынку» (у Гомелі) «Советская Белоруссия» 15.IX.1957, №р. 219).

Аднак ня гледзячы на ўсе нараканыні бязбожнае пропаганды адчыненых паraphвіальных сьвятыняў у БССР, асабліва каталіцкіх ёсьць вельмі мала. Дзеля гэтага адпіваюць пакойнікаў і нават хрысьціян дзяцей некаторыя старэйшыя вернікі. Такая тралыцца зъявілася ў Беларусі падчас караванія Вуні і цяпер прыдаецца вельмі дарэчы. У тых-жэ міясцох, дзе няма такіх вернікаў, разьвіваеца сэктанцтва.

Відаць, што цяпер на ўсім аблізу Беларусі рост сэктанцтва прымае такі масавы характар, што бязбожная пропаганда, якая раней на іх глядзела скрозь пальцы, цяпер пачынае з імі змагацца амаль так-жа, як з іншымі рэлігіямі (К. Гараховіч. Паходжаныне і сутнасць рэлігійнага сэктанцтва. «Работніца і сялянка» №р. 11, с. 19-20).

У пэрыядычнай прэсе публікуюцца заявы тых, што з нейкіх прычынаў адыйшлі ад сваіх сектаў. Вялікае значэнне для пашырэння сэктанцтва і для іхняга рэлігійнага жыцця мае дух нэафітаў.

У рэлігійным жыцці моладзі заўважаюцца даволі выразныя кантрасты. Адны ня маюць рэлігінае асьветы і рэлігійнага ўзгадавання, ня маюць ніякага паняцця аб рэлігіі і ёю ня цікавіцца, некаторыя нават адносяцца варожа — бязбожная пропаганда не астаетца бяз уплыву на маладыя душы — але ёсьць ужэ частка моладзі, якая дзеля сваіх рэлігійных перакананняў гатоўва на ўсякія ахвяры. Трэба ведаць, што камуністычныя верхаводы ужэ сяк-так мірацца з прайвамі рэлігінасьці ў старэйшых людзей, але ніяк ня хочуць пагадзіцца з рэлігінасьцю моладзі і за выконваныне рэлігійных практык караюць. У першую чаргу за прайвамі рэлігійнай практыкі выключаюць з камсамолу (калі хто да яго належыць) і пазбаўляюць працы. Аднак міма гэтага напрыклад у Ружанскім раёне шмат камсамольцаў вянчалася ў царкве — іх усіх пакарана. «Але ня гледзячы на гэтае суровое пакараныне колькасць моладзі, якая наведвае царкву, не зьмяншаецца» (П. Сучко. Чаму Галіна пайшла ў царкву? «Чырвоная змена» 17. XII, №р. 247).

Рэлігінасьць моладзі ёсьць актыўнаю і ў выпадках патрэбы яна абараняе свае рэлігійныя перакананні, паколькі гэта магчыма ў сучасных абставінах. У нарысе «Трудная радасць» Ніл Гілевіч падае такі прыклад з школьнага жыцця: «Петрык Раманчук... нядайна прыбягаў у настаўніцкую з «Канстытуцыяй СССР», каб даказаць, што па закону ў нас свабода веравызнання і таму ў дзень рэлігійнага съвята ён мае права пайсці ў касьцёл» («Маладосьць» №р. 12, с. 94). У тым-же нарысе падаюцца прыклады рэлігійных практык моладзі: «Ужэ моцна трymающца забабоны, ужэ некаторыя маладыя хлапцы і дзяўчата, ня кожучы пра дзядоў і бабуль, ходзяць у касьцёл на малебень» (с. 90). І падае такі прыклад пабожнага хлапца, які моліцца ня толькі ў касьцеле, але і ў дома: «Асабліва няпрыемна слухаць маладой настүніны «модлы». Кожны вечар, калі яна рыхтуе пляны, або правярае сышткі, з суседняга «пакою», адгароджанага шырокою шафаю, даносіцца нуднае мармытаныне. Гэта Франук, сяманаціцігавы сын гаспадыні, стаўшы на калені, абалёршыся локіямі аб ложак, ён замольвае перад Богам грахі... Іншы раз, найчасцей у нядзелю, моляца ўсе тро разам: бабуля, маці, унук» (с. 90).

Духавенства ў Савецкай Беларусі асталося мала, але іхній дзейнасці большавікі прысьвячаюць шмат увагі: «Трэба сказаць, што некаторыя каталіцкія ксяндзы прымаюць вельмі актыўныя заходы, каб утрымліваць насельніцтва пад сваім упрыгожваннем. З гэтаю мэтай яны не абліжаюцца сваёй дзейнасцю толькі адпраўленнем набажэнства і

малітвамі ў касьцеле. Так напрыклад у адной з вёсак заходнія часткі Беларусі ксёндз усялякімі спосабамі імкнецца прыцягнуць на свой бок моладзь. Для гэтага ён у час школьніх канікулаў пасылае цэлыя групы вучняў старэйшых клясаў у Вільню маліцца ў саборы, дзе правіць службу каталіцкі біскуп. Аднойчы гэты ксёндз наладзіў масавы выезд сваіх параходін на набажэнства ў Вільню, аплашчішы касьцельнымі грашымі мейсці ў некалькі аўтобусах... У суседній вобласці.., ксёндз штодня ездзіць па вёсках хрысьціц дзяцей і гэтым самым зрывает работу» (А. Залескі. Аб рэлігійнай сутнасці Ватыкану і каталіцызму. «Звязда» 28.XII 57, Нр. 304).

Бязбожныя агітатары сочачь уважна ія толькі за дзейнасцю духавенства навонках сьвятыні, але і ў самых сьвятынях, нават вядуть дакладную статыстыку: «Падрахавана, што сьвяшчэннаслужыцелі Мастоўскага раёну Горадзенскае вобл. за мінулы год (1956) сказалі больш 400 казаньняў, а лекцыяў на антырэлігійныя тэмы за гэты час у раёне было прачытана ўсяго 3» (Молодой коммунист» Нр. 12.1957, с. 5).

Часам бязбожнікі наракаюць на рэлігійную прапаганду ў вольным съвепе, бо яна мае немалы ўплыў на рост рэлігійнасці ў падсавецкіх краінах. Асабліва наракаюць на веруючых вучоных: «Некаторыя буржуазныя вучоныя ў інтарэсах умацавання веры ў Бога робяць няудалыя спробы выкарыстаць, адкрытыя сучаснаю фізыкаю і астрономію, некаторыя зъявы і факты для доказу розных «тэорый аб сатварэнні сьвету з пустаты, або з аднаго атама» (Д. Шыраканаў. Існавала, існуе і будзе існаваць. «Чырвоная змена» — 5.IX. 57, Нр 170) Значыць шчырая вера можа пранікаць праз усякія жалезныя заслоны.

Адносіны між каталікамі і праваслаўнымі.

Адным з мэтадаў бязбожнікаў пропаганды ёсьць рассварваць між сабою вызнаўцаў розных рэлігій. І вось на злосць бязбожнікам на Беларусі гэты мэтад не знайходзіць водголосу. З горкім жалем піша аб гэтых фактах заўзяты бязбожны агітатар: «Між каталікамі і праваслаўнымі ёсьць съязна, але яна не да неба, чараз яе можна пералезці». А пералазіць так, што не звяртаюць увагі на розніцы. На дэталі, якія адрозніваюць «каталіцкі рытуал ад праваслаўнага і наадварот» беларусы глядзяць абыякава. І далей ён падае такі прыклад. Ляцінская ікона з німецкім напісам пераходзіла некалькі раз ад каталікоў да праваслаўных і заўсёды займала сваё мейсца на покупі. (А. Ц. Залескій. Об отношении белорусских колхозников к религии и о росте атеизма. «Советская Этнография», Нр. 2. Москва 1957, с. 49).

Гэты-ж факт падцвярджаюць і праваслаўныя съявтары з Беласточчыны. На мейсца адпуштаў — вёску Грабарку — «б жніўня ў дзень Спаса зы-

ходзіцца да некалькі тысячаў нямоглых і цярпячых, хворых і нават здаровых, ня толькі праваслаўных, але і католікаў» (Прат. С. Железняковіч. Св. гора Грабарка Семятыцкага прихода. «Церковный вестник» Нр. 7-8. Варшава 1957).

Зноў «руская вера».

Рэлігійная праваслаўная пропаганда, якая йдзе цяпер на Беларусь з Масквы, мае зусім адваротны характар да вышэйуспомненых фактаў. Пад узьдзеяннем сучаснае бязбожнае пропаганды і асабліва пад уплывам расейскага імпэрыялізму сучасная маскоўская праваслаўная пропаганда акрамя назову «праваславіе» і мае амаль нічога супольнага з сапраўднаю рэлігійнасцю і набірае штораз больш характар расейскага шавінізму, які перавышае нават шавінізм расейскіх бальшавіцкіх імпэрыялістаў, выклікаючы ў іх даволі моцную, як на сучасныя абставіны, крытыку. Напрыклад сакратар камсамолу ЕССР так гаворыць аб гэтай пропагандзе: «Шкодныя і рэакцыйныя «патрыятычныя» съцверджаныі праваслаўнае царквы аб рускім народзе — выбранцу боскім, які нібыта атрымаў ад Бога асаблівы патрыятызм, як нацыянальную рысу яго характару, прайяўленне славянскае души... Яны ўваскрашаюць старыя шавіністичныя тэорыі аб рускім народзе — баганосцы... Яны праводзяць думку, што без праваслаўнае царквы немагчыма і руская нацыянальнасць» (Д. Бальшоў. Аб шкодзе рэлігійнай маралі. «Чырвоная змена» 9.III, Нр. 48). Відаць гэты артыкул быў вельмі актуальны, бо да тae самае тэмы вярнуўся той-же Бальшоў у артыкуле «Аб формах і мэтадах навукова-атэістычнае пропаганды» ў часопісе «Маладосць», Нр. 9. с. 113-114.

Калі ўжо нават расейскія нацыяналісты-бальшавікі абураюцца на тую расейскую нацыяналістичную пропаганду праз Расейскую Царкву, дык відаць, што сапраўды там маральнасць стаіць пад знакам запытання. Агульна ведама, што ўсім Савецкія Саюзе ўсе праваслаўныя вернікі, за вынікам грузінаў, мусіць належаць толькі да **Расейскага** Праваслаўнае Царквы, бо ўсе іншыя Праваслаўныя Цэркви панішчана. Але што могуць зрабіць паніволеныя народы? Калі ўжо такі дух вее з Масквы дык, нажаль, знайходзяцца кар'еровічы, якія падхопліваюць туго пагубную пропаганду. Новасіпечаны др. мастацтвазнаўства і праф. Палітэхнічнага Інстытуту ў Менску М. С. Кацэр у сваёй кнізе (ясная реч пісанай парасейску) «Скульптура Советской Белоруссии» праваслаўныя магільнікі ў Берасці і Пінску называе рускімі (с. 4, 5).

Русыфікацыя.

Побач гаспадарчае эксплётатыўны краю найважнейшаю дзейнасцю акупантаў Беларусі ёсьць на-

шыянальнае гнобленье беларускага народу і ўзмечненая яго русыфікацыя. З гэтаю мэтаю адпаведна дабраюча кіруючая работнікі камуністычнае партыі ў БССР. «Па даным на 1-га студзеня 1957 г. гэты склад быў такі: 62,6% — беларусаў, 29,7% — рускіх, 7,7% — іншых» (Ц. Гарбуноў. Магутная жыццёвая сіла ленінскае нацыянальнае палітыкі. «Комуніст Беларусі», №р. 4, с. 17). А склад дэлегатаў на 18-ым зьезьдзе камсамолу Савецкае Беларусі быў такі: 68,2% — беларусаў, 25,0% — рускіх, 6,8% — іншых («Чырвоная змена» 12.I.1956).

Нацыянальны склад студэнтаў ува ўсіх ВНУ Савецкае Беларусі з нацыянальнага гледзішча выглядае так: У 1956 г. усіх студэнтаў беларусаў ува ўсім СССР было 34.500, але ў тым-же годзе ў БССР было 52.300 студэнтаў (Достижения советской власти за 40 лет в цифрах. Москва 1957, с. 283, 299), — гэта значыць, што беларусаў у ВНУ Савецкае Беларусі ёсьць менш як 66%, а небеларусаў, пераважна расейцаў, больш як 34%.

У БССР ёсьць цяпер аж 23 Вышэйшыя Навучальныя Установы (ВНУ), але для іх ад канца вайны да гэтага часу ня выдана пабеларуску ніводніца падручніка, за выняткам двух кніжак адносна беларускай літаратуры — рэшта: усе расейскія падручнікі. Ня шмат лепш выглядае справа з падручнікамі для сярэдніх школаў. Ад 1954 да 1956 гадоў вучэбна-пэдагагічнае выдавацтва БССР выдала 63.685.000 падручнікаў пачатковых і сярэдніх школаў, але ў тым-же часе прывезена з РСФСР 60.000.000 расейскіх падручнікаў. У 1957/58 нав. годзе мае быць выдана 5.683.000 падручнікаў у беларускай мове і прывезена падручнікаў у расейскай мове 4.250.000. («Совецкая школа», №р. 5, с. 22).

Русыфікацыя належыць да аднае з асноўных задачаў савецкае школы ў БССР. Дзеля гэтага ў Пэдінтытутах, дзе ўзгадоўваюча кадры настаўнікаў для сярэдняга школьніцтва, выкладчыкі ў большасці расейцы. На 760 чалавек усіх выкладчыкаў у Пэдінтытуатах БССР толькі 388 чалавек беларусаў («Советская школа», №р. 5, с. 38). Выклады адбывающа толькі паразейску.

Ува ўсіх пачатковых і сярэдніх беларускіх і расейскіх школах у Савецкай Беларусі прышчэплююча зыняважлівія адносіны да беларускай мовы. У пастанове ЦК КП Беларусі аб стане і мерах паліпшэння школьніцтва беларускай і расейскай мовай і літаратуры ў школах рэспублікі гаворыцца зусім ясна: «У многіх сямігадовых і сярэдніх школах... выкладаныне прадметаў за выключэннем беларускай мовы і літаратуры вядзецца на рускай мове, хоць вучні карыстаючы падручнікамі ў беларускай мове... У асобных школах дапускаецца самавольства ў вызваленыні вучняў ад вывучэння беларускай мовы» («Комуніст Беларусі», №р. 5, 1957, с. 71).

Затое расейскай мове прысьвячаецца штогод

усё больш і больш увагі. Паводле навучальнага пляну на 1957/58 шк. год у БССР у беларускіх школах дзесяцігодках за год ува ўсіх клясах прызначаецца для беларускай мовы і літаратуры 1.170 гадзін, а для расейскай мовы і літаратуры 1.740 гадзін. У расейскіх-жа школах у БССР для расейскай мовы і літаратуры прызначаецца аж 2.232 гадзіны, а для беларускай мовы ўсяго 684 гадзіны («Настаўніцкая газета» 28.VIII.57, №р. 34).

Аб расейскай мове чытаючы лекцыі нават для калгасынікаў; ды якія лекцыі? Вось настаўніца А. Дзятлова ў калгасе «Расcъcвeт» гаварыла на тэму: «Вялікая і магутная руская мова» («Настаўніцкая газета» 16.V.57, №р. 57).

З гэткім-ж агульным накідваньнем прапагандыста і расейскай песьні. Напрыклад у Менску існуе ад студзеня 1955 г. «Сталінскі промкамбінат», дзе фабрыкуючы грамафонныя дыскі. Штотысяцца ён выпускае да 30. тысяч дыскаў, але гэта выключна расейскія і часткава украінскія песьні, бо за два гады там выдана ўсяго 15 назоваў беларускіх песень. («Советская Белоруссия» 6.I.57, №р. 5).

Зразумела, што ў краіне, дзе ёсця ўлада залежыць ад адзінае існуючай камуністычнай партыі, таікі русыфікацыі тон дае ня хто іншы, як камуністычная партыя. У ёй усё дзяловодства ў БССР вядзецца выключна паразейску. У Менскай чатырохгадовой партыйнай школе ўсе уступныя экзаміны і ўсе выклады адбываються толькі паразейску («Комуніст Беларусі», №р. 6, 1957, с. 74).

Некаторыя вучоныя, якія раней пісалі свае творы пабеларуску, цяпер пад тэрорам русыфікаторскага наступу пішуць толькі паразейску; напрыклад І. Н. Сержанін, Фядзюшын.

У адносінах да беларускай літаратуры русыфікаторскі дух прыняў такія формы, што на сходзе пісьменнікаў БССР між іншымі спрабамі гаварылася аб тым, што трэба «выкryваць праявы ніглізму да беларускай мовы» («Літаратура і мастацтва» 5.X.57, №р. 80). Ды ці трэба яшчэ нешта выкryваць, калі факты аж кішма кішаш! Ці раз ужо пісалі газэты: «Бібліятэкі дрэнина ўкамлетаваны выданынямі Белдзяржвыдавацтва». «Час ліквідаўшы штучныя бар'еры на шляху беларускай кнігі да масавага чытача» («Літаратура і мастацтва» 15.V.57, №р. 39). Для прыкладу ў Карэліцкай раённай бібліятэцы «беларускіх кніг вельмі мала, асабліва навейшых... Такое-ж становішча з беларускім пэрыядычнымі выданынямі... «А бібліятэкарка Марыя Біліч імкнецца даказаць, што «у нас бібліятэка русская» (!?) («Літаратура і мастацтва» 23.IX.57, №р. 93) — і так дзеяца ў раёне з чиста беларускім насельніцтвам!

Ды што казаць аб бібліятэках, дзе загадчыкамі з волі сакратароў райкомаў сядзяць людзі варожыя да ўсяго беларускага, вось што піша аб сабе адзін, відаць даволі рухавы, настаўнік Негарэльскае сярэдняе школы: «Я цікаўлюся мастац-

каю літаратураю, маю ўласную бібліятэчку, але нажаль мала ў мене беларускіх аўтараў. Бо цяжка набыць патрэбную беларускую кнігу. Ні ў кніжным пасялковым магазыне, ні ў раённых кнігарнях іх няма. Бываючы ў Менску, я заўсёды звязватаюся ў кіёскі і магазыны. У кіёсках новых кнігаў беларускіх аўтараў я амаль ня сустракаў» («Літаратура і мастацтва» 16.IX.57, № 91). І гэта съведчаныне аб сталіцы Савецкае Беларусі, дык што-ж тады казаць аб іншых гарадох і аб калгасным насељніцтве?

Усюды адчуваеца выразная тэндэнцыя прыдаць вышэйшасць і большае значэнне расейскай мове. Дзеля гэтага аграмадная большасць выданняў Акадэміі навук БССР выходзіць у сувет паразейску. У паасобных інстытутах Акадэміі і ў некаторых ВНУ БССР выходзіць аж 23 назовы розных навуковых зборнікаў, але з іх усяго «Весці Ак. навук БССР» выходзяць пабеларуску, а іншыя 22 — паразейску. Мала гэтага: быццам для падвышэння ўзроўню «Ученых записок» Менскага університету «устаноўлена парадак, што перад публікаваннем артыкулаў пасылаць іх на водзіў вучоным Москвы і іншых гарадоў» («Комуніст Беларусі», № 5, 1957, ст. 80) — словам: без Москвы ані кроку.

Вельмі вымоўны і многазначны абраз русыфікацыі дае перыядычная прэса ў БССР. На агульны лік 218 газэтаў, якія выходзілі ў Савецкай Беларусі ў 1955 г. было аж 41 расейскіх. У 1956 і сёлета скасавана цэлы рад раёнаў, тым самым зменшылася колькасць раённых газэтаў, але ў гэтым часе лік расейскіх газэтаў збольшыўся да 43 і акрамя гэтага ў Менску на матрыцах з Москвы выдаюць вялікім тыражом «Правду» і «Ізвестія» для БССР. Пры тым вельмі дзіўна, што расейскія раённыя газэты выходзяць толькі ў заходніх вобласцях БССР. У Берасцейскай вобласці такім раёнамі ёсьць: Берасцьце, Бяроза, Гарадышча, Жабінка, Камянец, Ружаны; у Горадзенскай вобласці — Бераставіца, Ваўкаўск, Воранава, Горадня, Зальва, Іўе, Масты, Радунь, Сапоцкін, Скідэль, Сьвіслач; У Маладэчынскай вобласці — Ашмяна, Валожын, Дунілавічы і Івянец. Абласныя газэты ў гэтых вобласцях выходзяць падвойным: беларускім і расейскім тыражом. Пры тым расейскі тыраж значна большы чым беларускі. Некалькі часапісаў так-жэ выходзяць падвойным тыражом і з такою-ж ніроўнасцю. Напрыклад «Комуніст Беларусі» ў 1956 г. беларускі тыраж меў усяго 4.800 экз., а расейскі 15.500 экз.

Іншы магутны сродак пропаганды культуры — тэатр — у Савецкай Беларусі пераважна пропагае расейшчыну. Акрамя расейскага тэатру ў Менску, абласныя тэатры ў Берасці, Горадні і Гомелі — расейскія.

Мастакі, артысты, кампазітары ў аграмаднай большасці карыстаюцца выключна расейскай моваю. Горш таго — нават літаратурныя крытыкі бе-

ларускага літаратуры ў большасці гавораць толькі паразейску. Праз гэта ствараеца на толькі недарэчна атмасфера, што нават адзін з найбольш русафільскіх пісьменьнікаў БССР М. Лужанін і той ня вытрываў, каб за гэта не сказаць ім горкага слова далоку («Літаратура і мастацтва» 2.XI.57, № 88), якое, зразумела, асталося словам гукаючага ў пустыні.

Русыфікатарская машына так настроена, што беларуская моладзь у школе ахвотна пераходзіць на расейскую мову, бо ж каб магчы потым вучыцца ў ВНУ усёруна мусіць перавучвацца на расейскі лад. З горкім жалем піша аб гэтай сумнай звязе студэнт Е. Сачанка. Ён сцьвярджае, што студэнты беларусы ў Педагічных інстытутах забываюцца родную беларускую мову, бо ў інстытутах праз пяць гадоў «ня чуюць на лекцыях беларускага слова». Даўши волю жалію, студэнт дадае: «Куды-бы ты ні паступаў — у тэхнікум, або інстытут — беларускага мовы і літаратуры здаваць ня трэба. Зайдзі у любую арганізацыю, у любую установу — усе справы вядуцца толькі на рускай мове. Роднае мовы амаль ня ўжываюцца ні на шыльдах, ні на этикетках» (Б. Сачанка. Шанаваць родную мову. «Літаратура і мастацтва» 14.XII.57, № 99).

Шмат беларусаў жыве цяпер за межамі БССР, але яны ня маюць ані беларускіх газэтаў, ані беларускіх школаў.

Беларусы ў запалаўр'і.

Сучасная бальшавіцкая палітыка вынарадаўленыя спрычынілася да таго, што амаль палавіна беларускага народу ў Савецкім Саюзе апынілася за межамі БССР. А нават тыя, што асталіся ў Савецкай Беларусі, масава перавозяцца ўва ўсе закуткі РССФР. Напрыклад камсамольская газэта хваліца, што ў Мурамскай вobl. горад Манчагорск будуюць беларусы («Чырвоная змена» 30.IV.57, № 85). У гэтым новым горадзе ўжо ёсьць 22 школы, але між імі няма ніводнае беларускае.

Беларусы ў Савецкай Украіне.

Вывозяць беларусаў з роднага краю ня толькі ў далёкі Сібір, але і ў суседнія савецкія рэспублікі. З «Большой Советской Энциклопедии» Том. 44 с. 74-75 даведваемся, што на ашмары Савецкага Украіны беларусы «пражываюць галоўным чынам у Сталінскай, Варашылаваградзкай, Днепрапярэсскай, Нікалаеўскай і іншых паўднёвых вобласцях, а так-жэ ў раёнах прылягаючых да БССР».

Вываз моладзі.

Праводзячы страшэнна крывадушную палітыку адносна беларускага народу, бальшавікі баяцца пакідаць на бацькаўшчыне найбольш актыўную частку народу — ягоную моладзь і таму масава вызоляць беларускую моладзь у найбольш далёкія закуткі СССР. Але вывозяць на савецкі лад: з песнямі, ды з якімі песнямі:

З Мінска, Гомеля, Бабруйска,
З Мазыра ў далёкі край
Едзе моладзь Беларусі
У Казахстан і на Алтай!
(«Літаратура і Мастацтва» 16.X.57, №р. 83).

Далейшае вылюдненне Беларусі.

Ужо няраз рэдакцыя «Божым шляхам» звяртала увагу на страшэннае систэматычнае вылюдненне Савецкае Беларусі. Апошнім часам гэты факт падцвердзіла афіцыяльная савецкая статыстыка. Сёлета зьявілася некалькі статыстычных зборнікаў, у якіх падаецца, што агульны лік жыхарства БССР сягае няпоўных 8 мільёнаў. Гэтым выясняецца факт, чаму перш скасована аж 5 вобласцяў у ЕССР, а за 1956 і 1957 г. скасована аж 15 раёнаў: Арэхаўск, Грэск, Дамачэва, Журавічы, Ільля, Коханава, Любча, Мір, Новая Мыш, Стрышын, Свяцілавічы, Улла, Шэрашэва, Бытэн і Жабчыцы (аб гэтых двух апошніх у прэсе не падана ніякіх вестак). Як гаварылася ў папярэдняй засцемцы, плян вызаваў найбольш ахоплівае моладзь. Найлепш гэта можа выказаць статыстыка школьнай моладзі. Яна выглядае так: Ува ўсіх школах БССР было у:

1946 г.	1.464.000	вучняў
1948 »	1.500.000	»
1949 »	1.498.800	»
1950 »	1.498.600	»
1951 »	1.457.980	»
1952 »	1.380.600	»
1953 »	1.319.580	»
1954 »	1.285.200	»
1955 »	1.218.000	»
1956 »	1.183.100	»
1957 »	1.181.100	»

Як бачым такое нарадабойчае палітыкі, як бальшавіцкая палітыка ў Савецкай Беларусі ня маюць нават найбольш цяжкія каляніяльныя систэмы.

Ідэал — ярмо.

У 1957 г. «больш 53 тысяч юнакоў і дзяўчат нашае рэспублікі атрымалі сёлета атэстат съпеласці. Каля палавіны з іх пойдуць працаўцамі прамысловасць і сельскую гаспадарку» — так бяссорамна хваліца «Советская Белоруссия» з 10.VII, №р. 168. Але ў сапраўднасці справа выглядае значна горш, не палавіна, але аж 46.000 матурыстаў пайшло ў калгасы і фабрыкі, а ўсяго каля 7.200 было прынята ў ВНУ. Зразумела, што гэтая моладзь ня можа быць задаволена з савецкае ўлады і таму, каб зменшыць лік незадаволеных у БССР дык вызываць няшчасных юнакоў і юначак у Сібір і Казахстан. Навейшая школьнай праграма агулам зъмяняе прызначэнне сярэдняй школаў і мае на мэце ў першую чаргу прыстасаваць школьнікаў выключна для працы ў калгасах і фабриках. («Наставніцкая газета» 5.I.56, №р. 1).

Памёр быўшы Смаленскі япіскап.

Яп. Сяргей (Смірноў), які ад 1944 г. да 1955 г. займаў пасад Смаленскае епархіі, а потым быў перанесены на спачынак, памёр 16.VIII ў Магілёве.

У Вільні сёньня.

Паводле вестак, якія паходзяць ад людзей, што нідаўна былі ў Вільні, нацыянальны склад жыхарства гэтага гораду цяпер шмат зъмяніўся ў параўнанні да 1939 г. Цяпер у Вільні пражывае каля 250.000 чалавек. І хоць яна лічыцца сталіцай Савецкае Летувы, але мае 180.000 расейцаў — усё гэта прыезжы элемэнт; каля 30.000 палякаў; 20.000 летувісаў; 10.000 беларусаў; крыху жыдоў, татараў і караімай.

З даваенных 34 парахвіяльных касцёлаў цяпер адчынена толькі 7. У двух з іх адпраўляюцца багаслужэньні для палякаў, у чатырох — для летувісаў, а ў Вастрабрамскай капліцы і для летувісаў і для палякаў. Беларусы ня маюць ніводнага касцёла.

Праваслаўных цэркvaў адчынена так-жа сем (у тым ліку дзве манастырскія), але ўсіх казаныні гаворача выключна паразейску.

З жыцця праваслаўных беларусаў у Польшчы.

Сёлета афіцыяльны часапіс Праваслаўнае Царквы ў Польшчы «Церковный вестник» першы раз падаў у беларускім перакладзе пастырскія лісты (Вялікодны і Калядны) Варшаўскага мітрапаліта Макарыя. І толькі сёлета ўведзена ў Варшаўскай Праваслаўнай Духоўнай Сэмінарыі беларускую мову як прадмет навучання. Наставнікам беларускіх мовы назначаны а. прат. Уладзімер Дарашкевіч. У Беласточчыне ў некаторых цэрквах казаныні гаворача пабеларуску.

ЭМІГРАЦІЯ.

Сакавіковыя ўрачыстасці.

Хоць час прымусовае эміграцыі прадаўжаецца, аднак беларусы ў вольным съвеце ня сумяюцца, што час вызвалення Башкайшыны прыйдзе нямінуча і таму ўгодкі 25.III.1918, калі Беларусь была абвешчана вольнаю і незалежнаю рэспублікай, азначаюць з вялікім ўрачыстасцямі. На гэтых урачыстасцях сёлета больш чым дагатуль узельнічалі прадсатунікі вольных дзяржаваў народаў і нашы прыяцялі, дэлегаты ад паняволеных народаў.

Беларускія школы ў вольным съвеце.

За часоў лягэрнага жыцця ў Нямеччыне беларуская эміграцыя мела свае і пачатковыя школы і гімназіі. Калі настаў час масавае эміграцыі ў заакіянскія краіны, усе школы зылікідаваліся разам з лягарамі, дзе яны былі. Цяпер-ж, ня гле-

дзячы на вялікае расцярушањне, зноў пачынаюць арганізаціаца беларускія пачатковыя школы; найчасцей нядзельныя, або суботнія, а дзве ёсьць і нядзельныя і суботнія. Сёлета працавалі такія школы: у ЗША — у Нью Ёрку, у Чыкаго, у Кліўлендзе і ў Нью Брансвіку; у Аўстраліі — ў Мэльбурне ад 1955 г.; у Канадзе — у Торонто; у Англіі — у Манчестэр. Усюды ахвярная праца прыносіць прыгожыя посьпехі.

Арганізацыйнае жыцьцё.

Знак жывучасці эміграцыі ёсьць дзейнасць яе арганізаціяў. З гэтага гледзішча беларуская эміграцыя ўва ўсіх краінах расцясленія годна выконвае сваё пасланніцтва, выклікаючы на сябе зра-

зумелыя напады з боку савецкіх пятых калёнаў. Не дарма беларусамоўная рэдакцыя бальшавіцкіх газеты для звабленьня эміграцыі «За вяртанье на родзіму» пабольшыла склад свае рэдакцыі і пачала выходзіць часцей. На яе заклік беларусы эмігранты з усіх нацыянальных арганізаціяў адказаўші вельмі трапна: «На Бацькаўшчыну мы вернемся, бязумоўна вернемся, але не ў паняволеную, а ў свабодную і незалежную, дзеля гэтага мы не пашкадуем ніякіх ахвяраў».

У ВАГА.

Паасобных вестак з жыцьця беларуское эміграцыі не падаём дзеля таго, што часапіс выходзіць з вельмі вялікім апазыненнем.

Абразкі з жыцьця

СІЛА ШЧЫРАЕ ВЕРЫ

Славуты лекар Моро ў сваіх успамінах між шматлікіх выпадкаў з свае практикі, апавядая аб адным узрушаючым здарэнні, якое зъмяніла ягоны съветагляд і паводзіны:

«Не магу сказаць, што я быў бязбожнікам, — піша ён, — але і пабожным я ня быў. Рэлігію я ня цікавіўся. Але адзін выпадак паказаў мне силу рэлігіі.

Я меў рабіць апэрацыю сямігадовай дзяўчыны і сказаў ёй, што яна мусіць на хвіліну заснуць. Так трэба. Яна згадлілася і кажа:

— Калі трэба, дык я засну, але перш мушу памаліца, бо я заўсёды малюся перад тым, як легчы спаць. Мама кажа, што перад сном заўсёды трэба памаліца.

«І дзяўчынка, злажыўшы пабожна руکі пачала маліцца. Яна прасіла Бога, каб дачакалася ганіцы, малілася за бацькаў, за братоў, за сясьцёр, за ўсіх. Такое малітвы няма ў ніводным малітоўніку; гэта напэўна яе маці ўлажыла сама такую малітву. І гэта была сапраўды вялікая малітва.

Дзяўчынка малілася так шчыра, што глыбока ўзрушила мяне і я паціху далучыў да яе малітву і маю, каб Бог памог дзяўчынцы перанесці шчасліва апэрацыю. І яна яе перанясла.

Ад таго часу, калі я меў рабіць апэрацыю, заўсёды ўспамінаў ту юную дзяўчынку і паціху маліўся на яе лад. І Бог памагаў мне, мае апэрацыі быўлі ўдалыя...»

ДАБРАДЗЕЙНАСЦЬ

У паднёвых краінах часта можна ўбачыць вінаградныя кусты, пасаджаныя побач высокіх дрэваў у алеях. Гэты гаспадарскі звычай выкарыстаў сув. Цэзар з Арль для прыгожага параўнання. — Ён казаў: Вяз — вялікае і моцнае дрэва, але ня мае овачаў, а вінаграднік мае прыгожыя овачы, але ён слабы куст і без апрышча плёўся-б па зямлі, пэцкаючыся сам і пэцкаючы свае овачы. Калі-ж вінаграднік абапрэцца аб вяз, не запіцкае сваік овачаў і вяз упрыгожыць. Па-

добна маеца справа з багаццем і беднасцю. Багач, як-бы ён велична тут на зямлі ня выглядаў, ня мае ніякіх овачаў на небе, калі не прасцягне руку помачы беднаму, каб яго падтрымліць, як высокі вяз падтрымлівае вінаграднік.

ПРЫВІТАНЬНЕ

У некаторых казках і лягэндах апавядаеца аб заклятых і зачараваных людзях, якіх ад чаравік і ад закляцца можа вызваліць добры чалавек прыязным прывітаннем. Так вяліко ёсьць сіла, якую людзі прыпісваюць шчыраму, сардечнаму прывітанню. І сёньня так-жа прыязным прывітаннем можна прагнаць праклятую няпрыязні, дрэнны настрой і прывярэдлівасць, калі нашае прывітанье будзе выходзіць з добрага, радаснага і міралюбівага сэрца.

«ЯК ГУКНЕШ, ТАК І АДГУКНЕЦЦА»

Якісці юнак трапіў першы раз у вялікі лес між гораў. Ён дабег да ўскраю лесу, а далей пачыналіся скалы. Пераскочыўшы праз вялікі камень, што ляжаў каля скалы, ён з задаволенінем крыкнуў: «Гоп, гоп!» і раптам зьдзівіўся, бо аднекуль пачуў зусім такі-ж кліч. Аб рэху ён яшчэ ніколі ня чуў. — «Хто ты?» — закрычаў юнак, думаючы, што нехта ў лесе насыміхаеца з яго. Але і гэтым разам пачуў свае слова «хто ты?» Юнак раззалаўся і пачаў лаяцца, а рэха слова ў слова алказавала яму ягоную лаянку. Уканцы юнак ня вышерпей такіх кпінаў з сябе і пабег да мамы з жалабаю на «нейкага нявыхаванага жуліка», што з кустоў насыміхаеца з яго. «Ніякага жуліка там няма, — спакойна адказала маці, — гэта рэха паўтарае твае дрэнныя слова. А паспрабуй закрычы прыгожыя слова, дык пачуеш іх як прыгожы адказ».

Так вельмі часта здараеца і ў паводзінах людзей між сабою: як з'вернешся да чалавека, так ён табе адкажа, зусім як тое рэха ў лесе, хоць іншымі словамі.

З Ъ М Е С Т

а. Леў — Жыцьцё Царквы	1
а. Л. Гарошка — Рэлігійны элемэнт у беларускай народнай творчасці	3
а. Ч. Сіповіч — Айцец Архімандрит Фабіян Абрантовіч	9
Багагласнік — Старая беларуская калядка	20
— Імкненъне да Бога	20
а. Л. Гарошка — Зара хрысціянства на Беларусі	21
а. Кузьма — Непарочнае Зачацьце Н. Дз. Марыі ў традыцыі Усх. Царквы	38
а. Л. Гарошка — Святы мучанік Мэркуры Смаленскі	42
а. Л. Гарошка — Лекары аб рэлігіі і Богу	44
Н. Я. Ставэл — Вучоны аб сваім наверненьні	49
а. Л. Гарошка — Аб сямейным вогнішчы	50
Багагласнік — Песьня аб Лясьнянскай цудатворнай іконе Багародзіцы	54
Юры Фольк — Малітва і здароўе	54
Цікавы пачын: Білет на падарожжа ў Рай	57
В. А. — Байкі: Хто лепшы, Жабы, Певень і арганісты, Зязулька, Хто сабака? ,Звярынае «Крэдо», Дзяцел і вявёрка, Ластаўкі і верабей, Які ён чалавек?, Майстар, Спрэчка, У суседстве, Квахтухі, Сані і воз, Рабін, Зубры, Сьвіньні	57
А. Жменя — Няведамыя шляхі (Заканчэнъне)	64
На рэлігійнай ніве	71
Беларуская хроніка	73
З беларускае народнае мудрасці	**
Абрэзкі з жыцця	**